




Беларуская літаратура

8





Софійскі сабор у Полацку



Камянецька вежа (Белая нежа)

Беларуская літаратура

Вучэбны дапаможнік для **8** класа
ўстаноў агульной сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай
мовамі навучання

*Дапушчана
Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*



МИНСК
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫИ
2018

Правообладатель Национальный институт образования

УДК 821.161.3.09(075.3=161.3=161.1)

ББК 83.3(4Беи)я721

Б43

А ў т а р ы:

М. А. Лазарук, В. І. Русілка, І. М. Слесарава, І. У. Рэпенка

Р э ц э н з е н т ы:

вучоны савет дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (намеснік дырэктара па навуковай работе філіяла «Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа», кандыдат філалагічных навук, член секцыі філалагічных дысцыплін дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў у гуманітарна-грамадазнаўчай сферы *С. Л. Гаранін*);

кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (доктар педагогічных навук прафесар кафедры *В. У. Праскаловіч*); настаўнік беларускай мовы і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст», намеснік дырэктара па вучэбнай работе ўстановы адукацыі «Полацкая дзяржаўная гімназія № 1 імя Ф. Скарыны» *А. У. Казлова*;

настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 імя Ф. Скарыны г. Мінска» *С. М. Шугніла*

На вокладцы рэпрадукцыя карціны У. Масленікава «Вясновы настрой».

Умоўныя абазначэнні:



— абмяркоўваём разам;



— дадатковая інфармацыя;



— прыкладныя тэмы для даследчых праектаў і творчых заданняў;



— дадатковы матэрыял, размешчаны на электронным адукцыйным рэсурсе «Беларуская літаратура. 8 клас» нацыянальнага адукцыйнага партала (<http://e-vedy.adu.by>). Для работы з рэсурсам неабходна зарэгістравацца;



— спасылкі на заданні (QR-коды) для праверкі ведаў пры дапамозе смартфона ці планшета.

ISBN 978-985-594-238-3

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны інстытут адукцыі», 2018

Дарагія восьмікласнікі!

Наша познанне літаратуры працягваецца...

Вы даведаліся пра асаблівасці літаратуры як мастацтва, пра яе месца сярод іншых відаў мастацкай творчасці. Вы таксама мелі магчымасць парадаўнаць творы мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, мастацкай літаратуры і навукі (гісторыі) і зразумеце, што іх аўтары карыстаюцца словам, сродкамі мовы, але робяць гэта па-свойму, так, як дыктуюць законы таго ці іншага віду мастацтва ці пэўнай галіны навукі.

Вам несумненна запомніліся творы пра герояў, якіх прырода надзяліла незвычайнімі здольнасцямі — талентам. Менавіта з такіх людзей і вырастаюць стваральнікі мастацтва: кампазітары, пісьменнікі, артысты.

Галоўнае ж, на чым была сканцэнтравана ваша ўвага ў VII класе, гэта два асноўныя тыпы слоўнага мастацтва — паэзія і проза. Вы прачыталі шмат вершаваных і празаічных твораў і пераканаліся: яны значна адрозніваюцца не толькі тым, што адны напісаны рыфмаванай, рытмічнай мовай, а другія — «звычайнай» празаічнай, але і па сваім настроі, адносінах да паказу жыцця. Паэзія, з яе настраёвасцю, эмацыйнальнасцю, схільнасцю да апісання перажыванняў, момантаў хвалююча яркіх, карыстаюцца ўзнёслым словам, метафорычнай мовай. Для празаічных твораў найчасцей характэрны спакойна-апісальны, удумліва-разважлівы паказ розных з'яў, чалавечых адносін, характараў, таго, як яны выяўляюць сябе ў штодзённым жыцці.

Вы зразумелі, што паэтычныя і празаічныя творы розныя не толькі па форме, але і па сродках і прыёмах паказу жыцця. «Сапраўдная паэзія», «выдатная проза» — так звычайна ацэньваем мы кнігі або творы, якія нам асабліва спадабаліся, якія мы лічым дасканалымі, высокамастацкімі, захапляючымі.



Але сакрэты мастацкай літаратуры не толькі ў гэтым. Развіваючыся на працягу многіх стагоддзяў, літаратура выпрацавала шмат спосабаў мастацкага адлюстравання жыцця, і ў залежнасці ад іх з'явіліся разнастайныя тыпы мастацкіх твораў. Разглядаючы іх, працягнем знаёмства з асаблівасцямі мастацкай літаратуры, даведаемся пра яе роды і жанры.

Ведаць пра іх варта не толькі спецыялістам, але і кожнаму, хто любіць і чытае літаратуру; кожнаму культурнаму чалавеку для таго, каб глыбей спасцігнуць законы прыгожага пісьменства. А таму пойдзем далей, працягнем наша знаёмства з найвыдатнейшым відам мастацтва — літаратурай.

І ў гэтым вам дапаможа размешчаны на партале электронны адукцыйны рэсурс «Беларуская літаратура. 8 клас» (гл. <http://e-vedy.adu.by>), што, як і ў папярэднім класе, цалкам адпавядае структуры вучэбнага дапаможніка. Спсылкі на тэсты, трэнажоры, аўдыя- і відэаматэрыялы вы зможаце знайсці ў аднайменных раздзелах.

Поспехаў вам!



У трох абліччах

РОДЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Мастацкую літаратуру называють чалавеказнаўствам, таму што галоўным аб'ектам яе цікаласці з'яўляецца чалавек. А спазнаць чалавека, яго адносіны да жыцця, характар, духоўны свет можна рознымі способамі: па-першае, разглядаючы ўмовы, абставіны, у якіх ён жыве, яго ўзаемадносіны з іншымі людзьмі; па-другое, праз яго думкі, перажыванні, пачуцці; па-трэцяе, праз яго ўчынкі, паводзіны і выказванні.

Мастацкая літаратура, адлюстроўваючы жыццё чалавека, ідзе гэтымі трыма шляхамі. Першы з іх — *эпічны (апавядальны)*, другі — *лірычны (паэтычны)*, трэці — *драматычны*. І па спосабе адлюстравання жыцця, паказу чалавека мастацкія літаратурныя творы падзяляюцца на тры асноўныя разнавіднасці, або, як іх прынята называць, роды: *эпас, лірику і драму*.

У творах эпічнага роду выкарыстоўваецца галоўным чынам эпічны, або апавядальны, спосаб паказу жыцця, у лірычных — лірычны. У драматычных творах жыццё паказваецца ў асноўным праз напружанае дзеянне, дыялог, праз узаемадносіны паміж персанажамі, вырашэнне канфліктнай сітуацыі. Аднак у мастацкай літаратуры не заўсёды бывае так, што гэтая суадносіны вытрымліваюцца строга, і, скажам, у эпічных творах не бывае выяўлення перажыванняў, пачуццяў чалавека ці, наадварот, у лірычных — аповеду пра розныя

падзеі, учынкі герояў. Нярэдка асноўны спосаб паказу жыцця спалучаецца з іншымі, бо і ў самім жыцці не бывае так, каб чалавек выяўляў сябе толькі праз выказанні або толькі праз паводзіны.

Эпас — род літаратуры, у якім выкарыстоўваецца апавядальны спосаб паказу жыцця ў яго сюжэтным развіцці. Вызначаецца шырынёй ахопу падзеі, харектараў, абставін, малюнкаў прыроды.

Лірыка — род літаратуры, які адлюстроўвае рэчаіснасць праз суб'ектыўнае выяўленне пачуццяў, перажыванняў аўтара.

Драма — род літаратуры, у якім жыццё паказваецца праз напружанае дзеянне, дыялог, праз узаемадносіны паміж персанажамі, вырашэнне канфліктнай сітуацыі.

Тры літаратурныя роды, або галоўныя спосабы паказу чалавека і жыцця, у мастацкіх творах узаемадзейнічаюць. І часам гэта ўзаемадзяенне настолькі моцнае, што ўзнікаюць ліра-эпічныя творы (напрыклад, паэмы, балады і інш.), у якіх спалучаюцца адзнакі розных родаў.

Паэзія і лірыка — паняцці сапраўды блізкія, як і проза з эпасам. Але яны ў той жа час і розныя. Напісаны ў вершаванай форме твор зусім не абавязкова бывае лірычным, і не кожны празаічны твор адносіцца да эпасу.

Разгляд літаратурных родаў — **лірыкі, эпасу і драмы** (а разам з імі і іх жанравых асаблівасцей, бо кожны род мае свае жанры, або віды твораў) — пачнём шляхам параўнальнага аналізу твораў, блізкіх па тэме, але розных па мастацкім харектары.

Выберам важную, жыццёва актуальную тэму, да якой асабліва часта звязаныя нашы паэты, празаікі, драматургі, публіцысты. Гэта тэма любові да Айчыны, спадчыны нашых продкаў.

Няма ніводнага сучаснага беларускага пісьменніка, які бы не звязаны быў да гэтай тэмамі. Амаль у кожнага мы знайдзем водгук на яе, творы са згадкамі пра малую радзіму, у якіх адлюстраваны ўражанні, перажыванні аўтара.

Але ў дадзеным выпадку нас будзе цікавіць, як гэта тэма можа раскрывацца ў творах розных літаратурных родаў: лірыцы, эпесе, драме.

А запевам да гэтай тэмы могуць стаць вядомыя радкі знакамітай беларускай паэмы «Новая зямля»:

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залытаю
І там душою спачываю...


Якуб Колас.

РЫГОР БАРАДУЛІН

1935—2014

...Ці быў бы ў нашым уяўленні, у нашай чы-
тацкай свядомасці Барадулін тым паэтам, якога
мы ведаем і любім, без вобраза роднага кута, любай
яму Ушаччыны і яе людзей, без глубокага прачутай
матчынай тэмы.

М. Стральцоў.



Трэба дома бываць часцей

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою не ачарсцвець,
Каб не страціць святое штосьці.

Не забыць, як падвялы аер
На памытай падлозе пахне,
Як у студню цыбаты асвер¹
Запускае руку да пахі.

¹ Асвер — частка калодзежнага жураўля ў выглядзе доўгай жэрдкі, пры дапамозе якой дастаюць вядро з вадой.

Не забыць сцежкі той, што цябе
На дарогу выводзіла з дому,
Што у хаце там быў рубель
У цане і па курсу старому.

Не забыць, як марозам злым
Клямка пальцы пячэ балюча
І адкуль на стале тваім
Бохан свежага хлеба пахучы.

Помніць свой на іржышчы ценъ,
Не забыць, як завуць суседа,
Не забыць, як пяе пад дзень
За вясёлым сталом бяседа.

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою ты стаў чысцей
І не страціў святое штосці.

1. Да якога літаратурнага роду належыць гэты верш? Абгрунтуйце свой адказ.
2. Якія мастацкія дэталі знаходзіць паэт, каб стварыць вобраз роднага дома? Чаму для яго так важна «не забыць, як завуць суседа»?
3. З якой мэтай у творы паўтараюцца некаторыя слова і выразы?
4. Параўнайце першую і апошнюю страфу верша. Для чаго ўнёс змены паэт у апошнюю страфу?
5. Чаму Рыгор Барадулін абраў менавіта форму лірычнага верша для свайго выкazвання? Што яго хвалюе, трывожыць?
6. Узгадайце вершы іншых паэтаў на гэту або бліzkую да яе тэму.
7. Запоўніце пропускі ў вершы, выбраўшы патрэбны варыянт з прапанаваных (трэнажор па вершы Рыгера Барадуліна «Трэба дома бываць часцей»).
8. Вывучыце верш на памяць.




ВІКТАР КАРАМАЗАЎ

Нарадзіўся ў 1934 годзе

У «Дзяльбе кабанчыка» па-мастацку жорстка і надзіва навочна, з выдатным пранікненнем у матэ-рыял пастаўлены проблема... укаранёнасці чалавека ў жыцці — укаранёнасці маральний, духоўнай у першую чаргу, проблема адвечнай спадчынынасці нашага чалавечага абавязку...

M. Странькоў.



Дзяльба кабанчыка

Ад аўтобуснага прыпынку Сцяпан не пайшоў на прасёлак, які кругам, паўз магільнік, вёў у вёску, а падаўся выганам, як бліжэй.

Таго выгану трыста кроکаў, за ім — і матчын плот.

Нагою адкінуўшы ў плоце штыкеціну, якая вісела на адным цвіку, Сцяпан прасунуў у дзірку сумку, паставіў за плотам, за ёю бокам пралез сам. Штыкеціну прыладзіў на ранейшае месца, быццам веснікі¹ зачыніў.

Снегу і тут, у вёсцы, ані парушынкі, як усю дарогу ад Мінска, ні на выгане, ні ў садзе, хоць пара б ужо легчы. Падумаўшы гэтак, Сцяпан пастаяў пад яблынъкаю, агледзеў, галаву задраўшы, чорнае голле, сумнае без лісця і яблыкаў, авбёў вачыма чорную, падшэрхлую, не сагрэтую снегам зямлю, па якой вечер расцягай бурае пакурчанае лісце, раскатай дробныя гнілякі-яблыкі. Падышоў да старой грушы-вінёўкі. Яшчэ груши віселі, вышэй — гусцей, ды буйныя, жаўтлява-зялёныя, нават лісце трымалася, пажоўклае. Паставіўшы сумку на зямлю, Сцяпан падскочыў, груш не дастаў, але галіну зачапіў — дажджом сыпанулі.

Падабраўшы з зямлі ладную, у руцэ ледзь месцілася, самую жоўтую грушу, кусануў, але ні грама не адкусіў — камень каменем. Сок, праўда, лінуў, салодкі. Паглядзеў на яе, падзвіўся, падкінуў у руцэ і схаваў, пашкадаваўшы выкідаць, у кішэню.

¹ Весніцы (веснікі) — вароты.

Каля хлява, як заўсёды, прывітаў Арсік: выскачыў з будкі, звякаючы ланцугом, стаў на заднія лапы, пярэднімі гроб у паветры, нібы плывец у вадзе, цягнуўся мордаю да Сцяпана, вёрткім пушыстым хвастом, чорным, як увесь сам, мёў зямлю. Сцяпан прысеў ля сабакі, малога, хоць ужо старога — парода такая, — аберуч узяў галаву, лагодна, нібы вінаваты, глядзеў у адданыя сабачыя вочы.

— Ну што? Без мяне тут сумуеш? — Сабака аж калаціўся ад радасці, цёплым языком лізаў руکі, а Сцяпан яго адпіхваў. — Ды пачакай! Вось... прывёз і табе.

З кішэні балонневай курткі выцягнуў кулёк, разгарнуў на калене газетную паперу — падняў над сабакам вараную, са сваёй рабочай сталоўкі, рыбіну.

Сабака падскочыў, схапіў гасцінец і павалок у будку.

Маці выйшла з хаты. Два пустыя вядры ў руцэ — ішла па ваду. Сына заўважыла — спынілася пад акном. У рыжым, старым, кругом палатаным кажусе, у шарсцяной хустцы, якую Сцяпан купляў у Мінску яшчэ да арміі.

— Ну што ты стаіш? — спытала зводдаль і замоўжла, адно вачыма лагодна ўсміхнулася, нібы казала-клікала: ну падыдзі да мяне, сынок...

Вёдры на зямлю паставіла, сама падышла.

Упартая стрыманасць у Сцяпанавай натуры змалку: руку падаў і больш — ані знаку, што рады сустрэчы з домам, з маці. Але гэта — адно першая хвіліна. Потым як глянуў маці ў вочы, малыя, нявінныя, нейкія галубіныя, з самотнай пякучай чырванню, у гусцейшых, як апошні раз, калі бачыліся, маршчынах, сэрца скрунулася: сунуўся халодным носам у матчын твар, пацалаваў у шчаку. Ад непрывычкі засаромеўся сваіх раптоўных пачуццяў — адхінуўся, апусціў вочы, быццам не ведаў, як апраўдацца.

Маці сама знайшла слова, ціхія і простирыя, нібы не заўважыла сынавай разгубленасці:

— Вось ты, Сцёпа, узяў мяне за руку, і яна ўжо заныла. — Левай памацала правую, пад локцем. — Сёння ноччу была аднялася. Я і ў хустку ўкручвала, і шкіпінарам націрала.

— Да доктара ці хадзіла?

— А што доктар? Кажа, гэта ад нерваў. Ад сэрца. А калі так, то якое лячэнне?

— Як жа ты робіш? — паспачуваў Сцяпан.

— А так і раблю. Пасяджу, пастагну, крыху адпусціць. А пасля зноў. Добра, што прыехаў. А то б і не ведала, як з кабаном управішца.

— Гэта мне Волька сказала, каб ехаў, што ты кабанчыка біць надумала. Учора б выехаў, ды рабіў позна, у другую змену. А сёння ў мяне выхадны. І заўтра.

— Волька ж прыедзе?

— Абяцала.

— А Вера? Яна ці ведае?

— Волька званіла.

— Каб хоць раз усе сабраліся. А то на Каляды вас не дачакаешся. Веру ад самай вясны не бачыла. Гразілася, што сенаваць прыедзе, і не прыехала. Забываеце на вёску, на матку.

Яна залыпала вачыма, і Сцяпан, ведаючы, якія лёгкія ў яе очы на слёзы, паспяшаўся загаварыць пра іншае:

— Ідзём, кабана пакажаш.

Яна адчыніла хлеў, і ўпілі, густы дух гною чухнуў у твар, выкаціўся на двор, а з двара святое ўкацілася ў хлеў, высвеціла высокі груд саломы ад сцяны, пад страхою, сячкарню¹, нацярушаную пад ёю сечку, з другога боку — загарадзь, слупы і жэрдкі, паабгрызеныя кабанамі, закарэлышы. Кабаны совалі паміж жэрдакі, варушачы ружовымі пятакамі, — прасілі есці...

— Ну... пайду па Лёніка.

Сцяпан выйшаў на вуліцу. За веснікамі пастаяў, аглядзеўся. Вуліца была пустая: ні людзей, ні сабак, ніводнай жывой душы. Падумаў, што ўжо даўно не раніца, трэба спяшацца, але пачуў, як за спінаю звякнулі матчыны вёдры, — скамяніўся: трэба ж вады прынесці, каб маці хоць сёння не рвала хворыя рукі. Але яна ўжо заварочвала за хлеў, дзе калодзеж.

Вокны Лёнікавы на tym самым баку вуліцы, што і матчыны, праз тры двары. Сцяпан прасунуў руку між штыкецін, адкінуў зашчапку, прычыніў за сабою веснікі, па раўнюткім, з дошак,

¹ Сячкарня — прылада для здробнення саломы. Сечка — здробненая салома.

тратуарчыку прайшоў да новага ганка. Не спяшаючыся ў хату, агледзеўся, падзівіўся, як Лёнік, малады гаспадар, на якія тры гады старэйшы за Сцяпана, усё ля хаты давёў, панабудаваў хлевушкоў, нават лазенку. Без памочнікаў, сам. І цесля, і сталяр.

Ён і цяпер рабіў: стаяў пасярод сянец ля стала, на якім ляжала шкло, прымерваўся доўгай лінейкаю, трymаючы паміж пальцаў алмаз.

— Здароў, вечны тружанік! — прывециў Сцяпан.

Той спадылба, праз бляявыя валасы, звшаныя на вочы, паглядзеў на госця, не адрываючы рук ад шкла і лінейкі, бадзёра, Сцяпана ў лад, адказаў:

— Прывет рабочаму класу!

Шаркнуў алмазам уздоўж лінейкі, пасунуў шкло на край стала, лёгенька разламаў напалам. Павярнуў другім бокам, зноў прыклалінейку, зноў шаркнуў — шкло хруснула, дзынкнула, вузкі пасак раўнютка адскочыў. І толькі цяпер Лёнік паклаў алмаз, падаў госцю руку.

— Пойдзем да мяне.

— А што ў цябе? Чарка? Скварка?

— Трэба кабана закалоць. Швайка ёсць?

Сусед змоўчаў, але па тым, як паглядзеў на свае брудныя штаны, на далоні, як зняў са сцяны старую фуфайку, ускінуў на плечы, як узяў з падаконніка кепку, хвастануў ёю па калене, выбіў пыл з пілавіннем, ускінуў на галаву, Сцяпан зразумеў, што Лёнік ужо збіраецца, без лішніх слоў. Тут жа, у сенцах, адчыніў дзвёры ў клець, зайшоў туды, у цямноту, заляскатаў жалеззем, нештачка шукаў.

...Прынёс шыла не шыла, штых не штых, тую самую швайку, да белага бліску надраеную жывым свіным салам.

— Ох і даўно яна табе служыць!

— Каб жа мне аднаму. Усёй вёсцы. Хто кабана ні б’е, усе да мяне: дай, Лёнік, швайку. Вяртаюць — і свежы кавалак у прыдачу. Можна кабаноў не трymаць, швайка пракорміць.

Ён ужо выйшаў на двор, а Сцяпан не паспеў, затрымаўся ў сенцах, калі хатнія дзвёры адчыніліся і на дзвярной ручцы, ухапіўшыся за яе абедзвюма рукамі, павіс Віця, шасцігадовы Лёнікаў атожылак¹, мурласценъкі, як бацька, з абвіслымі ніжэй пупка штанамі...

¹ Атожылак — тут: сын.

— Здароў, дзядзька Сцяпан!

Дзе ж таму дзядзьку не запыніцца з пляменнікам? Запыніўся, а малы, доўга не думаючы, схапіў за руку, пацягнуў у хату, прыгаворваючы:

— Ідзі-ідзі, не ўпірайся.

Сцяпан малых любіў, з імі часам знаходзіў большае паразуменне, як з дарослымі, з імі ўдавалася па-людску пагаварыць, без хітрыкаў, хованак, і таму, можа, малыя да яго ліплі таксама. А з Віцем дружба асаблівая: нейкі ён не такі, як усе малыя. І сур’ёзны, часам, здаецца, мудры, нібы дзед, і смешны — душою з ім адпачнеш...

...Кабана вынеслі за хлеў, паклалі на чистую саломку, у пашчу ўсунулі камень, як рабілі заўсёды перад смаленнем. Лёнік распаліў паяльную лямпу. Прынёс сваю і Сцяпан.

Маці прытарабаніла вялізны чыгун з цёплай вадою, вядро халоднай — абліць гарачыя кішкі, — чистыя анучы, нажы.

Лёнік трymаў у кожнай руцэ па лямпе, двумя слупамі агню зганяў поўсць, распаленую да чырвані, да залацізны, якая тут жа і гасла, асыпалася шэрым прысакам. Сцяпан трymаў кабана за ногі, падварушваў, каб Лёніку лаўчэй было смаліць, следам за лямпаю абшкрабаў гар і так захапіўся, што не бачыў нічога, акрамя кабана, суседавых рук з лямпамі ды нажа ў сваёй руцэ. Абодва стараліся, як сабе. Абсмалілі і абшкрэблі з аднаго боку, пасля, перавярнуўшы кабана, з другога, паклалі на спіну і абсмалілі жывот, ногі...

Нарэшце Лёнік адставіў лямпы, абшкроб і абмыў вушки, лыч, хвост, капыты. Кабанчык быў гатовы. Ён ляжаў чисты, румяны, быццам пірог, які толькі што дасталі з печы. Сусед млосна разагнуў спіну, у добрым настроі ўсміхнуўся цётцы, рады і сваёй удалай рабоце, і ўдаламу кабану, і памочнікам.

Шырокі стары ўслон, які Сцяпан спусціў з гарышча, аблілі вадою, абцерлі, паклалі на яго кабана, пад бакі, каб не скаціўся, падсунулі паленне. Сцяпан ухапіўся за пярэднія ногі, стаўшы ля галавы, а Лёнік, трymаючы заднюю левую, прыклалі нож да грудзіны...

Калі кабана разабралі, расклалі ў тазы, у ночвы, тады прыехала Ніна, малодшая Сцяпанава сястра. Жыла яна блізка, у суседнім раёне, у вялікім рабочым пасёлку, там была замужам, рабіла фельчар-кай, але ў вёску, хоць і блізка, наведвалася радзей, як старэйшыя

сёстры з Мінска. Яе прыезду маці не чакала і таму, відаць, абрадавалася болей, як сынку: кінула і кабана, і катоў — бегма насустреч.

Сцяпан у гэты час паліў салому, на якой смалілі. Падкінуўшы мокрую ў агонь, паглядзеў на сястрыцу ў белым плашчыку, чырвоным берэціку, лакавых чаравічках, таксама падышоў:

— Во... хоць кабанчык прывёў да маці.

Хацеў сказаць жартам, ды атрымалася злосна. Думаў, што і сястра жартам адкажа, а яна ўскіпела:

— Можа, ты яго гадаваў?

Схапіліся, як чужыя, не паспейшы павітаца. Але маці не дала волі іхняй спрэчцы:

— Збегай, сынок, у магазін. Бутэльку я вам з Лёнікам прыпасла, ды як на ўсіх — мала будзе.

— Не трэба, — запыніла, супакойваючыся, Ніна. — Я таксама прывезла...

У матчынай хаце, як у кожнай вёсцы, гэтак адвееку вадзілася: дзень, калі білі кабана, быў святам, за стол збиралі гасцей. Праўда, цяпер госці не тыя, што некалі, пры бацьку, тады іх прыходзіла болей. І пілі болей, і елі болей. Цяпер каго маці пакліча? Жанчыны па хатах не хадзілі, а мужчын не было каму клікаць. Хіба Сцяпану? Але яго сябры разбрыйліся па гарадах, як ён сам, нікога таго, яму роўнага, акрамя Лёніка, не засталося. І ўсё ж, як раней, у сенцах і хаце моцна пахла смажанай свежыною, гарачай бульбаю, на стале свежына стаяла і ў чыгунку, залітая гарачым тлушчам, і на скаварадзе — еш, хоць расперажыся.

Ледзь селі за стол — вароты рыпнулі. Маці першая пачула, усхватілася да акна, фіранку адкінула:

— Нашы прыехалі! Коля... А з ім гэта хто? Волька, мабыць? Можа, і Андрэйка?.. — Выбегла за парог, а следам і Ніна.

Лёнік з-за стала нават не ўстаў, а Сцяпан да акна падышоў — паглядзець на гасцей.

Бяляюткі «жыгуль» стаяў пасярэдзіне двара. Правыя дзверцы адчыніліся, і з машыны вылезла Вера, сярэдняя Сцяпанава сястра. Маці і Ніна падбеглі, расцалаваліся і ўжо ўтраіх стаялі, гаманілі, паглядаючы на машыну, чакалі, калі з яе пакажацца Коля, матчын старэйшы зяцёк. Той марудзіў, але нарэшце асмеліўся вытыркнуць прыгнутую лысую галаву — зяць ледзь пралазіў у малыя дзверцы,

бо і таўсты, і высокі, не сказаць, каб здаровы, праста таўсты і высокі, тварам ружовы, нібы той кабанчык, якога пашкрэблі, памылі цёплай вадою. У шэрым світары, на які маці некалі прала ніткі, на шыі — доўгі, хамутом, шалік, у джынсах, вышараваных да белага бліску на каленях. Вылез і стаіць, галавы не падымаючы. Насупраць — маці, Вера, Ніна, а ён уставіўся на кола, быццам, акрамя кола, нічога і нікога іншага не існуе. Хай ужо Ніна, якую таксама, дарэчы, даўно не бачыў, дык жа маці... Не, падняў галаву, заўважыў:

— Здрасце!

Падышоў, руку падаў, чубам — трyma валасінамі — матлянуў ветліва, вочы адвёў на хату, на акно.

Сцяпан адышоў ад акна, сеў за стол.

— Налівай. Ну іх... Скваркі астынуць.

— Пачакаем. Няёмка.

Сцяпан чакаць ды цярпець не жадаў:

— Будзе ёмка, як вып’ем.

Сам наліў, але падняць чаркі не паспелі — адчыніліся дзвёры, парог пераступіў Коля, за ім — Вера, а следам — Ніна і маці.

— Як кажуць, з карабля на бал? — паспрабаваў жартаваць Коля, плюючы на далонь і далонню прылізываючы на галаве апошнія тры валасіны.

Падаў Сцяпану і Лёніку пухлую, нібы свежая аладка, руку, усміхнуўся абодвум, але Сцяпан не адказаў на ўсмешку.

— Што Андрэйку не ўзяў з сабою? — спытаў.

— У школе, хай вучыцца. А Волька прыхварэла, бок ломіць. Прастыла, відаць. Мы з Верай ўдваіх. Думалі, што і ты, Сцяпан, з намі паедзеш...

Сцяпан не любіў ездзіць у швагравай машыне. У аўтобусе едзеш — ніхто цябе не ведае, нікому ты не патрэбны, хочаш — глядзі ў акно, хочаш — спі, хочаш — думай сваё, ніхто нічым не папракнен. І людзей наслухаешся, дазнаешся, хто чым жыве. А ў швагравай машыне і размовы даўно знаёмыя, адно таўкуць ды таўкуць штодня, і ўсё ім, яму і сёстрам, Сцяпан не такі, за іх дурнейшы, усе яго, малодшага, вучаць, як сказаць, як сесці... А калі і маўчаць, дык не лягчэй таксама, нудна.

Селі за стол.

— Ну?.. — маці паглядзела на сына, вачыма падказваючы, што рабіць, але першым яе зразумеў зяць.

— Замочым кабанчыка? — падхапіў.

— За ваша здароўечка, — маці ўзяла чарку. — Гэта ж я цябе, Коля, з лета не бачыла. А Вера ад Вялікадня.

Лёнік паклаў на хлеб кавалак грудзінкі, крактануў, хітра ўсміхнуўся — да гаспадыні:

— Каб у вашым хляве, цётка Ганна, кабанчыкі не пераводзіліся. Як яны там будуць чухацца, дык будуць і госцейкі ў хаце. Паверце мне. Я па людзях валачуся са швайкаю, ведаю.

Яго ўсе зразумелі, маці і дзеци, але ўсе змоўчалі, ніхто не знайшоў што адказаць.

— Ну, а кабанчык хоць ладнаваты? — пацікавіўся Коля, выпіўшы і набіўшы поўны рот.

— А хто яго?.. — няпэўна адказала маці. — Па кармёжцы і сала. Летам што я ім даю? Па траве ходзяць. Абы раслі здаровыя. З халадамі пачала парыць бульбу, буракі, жменю муکі сыпнеш, падмяшаеш. Дай больш хлеба, дык сала возьмеш. Казала, прывязіце, дзеткі, мех якой муکі, будзе вам сала. Дык жа ніхто не чуе. Але і так дзякую богу. Пакуль хопіць, а пасля другога апрыходуем. Ужо яго я вам пастараюся адкарміць.

Яны ўсе такія, маці: што б ні казалі, на языку, як і ў галаве, вечна дзеткі. Часам смешна з іх клопатаў. А часам горка. Вось Лёнік і ўчапіўся, нават скварку адклаў:

— Навошта вам, цётка, столькі ўсяго? Два кабаны, авечкі, карова, качкі, куры.

— І цялушки гадую, — пахвалілася тая. — Карова, Лёнік, старая, хачу маладую выгадаваць.

— Вам адной вядро малака трэба?

— Ну што ты кажаш? Я ўсё жыццё кароўку мела, а цяпер звесціся? Ты што?.. Летам, можа, дзеци прыедуць, унучак. Сваё малачко — не куплёнае. Ды і смятанка, тварожок.

— Гэта ясна, не куплёнае. Але сена?

— З сенам... бяды, — цяжка ўздыхнула.

— І авечкі навошта вам? — не сунімаўся сусед. — Цяпер авечак няма каму пасвіць, няма дзе пасвіць. У людзей сем'і, а і то пазводзіліся.

Суседчына жыццё Лёнік ведаў, казаў — як у сук ляпіў, і яна апраўдвалася, адкрываючы ўсе свае козыры:

— Бачыш?.. Будуць аўчынны. Цяпер жа мода на кажухі. Веры хацела справіць дублёначку. І Коля просіць.

Ад яе шчырасці зяць папярхнуўся, закашляўся, павільгатнелыя вочы заблішталі, замітусіліся, стралялі то на Сцяпана, то на дзяўчат, то на Лёніка: што яны цяпер думаюць, калі дазналіся, дзеля чаго матка трymае авечак? Дзяўчаты ціха жавалі, нібы тыя авечкі, нічога, здаецца, не думалі, уедлівы сусед таксама быццам не пачуў, закусваў моўчкі, а Сцёпка адразу кінуў жаваць, губу ніжнюю падабраў, як малы, наліўшыся крыўдаю, калюча зіркаў спадылба то на маці, то на дзевак, то на яго, швагра. І Коля не сцерпеў:

— А не трэба мне ніякія кажухі. Не хачу. Рэжце ўсіх сваіх авечак. Па мне, дык рэжце.

— Адну зарэжу, — разважала маці, — а дзве пакіну. Будуць ягняткі. Лета пагадую, да той зімы, вось і яшчэ аўчынкі, нідзе не валаюцца.

Яна рашучая, але і Сцяпан гэтакі, у маці:

— Трэба ўсіх рэзаць.

— Не, сынок.

— Сам парэжу. І карову старую завяду на ферму...

Вось гэтак, бывала, і пры бацьку ішла за столом размова, звычайная для вёскі: пра карову, кабаноў, сена, авечак. І тады не аднолькава ў хаце думалі. Бацька, бывала, у адно, што бык, увапрэцца, не саступіць, а маці — у другое. І паспрачаюцца. Але ніколі, здаецца, ад тых спрэчак не нарастала на душы ў Сцяпана столькі гаркаты, прыкрасці. Лёнік — чалавек чужы, сусед, а і яму відаць: навошта старой гэтак упрагацца, знясільвацца, калі ўжо сіл няма, сям'я па гарадах рассеялася, не сабраць? Бяда ацірацца ў жыцці гультаём, сабе і людзям бяда, але і гэтак надрывацца, жывучы адной, — нічога разумнага. Ды і сёстры злавалі Сцяпана. Швагер злаваў. Усе пілі, елі, а маці што парайлі? Збываць скаціну ці тримаць? Нічога не сказаі. І не скажуць. Сказаць, каб трымала, языкі не павернуцца, бо не сляпыя, бачаць, які гэта цяжар, асабліва старой хворай жанчыне: што тады пра яе іх сусед падумае, вёска? І сказаць, каб не трымала, не хочуць: чым кепска ўзяць з вёскі дармавы кавалак?

Маці, можа, больш, як Сцяпану, прыкра ад усёй гэтай размовы. Таму і павярнула ў іншы бок:

— Што вы ёсё пра мяне ды пра мяне? Пра кабаноў, авечак. А пра сябе? Жыву і не ведаю, што там з дзецьмі. Ты, сынок, дзе хоць робіш?

Сцяпан і рады пахваліцца:

— Метро будую. Пад зямлю дарогу людзям пракладаю.

Лёнік і Коля ў адзін момант, не згаворваючыся, пырснулі ад рогату.

— Самі... туды людзі дарогу самі знайдуць.

Маці іх рогат не спадабаўся, адварнулася ад іх і сур'ёзна глядзе-ла сыну ў твар...

Матчыны рукі ляжалі на краі стала, трымалі відэлец з кавалкам пячонкі, і Сцяпан, прыгледзеўшыся, раптам жахнуўся: якія ж яны старыя! Здрабнелі, счарнелі, абсыпаліся шэрым прысакам, быццам толькі што вымяталі з печы вуголле і попел, а запясці танклявыя, усохлыя. Такімі, здаецца, не былі раней. Не, ніколі. Ажно вачам зрабілася горача. Адвёў убок, каб матчыных рук не бачыць, і толькі цяпер заўважыў, што за акном сцяманела, змрок загусцеў у хаце.

Падхапіўся, уключыў свяцло. Гэтым свяцлом і Лёніка ёсё роўна як падштурхнуў — і той усхапіўся:

— Ну... дзякую, цётка Ганна. За вячэру, за бяседу.

Сцяпан выйшаў з хаты разам з Лёнікам. На дварэ імжыла, це-русіў нейкі вільготны пылок. Пастаялі, пакурылі, пагаманілі на развітанне, а за веснікі Сцяпан не пайшоў — ablёгся на плот і гля-дзеў на вуліцу, услед суседу. Яго танклявая ў касцюмчыку постаць знікла ў цемені, а свежына ў руцэ, загорнутая ў белую паперу, была відаць, пакуль сусед не схаваўся за веснікамі.

Сцяпану не хацелася ісці ў хату, класціся спаць. Пастаяўшы, падаўся ў сад.

За садам, за выганам па гравійцы зредку прабягалі машыны — каторыя з Мінска, каторыя ў Мінск. Ціха беглі, нячутна: адлегласць і волкая цемень паглыналі гукі. Было відаць свяцло фар, цъмянае.

Сцяпану падалося, што з глухмені-цемені, ад гравійкі, на яго глядзяць сумныя матчыны вочы.

А ноччу бачыў бацьку. Сон — не сон: па праўдзе, як было трывады назад. Раённая бальніца, ён на ложку. «Заўтра, кажа, у маці

дзень нараджэння. Не забудзь, купі што, ад мяне і ад сябе. Радая будзе». Усё — як было. Сцяпан купіў цёплую хустку — і цяпер носіць. Яшчэ бацька тады спытаў: «Інстытут кінуў, а далей? Што будзеш рабіць?» Ён якраз забраў дакументы з першага курса політэхнічнага. Адказаў, што знайдзе работу па душы — на зямлі, у вёсцы. Армію адслужыць — вернецца. Бацька не ўшчуваў, яму быццам і спадабалася, што сын думае вярнуцца дамоў. Калі б жыў, дык, можа, гэтак і было б. Але не дачакаўся канца сынавай службы. Будаваў калгасны свінарнік — з вільчыка¹ з сякераю скінуўся, нагу моцна выцяў. Спачатку пухліна-пухліна, пройдзе, а пасля і нагу аднялі, ды ўсё роўна не памагло — позна. Сцяпан і захрас у Мінску, пагоны не зняўшы, да вёскі не даехаўшы. На дзень усяго спыніўся ў сястры, у Волькі, — Коля і падбіў, завёў на завод. Што, кажа, рабіць у вёсцы?

Доўга ляжаў, глядзеў у столь, думаў: вось ужо два гады па начах бачыць бацьку, намагаецца сказаць яму штосьці вельмі патрэбнае, душу адкрыць, і не паспявае — кожны раз прачынаецца. Сёння тое самае. А што хацеў сказаць? Не ведаў.

А можа, душа хоча апраўдацца перад бацькам?..

Недзе — пачуў — гаманілі. За сцяною.

Апрануўся, выйшаў на кухню. Стаяў і слухаў:

— Табе, табе, табе... Мне...

Маці казала і замоўкла. І зноў:

— Табе, табе...

Сцяпан выйшаў з кухні ў пярэдні пакой. Дзверы ў залу былі прачыненые — праз іх убачыў маці. Яна сядзела наўколенцах перад цыратаю, перад усім сваім мясным багаццем, накінуўшы на галаву шарсцянную, тую самую, Сцяпанаву, хустку, раскладала кавалкі па кучках і казала:

— Табе, табе, табе... А гэта Сцяпану.

Над адной кучкаю збоку ад маці, на краёчку канапы, сядзела Ніна, з другога, на крэсле, — Вера, а насупраць стаяў, спінаю прываліўшыся да сцяны, Коля, і перад кожным ляжала куча сала і мяса. Толькі над адной не было пільнага вока — над Сцяпанавай.

¹ Вільчык — верхні стык схілаў даху страхі; канёк.

Смешна было глядзець, як маці бярэ з агульнай кучы кавалак, варочае яго з боку на бок, перакладае з рукі ў руку, гадаючы, каму пакласці, а сёстры і Коля ўважліва сочаць за матчынымі рукамі, маўчаць, ані слова — не да размоў. Вось яна ўзяла ў дзве рукі любовы кавалак, доўгі і вузкі, паляндвіцу, патрымала, паклала ля каленяў, шырокім кухонным нажом пачала дзяляць на часткі. Пазначыла рыскамі, потым змясціла рыскі ўправа, потым — улева, парэзала нарэшце, але ўсё роўна не так, як хацела. Сядзела і гадала, што рабіць.

— Больши хай будзе табе, Коля, у цябе сям'я большая. А гэтые, меньши, Веры. Ты, Вера, адна. А гэтые — Ніне. Два раты, трэцяга яшчэ няма, як у Колі.

Самае каштоўнае, што ёсьць у кабана, але і самае цяжкое для дзяляльбы — гэта кумпякі. Два кумпякі, а қучак — чатыры. Пасячэш — папсуеш. Маці ўзяла ў рукі адзін, паважыла і, не ўтрымаўшы, апусціла сабе на калені.

— Во... падняць не магу. — А думала, вядома, не пра рукі, не пра сябе, думала: што рабіць з кумпяком, каму аддаць? — Бяры яго ты, Коля. Ну, бяры, а то я не падыму.

Зяць зрабіў крок да маці, узяў у яе з каленяў кумпяк і сам, здаравіла, закрактаў, прыкідваючыся:

— Ого, цяжар!

— А другі табе, Ніна. І ў цябе... якая ні сям'я, а сям'я. Веры і Сцяпану лапаткі дам. І грудзінку...

Цяпер ужо Сцяпану было балюча глядзець, як маці раскідвае свайго кабана. Гадавала-гадавала, а што з'есць? Тут яшчэ заўважыў белы, заматаны ў анучку палец, падобны на белую кацінью лапку. Парэзала, ці што? Учора не было гэтай анучкі. Сёння паспела? І плямка чырвоная — кроў. Відаць, моцна парэзала. Запякло на душы, як убачыў кроў на белай анучцы. Вось тут і ўзарваўся:

— Што гэта ў нас рабіцца? Усё расклала, усё па кучках, а сабе?.. Што сабе пакідаеш? Капыты? Хвост? Ці табе не трэба? Ужо, можа, есці не будзеш?..

Такога маці не чакала ад Сцяпана — на момант збянятэжылася, моўчкі глядзела яму ў очы. Але знайшла што адказаць:

— Па суседзях не пабягну. Другі ў хляве.

— Цяпер гэтак кажаш, — не сунімаўся Сцяпан, — а пасля і таго раскідаеш.

Коля захадзіў па хаце, захваляваўся.

Адно дзяўчата сядзелі ціхія, ані слоўца, ні за маці, ні за брата, быццам спрэчка іх не датычыла.

А маці ўсхапілася на ногі, балюча, ледзь не плачуучы, залыпала вачыма, замахала перад сынам рукамі, той белай, з чырвонай плямкай, анучкаю на пальцы:

— Што ты, Сцёпа, бунтуеш? З бацькам заўсёды быў ціхі, слухмяны, а як са мною... Што з табой робіцца?

Яе крыку Сцяпан не вытрымаў, выбег з хаты.

Куды ішоў — не думаў. Куды ногі неслі. А яны ў маладога хуткія, вынеслі аж на выган, ды і там не спыніліся — дарогу далей знайшлі. З аднаго боку не скончыўся пабурэлы, пасохлы выган, з другога — пайшло ржышча, яшчэ мацней пабурэлае, па ім высыпаў, як ад страху перад бліzkай зімою, халодны восенійскі пот, курэла нізкая смуга. Учора дзень быў ясны, сухі, а сёння ўжо засмужаны, волкі. Неба шэрае, цяжка абвісла.

На ўзгорку Сцяпан спыніўся. Збоч дарогі шумелі старыя бярозы, бязлітасна, як чужыя, сцябалі адна адну на ветры танклявым і доўгім веццем. Узгорак пад імі ўсыпаўся крыжамі, драўлянымі ды жалезнымі, курганкамі ў драўляных і жалезных агародках, а больш — без агародак, зялёнімі і сівымі замшэлымі камяніямі, помнічкамі з надпісамі, дзе падноўленымі, дзе сцёртымі ветрам, змытымі дажджамі. Усё змывалася, асыпалася. Камяні ўрасталі ў зямлю, курганкі асядалі, губляліся. Буялі хмызнякі, быльнёг, шыпшина — не прабіцца. Сцяпан скалоў руکі, разграбаючы зарасці, пакуль выйшаў да бацькавай магілы. Ні крыжа, ні помнічка, ні агародкі, ніякага каменя. Пасправуй дазнайся, хто ляжыць. Але не зблытаў ні з чым іншым курганком, бо неаднойчы бываў тут з маці — і як бульбу ў полі, за магільнікам, капалі, і як сенаваць ездзілі міма, і як дровы вазіў з-за рэчкі. Вось сёстры ці знайдуць гэту наспачку без маці? Ад таго дня, як хавалі, ці былі тут хоць раз?

Над галавою шумелі бярозы, а насупраць ляжала бясконцае, пад самае неба, поле, прыбранае і ўзаранае, па-весенійsku пустое, маўклівае, знясіленае за вясну, лета і восень, халодна-санлівае перад надыходам зімы, сумнае, як гэты магільнік. Сцяпан быў не

чужы свайму полю, ведаў, колькі жыцця і светлых надзея давала яно селяніну. На ім заўсёды буяла жыта. Бацька араў яго ўсё жыццё і вечна хваліў. Але цяпер поле пустое, сумнае — пуста і сумна было на душы.

Дзень такі: зямля халодная, неба шэрае, нізкае, а яшчэ — вечер, гоніць і гоніць шэрыя хмары.

Калі Сцяпан вярнуўся, дома, на двары, Коля корпаўся пад капотам, зачышчаў наждачкай свечкі, а жанчыны пакавалі машыну: бегалі то ў хату, то з хаты, насілі і ставілі ў багажнік сумкі, каструлі, вёдры.

— Дзе гэта ты ходзіш? — спытала пакрыўджана маці.

— Табе пасобіць?

— Ужо няма чаго пасабляць.

— А грушу? — знайшла работу Ніна. — Грушу хто будзе абіраць? Я ж на яе не ўзлезу! І маці не ўзлезе.

А маці і радая, што дачка ўспомніла:

— Праўда, сынок. Абярыце вы з Колем грушу. Можа, маразы ўдарць, снегу накідае. А я сама не абяру.

— Абяром, — буркнуў Сцяпан і сеў пад плотам на бервяно.

Вера прабягала міма са слоікамі — чаплянула:

— Што, братуха? Стаміўся?

Ён моўчкі глядзеў, як жанчыны таўклі ў багажнік вядро з мочанымі яблыкамі, а яно не ставілася, месца не хапала, нават слоікі не было як утачыць, а яшчэ на зямлі стаяла вядзёрная каструлі з капустаю, ручніком абвязаная. Павыталі сумкі, пачалі ставіць на нава. Куткі нарэшце ўсяму пазнаходзілі, а зачыніць багажнік не маглі. Падышоў Коля — паглядзеў, накінуўся на жанчын:

— Што вы топчаце? Думаецце, калі машына жалезнaya, дык і тапчы колькі сілы?

А тут яшчэ маці прывалакла з хаты мяшечак:

— Семачкі, гарбузікі. Андрэйка дужа любіць, лузгаць будзе. Куды паставіць, Коля?

— У салон укіньце, на сядзенне.

— Ну а груши? Пайшлі, хоць вядро абяром.

— Куды ўжо? — узмаліўся зяць.

Але яму, пэўна, вельмі хацелася прывезці ў Мінск груш, вялізных жоўтых вінёвак, і ён пайшоў следам за маці, якая падхапіла

кош, пашыбавала ў сад. Вось толькі як іх дастаць? Падскочыў, за галіну скапіўся, трасянуў.

— Паб’юць груши, — шкадуючы, уздыхнула Вера. І зноў на брата накінулася: — Ідзі пасоб, не сядзі. Драбіну пастаў.

Сцяпан пайшоў, але не ў сад — у хлеў, успомніўшы ўчараашню размову пра карову, цялушки, авечак.

З хлява бачыў, як Коля і маці панеслі да машыны паўнюткі кошык біцікаў. Яшчэ раз пагладзіўшы Пярэстую, зачыніў вароты.


Груши высыпалі проста ў багажнік, заканапаціўшы ўсе дзіркі і шчыліны паміж сумкамі, вёдрамі. Багажнік не зачынілі — не змаглі, — і, каб не ляскатаў дарогаю, Коля звязаў яго дротам.

Ад’язджалі ўсе разам. Ужо сядзелі ў машыне, як раптам маці штосыці ўспомніла, пабегла ў хату. Вярнулася з гарбузом — здаровым, жоўтым, ледзь несла, аберуч прыціснуўшы да жывата. Сцяпан адчыніў дзверцы, узяў, пабурчаўшы, а куды дзяваць? Паклаў сабе на калені: паганяй, швагер!..

Ехалі па вёсцы — Сцяпан усё азіраўся назад: маці доўга стаяла каля адчыненых варот, сашчапіўшы на прыполе рукі, глядзела ўслед машыне. Ці тamu, што вуліца выдалася пустая і маці на ёй стаяла адна, ці што вароты былі адчыненыя і, як адчыненыя, нікому зараз не патрэбныя, ці што дзень выдаўся шэрэ, пахмурны, постаць матчына здавалася сумная, як позняя-позняя восень.

А тут яшчэ — гарбуз. Ён ляжы на каленях цяжкі, нібыта матчын папрок, яе сумная радасць, скаваная ад дзяцей бяды.

Машына паўзла на ўзгорак, за шыбаю замільгацелі белыя бярозавыя ствалы.



У. Зінкевіч. Старое дрэва

— Можа, спынімся? Да бацькі зойдзем? — спытаў Сцяпан.

Коля змоўчаў, а Вера, якая сядзела з ім побач, цяжка ўздыхнула, як згадаўшы бацьку, лагодна адказала Сцяпану:

— Іншым разам, Сцёпа. Трэба даехаць засветла.

Сцяпан зноў азірнуўся, але ўжо не на вёску — на магільнік. Зноў, ужо нейкай балючай памяццю вачэй, убачыў маці, яе самотную маўклівую постаць, рукі на прыполе, белы, абматаны анучкаю палец, і... вось калі: да горла падкацілася хваля, тая самая, што душыла ўчора за сталом, калі глядзеў на шэрыя матчыны рукі, пасля ўранні, калі бачыў маці наўколенцах перад цыратую з кучкамі мяса і сала, на дзяльбе кабанчыка, пасля, апошні раз, на магільніку. Заплюшчыў вочы — маці ўсё стаяла пасярод вёскі, сіратліва глядзела на дарогу...

— Стой!..

Машына спынілася.

— Ну што?.. Што ты, Сцяпан, хочаш? — закрычала Вера.

Ён адчыніў дзверцы. Не было куды дзець гарбуз — вылез з ім разам.

І Коля вылез з машыны, падышоў да Сцяпана:

— Ну?..

— Едзьце, — сказаў Сцяпан. — Мне трэба ў вёску.

— Ты што?.. Што ты там забыў?..

Звесіўшы голаў, Сцяпан глядзеў на гарбуз, які трymаў у руках, і не ведаў, што з ім рабіць, але здагадаўся — сунуў яго Колю ў руکі, сам павярнуўся і пайшоў назад, у вёску. Чуў, як з машыны выскачыла Вера, крычала наўздагон:

— Сцяпан, куды ты? — Прасіла-маліла: — Дамоў паехалі, Сцёпа! Ці чуеш, Сцёпка?!

Вароты былі ўсё яшчэ адчыненыя. Ён зайшоў праз іх на двор. Усюды ціха, нідзе ніякага жыцця.

«Дзе ж ты, мама?» — падумаў.

Яна, відаць, была ў хаце, але ён у хату не пайшоў. Пастаяў пасярод двара, агледзеўся, як даўно тут не быў, і падаўся да хлява.

З будкі выскачыў Арсік. З той самай радасцю, з якою сустракаў учора, ад аўтобуса.

Сцяпан адчыніў хлеў.

Сечкі пад сячкарняю не было ані каліва, маці ўсё падгрэбла, што ён учора нарэзаў. Сцяпан наклаў саломы на латачыну, пад

нож — пусціў кола. Яно закруцілася лёгка, быццам не жалезнае, не чыгунае.

Спыніўся, каб скінуць куртку. Павесіў яе на цвік у сцяне — і зноў сечка сыпанула пад ногі.

— Сцяпан?.. — Вось яно, матчына здзіўленне.

Выпусціў кола, разагнуў спіну — яна стаяла, разгублена глядзела яму ў твар вузенъкімі галубінымі вочкамі.

— Хай едуць, — адказаў ён. — Я дарогу знайду.

Але маці ў яго ні пра што не пыталася, і гэта да яго дайшло. Яму вечна здавалася, што маці яго не разумее, а яна разумела, як сябе, бо ён быў яе часцінкаю — целам і душою. Таму, напэўна, загаварыла, нібы спавяддаючыся:

— Каму ж я, сынок, раблю? Вам і раблю. Мне той кавалак не палезе ў горла, калі вам не аддам.

Яму захацелася сучешыць маці, сказаць тое самае, чаго не паспей сказаць бацьку, чаго бацька ўжо ніколі не пачуе ад яго, але дыханне перахапіла:

— Мам-м...

Адвярнуўся, аберуч скапіўся за кола сячкарні і з усёй сілы, прагна, злосна пачаў круціць, не думаючы, ці ёсць у латачыне салома. Кола бегла лёгка, але раптам пайшло цяжэй, сечка пасыпалася гусцей, і праз мрою, цёплую і плыткую, нібы летняя рачная вада, Сцяпан убачыў спачатку штосьці белае, жывое і белае, нібы каціная лапка, а пасля, у той самай мроі, разгледзеў матчыны рукі. За колам, у латачыне, яны трымалі салому, совалі пад нож.

Бегла вакол свае восі кола, чахкаў нож, сечка сыпалася пад ногі, а Сцяпан круціў і круціў, не адводзячы вачэй ад белай ануchkі на матчыным пальцы.

1. Які эпізод апавядання найбольш уразіў вас? Чым?
2. Якія важныя жыццёвыя, маральныя праблемы ставіць гэты твор?
3. Адшукайце ў тэксле твора харкторыстыкі герояў апавядання і перакажыце іх.
4. Каму з герояў спачувае аўтар і, наадварот, да каго ставіцца з асу-
джэннем?
5. Знайдзіце ў творы дэталі (асобныя заўвагі, штрыхі), якія сведчаць
пра тое, што маці вельмі цяжка, што работа па гаспадарцы ёй ужо
не пад сілу. Якімі мастацкімі дэталямі ствараецца вобраз маці?

- 
- 
- 
6. Чаму, едучы з вёскі дадому, сёстры не пажадалі спыніцца каля могілак? І чаму Сцяпан не захацеў ехаць разам з імі і вышашаў з машины?
 7. Навошта Сцяпан вярнуўся і ўзяўся за работу? Як такі ўчынак змяніў ваша ўяўленне пра вобраз гэтага героя?
 8. Чаму апавяданне заканчваецца сцэнай зладжанай працы маці і сына? Якія думкі (сэнс) уклаў пісьменнік у гэту сцэну?
 9. Паразважайце, пра што расказваеца ў апавяданні: пра звычайны, бытавы эпізод прыезду дзяцей-гараджан да маці «па сала» ці пра нешта большае?
 10. Размасціце эпізоды апавядання ў адпаведнасці з ходам развіцця сюжета (трэнажор «Сюжэт апавядання Віктара Карамазава «Дзяльба кабанчыка»»).
 11. Падрыхтуйце вуснае паведамленне на адну з прапанаваных тэм: «Мама, родная мама, як цябе я люблю!», «Бацькі і дзеці», «Сэрца маці», «Трэба дома бываць часцей». Абгрунтуйце свой выбар.
 12. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Уладзіміра Зінкевіча «Старое дрэва». Ці магчыма, на ваш погляд, суаднесці гэты малюнак з творам Віктара Карамазава «Дзяльба кабанчыка»? У чым вы бачыце іх падабенства, блізкасць?

Тэма, ідэя і проблематыка мастацкага твора

Тэма — тое, пра што ідзе размова ў творы, што ў ім паказваеца; нейкі эпізод з жыцця героя ці герояў, выпадак, падзея, жыццёвая з'ява, якая зацікавіла пісьменніка і стала асновай зместу твора.

Ідэя — асноўная думка, што вынікае з усяго паказанага, вывадаў, выснова, якую робіць чытач, пазнаёміўшыся з творам.

Проблема — асноўнае жыццёвае пытанне, якое пісьменнік ставіць у творы, на якое звяртае ўвагу чытача.

Гэтыя тры паняцці, у іх узаемасувязі, асабліва выразна вылучаюцца ў апавяданні «Дзяльба кабанчыка». Тэма апавядання — прыезд у госці да маці, якая жыве ў вёсцы адна, яе дзяцей з нагоды свежавання кабанчыка. Пісьменніка хвалюе пытанне пра тое, як складваюцца адносіны паміж дзецьмі і бацькамі ў сучасным жыцці.

Гэта і ёсьць праблема твора. Распрацоўваючы праблему твора, аўтар сутыкае погляды розных людзей на жыццё.

З асэнсавання ўсяго паказанага ў творы (паводзін і выказванняў маці, дачок, Сцяпана, апісання хаты, двара, эпізода з дзяльбай ка-банчыка, карціны ад'езду гасцей і г. д.) вынікае ідэя твора: страч-ваецца адказнасць за жыццё бацькоў, пакінутых дзецьмі адзінока, самотна дажываць свой век у цяжкай працы.

Праблема ўзаемадносін бацькоў і дзяцей хвалюе і празаікаў, і паэтаў. Успомніце верш Р. Барадуліна «Трэба дома бываць часцей».

Адзін твор апавядальны, празаічны, другі — вершаваны, лірычны. Але абодва па-свойму ставяць адно пытанне, адну праблему, даюць, па сутнасці, аднолькавы адказ на пытанне, выказваюць адну ідэю.

АЛЯКСЕЙ ДУДАРАЎ

Нарадзіўся ў 1950 годзе



У мінувшчыне — вытокі, з якіх выйшаў ты, прадстаўнік, часцінка свайго народа. Наколькі глыбока ты намацаў карані — настолькі... і будзеш несці нацыянальную сваю прыналежнасць.

A. Dudaraŭ.

Вечар

(Скарочана)

Дзейныя асобы

М у л ь ц і к, 80 гадоў.

Г а н н а, 76 гадоў.

Г а с т р ы т, 78 гадоў.

Нашы дні, Усходняя Беларусь.

Д З Е Я П Е Р Ш А Я

Вуліца сучаснай неперспектывнай вёскі. Хата, яе фасад. Пад вокнамі лавачка. Злева, каля плота, стары рыпучы журавель. На адным яго канцы ледзь пагойдваецца абшарпанае драўлянае вядро, на другім — груз. Чаго тут толькі

не панавешана! І шчарбатая шасцяронка ад камбайна, і доўгая мядзяная гільза ад снарада, і кавалак гусеніцы ад трактара, і нават іржавая прабітая каска. Калі набіраюць ваду, праз тужлівы рып жураўля чуваць перазон гэтых жалязяк.

У гэту хату сонца свеціць ва ўсе вокны. Калі ўзыходзіць — сыпле промні праз лістоёе старога саду, высока падымецца — свеціць у тыя вокны, што заўсёды задуменна глядзяць на вуліцу, а скончыцца доўгі летні дзень, яно зробіць апошні позірк у акно, што выходзіць на захад, і ўжо пасля гэтага схаваецца ў драўлянае вядро калодзежа. І вясёлы акрайчык месяца павісне над комінам.

Толькі-толькі пачынаецца дзень. Шэрый раніца. Сонца яшчэ спіць. Недзе далёка самотная зязюля лічыць некаму гады. Нястройны і яшчэ нямелы птушыны хор і смелы ўрачысты покліч «ку-ка-рэ-ку-у-у-у» авбяшчаюць усёй вёсцы, што надышоў новы дзень. Павольна-павольна з-за вугла сваёй хаты выходзіць Мульцик з вядром. Высокі, худы, нетаропкі ні ў рухах, ні ў словах, ні ў думках. Павесіў на калок вядро, пачаў адчыняць варотцы з вуліцы на двор сваёй хаты.

Мульцик (*пазіраючы за сад*). Уставай, уставай ужо... І сёння трэба жыць. З табой, з зямлёю і з людзьмі... Людзі добрыя ўсе, мо толькі забыліся пра гэта... Бягуць, едуць, ляцяць... Ці то ўцякаем ад некага, ці то даганяем — ліха нас ведае, якая нам галавешка ў штаны трапіла... (*Падыходзіць да калодзежа, пачынае даставаць ваду.*) Як у чыгунку жывём! Як быццам нас на агонь паставілі... Аж бурбалкі, аж пара прэ... Немаведама хто толькі гэту поліўку сёрбаць будзе, калі яна ўрэшце зварыцца... (*Дастаў вядро, пераліў у сваё, аднёс убок ад калодзежа, выліў на зямлю.*) Гэта на тваю хату, Сёмка... (*Вяртаецца, зноў пачынае даставаць ваду.*) Як паспакайнець? Няма спакою, і дабрыні не знайдзеш... Дабрыня ціхая... (*Дастаў вядро, пераліў, аднёс, выліў.*) А гэта на тваю хату, Іван... (*Вяртаецца, зноў дастае ваду.*) Думаеш, глупствам займаюся? Няма каму ваду з калодзежа браць. Раз'ехаліся ўсе... А калодзеж жывы павінен быць... З яго чэрпаць трэба, каб вада ў зямлю не пайшла, каб не застаялася, каб свежай была... Во я і выбіраю яе штодня... За былых сваіх суседзяў, за дзяцей іх і за свайго сына... (*Аднёс вядро, выліў.*) На тваю хату, Пятрок... Ах, дзеткі, дзеткі... Такія вы ў нас грамацеі выраслі! Яны табе і пра космас адбарабаняць, і Бога на лапаткі пакладуць, і, калі захочуць, дакажуць, што

Іуда некалі добрую справу зрабіў... Усё могуць. Толькі сваіх дзяцей не хочуць на свет пускаць... Ці то баяцца, ці то хочуць, каб ніхто жыць не замінаў... Дык ты сам жывеш, дык і другому дай... Ненароджаныя дзеткі — гэта ж усё адно як памерлышы... Слухаеш? Ну, слухай, слухай... Холадна, мабыць, там і цёмна... Дзе там? У космасе, канечна... Дзе ж яшчэ? Я во падумаю-падумаю, а што, калі б мае бацька-маці ўзялі дый не нарадзілі мяне?! Га? Ды я б ім гэтага ніколі не дараваў! Салодкага, праўда, мала з'еў: трох вайны адпляс-каў, на фінскай ногі адмарозіў, у партызанах немцы расстрэльвалі, потым ваяваў — два разы параніла, трох разы кантузіла. І гэта яшчэ не ўсё! Двух дзетак за вайну пахаваў, і нішчымніца пасляваенная была, і хату пярун паліў, і карова здыхала, і жонка памерла, і сын апошні гадоў пяць пісем не піша... Толькі паўспамінаць, дык язык забаліць, рассказываючы... Слухаеш? Слухай, слухай... І прачынай-ся... Пеўні ўжо ахрыплі, цябе гукаючы...

Разам з Сонцам прачнулася і радыё. Са старэнъкага дынаміка, што стаіць на падаконніку, паліліся пазыўныя, а затым бадзёра-радасны голас дыктара.

Г о л а с д ы к т а р а . Добрай раніцы, таварышы!

М у л ь ц і к . Здароў...

Г о л а с д ы к т а р а . Сёння аўторак, трыццаць першага ліпеня!

М у л ь ц і к . Што ты кажаш! А я думаў — трыццаць другога...

Да калодзежа падыходзіць Г а н н а . Такая ж, як і Мульцік, старэнъкая, белая. І яна нікуды не спяшаецца. Спынілася, паслухала.

Г а н н а . Чаго ў та ты, Васіль?

М у л ь ц і к . Што?

Г а н н а . Бубніш нешта сам сабе... Маліўся, ці што?

М у л ь ц і к . Размаўляй... з Сонцам размаўляй...

Г а н н а . Ашалеў пад старасць... З Богам, з Богам трэба размаўляць, а ты немаведама з кім...

М у л ь ц і к . Немаведама... Вунь свеціць... І грэе ўсіх... Усё на зямлі ад цяпла і святла... Калі душа ў чалавека ўсплала і светлая, значыць, кавалак сонца па зямлі ходзіць... Ёсьць такія людзі, ёсць...

Г а н н а . Грэх...

М у л ь ц і к . З кім хачу, з тым і размаўляю... У нас свабода совесці... Радыё правялі — я з ім размаўляў, тэлевізар паставілі —

з ім гаманіў... Надакучыла. Я ім адно — яны другое... Цяпер з Сонцам раюся... Маўчыць яно. Свеціць і маўчыць. Слухае...

Ганна. Доўга ты яшчэ пражывеш, Васіль...

Мульцік. Кінь ты! Дваццаты год на пенсіі...

Ганна. Прыкмета такая... Гаварыць табе яшчэ хочацца з кім-небудзь... А перад смерцю чалавек заціхае і маўчыць, як тваё Сонца... Колькі гэта табе?

Мульцік. Восемдзесят, а мо і болей... Лічыць надакучыла...

Ганна. Дык гэта ты старэйшы за мяне?

Мульцік. А ты думала?..

Ганна. Ну-у, тады і мне яшчэ трохі пасмылець трэба... Хаця б да тваіх гадоў...

Мульцік. Смылей на здароўе...

Ганна. Вады з твайго калодзежа вазьму...

Мульцік. Бяры... (*Уважліва глядзіць некуды ўдалячынъ, падымаецца, выходзіць уперад.*)

Ганна. Што там?

Мульцік. Ідзе нехта...

І Ганна падыходзіць. Глядзяць удаваіх.

Павярнуў... У Займішча, мабыць...

Ганна падыходзіць да калодзежа, марудна апускае драўлянае вядро. Тужліва рыпіць журавель, звіняць жалезki.

Ганна. Грышка твой усё не піша?

Мульцік. З'ехаў пасля армii і як у балота праваліўся... Саўсім забыўся, што ў яго бацька ёсць.

Ганна. Была б Наста жывая, дык пісаў бы і прыязджаў.

Мульцік. Бацьку дзеці лягчэй забываюць... Твая праўда...

Ганна. Сон я сёння бачыла... Можа, разгадаеш?

Мульцік. Знайшла цыганку...

Ганна. Дык ты ж Сонцу молішся!

Мульцік. Расказвай, разгадаю...

Ганна. Іваньку бачыла... Старэйшага свайго... Здаецца, ро-оўненъкае поле жытнёвае, неба над ім чыстае-чыстае! І жаўрукі ў ім вісіяць. І як быццам Іванька мой ідзе гэтым полем, раз-пораз жменю зерня дастае з кішэні і сыпле сабе пад ногі. Я стаю на ўзмежку

дый думаю: «Навошта ён зерне кідае ў зямлю? Жыта ж ужо вырасла, у каласы пайшло, а ён нанава сеяць надумаўся...» Спытаць хацела, а голасу няма. Ён і прайшоў. Я і не спытала...

М у л ь ц і к (*не адразу*). Добры сон...

Г а н н а. А чым?

М у л ь ц і к. Неба было чыстае?

Г а н н а. Ну.

М у л ь ц і к. Чыстае неба заўсёды на дабро. Жыта было?

Г а н н а. Было...

М у л ь ц і к. Хлеб на дабро. Жаўрукі з песняй таксама на радасць...

Г а н н а. А Іванька? Нябожчыка ж сніць — гэта ж, кажуць...

М у л ь ц і к. Ён жа «без весці»! Які ж нябожчык, старая?!

Г а н н а. Яно-та так...

М у л ь ц і к. Я табе кажу — добры сон... Чакай.

Г а н н а. Што чакаць?

М у л ь ц і к. Радасці, дзіва нейкага...

Г а н н а. Ну, дзякую табе... Маліся далей, пайду казу пасвіць...

У Займішча буду заходзіць, мо ўзяць што?

М у л ь ц і к. Хлеба купі... І пенсію сёння павінны даць...

Г а н н а. Ага...

Разышліся. Мульцік панёс вядро з вадой дахаты. З другога боку вуліцы выходзіць Гастрыт. Маленькі, жвавы, нейкі калючи дзядок. Усё ў яго вострае: і барада, і плечы, і локці, і калені, і нос. Прыйшоў па ваду з чайнікам. Даставу, наліў у чайнік, выпіў з носіка. Пастаяў, уздыхнуў, прысеў на лавачку.

Г а с т р ы т (*кліча*). Васіль!

За плотам з'явіўся М у л ь ц і к.

М у л ь ц і к. Га?

Г а с т р ы т. Калі паміраць думаеш?

М у л ь ц і к (*без паўзы*). У сераду...

Г а с т р ы т (*збянтэжыўся*). У гэтую, ці што?

М у л ь ц і к. У якую, ліха яе ведае, а што ў сераду — гэта як піць даць. Самы зручны дзень. Памру, значыць, зранку... Не, не! Пасля абеду. Памыюць вадой вось з гэтага калодзежа...

Г а с т р ы т. Халодная ж...

М у л ь ц і к. Табе халодная, а мне ў акурат... Ну, увесь чацвер паляжу ў хаце... У пятніцу, значыць, на кладзішча, а потым ужо ўсе выхадныя памінайце... Піце, гуляйце аж да панядзелка... На гэта сотню-другую пакіну...

Г а с т р ы т (*падумаўшы, злосна*). Брэшаш! Не веру. І ты баішся. Павінен баяцца, а не... Ну што ты ў жыцці бачыў, каб з лёгкай душой смерць прыматць?

М у л ь ц і к. Усё трэба рабіць з лёгкай душой...

Г а с т р ы т. Брэшаш!

М у л ь ц і к. А ты не гаўкай тады! Прыпёрся, ёлкі-мatalкі, да старога чалавека і пра смерць бае. Знайшоў пра што... А я, можа, на ўсю сотню замахнуўся, як даўгажыцель гор...

Г а с т р ы т. Нашто табе столькі свет капціць?

М у л ь ц і к. Унукаў дачакацца трэба... Каб ведаць, што маё насенне корані пусціла ў гэтym свеце.

Г а с т р ы т (*усміхнуўся*). Дык а яны, можа, ужо ёсць, а ты і не ведаеш. Унукі... Корані... Піша каму-небудзь твой Грышка?

М у л ь ц і к (*ніякавата*). Піша... Мне піша... Во нядайна...

Г а с т р ы т. Брэшаш... Мае не пішуць, і твой павінен не пісаць...

М у л ь ц і к. Піша!

Г а с т р ы т (*спакойна*). Брэшаш...

М у л ь ц і к (*нечакана*). Калі ты нарадзіўся, Мікіта?

Г а с т р ы т. Ну, восенню...

М у л ь ц і к (*падумаў, нібы падлічваючы*). Правільна...

Г а с т р ы т. Што правільна?

М у л ь ц і к. Душа ў цябе атрымалася халодная... як жаба... Ідзі дадому, Мікіта... З табой пагаворыш — потым цэлую нач по-скудзь усялякая сніцца...

Г а с т р ы т (*зацията*). Ладна! Пагляджу я, ці такі ты будзеш вясёлы, калі гэта касая ўсур'ёз за цябе возьмецца. Пагляджу!

М у л ь ц і к. А мо мне давядзецца паглядзець? Га? Ты ж ад сваёй злосці капыты адкінеш... Твар вунь, як жоўты кукіш...

Г а с т р ы т. На гэта не надзейся!

М у л ь ц і к. Здурнеў я, ці што, на чужую смерць спадзявацца. Век не спадзяваўся.

Г а с т р ы т. Здохну, а цябе перажыву!

М у л ь ц і к. Пакарала цябе, Мікіта, Сонца за нешта. Усе людзі, увесь свет, сам сабе ты не любы... Ляжыць у цябе нешта на душы...

Г а с т р ы т. На зберкніжцы ў мяне ляжыць, а не на души!

М у л ь ц і к (*зірнуў на дарогу*). Пачакай, пачакай... Едзе нехта! У вёску едзе!

Выбеглі ўперад, глядзяць. Чакаюць. Уздыхнулі.

Г а с т р ы т. Павярнулі... Па грыбы прыкацілі... А ты ўжо ўзрадаваўся! Не прыедуць... (*Засмляўся*.) Дальбог, мы з табой, як крумкачы ці чарапахі, гадоў сто трыццаць пражывём! Яны ж і на хаўтуры не прыедуць! Сорамна будзе ў труне ляжаць...

М у л ь ц і к. І чаму ты так пра смерць любіш пагаварыць, не раўнуючы, як я пра свой раўмацізм?.. Дык у мяне хвароба, яна, праклятая, косці ломіць, хочаш не хочаш, а будзеш і памятаць, і гаварыць... А пра смерць...

Г а с т р ы т. Дай сказаць!

М у л ь ц і к. На які д'ябал языком мянціць, праклінаць, прымервацца да яе? Не спужаеш і не ўцячэш!

Г а с т р ы т. Дай сказаць, я табе кажу!

М у л ь ц і к. Ды і добрую яна справу робіць, што ні кажы... Калі раней часу не з'яўляеца і без страшных хвароб зводзіць чалавека на Сонца... Маладзенькім, здаровым месца расчышчае для новага пасеву, новага жыцця...

Г а с т р ы т. Спынішся ты, поп пракляты, ці не?!

М у л ь ц і к. Гавары...

Г а с т р ы т (*трохі супакоіўшыся*). Не разумею. Як так можна? Усё яму добра, усё хораша! Што за народ?! Б'юць іх — добра, апошняе адбіраюць — хай, дзеци забыліся — так трэба, смерць у вочы глядзіць — заходзь, любая, чарку дам! Лапухі! Увесь век перад усім і ўсімі гнуцца, скараюцца!

М у л ь ц і к. Перад жыццём скараемся, дурань зацяты... Перад жыццём! Яно і маці наша, і бацька, цар і Бог справядлівы...

Г а с т р ы т. Пагляджу я...

М у л ь ц і к. Не хадзіў бы ты да майго калодзежа... Га, Мікіта?..

Г а с т р ы т. Хадзіў і буду. Не забароніш.

М у л ь ц і к. Забараніць не магу... Гэта калодзеж... Уся вёска некалі з яго ваду піла... Самая смачная, самая чыстая ва ўсім раёне...

Г а с т р ы т. У цябе? Самая смачная? Цьфу!

М у л ь ц і к. Што ты робіш?! На святы калодзеж пляваць! Гэта вада душу мягчэйшай робіць і галаву яснай... Я мо такі доўгі век і жыву, што з маленства яе п'ю, а ты...

Г а с т р ы т (*папрасіў*). Васіль, растлумач ты мне... Хоць забі — не разумею...

М у л ь ц і к. Што растлумачыць?

Г а с т р ы т. Ты проста прыдурак ці толькі прыкідваешся? Сонцу, як людаед, моліцца, вада ў яго ну не проста вада, а жывая... Нябожчыку на пятку капні — у скокі пойдзе... Здзяцінеўся пад старасць! Нездарма цябе Мульцікам клічуць.

М у л ь ц і к. Ідзі ты, Мікіта, адсюль...

Г а с т р ы т. Не пайду.

М у л ь ц і к. Не трывож майго сэрца!

Г а с т р ы т. Не пайду! Вуліца не твая.

М у л ь ц і к. Тады злазь з лаўкі! Лаўка мая, сам рабіў...

Гаstryт устаў з лаўкі, сеў побач на траву.

Г а с т р ы т. Падавіся сваёй лаўкай. Куркуль!

Мульцік маўчыць.

Міраед!

Мульцік маўчыць.

Перажытак кулацкі!

М у л ь ц і к. Сталоўка ўжо адчынілася, Мікіта... Ідзі гуляш калгасны ў Займішча есці... Вадзіцы з майго калодзежа напіся і ідзі.

Г а с т р ы т. І пайду. А ты бульбай нішчымнай давіся!

М у л ь ц і к. Яешню з салам сёння буду есці... Яйкі свае, і сала сваё... Сам сябе ўсё жыццё карміў, кармлю і да смерці карміць буду...

Г а с т р ы т. Брэшаш! Грошай шкада, во і цягнеш з сябе жылы... А нашто яны табе? Богу ўзятку даваць уздумаў?

М у л ь ц і к. Грошай не шкада. Не хачу нават пад старасць як той клоп жыць... Хадзіць па зямлі і ў сталоўцы абедаць... Гэта ж сорам!

Г а с т р ы т. Гэта не сорам! Гэта абшчэственная пітанія! И по-тым, я заслужыў... У мяне пенсія!

М у л ь ц і к. Пенсія хутка ва ўсіх будзе... Хто толькі нас гуляшамі карміць будзе?..

Г а с т р ы т. Ведаеш, хто ты?

М у л ь ц і к (*махнуў рукой*). Ведаю, ведаю... Элемент.

Г а с т р ы т. І не наш!

М у л ь ц і к. Шкада, што ты наш... Бядна народная...

Г а с т р ы т. Я калі-небудзь на цябе ананімку напішу. Пабачыш.

Злосны, пайшоў. Чайнік з калодзежнай водой застаўся каля лаўкі.

М у л ь ц і к (*адзін*). Ты не крыўдуй на яго... Душа ў чалавека баліць. На зямлі нарадзіўся, вырас, а рук да гэтай зямліцы ніводнага разу не прыклаў... А зямлі ласку, любоў сваю аддаць трэба... Тады яна і накорміць, і сагрэе, і суцешыць, і сілы дасць пад старасць... Яна жывая... Дачка твая, наша маці... Слухаеш? Пайду свіннату сваю карміць... Чуеш, вішчаць? Эх, ручухны мае, ручухны!.. Што ж гэта вы так расхадзіліся? Ці не дождж збіраецца?.. Не падобна як быццам...

З'яўляецца Г а н н а. З сумкай хлеба, стомленая і вясёлая.

Г а н н а. Канчай маліцца — будзем весяліцца...

М у л ь ц і к. Хлеба купіла?

Г а н н а. Ага...

М у л ь ц і к. А пенсію прынесла?

Г а н н а. Пенсію не далі... Ты, кажуць, з завітушкамі распісваешся, а я без завітушак... Сам сходзіш... (*Прысела на лаўку, зняла хустку.*) Ну, давай, Васіль!

М у л ь ц і к (*глядзіць здзіўлена*). Што табе даць?

Г а н н а. Страсяні касцямі — пакажы самадзейнасць!

М у л ь ц і к. Ды ты, мабыць, піва ў сталоўцы выпіла?

Г а н н а. Пісьмо табе прынесла...

М у л ь ц і к (*захваляваўся, але наўмысна спакойна*). Ад како?

Г а н н а. Ну, ад како ты думаеш?

М у л ь ц і к (*рашуча*). Давай!

Г а н н а. Не-не-не! Табе радасць, дык ты ўжо і мяне парадуй...

Згоцай «Лявоніху» з прыпейкамі... Як да вайны на маёўцы.

М у л ь ц і к. Не дуры галавы! Адкуль пісьмо?

Г а н н а. Ой, язык зламаць можна! Нешта такое джык-гам-гаў...

М у л ь ц і к. Джэзказган!
Г а н н а. Во-во!
М у л ь ц і к. Ад Грышкі...
Г а н н а. «Лягоніху», Васіль, «Лягоніху»...
М у л ь ц і к. Ну, што ты як маленькая, чэснае слова...
Г а н н а. А так — забі, не аддам!
М у л ь ц і к. А, ёлкі-мatalкі!

Падышоў, схапіў сумку, пашукаў і не знайшоў.

Аддай, табе кажуць!..

Г а н н а. «Лягоніху», Васіль, а то зараз пайду!
М у л ь ц і к. Даік я ж растрасуся...
Г а н н а (*паднялася*). Пайду! И аддам толькі пад вечар...
М у л ь ц і к. Каб ты згарэла! (*Разы са два тупнуў*.)
Г а н н а. Не, не... Пад музыку. (*Заспявала*.)

Ой, Лягоніха ня жонка была,
Нямытую рубашонку дала,
Нямытую-некачаную,
У суседа...

Ну, чаго ты колам стаў?! Танцуй! (*Спявае*.)

Нямытую-некачаную,
У суседа пазычаную...

Весялей, весялей...

Туры-туры-туритушачкі,
Туры-туры-туритушачку!

Мульцік скача.

А цяпер упрысядкі! I-i-i-эх!

Мульцік сагнуўся, каб пусціцца ўпрысядкі, і знерухомеў.

М у л ь ц і к (*схапіўся за спіну*). Ой!

Г а н н а. Чаго й та ты?

М у л ь ц і к (*стайць, сагнуўшыся, як пытальнік*). Порхаўка старая! Присядкі ёй трэба! З майм здароўем — «Лягоніху»! Хадзі во, разгінай мяне, каб табе не ведаю што... У мяне ж сярэдзіна!

Г а н н а. А госпадзі! (*Падбегла*.) Што ж рабіць?

М у л ь ц і к. Увапрыся далоняй у сярэдзіну... Ды не кулаком, а далоняй! Так... так... Не, вышэй трохі... Во чокнутая! Ці ж можна так з чалавека здзекавацца?

Г а н н а. Ну ладна табе...

М у л ь ц і к. Дай толькі разагнуцца — ты ў мяне балетам за-скачаш! Во так трымай. Цяпер бяры за галаву... Так... (*Камандуе.*) Разгінай!

Ганна спрабуе «разгінаць». Мульцік стогне.

Нічога не выйдзе... Цягні на лаўку, пакладзі як-небудзъ... Сам буду разгінацца.

Г а н н а (*вядзе старога да лаўкі*). Аёечкі, каб жа я ведала...

М у л ь ц і к (*сярдзіта*). Галавой думаць трэба... Самадзейнасці ёй захацелася...

Ганна падвяла Мульціка да лаўкі, асцярожна-асцярожна паклала яго на яе.

Мульцік паволі выпрамляецца.

Давай пісьмо!

Г а н н а (*дастасе з-пад кофты*). На, на...

Мульцік, лежачы, разрывае канверт, нецярпліва выцягвае белы лісток.

М у л ь ц і к. У цябе акуляры з сабой?

Г а н н а. Зараз, зараз... (*Дастасе з сумкі.*) На...

Мульцік надзявае акуляры. Ганна ўздыхнула, адышла да плота, глядзіць.

Мульцік жмурыцца, здымаете акуляры.

М у л ь ц і к. Ты ў іх бачыш што-небудзъ?

Г а н н а. Усё чыста.

М у л ь ц і к. Туман нейкі, і ўсё...

Перавярнуў акуляры дужкамі ўперад.

Во! Другое дзела... Ты ж іх не тым бокам носіш!

Прачытаў некалькі радкоў, спахмурнеў, адразу, забыўшыся пра сярэдзіну, падняўся, сеў, паклаў на калені пісьмо, акуляры. Сумна глядзіць перад сабой.

Г а н н а (*устрывожана*). Ну?! Што там у яго?

М у л ь ц і к. Маё гэта пісьмо, Ганна, маё... Пасылаў з месяц таму... Вярнулася... Зноў Грышка выбыў некуды... Во табе і «Ля-
лоніха ня жонка была»...

Паўза. Старая павольна падыходзіць да лаўкі, сядзе побач.

Г а н н а. Не сярдуй, Васіль...

М у л ь ц і к. Кінь ты...

Г а н н а. Табе хоць ёсць ад каго чакаць...

М у л ь ц і к. Да чакаешся...

Г а н н а. А я б, здаецца, з раніцы да ночы скакала, каб толькі ведаць, што мой Віцёк няўдачны калі-небудзь успомніць пра мяне...
Хай ужо і пісьма не напішыць... Абы толькі ўспомніў... Не сярдуй...
(Дастае з сумкі хлеб.) Булкі табе хопіць?

М у л ь ц і к. Хопіць...

Г а н н а. А то дзве магу пакінуць...

М у л ь ц і к. Хопіць адной...

Г а н н а. Ну, пайду...

Пайшла. Стارы зноў разгарнуў пісьмо. Пакруціў у руках, паглядзеў і горка-горка засмяяўся. Падыходзіць Г а с т р ы т.

Г а с т р ы т (*весела*). Жывеш?

М у л ь ц і к. Жыву...

Г а с т р ы т. А чаго гэта ты рагочаш?

М у л ь ц і к. Хачу і рагачу...

Г а с т р ы т. Атрымаў, я бачу?

М у л ь ц і к. Ну, атрымаў, а табе што?

Г а с т р ы т. Давай пачытаю...

М у л ь ц і к. Ідзі, Мікіта, не чапляйся...

Г а с т р ы т. Грошай, канечне, просіць. Прапіўся да ніткі, во і бацьку ўспомніў.

М у л ь ц і к (*стомлена і нязлосна*). Ну, што ты за чалавек? Гаstryт, адно слова — Гаstryт... Чаго ты на ўвесь свет злуеш? Дзяцей разагнаў, яны да цябе ні нагой, вось і злуеш...

Г а с т р ы т. Я — дрэнны. Я разагнаў. А ты добры. І да цябе не едуць...

М у л ь ц і к. Гваздану я цябе калі-небудзь...

Г а с т р ы т. У суд падам. Пасадзяць...

М у л ь ц і к. Прэмію дадуць! Ад цябе ж ва ўсім свеце холадна...
Ідзі, ідзі, я табе сказаў...

Г а с т р ы т. Я па свой чайнік прыйшоў... Забыўся тут... Дзе падзеў?

М у л ь ц і к. Вунь стаіць!

Гастрыт падышоў, узяў чайнік, выліў з яго ваду.

Г а с т р ы т. Вады свежай можна ўзяць?

М у л ь ц і к. Бяры...

Гастрыт пачынае даставаць ваду.

Г а с т р ы т. Што гэта ў свецце робіцца, Васіль?

М у л ь ц і к. Лета канчаецца...

Г а с т р ы т. Куды ідзём?

М у л ь ц і к. Не ведаю...

Г а с т р ы т. Чым далей — тым людзі паганей робяцца... Сёння каля сталоўкі бугая гэтага, Мішку Сіляўца, сустрэў... Вісіць на плоце, носам сваім чырвоным шмыгае... Алкаш няшчасны! І чаго яны такія? Толькі пра тое і думаюць, каб кожны дзень гарэлкі на жэрціся да ікаўкі!

М у л ь ц і к. А што ім яшчэ рабіць? Ні рукі, ні душы не занятыя... Гадзіны свае адпрацуе, у сталоўцы пад'есць, прыйдзе ў сваю цаглянную хату, у блакітны яшчыр паглядзіць... А далей што? Дзень доўгі... А каля дому ні гарода, ні хлява, ні курыцы... Пуста... Што яму рабіць? Чым заняцца?

Г а с т р ы т. Хай над собой працуе! Павышаіць уравенъ!

М у л ь ц і к. Во ён траячку ў кішэню, «чарніла» ў магазіне возьмем і павышае...

Г а с т р ы т. Мы ім шчасце паўвека заваёўвалі... Заваявалі... Сытыя ўсе, абутыя-адзетыя... І недавольныя! Якой ім яшчэ трасцы трэба?

М у л ь ц і к. Шчасце з чужых рук заўсёды кісле... Шчасце самому себе рабіць трэба... Абутыя-адзетыя... І ўпрогаладзь жывучы, радасныя песні співаць можна... Галодных у нас даўно няма... Не ў сытасці шчасце...

Г а с т р ы т. А ў чым жа яно? Раствумач мне, цёмнаму, святы чалавек.

М у л ь ц і к. У працы... У радаснай працы... А вы адбілі ахвоту ў людзей радасна працеваць на зямлі...

Г а с т р ы т. Хто гэта мы?

М у л ь ц і к. Ты і такія ж асталопы, як ты...

Г а с т р ы т. Што? Што ты мелеш? Ды я з самага пачатку... з маладосці ўсё сваё здароўе, увесь... усё сваё жыццё для ўласці, для камунізму...

М у л ь ц і к. Камунізм спачатку трэба пабудаваць у сваёй душы... Самому. А потым ужо нешта рабіць... Для ўласці... Якая табе ўласць загадвала даводзіць вясковых людзей да таго, што яны пачалі саромецца, што жывуць і працуюць на зямлі... Самага святога саромеліся...

Г а с т р ы т. Што ты мне вешаеш? Што вешаеш? Як гэта я даводзіў?

М у л ь ц і к. Ты ж некалі ўсіх добрых гаспадароў з вёскі павыгнаў... Тых, хто любіў зямлю... Любіў і слухаў...

Г а с т р ы т. Я супраць кулакоў...

М у л ь ц і к. Колькі іх было на ўсю нашу вёску? Два.

Г а с т р ы т. Брэшаш, болей...

М у л ь ц і к. Два. Зяпа і Мішук Цяркоўскі... Ад іх усе Вежкі плакалі... А каго Васіль Барабулінак эксплуатаваў? У яго ж парабкаў не было, ён са свайго мазала жыў...

Г а с т р ы т. Ён народную зямлю эксплуатаваў...

М у л ь ц і к. Зямля з радасцю аддае ўсё таму, хто да яе рукі прыкладае... Ты праста не хацеў працеваць, як усе, а хацеў наглядчыкам над людзьмі быць... Лёгка, няпэўна і ў пачоце! Вось і муціў ваду, пускаў усім пыл у очы... Сазнацельным прыкідваўся!

Г а с т р ы т. Я лінію праводзіў...

М у л ь ц і к. Толькі крывую і сваю. У Вежках ты моладзь ад зямлі адбіў? Ты... Колькі гадоў сачыў за тым, каб, значыць, ніхто лішнюю бульбіну ці меж зерня ад зямлі не ўзяў... А чаму ж не браць, калі яна дае? Бегаў па гародах, каб хто лішнюю баразну не прагнаў. Хай пустуе, бур'янам заастае... Не магі!!! З усіх сіл адбіваў ахвоту ў людзей працеваць. Крычаў да хрыпаты, што пазорна мець скаціну ў хляве, хлеба, бульбы шмат збіраць з агарода... Вось калі гол як сакол — значыць, сазнацельны! Калі ў хляве пуста — младзец! А калі ў цябе каля хаты заместа крапівы жыта калосіцца — буржуй! міраед! кулак! Пуста ў хляве — пуста і ў душы будзе. И хто ты такі быў? Ні начальнік, ні падначальнік, а так... Прышчык «сазнацельны»... Мы б з голаду ўсёй краінай здохлі, каб, не дай бог, сталі ўсе такія «сазнацельныя», як ты... И тое, што мой Грышка, Ганнін Віцёк і твае дзецы па свеце бадзяюцца, шукаюць нема-

ведама чаго, — ты вінаваты! Яны ж на зямлі выраслі, яна ж іх маці, яны ж павінны былі заместа нас на яе прыйсці, каб хлебам людзей карміць... Не пайшлі... Таму што ведалі: такія гастрыты, як ты, не дадуць ім ні спакою, ні волі...

Г а с т р ы т (злосна). Такім, як ты, дай волю — даўно б савецкай уладзе жылы перагрызлі...

М у л ь ц і к. А хто яе карміў, гэтую ўладу, як не мы? Можа, ты, прышчык? Хто ў калгасе за голы трудадзень працаваў, падаткі з кожнага дрэўца, з кожнай курыцы плаціў, калі ўсім цяжка было?!

Г а с т р ы т. Баяліся, таму і кармілі...

М у л ь ц і к. Асталоп! А калі немцы каля Масквы стаялі, хто партызанам апошняе аддаваў? Дзеткі з голаду пухлі, карнікі вёскі палілі, а гэтая твае падкулачнікі хлеб, бульбу, сала ў лес вазілі... Святым хлебам святую зямлю сваю баранілі ад чужынцаў...

Г а с т р ы т. Васіль! Я цябе па-суседску папярэджаю: кінь гэту філасофію, не смушчай людзей. Ты ведаеш, супраць чаго выступаеш?

М у л ь ц і к. Супраць дурноты!

Г а с т р ы т. Васіль, я чэсны! Я магу ананімку напісаць...

М у л ь ц і к. Пішы...

Г а с т р ы т. Выклічуць... куды трэба за такія закідоны.

М у л ь ц і к. Не пужай. Скончыўся твой час. Гэта цябе самога трэба было выклікаць з самага пачатку. Каб не такія гастрыты, як ты, мы даўным-даўно камунізм пабудавалі б...

Г а с т р ы т. Ты яшчэ пра камунізм, часнік няшчасны?!

М у л ь ц і к. Я не часнік, я ўчастнік...

Г а с т р ы т. Рукамі і зубамі за кавалак зямлі трymаецца і пра камунізм яшчэ...

М у л ь ц і к. Я і пры камунізме за яго трymацца буду... І пры камунізме ў сталоўку не пайду... Я хлебароб вечны... Хлеб раблю...

А калі робіш хлеб — трэба сябе карміць...

Г а с т р ы т. Чэснае слова, напішу...

М у л ь ц і к. Пішы...

Мульцік падняўся з лавачкі, пайшоў да веснічак. Прыйгагае Г а н н а. Без хусткі, расхрыстаная, заплаканыя вочы гараць.

Г а н н а (крычыць). Людцы-ы!! Людцы!

М у л ь ц і к. Чаго ты?

Г а н н а (*задышліва*). Радзіва! Радзіва... Хутчэй уключыце!
Слухайце!

Мульцік подбегам кідаецца да акна, адчыняе яго, круціць дынамік. Уры-
ваецца голас дыктара.

Г о л а с д ы к т а р а. ...яе мацярынскую любоў і пяшчоту.
Я памятаю яе ласкавыя руکі, што пяклі самы смачны хлеб і маглі
трымаць зброю. У грозныя дні вайны, у партызанскім атрадзе, яна
абараняла Радзіму ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў...

М у л ь ц і к. Фу-у-у, я ўжо думаў, што ізноў вайна...

Г а с т р ы т (*да Ганны*). Ты што, з глузду з'ехала?

Г а н н а. Сціхніце!

Г о л а с д ы к т а р а. ...Цяпер я далёка. Але вельмі часта мне
сняцца начамі нашы Вежкі...

Г а н н а (*усхліпнула*). Сыночак!

Г о л а с д ы к т а р а.хата канцевая, трывярозкі пад акном
і мама...

І на гэтых словах Ганна, ужо не стрымліваючыся, загаласіла на ўвесь голас,
пайшла да акна, схапіла з падаконніка старэнкі дынамік, прыціснула яго
да грудзей.

М у л ь ц і к (*спалохана*). Ганна, Ганна... Ты гэта... Сядзъ...
Супакойся. Не трэба так... Зараз вады дам... Чаго ты? (*Да Гастры-
та*.) Чаго аслупянеў? Дай свой чайнік!

Гастрыт падае чайнік. Ганна п'е.

Г а с т р ы т. Дайце-ка даслухаць... (*Бярэ з рук Ганны дынамік.*)

Г о л а с д ы к т а р а. Паважаная Ганна Восіпаўна! Ад усяго
сэрца мы жадаем вам моцнага здароўя і доўгіх год жыцця і па
просьбе вашага сына Віктара перадаём для вас вашу любімую пес-
ню «Ой, ляцелі гусі з броду».

Г а н н а (*выціраючы вочы*). Дачакалася, дзякую богу... Успом-
ніў... Спакойна памру...

І гучыць песня па радыё:

Ой, ляцелі гусі з броду,
Замуцлі ў рэчцы воду.
Ой, ляцелі гусі з броду,
Замуцлі ў рэчцы воду.
Пакуль вада чыста стала,
Я з Раманам прастаяла.
Пакуль вада чыста стала,
Я з Раманам прастаяла.
Роман, Роман, Романенъку,
Пусці мяне дадоменъку,
Роман, Роман, Романенъку,
Пусці мяне дадоменъку.
У мяне не родна маці,
Будзе біці і ругаці.
У мяне не родна маці,
Будзе біці і ругаці.

Г а н н а. Во яно і дзіва... Вастьку ў сне бачыла, а Віцёк аб'явіўся... Помніць... Любіць...

М у л ь ц і к (*бубніць паблажліва*). А толькі ныла ўсё: няўдачліва я яго радзіла, няўдачны ён атрымаўся... А ён цябе на ўсю краіну... Увесь народ цяпер ведае, што на зямлі живе... Ганна з Вежак... І што сын у яе ёсць... Хоць і далёка, але ж ёсць...

Г а с т р ы т. О-ё-ё-ёй! Зірніце вы на іх! Загарэліся! Засвяціліся!
Аж блішчаць!

М у л ь ц і к. Мікіта, ты... ідзі адсюль... Я цябе прашу.

Г а с т р ы т. Не пайду! Нечага тут... (*Да Ганны.*) Ганна, я цябе паважаю, але я чэсны... я справядлівы... Не крыўдуй... Не пра цябе гэта ўсё. Не ён гэта.

Г а н н а. А хто ж?

М у л ь ц і к. Табе вушы пазакладвала, ці што?! Пра нашы ж Вежкі гаварылі!

Г а с т р ы т. Другія Вежкі, другая Ганна і другі Віцёк! Ён такое не мог напісаць! Не мог!

М у л ь ц і к. Даўк што ж, яна сама пра сябе напісала?!

Г а с т р ы т. Не ведаю. Дзе ён у яе? Дзе?

Г а н н а. Вы ж ведаецце... Сядзіць.

Г а с т р ы т. І каторы раз? Толькі, Ганна, прашу... не крыўдуй... Я чэсны. Я справядлівы. У мяне ў самога дзеці няўдачныя...

Расціў-карміў іх, дык быў харошы, а выраслі — дрэнным стаў! Грошы толькі пасылаюць, рублямі ад мяне адкупліваюцца, а каб што-небудзь такое... і не падумаюць і не ўспомняць... Няўдачныя!

М у л ь ц і к. А вось Віцёк пра яе ўспомніў... Узяў і напісаў...

Г а с т р ы т. Ага! Сяджу на нарах, як кароль на імянінах, — перадайце для маёй маці «Ой, ляцелі гусі»!

М у л ь ц і к. Ідзі адсюль!

Г а с т р ы т. Не пайду!

М у л ь ц і к. Ганна, не слухай... (*Да Ганны.*) Прозвішча тваё перадавалі ці не?

Г а н н а. Не пачула я... Пра Вежкі толькі... Што добра чала-веку, калі ў яго куточак родны на зямлі ёсць, дзе некалі босым па расе бегаў... Добра, значыць, што цябе чакаюць і помніць заўжды... Яшчэ нешта... А прозвішча не пачула... Я не з самага пачатку слу-хаць стала...

М у л ь ц і к. Перадавалі, канечне... І трыв бярозкі пад акном у цябе растуць...

Г а с т р ы т. Стоп! Калі ён з'ехаў, бярозка адна была... А гэтая дзве без яго выраслі... Я памятаю... Скажыце, адкуль ён пра гэтая бярозкі ведае? Ніводнага разу не прыязджаў, пісем не пісаў... Ад-куль ён ведае?!

М у л ь ц і к. Прашу цябе, Мікіта, сыдзі з вачэй! Не дай і мне пад старасць у турму сесці... (*Да Ганны.*) Я ведаю, што пра цябе перадавалі... Пра цябе. І Віцьком яго завуць, і ў партызанах жа ты была, і Вежкі, і па бацьку ж цябе Восіпаўна...

Г а с т р ы т. А вось і не! Па бацьку яе Васільеўна...

М у л ь ц і к (*уражана*). Як?!

Г а н н а. Гэта Піліпа майго Восіпавічам звалі...

М у л ь ц і к. Дык як жа гэта я?.. Забыўся...

Г а с т р ы т. Усё ясна! Так я і думаў... (*Тыцнуў пальцам у Муль-цика.*) Ён напісаў! Заяўку зрабіў заместа твойго Віцька...

М у л ь ц і к. Ды не, Ганна, што ты?! Не! Што ты выдумаў, дурань?!

Г а с т р ы т. Ну, арты-ы-ыст! Ну, Мульцік! За такія штучкі ведаеш, што бывае...

М у л ь ц і к. Ды пры чым тут я?! Ён, мабыць, напісаў і пра Піліпа, а там пераблыталі...

Г а с т р ы т . Хопіць лухту несці! Там не блытаюць...

Г а н н а (*устала з лаўкі*). Нашто ты гэта, Васіль... Не варта было... (*Цяжка пайшла прэч.*)

М у л ь ц і к (*крычыць услед*). Ды няхай мне руکі адваляцца, калі гэта я пісаў! Ды я і пісаць разумна не ўмею! Ды і не ведаю нават куды! Ганна!

Г а н н а не азірнулася. Пайшла. Гастрыт сумна глядзіць ёй услед. Мульцік — на Гастрыта.

Г а с т р ы т . Расстроіў толькі бабу з-за глупства...

М у л ь ц і к (*выцягвае са штаноў дзягу*). Здымай штаны!

Г а с т р ы т . Што-о-о-о?

М у л ь ц і к . Здымай штаны, я цябе вучыць буду!

Г а с т р ы т . Ну-ну-ну!

М у л ь ц і к (*наступае на яго*). Асталоп! Пень! Гастрыт! Буль-дозер пракляты! Што ў цябе пад сарочкай?!

Г а с т р ы т (*таксама завёўся*). Рэбры ў мяне пад сарочкай! І пуп!

М у л ь ц і к . А сэрца?! Дзе тваё сэрца?! Радасць у чалавека была!!! Яна ж без яе ўсё жыццё сваё!!! Трое дзетак у партызанах з голаду памерлі, старэйшы сын «без весці», Піліп вярнуўся, кулямі ды асколкамі начынены, два месяцы пажыў... Віцька адзін застаўся, дык і ў яго жыццё наперакасяк пайшло... Адна ўсё жыццё... Гаротніца... Хоць ты яе ў царкве вешай як пакутніцу святую, а ты...

Г а с т р ы т . А я не дазволю! Не дазволю ўсяму народу, усяму гасударству галаву дурыць! Мільёны людзей падманваць! У мяне таксама дзеци! Але ж я не хачу, каб мне па радыё пра гусей спявалі! Па нашаму радыё толькі праўду перадаюць! І нечага...

М у л ь ц і к (*махнуў рукой*). Што з табой гаварыць! Цяпла ў цябе, чалавеча, няма... Хоць сто гадоў яшчэ пражыві — не даведаешся пра самае галоўнае...

Г а с т р ы т . Пра што гэта?

М у л ь ц і к . Навошта мы, людзі, з того свету на гэтую зямлю прыходзім... Навошта жывём...

Г а с т р ы т . Няўко ведаеш?

М у л ь ц і к . Ведаю... Зямля халодная, і неба халоднае, космас яшчэ халаднейшы... Даў нам Бог жыццё, каб мы ўсё гэта сагрэлі...

Душамі сваімі сагрэлі! І зямлю, і неба, і адзін аднаго... Дык грэй жа, грэй! Хаця чым табе грэць? Халодны ты...

Г а с т р ы т. У мяне трынцаць шэсць і шэсць... Як ва ўсіх...

М у л ь ц і к. Не свеціць на цябе Сонца... (*Пайшоў.*)

Г а с т р ы т (*услед*). Сам ты!.. (*Не прыдумаў, што сказаць, і змоўк.*)

З а ц я м н е н н е

Дрэмле стары журавель. Ціхая зорная ноч вісіць над неперспектыўнай вёскай. І ці то ўяўляецца, ці то сніцца старым жыхарам яе наступнае: павольна і ўрачыста падыходзяць да калодзежа іх дзецы. С т а р э й ш а я д а ч к а Г а с т р ы т а набірае ваду, Мульцікаў Г р ы ш к а ў джынсах і ў вышыванай кашулі, Ганнін І в а н ь к а ў вайсковым дапамагаюць ёй. Смяюцца бязгучна, жартуюць. Потым схіляюцца да вядра, прагна п'юць самую смачную ваду свайго дзяцінства. Прыйгожыя, святочныя нейкія. М у л ь ц і к, Г а н н а і Г а с т р ы т сядзяць на лавачцы і з цёплымі ўсмешкамі глядзяць на дзяцей. Цямнее. Раствараюцца ў цемені д з е ц і, знікаюць с т а р ы я. Пачынае святлець. Вечар. З'яўляецца М у л ь ц і к. Доўга-доўга глядзіць на дарогу. Уздыхнуў, падышоў да калодзежа, пачынае даставаць ваду. Прыходзіць Г а с т р ы т. У свежай кашулі, пры гальштуку нават. Сумны.

Г а с т р ы т. Здароў...

М у л ь ц і к. Зноў прывалокся? Мікіта, я сварыцца больш не буду! У мяне на цябе нерваў не хапае... Сядзі і маўчи.

Г а с т р ы т. Маўчу! А ты расскажы...

М у л ь ц і к. Што?

Г а с т р ы т (*смяеца*). Як учора каня прасіў у старшыні... Ішты, кавалерыст! Барон цыганскі! Каня яму трэба! Узятку нават даваў!

М у л ь ц і к. Я купіць хацеў!

Г а с т р ы т. Навошта ён табе?

М у л ь ц і к. Адчапіся!

Г а с т р ы т. Скажы нашто — адчаплюся!

М у л ь ц і к. Малако людзям трэба?

Г а с т р ы т. А ці ты яго даіць збіраўся?

М у л ь ц і к. Змагу я трymаць карову адзін? Назапасіць на зіму сена? Сілы нямашака. Ды і касіць няма дзе. А будзе ў мяне конь, ды я на ім паўсвету за лета аб'ездзіў бы... Там касануў, там... Паахапцы сена назапасіў бы... І карове, і яму. І соткі свае лягчэй зра-

біць будзе. І дроў прывезці. Жыць мне з ім лягчэй будзе. Сябе карміць буду, і застанецца яшчэ. А так, год-два, я ж дзяржаве на шыю сяду, як і ты!

Г а с т р ы т. Я не на шыі! Я на пенсіі!!!

М у л ь ц і к. А з канём я сам пракармлюся...

Г а с т р ы т. Ты гэтыя свае кулацкія замашкі кінь!

М у л ь ц і к. Атамны век канчаецца, яны ўсё кулакоў баяцца!

Г а с т р ы т. Конь — гэта сродства праізводства!

М у л ь ц і к. Дык што?

Г а с т р ы т. А калі табе даць сродства ў руکі — ого-го! Ты такую багатую гаспадарку на сваіх сотках закруціш — чарцям моташна стане!

М у л ь ц і к. І добра!

Г а с т р ы т. І скоцішся!

М у л ь ц і к. Куды?

Г а с т р ы т. Да мелкабуржуазнай ідэалогіі...

М у л ь ц і к. Якая ідэалогія?! Мне восемдзесят гадоў! Лягчэй мне будзе з канём. Больш бульбы вырашчу, малако будзе, заместа аднаго парсючка — трох трymаць буду. Дык я ж сам не з'ем — я вунь адной бульбінай і шкваркай цэлы дзень жыву — прадам калгасу...

Г а с т р ы т. Ага! І грошы, канечне, у кішэнь?! Багацець пачнеш...

М у л ь ц і к. Куды ж я падзенуся з гэтымі грашымі? Яны ж на кніжцы ляжаць будуць: надзёжна, выгадна, удобна! Я ж на гэтыя грошы гвардзію ўзбройваць не буду, каб супраць улады ісці. Я ж не Дзянікін. Я — Мульцік.

Г а с т р ы т. Дай табе каня — Дзянікіным станеш!

М у л ь ц і к. Цьфу! Гэта ж трэба такім ідэйным прыдуркам урадзіцца!

Г а с т р ы т. І што чалавеку яшчэ трэба? Усё ёсць, гасударства пра яго клапоціцца, пенсію плоціць, а ён...

М у л ь ц і к. Гэтымі грашымі сына ад мяне адблілі... Пяты год немаведама дзе бадзяецца, бацьку роднага забыў...

Г а с т р ы т. Ты што?! Што ты вярзеш? Пры чым тут пенсія?

М у л ь ц і к. А пры тым: ведае ён, што мне яе даюць... А раз даюць, значыць, з голаду не здохну! А не здохну з голаду —

навошта ж пра мяне клапаціца, пісъмы пісаць: як ты там, бацька, жывеш-маешся ў нашых неперспектыўных Вежках? Ведае: рубель ёсць, сталоўка ёсць — накормяць якім-небудзь гуляшом! А я б, здаецца, крапіву з лебядой еў, каб толькі ўнука ці ўнучку за руку павадзіць...

Г а с т р ы т. Распусціўся ты, Васіль, ой распусціўся! Нічога не баішся! Дэмагогіяй займаешся, усім незадаволены... І гэта табе не тое, і тое не гэта... Ой, няма на вас пастуха!

М у л ь ц і к. А на цябе?

Г а с т р ы т. А я сазнацельны.

М у л ь ц і к. Ну, канечне... Ідзі гуляш у сталоўку есці...

Г а с т р ы т. Што ты да гэтага гуляша прычапіўся? Сёння шніцаль давалі!

М у л ь ц і к. Ну, шніцаль...

Г а с т р ы т (уздыхнуў). Ой, няма... (Пайшоў.)

М у л ь ц і к (адзін, глядзіць на дарогу). Стамілася, бедалага?.. Я думаю: цалюткі дзень на небе... І добрых людзей грэеш, і дрэнных, і ніякіх... Дзякую табе... Адпачывай ужо... Хаця дзе там? Зямля, кажуць, круглая... Амерыканцаў, значыцца, грэць пойдзеш? Давай, давай... І ім трэба... І там, мусіць, ёсць людзі, што чакаюць цябе і любяць... І такія во неперспектыўныя шкілеты, як я, і дзеткі маленкія, дай ты ім здароўя, радасці, спалі ўсё благое сваім цяплом...

Дастае вядро вады, адносіць яго ад калодзежа, вылівае на траву, пачынае набіраць новае.

Толькі там не затрымлівайся ўжо... Як мне здаецца, дык ты ўсё-ткі нашага роду-племені... Мабыць, на нашу зямлю трохі раней зірнула... І блін наш на цябе падобны, і бохан хлеба... Ты — наша... Але і астатнія твае дзеці... І іх любіць трэба... Любі, не стамляйся... І нас, і іх... Ну, шчаслівай табе дарогі...

Набраў вады, пайшоў у свой двор. Са свайго двара прыходзіць Г а н н а. Марудна-марудна апускае ў калодзеж вядро. Звіняць жалезкі. Падымае, пералівае ваду ў сваё вядро. Узняла, панесла, паставіла вядро на зямлю, памахала рукой. Узяла, зноў трошкі пранесла... Зноў паставіла. Падышла да лавачкі, села, заплакала. Ціха, аднымі вачыма. Прыйдзіць Г а с т р ы т.

Г а с т р ы т. Чаго макрэчу развязла?

Г а н н а. Сілоў нямашака, Мікіта... Поўнае вядро ўжо занесці не магу...

Г а с т р ы т. А нашто табе поўнае?

Г а н н а. Прывыкла...

Г а с т р ы т. Адвыкай...

Г а н н а. Казу ж напаіць трэба... Сабе бульбіну якую зварыць, і каб каля парога поўнае вядро стаяла...

Г а с т р ы т. Пагаварыць трэба... (*Азірнуўся*)

Г а н н а. Гавары...

Г а с т р ы т. Піначэта не бачыла?

Г а н н а. Каго-о?

Г а с т р ы т. Ката майго... Рыжага...

Г а н н а. Не...

Г а с т р ы т. Збег некуды, воўчае мяса... А я праз яго цэлуюnoch не спаў...

Г а н н а. Праз ката?

Г а с т р ы т. Праз яго! Можа, паміраць куды пабег... Каты ж, кажуць, на вачах баяцца паміраць...

Г а н н а. Не бачыла я твайго Піначэта...

Г а с т р ы т. Лёг учора звечара, толькі вочы закрыў, толькі драмаць пачаў — чую, нехта глядзіць на мяне... Во так блізка-блізка нахіліўся і глядзіць... Аж страх за сэрца ўзяў! Вочы расплюшчыў — нікога! Толькі зноў драмаць — глядзіць, падлюга!

Г а н н а. Дык хто ж гэта?

Г а с т р ы т. А каб я ведаў! Насланнё нейкае. Позірк дурны... Здаецца, пранізвае ўсю галаву наскрозь і пад падушку вазірае...

Г а н н а. Адзінота гэта, Мікіта... Мне, калі Піліп памёр, гэт-кае ж мроілася...

Г а с т р ы т. А мо смерць ужо прыглядаецца, з якога боку за мяне ўchapіцца?

Г а н н а. Мо і яна, касая...

Г а с т р ы т. Ды не, ранавата яшчэ...

Г а н н а. Яно заўсёды ранавата...

Г а с т р ы т. Праз ката гэта ўсё! Збрадлівы, зараза, быў, ганяў я яго, біў, а ён, аказваецца, спакой мой сцярог па начах.

Г а н н а. Чым жа гэта?

Г а с т р ы т. Дыхаў... Падпнецца мне пад бок, клубочкам скруціцца, вурчыць... і дыхае... Куды збег?

Г а н н а. Можа, прыйдзе яшчэ... (*Усталана*) Ну, пайду...

Г а с т р ы т (*рэзка*). Сядзь!

Г а н н а. У мяне ж каза там...

Г а с т р ы т. Не здохне твая каза... Сядзь! Гаварыць буду...

Ганна села. Чакае. Гастрыт хвалюецца, папраўляе гальштук.

Г а н н а. Ну, чаго ты мылішся, як дзеўка перад сватамі?

Г а с т р ы т (*не адразу*). Ганна... давай я на табе як-небудзь паджанюся... Га?

Г а н н а. Што-што-што?!

Г а с т р ы т. Ну чаго ты штокаетш? Ты адна, і я адзін... Разам як-небудзь ужо... на гэтым свеце...

Г а н н а. Во спасібачкі! Во ўважыў! Гэта ты мяне заместа ката свайго рыжага да сябе завешш... Каб дыхала...

Г а с т р ы т. Дык і я ж табе дыхаць буду!

Г а н н а. А мышэй мне лавіць у тваёй хаце не трэба будзе?

Г а с т р ы т. Ай, ладна табе! Не хочаш да мяне, я да цябе перайсці магу... Шкода глядзець на цябе... Ледзь ногі валочыш, а ўсё: каза, агарод, соткі...

Непрыкметна выйшаў са свайго двара М у л ь ц і к. Стай, слухае.

Няўжо ты за сваё жыццё не нарабілася? Адпачні... У мяне грошы на кніжцы ёсць, хату прададзім... Хоць пад старасць пажыві палюдску...

Г а н н а. Смяяцца ж будуць, Мікіта...

Г а с т р ы т. Каму смяяцца? Вёска пустая саўсім... Неперспектыўная. Ні смяяцца, ні плакаць няма каму... Давай перабярэмся ў Займішча? Там асфальт, магазін, сталоўка, людзі... Ты хоць свет убачыш... Пущёку мо якую возьмем на курорт... А што? Мы ж з табой за свой век напрацаваліся... Хопіць ужо! Дай супакой рукам сваім... Нашто табе каза, агарод?.. Вядра вады падняць не пад сілу... Гэта вунь Мульцік, дык той і з труны ўстане, каб бульбу выкапаць... Таму што скватны... Усё б, здаецца, загроб пад сябе... Жылка кулацкая ў чалавеку сядзіць! А мне... Мне нічога не трэба... Ды і

табе... Адпачні ты... Га, Ганна? Хоць цяпер парадуйся жыццю, уздыхні на поўныя грудзі... Ты ж зарабіла сабе гэта... Ці праўда?

Г а н н а (*уздыхнула*). Яно-то так, што казаць... Праўда.

Г а с т р ы т. А грошай нам з табой хопіць, за гэта не бойся...
Пражывём...

Г а н н а. Ды нам шмат і не трэба...

Г а с т р ы т. Канечна...

М у л ь ц і к (*злосна*). Ашалела, баба?!

Г а с т р ы т (*азірнуўся, спалохана*). Не лезь! Я сватаюся.

М у л ь ц і к (*да Ганны*). Каго ты слухаеш, бахіла старая?! Курортніца! Адпачываць захацела... Вунь наш курорт, за вёскай, пад бярозкамі... Прыйдзе час — адпачнём! Наляжымся, наспімся, наадпачываемся... А пакуль сілы ёсць хоць каліўца — рабіць трэба, рабіць, рабіць...

Г а с т р ы т. Для каго ёй рабіць?! Яна ж усё жыццё як праклятая, як катаржная...

М у л ь ц і к (*ужо спакойна*). Ты не зразумееш... (*Да Ганны.*) Варта нам толькі махнущ рукоj на ўсё, пачаць пра курорты думаць — смерць усімі кіпцюрамі ўчэпіцца... Ганна, адумайся! Жыць надакучыла?

Г а н н а. Не надакучыла... Стамілася толькі я...

М у л ь ц і к. І я стаміўся... Але мы з табой яшчэ толькі таму і жывём, што кожную раніцу па ваду ў гэты калодзеж ходзім, на сотках сваіх калупаемся... З зямлёй за доўгі век зрасліся, душой-сэрцам увайшлі ў яе, а цяпер па курортах? Паспрабуй толькі! Хоць адзін дзень паспрабуй паляжаць паленам — усе хваробы як саранча наляцяць...

Г а н н а. Дык во ж на Мікіту нічога не налятае...

М у л ь ц і к. А ён іначай і не жыў... Усё жыццё з чайнікам па ваду хадзіў...

Г а с т р ы т. Я адказным і сазнацельным быў!!!

М у л ь ц і к. У нас адзін адказ: перад зямелкай, на якой стаім... Перад ёй мы адказныя... Кінь, Ганна, я табе сказаў...

Г а н н а. Дык сілоў няма вядро вады падняць! Што ж рабіць?

М у л ь ц і к. Бяры сваю казу за рогі і перавядзі ў мой хлеў... Няма сілы — па палавінцы наsicць будзем... Ты палавінку, і я пала-вінку... Разам...

Г а с т р ы т. Ну і гад ты, Васіль, ну і гад! Я сасватаў, а ён жэ-
ніцца! Чаго ж ты яе раней не прасіў?!

М у л ь ц і к. Саромеўся...

Г а с т р ы т. На восьмым дзясятку! (*Да Ганны.*) Пайшлі, не
слухай яго. Самому не пад сілу варочаць, дык батрачку сабе захацеў
узязць пад старасць. Ты са мной паняй пажывеш...

М у л ь ц і к. Ага, пажыве... толькі адзін тыдзень. А потым
хаўтуры панскія будзем рабіць... Хадзі, баба, да мяне! Жыць бу-
дзем, як жылі... Памагаць адно аднаму... Адпачываць па святах...
І рабіць на зямлі! Трэба так, Ганна, трэба...

Г а с т р ы т. Не слухай яго!

Г а н н а. Ціха, мужчыны... Не сварыцеся... А можа, мы пад
адным дахам, у адной хаце ўсе разам сыдземся дый будзем жыць...
Я вам бялізну буду мыць, а вы...

Г а с т р ы т. Ъфу! Я ёй руку і сэрца, а яна мне — абшчажыці!
Дом прыстарэлых!

Г а н н а. Тады пайду ў свайго Піліпа спытаюся... Калі дазво-
ліць — перайду...

Г а с т р ы т. Як у Піліпа? На кладзішча пойдзеш?

Г а н н а. Нашто? З партрэта спытаюся... Што скажа — тое і
будзе.

М у л ь ц і к. Ідзі. Пытайся.

Г а н н а пайшла. Мульцік і Гастрыт касавурацца адзін на аднаго.

Г а с т р ы т. Ну за што? За што ты мяне, Васіль, так ненавідзіш?

М у л ь ц і к. Кінь, Мікіта... Не ўмею я ненавідзець... За во-
семдзесят гадоў так і не навучыўся...

Г а с т р ы т. Добранькі, значыцца... Хіба можна ў гэтым свеце
без няnavіscі пражыць?

М у л ь ц і к. Можна...

Г а с т р ы т. Ты ж тры вайны прайшоў!

М у л ь ц і к. Прайшоў... І немцаў біё у партызанах без няnavіscі.

Г а с т р ы т. Біё і плакаў?..

М у л ь ц і к. Не, не плакаў... Звярамі людзі сталі, сабакамі
шалёнымі... А сабак шалёных забіваць мусіш, каб людзей не паку-
салі... Без жалю, але і без няnavіscі...

Г а с т р ы т. Няnavіscь і святая ёсць...

М у л ь ц і к. Святое ў жыцці толькі святло, цяпло, любоў і зямля...

Г а с т р ы т. Поп ты...

М у л ь ц і к. Мульцік я...

Вяртаецца Г а н н а. Старыя чакаюць адказу.

Г а н н а (*выцерши ражком хусткі вочы*). Дазволіў... (*Пасля паўзы.*) З табой, Васіль, жыць буду...

Г а с т р ы т (*блазнавата і горка ўсміхаючыся, пляскае ў далоні*). Гор-ка! Гор-ка! Гор-ка!

З а с л о н а

- Чым адрозніваецца гэты драматычны твор ад лірычнага (верша Рыгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей») і эпічнага (апавядання Віктара Карамазава «Дзяльба кабанчыка») па форме, способах паказу жыцця?
- У пачатку п'есы апісваецца калодзежны журавель. Верш Р. Барадуліна «Трэба дома бываць часцей» таксама пачынаецца з вобраза «цыбатага асвера». Ці выпадковыя гэтыя супадзенні ў творах на блізкую тэму?
- Чаму менавіта каля калодзежа адбываецца сцэнка-фантазія, у якой героям п'есы мроіцца, як збіраюцца разам іх дзеци, радасныя, вясёлыя, «прагна п'юць самую смачную ваду свайго дзяцінства»? Які сэнс мае згаданая сцэна ў адносінах да галоўнай тэмы і ідэі твора?
- Паразважайце, навошта Мульцік робіць, здавалася б, зусім непатрэбную работу: выбірае з калодзежа ваду і тут жа вылівае яе.
- Дзеля чаго была зроблена заяўка на выкананне па радыё песні для Ганны? Хто на самай справе зрабіў гэтую заяўку? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
- Як Мульцік характарызуе Ганну, яе жыццё, усё, што адбылося з яе мужам, дзецьмі, апошнім сынам?
- Што гаворыць Мульцік пра Гастрыта і яго ранейшае жыццё?
- У другой дзеі п'есы расказваецца, як Мульцік і Ганна жывуць разам. А Гастрыт памірае, раскайваючыся і просіячы дараваць яму ранейшыя ўчынкі. Як бы вы пракаменціравалі гэтыя змены ў лёссе герояў? Чаму памірае (па волі аўтара) менавіта Гастрыт?

9. Зрабіце параўнальную характарыстыку герояў:

	Мульцік	Гастрыйт
Сапраўдныя імёны герояў		
Што азначаюць імёны-мянушкі?		
Асаблівасці харектару		
Адносіны аўтара да іх		
Выказванне герояў, заўвагі аўтара, дэталі		

-  **10.** Падрыхтуйце паведамленне, якое будзе складацца з «біяграфій» герояў твора або аднаго з іх.
-  **11.** Чаму аўтар называе п'есу «Вечар»? Якія моманты ў творы маюць сімвалічны сэнс?
-  **12.** Пазнаёмцеся са сцэнамі да спектакля Аляксея Дудараўа «Вечар». Якія ўрыўкі тэксту можна суаднесці з імі? Якія карціны, дзеі вы выбралі б для пастаноўкі, калі б былі рэжысёрамі?
- **13.** Разгледзьце на ўклейцы фотаздымкі сцэн са спектакля «Вечар». Наколькі вобразы тэатральных герояў знешне адпавядаюць сваім літаратурным прататыпам? Аргументуйце сваю думку.
-  **14.** Намалюйце афішу да спектакля п'есы.
-  **15.** Пропануйце свае парады, як трэба ставіцца да пажылых людзей.

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДА РАЗДЗЕЛА

1. Што азначаюць паняцці «паэзія» і «проза», «лірыка» і «эпас»? Параўнайце і адзначце падабенства і адрозненні паміж імі.
2. Раствумачце паняцці «тэма», «ідэя». Падмацуйце адказ разважаннямі пра вывучаныя ў раздзеле творы. Як гэтыя паняцці выяўляюцца ў творах розных літаратурных родаў? У якіх творах ідэя нібы фармулюецца самім аўтарам, у якіх — яе трэба «вывесці» самому чытачу?
3. Знайдзіце прыклады аповеду, апісання, партрэта, пейзажу, дыялогу, маналогу ў разгледжаных творах і пакажыце, у якім родзе літаратуры яны сустракаюцца часта, а ў якім — амаль зусім не сустракаюцца. Чаму?



Голосам душы і сэрца

ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ

Лірычныя творы адлюстроўваюць жыццё праз пачуцці аўтара. Калі ў эпасе на першым плане падзея, то ў лірычным творы — эмоцыя, перажыванне. Лірыцы ўласціва вобразнае выяўленне самых разнастайных адчуванняў і думак.

Паняцце пра лірыку прыйшло да нас з античных часоў. Словам «лірыкос» старажытныя грэкі называлі вершы, якія чыталіся пад акампанемент ліры. Сваю музычную прыроду: павышаную эмацыянальнасць, інтанацыю, меладычнасць, рytмічныя асаблівасці верша — лірыка захавала і сёння.

Лірычная паэзія заўсёды раскрывае перад намі ўнутраны свет чалавека. Чым ён багацейшы, прыгажэйшы, тым больш цікавы і важны для нас, бо ў ім — дабрыня і справядлівасць, любоў і спагада, вера і надзея на лепшае.

Лірычны твор, як правіла, не мае сюжэта, не паказвае чалавечыя характеристы ў іх развіцці і разнастайных сувязях. Такі твор звычайна пішацца ў форме маналогу. Ён невялікі па аб'ёме. Затое кожнае слова, кожны гук у вершы маюць асаблівае значэнне, глыбокі сэнс.

Паэт шчодра і шчыра дзеліцца сваімі думкамі і перажываннямі, давярае чытачу самае важнае, асабістае, што патрабуе асаблівай чуласці і суперажывання. Чытанне лірычных твораў не толькі задавальнянет, гэта і праца, якая ўзнагароджвае цца радасцю ўзаемаразумення з людзьмі і суперажывання з паэтам.

Мова лірычных твораў найчасцей вершаваная. Рытм, рыфма, разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці (эпітэты, параўнанні, метафоры) дапамагаюць перадаць у невялікім творы невычэрпнае багацце чалавечай душы.

Лірыка падзяляецца на чатыры асноўныя тэматычныя групы (віды): *грамадзянскую* (уздымае агульныя для грамадства значныя тэмы); *філасофскую* (перадае разважанні пра сэнс чалавечага жыцця); *пейзажную* (адлюстроўвае прыгажосць прыроды); *інтymную* (раскрывае сакрэты самых патаемных, асабістых пачуццяў). У вершы могуць пераплятацца розныя тэмы, дапамагаючы лепшаму выявленню асноўнай думкі паэта.

Акрамя тэматычнага, існуе класічны жанравы падзел лірыкі, які склаўся многа стагоддзяў таму назад. З асобнымі традыцыйнымі жанрамі (ода, элегія, раманс, санет) вы будзеце мець магчымасць пазнаёміцца пасля чытання канкрэтных вершаў.

НАРОДНЫЯ ПЕСНІ

Народныя песні з'яўляюцца вытокам, шчодрай крыніцай лірычнай паэзіі. Здаўна яны адпавядалі патрэбе чалавека ў выяўленні пачуццяў і перажыванняў, сугучных яго настрою.

Песня — вершаваны твор пераважна лірычнага або ліра-эпічнага характару, меладычны па сваёй інтанацыі і прызначаны для спявання.


У далёкай старажытнасці мастацтва было адзіным і арганічна ўключала ў сябе танец, гульню, музыку і слова. Вядучую ролю ў агульнім танцы-гульні адыгрываў рытм. Паступова эмацыйнальныя слова-воклічы пачалі складацца ў цэласныя тэксты. Так нарадзілася харавая песня. Змест песені адпавядаў канкрэтнай жыццёвой сітуацыі, таму сярод песені можна выдзеліць *калядныя, веснавыя, купальскія, жніўныя, вясельныя, жартоўныя, любоўныя*. З хору вылучаліся салісты — першыя паэты-лірыкі, якія ўмелі змяняць тэкст, рабіць яго больш прыгожым і выразным, перадаючы словамі свае мары і спадзіванні. Пісьменнасці яшчэ не было, песні перадаваліся вусна ад чалавека да чалавека, з пакалення ў пакаленне. У народнай памяці заставаліся самыя яркія, удалыя варыянты песені, у якіх кожнае слова, кожны вобраз былі адшліфаваны народнай мудрасцю і талентам.

Народныя песні валодаюць магічнымі чарамі
ўздзеяння на пачуцці людзей, бо нясуць у сабе
самае дарагое і запаветнае з таго, што на-
паўняла народную душу, чым яна жыла і
жывілася, чым яна пакутавала і цешылася,
да чаго імкнулася і што адмаўляла.

Н. Гілевіч.

Бяроза з лістом

Бяроза з лістом
Усю восень шумела:
— Мая бяроза, мая белая!
Як жа мы расстанемся?
— Ты мой лісточак,
Ты мой зялёны,
Так мы расстанемся:
Ветры павеюць,
Лісток абвеюць,
А я застануся.
— Не бойся, бяроза,
Не бойся, белая!
Я ж цябе не пакіну.
Цяпер я ападу,
А вясной прыйду,
З табой шумець буду.
Мамулька з дачкой
Усю ночку гаварыла:
— Мамулька ж мая родная!
Як жа мы расстанемся?
— Сваты прыйдуць
І цябе вазьмуць,
А я застануся.
— Мая мамулька,
Мая родная!
Я ж цябе не пакіну:
Хоць замуж пайду,
Я ў госці прыйду,
З табой гукаць буду.





1. Праслухайце народную песню «Бяроза з лістом» у музычным запісе. Чаму гэты твор спачатку трэба слухаць, а потым ужо чытаць і аналізаваць тэкст?
2. Карыстаючыся табліцай «Віды народных песенъ», вызначце, да якога віду адносіцца твор. Падумайце і адкажыце, у якой жыццёвой сітуацыі выконвалася песня.
3. Чаму гучанне гэтай песні сумнае? Якімі словамі пераадольваецца сум?
4. Назавіце ў песні «Бяроза з лістом» памяншальна-ласкальныя слова, пяшчотныя звароты. Як яны харктарызуюць маці і дачку?
5. Чаму менавіта вобразы бярозы і ліста атаясамліваюцца з вобразамі маці і дачкі?

Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці...

Зелянеюць, зелянеюць
Лугі, сенажаці,
Пытаемца сын у мацеры,
Ды каторую ўзяці.

А ці тую багатую,
Што хороша ходзіць,
А ці тую сіраціначку,
Што ўсё добра робіць?

А ці тую багатую,
Што валы, каровы,
А ці тую сіраціначку,
Што чорненькі бровы?

Багатая, няўдалая
У садочку гуляла,
А бедная сіраціначка
Ўжо тры копы нажала.

У багатай, нехарошай
Валы паздыхаюць,
А ў бедной сіраціначкі
Бровы не зліняюць.



1. Паслухайце аўдыязапіс песні. Ці сугучны яе настрой і мелодыя з песней «Бяроза з лістом»?
2. Як у песні «Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці...» адлюстраваны народныя ўяўленні пра дзявочую прыгажосць і годнасць?
3. Вызначце агульнае ў будове народных песен. З чым звязаны паралелі са светам прыроды, пастаянныя звароты да яе сіл?
4. Якая з прапанаваных народных песен спадабалася вам больш? Чаму? Якія выяўленчыя сродкі (эпітэты, параўнанні, метафоры, паўто-

ры, слова з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі) робяць гэту песню прыгожай і выразнай?

5. Якія беларускія народныя песні ў выкананні фальклорных гуртоў вы ведаеце?

Паралелізм

Чалавек у народнай песні непадзельны з прыродай, ад сіл якой заўсёды залежала яго жыццё. Таму аўтары народных песен бралі вобразы найперш з навакольнага свету. Песня часта ўяўляла сабой адно вялікае разгорнутае параўнанне, у якім падзеі чалавечага жыцця супастаўляліся са з'явамі прыроды. Так узнік паралелізм.

Паралелізм — кампазіцыйны прыём, пры якім дзве падобныя або процілеглыя з'явы раскрываюцца ў параўнанні, паралельна.

Сапраўды, у песні ідуць дзве паралельныя лініі: прыроды і чалавечага жыцця. Не перасякаючыся ў творы, яны зліваюцца, аднак, у адзінае ўражанне ў нашым уяўленні. Так, песня «Бяроза з лістом» будуецца на супастаўленні з'явы прыроды (весень — традыцыйная пара вяселляў) і развітання маці і дачкі. У свеце народнай фантазіі прырода і чалавек нібы роўныя: бяроза з лістом размаўляюць, сумуюць, як і маці з дачкой. Такое адухаўленне прыроды стварае асаблівы настрой, асаблівую пранікнёнасць песні.

 У якіх вядомых вам народных песнях выкарыстоўваецца паралелізм? Прывядзіце прыклады і растлумачце ролю гэтага мастацкага прыёму ў творы.

«Я — сын сваёй зямлі, нашчадак беларусаў...»

ГРАМАДЗЯНСКАЯ ЛІРЫКА

Вершы, у якіх выказваюцца думкі, пачуцці, звязаныя з грамадскімі тэмамі, агульнанароднымі інтарэсамі, адносяцца да *грамадзянскай лірыкі*. Сапраўдны паэт заўсёды выступае як патрыёт, адданы сваёй Бацькаўшчыне. Тэмы Радзімы, сладкай гісторыі

беларускага народа і яго сённяшняга дня, духоўнай спадчыны, мовы і культуры — асноўныя ў грамадзянскай лірыцы. Паэт выяўляе тут сваю актыўную жыццёвую пазіцыю, шчырую зацікаўленасць лёсам народа. Таму так часта ў грамадзянскай лірыцы ўжываюцца формы звароту, закліку, клятвы.

Грамадзянская лірыка часцей гучыць узвышана і горда, але яна можа быць і ціхім прызнаннем у любові да сваёй Радзімы.



ЯНКА КУПАЛА

1882—1942

Яго светлая і чаруючая паэзія — гэта жывое дыханне народа, увасабленне яго мудрасці, яго любові да жыцця, да працы, яго спрадвечнага імкнення да свабоды і шчасця чалавека.

M. Лынъкоў.

Спадчына

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясення праталіны,
І лесу шэлест верасны,
І ў полі дуб апалены.

Аб ёй мне будзіць успамін
На ліпе бусел клёкатам
І той стары амшалы тын¹,
Што лёг ля вёсак покатам²;

¹ Амшáлы тын — пакрытая мохам агароджа.

² Пóкатам — без асаблівага парадку.

І тое нуднае ягнят
Бляянне-зоў на пасьбішчы,
І крык вароніных грамад
На могілкавым кладзьбішчы.

І ў белы дзень, і ў чорну ноч
Я ўсцяж раблю агледзіны,
Ці гэты скарб не збрыў дзе проч,
Ці трутнем ён не з'едзены.

Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны светач-полымя,
Што сярод цемры і глушки
Мне свеціць між вандоламі¹.

Жыве з ім дум маіх сям'я
І сніць з ім сны нязводныя...
Завеща ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Роднаю.

1. У вершы «Спадчына», напісаным у далёкім 1918 годзе, калі ў час Першай сусветнай вайны большая частка Беларусі была акупіравана німецкімі войскамі, паэт разважае пра лёс роднага краю. Што трывожыць яго, што дае надзею?
2. Раствумачце сэнс слова «спадчына». Што лічыць сваёй спадчынай Янка Купала? Якія парайнанні знаходзіць ён, каб перадаць сваю любоў да «Старонкі Роднай» і замілаванне ёю?
3. З якіх канкрэтных малюнкаў паўстае перад намі вобраз роднага краю? Які настрой яднае гэтыя малюнкі ў адзінае цэлае?
4. Чаму слова «Старонкай Роднаю» напісаны з вялікай літары? Якое значэнне мае слова «ўсяго» перад імі?
5. Якія займеннікі неаднаразова паўтарае паэт? Навошта? Паразважайце, як звязаны ў творы грамадзянская значнасць тэмы і шчырае выказванне ўласнай чалавечай пазіцыі.

¹ Вандблы — равы, канавы.



6. Азнаёмцеся з відэазапісам песні «Спадчына» на музыку Ігара Лучанка ў выкананні ансамбля «Песняры» і вызначце, якіх радкоў верша няма ў песні, а якія паўтараюцца. Паспрабуйце растлумачыць, з чым гэта звязана.
7. Разгледзьце на ўклейцы ілюстрацыю Міхаіла Басалыгі да верша Янкі Купалы «Спадчына». Якія агульныя вобразы і якія адрозненні вы заўважылі ў творах паэта і мастака? Які вобраз на пярэднім плане ілюстрацыі? Што хацеў сказаць гэтым аўтар? Чым адрозніваецца твор М. Басалыгі, выкананы ў тэхніцы графікі, ад пейзажнага жывапісу? Якія радкі верша падказваюць, што ілюстрацыя да яго павінна быць чорна-белай?
8. Расстаўце ў тэксце лагічныя націскі і паўзы, патрэніруйцеся ў выразным чытанні твора. Вывучыце верш на памяць.

Лірычны герой

Лірыка не малюе канкрэтныя жыццёвыя сітуацыі і вобразы-персанажы. Яна стварае мастацкі вобраз лірычнага героя.

Лірычны герой — абагульнены вобраз, які ўзнікае ў думках чытача пасля прачытання верша і аб'ядноўвае ў сабе рысы, уласцівыя многім людзям.

У вобразе лірычнага героя перададзены найперш думкі і пачуцці, настрой і перажыванні паэта, яго характар, жыццёвая пазіцыя. Аднак знак роўнасці паміж аўтарам і лірычным героем ставіць нельга, бо кожны мастацкі вобраз ствараецца з дапамогай фантазіі і абагульнення.

Напрыклад, лірычны герой верша Янкі Купалы «Спадчына» — патрыёт, лёс якога непарыўна звязаны з лёсам Радзімы. Ён шчыра любіць свой край і трывожыцца за яго будучыню. Менавіта такім уяўляецца і сам аўтар верша — Янка Купала. Разам з tym пачуцці, выказаныя ў вершы, блізкія і зразумелыя кожнаму беларусу.


Ахарактарызуйце суадносіны паміж асобай паэта і лірычным героем яго твораў.

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ

1891—1917

Багдановіч быў асобай легендарнай высакароднасці, чалавекам рэдкай душэўнай далікатнасці і прыроднай інтэлігентнасці, чалавекам з неймаверна развітым пачуццём маральнага абязяжку і асабістай годнасці.

Н. Гілевіч.



Слуцкія ткачы

Ад родных ніў, ад роднай хаты
У панскі двор дзеля красы
Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
І цягам доўгія часіны,
Дзяўчоцы забыўшы сны,
Свае шырокія тканіны
На лад персідскі ткуць яны.
А за сцяной смяеца поле,
Зіле неба з-за акна, —
І думкі мкнуцца мімаволі
Туды, дзе расцвіла вясна;
Дзе блішча збожжа ў яснай далі,
Сінеюць міла васількі,
Халодным срэбрам ззяюць хвалі
Між гор ліючайся ракі;
Цямнее край зубчаты бора...
І тчэ, забыўшыся, рука,
Заміж персідскага узора
Цвяток радзімы васілька.

1. Уважліва разгледзьце фотаздымкі слуцкіх паясоў (гл. уклейку). Якія вобразы беларускай прыроды вы заўважылі ў прыгожым арнаменце? Вызначце, якія колеры пераважаюць у слуцкіх паясах.

2. Верш Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» расказвае пра далёкае XVIII стагоддзе, калі на Беларусі выраблялі слуцкія паясы, якія набылі сусветную вядомасць. Чаму паэт звязнуўся да гэтай тэмы ў пачатку XX стагоддзя?
 3. Прасачыце, як змяняецца настрой у вершы.
 4. Знайдзіце эпітэты, парыўнанні і метафоры, якія дапамагаюць уяўіцу родныя краявіды. Запішыце ў сыштак прыклады і растлумачце ролю гэтых мастацкіх сродкаў у творы.
 5. Якія вобразы супастаўляюцца ў вершы? Прачытайце ў Слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў, што такое антытэза. З якой мэтай выкарыстоўваецца прыём антытэзы ў вершы «Слуцкія ткачыхі»?
 6. Як вы думаеце, чаму паэт, ведаючы, што ў майстэрнях ткачамі працавалі пераважна мужчыны, стварыў у вершы пераканальны вобраз прыгонных жанчын-ткачых?
- 
7. Параўнайце верш і яго пераклад на рускую мову, зроблены паэтам Міхаілам Ісаакоўскім. Ці захаваны ў перакладзе вершаваны памер, кампазіцыя (падзел на строфы), асноўныя вобразы верша М. Багдановіча?
 8. Як даводзіць паэт думку пра нацыянальную адметнасць мастацтва? Ці заусёды мы ўмеем цаніць сваё, роднае?
 9. Пазнаёмцеся з відэазапісам песні Уладзіміра Мулявіна «Слуцкія ткачыхі» ў выкананні Георгія Калдуна. У чым адметнасць кампазіцыі песні, якія радкі паўтараюцца ў якасці прыпеву, якую думку яны падкрэсліваюць?
- 
- 

Нашы продкі надавалі паясам магічнае значэнне. Лічылася, што цела чалавека пояс дзяліў на дзве часткі: верхнюю, што далучалася да неба, і ніжнюю, што сутыкалася з зямлёй. Разам з такімі дэталямі адзення, як каўняры, рукавы, падолы спадніц, фартухоў, паясы аздабляліся выявамі засцерагальнага значэння. Акрамя функцыянальнага і магічнага, паясы набывалі і значэнне сімвалічнае. Пояс трывала ўвайшоў у паўсядзённае жыццё. Выйсці да людзей без пояса азначала выказаць непавагу да іх. А адобраць пояс — пазбавіць гонару і абразіць.

Слуцкія паясы — гэта прадметы мужчынскага адзення XVIII—XIX стагоддзяў, выдатныя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва эпохі беларускага барока. Майстэрню па вырабе слуцкіх паясоў заснаваў у XVIII стагоддзі князь Радзівіл. Яна называлася персіярняй, бо спачатку за ўзор браліся персідскія паясы. Працавалі ў майстэрні мужчыны, прафесійныя ткачы, найбольшую вядомасць з якіх набылі Ян і Лявон Маджарскія. Пры іх персіярні дасягнула росквіту, а слуцкі пояс набыў свой класічны выгляд. Быў ён, як правіла, двухбаковы, двух- або чатырохліцавы, з арнаментаванымі канцамі, да якіх прышываліся махры. Паясы, у якіх, акрамя шаўковых, прымняляліся залатыя або сярэбранныя ніцы, называліся літымі. Такія вырабы былі вельмі дарагія і перадаваліся ў спадчыну. Паступова паясы выйшли з моды, і ў XIX стагоддзі персіярню закрылі. Многія паясы, якія сталі нацыянальнай гісторычнай каштоўнасцю, вывезены з Беларусі і знаходзяцца ў музеях розных краін ці ў прыватных калекцыях.

Пра верш «Слуцкія ткачыхі»

Верш М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» выразна дзеліцца на дзве супрацьпастаўленыя часткі і своеасаблівае падагульненне, вывад. З першых слоў непрымірима сутыкнулася ў творы роднае, сваё, з чужым, панскім.

Ад родных ніў, ад роднай хаты
У панскі двор дзеля красы...

Чуеш жывыи боль развітання ў гэтым звароце яшчэ і яшчэ раз да слова «родны», што бязлітасна змяніецца на «панскі»... Размежаванне «роднага» і «чужога» арганізуе ўсю будову, рытмічную аснову твора. А наступныя радкі адкрыта пачынаюць выказваць варожасць паміж «панскім дваром» і «роднай хатай»:

Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.

Тут ужо гучыць думка пра прымус, тым больш што слова «ўзяты» інтанацыйна ўзмацняецца як канцавое слова радка: у ім

выразна відаць яго «залежны» стан, у ім жыве сваімі супярэчнасця-
мі рэальны свет — той, дзе высокое мастацтва здабываецца так не
па-чалавечы, гвалтам, прымусам.

І як чыста, вырываючыся сваім «лёгкім» гучаннем ад іншых,
не такіх «галасістых» радкоў, нібы ўспамін аб рыфме «дзеля кра-
сы», гучыць радок:

Ткаць залатыя паясы.

У ім разбягаюцца ўдалеч галосныя а-а-а-ы-(й)а-а-(й)а-ы, як
песня, як недасяжная мара аб вольным, дзеля сапраўднай чалавечай
красы, мастацтве.

У першай частцы верша пераважае «чужая» тэма. Яна пра-
ходзіць, адольваючы ўсё, што звязвае з родным, нават дзяўчыня
сны. І як вынік гэтага — першая частка заканчваецца радкамі, дзе
ў цэнтры ўвагі персідскі ўзор:

Свае шырокія тканіны
На лад персідскі ткуць яны.

Другая частка верша звязваецца з папярэднім праз новую тэ-
му — «А за сцяной смяеца поле...». Як вольна, як бы вырваўшыся
з-за сцен панскаага палаца, імкнуць на волю радасныя думкі! І зноў,
як працяг роднай тэмы, ажывае ў думках малюнак прыроды:

А за сцяной смяеца поле,
Зіле неба з-за акна, —
І думкі мкнуцца мімаволі
Туды, дзе расцвіла вясна;
Дзе блішча збожжа ў яснай далі,
Сінеюць міла васількі,
Халодным срэбрам зязоўчы хвалі
Між гор ліччайся ракі;
Цямнее край зубчаты бора...

Гэтыя радкі як бы вымаўлены на адным дыханні. Падтрыманыя
парывам захаплення, яны ад перапоўненасці пачуцця аж пераплёт-
скаюцца праз край. І як вяршыня тэмы роднага краю ўзнікае
матыў васількоў. Тут бачым наступ роднай тэмы, якая ўжо зраў-
нялася ў сваёй моцы з чужой. Радкі гучаць больш дынамічна, упэў-
нена, чым у першай частцы. У іх рытме чуваць хада перамогі.

Прыгожа, раздолъна разаслаўся ў мірах пейзаж слуцкім поясам, зайграўшы ўсімі колерамі, прашумеўшы жытам, абдаўшы халодным срэбрам ракі, мільгануў зубчастым арнаментам беларускага бору... І пры радках аб хвалях «ліючайся ракі», здаецца, пояс сам сплывае з рукі.

І вось — як заключны акорд верша — выхапленая з агульнага малюнка рука, якая не здолъна на зраду і тчэ, «забыўшыся». Ця пер ужо забыўшыся і на забарону роднага, і сваіх дзявочых сноў — міжвольна і неадольна, бадай, як і ўсё наша мастацтва, праз нягоды стагоддзяў, — тчэ ўзор свае Бацькаўшчыны:

Заміж персідскага узора
Цвяток радзімы васілька.

Як перамога, закрасаваў жывы «цвяток радзімы васілька» над персідскім узорам.

Паводле А. Клышикі.



Праверце свае веды пра вобразна-выяўленчыя сродкі паэзіі (трэнажор «Паэтычныя тропы»). У чым сакрэт мастацкай дасканаласці верша Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі»?

Сімвал

Сімвал (грэч. — умоўны знак) — умоўнае абазначэнне з'явы прац прадмет, які нечым яе нагадвае.

У народных песнях вішанька, ружа, лілея сімвалізуюць дзявочае хараство. У многіх паэтычных творах ноч абазначае гора і няшчасце, а сонца — наадварот, шчасце і дабрабыт. За сімваламі значэнне замацоўваецца трывала, паўтараецца ў многіх творах, таму лёгка пазнаеца і ўспрымаеца.

У вершы Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» вобраз васілька ўвасабляе Бацькаўшчыну, народнае мастацтва. «Багдановічайскі «цвяток радзімы васілька» стаў сімвалам нацыянальнай адметнасці беларускага мастацтва. Гэта сімвал нацыянальны, які народжаны самой гармоніяй прыроды, «жывой красой» неба, жытняга поля, ракі, лесу, і ўзнікае ў творы мастацтва як бы падсвядома,

сам па себе... Ён убачаны нібы ў “яснай далі”, узбуянена, святочна, у светлым звязні і харастве роднай зямлі» (*Тамара Чабан*). Сапраўды, гэты вобраз блізкі і зразумелы кожнаму беларусу.

 Чаму васілёк, а не іншая кветка, стаў сімвалам беларускага мастацтва? Ці сустракалі вы гэты сімвал у творах, у мастацкім афармленні свят?



УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ

1930—1984

Ёсць адзіна годны шлях: служыць Айчыне да
крыавага поту, не чакаючи ўзнагароды ад людзей
і лёсу, праста таму, што іначай нельга.

У. Карапкевіч.

Беларуская песня

Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа,
Там, дзе Нёман на заходзе помніць варожую кроў,
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюць
сuroвыя вежы
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро.
Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкова віецца,
Дзе Сафія¹ плыве над Дзвіною, нібы карабель...
Там, дзе сэрца маё з першым крокам,
як молат, заб'еца,
Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе.
Што сляпым? Нават мёртвым успомню высокія зоры,
Над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў,
Белы ветразь на сініх, на гордых, як мора, азёрах,
І бары-акіяны, і неба — разлівы ільноў.

¹ Сафія — будынак старажытнага сабора ў Полацку.

Дзе мой край?

Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі,
Што за поліўку¹ носяць ярмо ў безнадзейнай турме,
Дзе асілкі-хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі,
А мужчыны, як скалы, — ударыш, і зломіцца меч.
Дзе мой край?

Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі,
Дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары,
А дзяўчаты, як дождж залаты. А сівыя матулі,
Як жніўё з павуціннем і добрае сонца ўгары.
Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі,
Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок.
Тая гордая мова, якую й тады не забудзем,
Калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбляцца змрок.
Ты — наш край.

Ты — чырвоная груша над дзедаўскім домам,
Лістападаўскіх знічак густых фасфарычная раць²,
Ты — наш сцяг, што нікому, нікому на свеце, нікому
Не дамо абсмяяць, апаганіць,

забыць ці мячом зваяваць.

Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі
І апошній раллён, на якую ўпадзём у журбе.
Мы клянёмся табе, што ніколі,
Ніколі,
Ніколі,
Так,
Ніколі не кінем,
Не кінем,
Не кінем цябе.

1. У чым адметнасць інтанацыі гэтага верша?

2. Якое пытанне паўтарае паэт? Якія звесткі з гісторыі і геаграфіі Беларусі дапамагаюць знайсці адказ на гэта пытанне?

¹ Полька — суп з якой-небудзь прыправай (мучной, крупянай і г. д.); тут: сродак фізічнага існавання.

² Раць — войска; тут: вялікая колькасць.

- Знайдзіце ў тэксце эпітэты і парыўнанні, ужытыя для характарыстыкі роднай мовы і песні. Як яны дапамагаюць зразумець галоўную думку твора?
- Якія рысы нацыянальнага характару беларусаў увасоблены ў вершы?
- Чаму верш «Беларуская песня» заканчваецца радкамі клятвы роднаму краю? Прачытайце іх уголас. Як у гэтых радках выяўляеца грамадзянская пазіцыя паэта?
-  Пасправуйце даць адказ на пытанне «Дзе твой край?». Што вы ведаеце пра вёску ці горад, якія лічыце сваёй радзімай?
-  Як вы разумееце сэнс паняцця «любоў да Радзімы»? Як сучасны малады чалавек можа сцвердзіць свае патрыятычныя пачуцці? Прыведзіце прыклады.
- Прачытайце ў Слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў, што такое ода. Ці можна назваць одай верш Уладзіміра Караткевіча «Беларуская песня»? Абгрунтуйце сваю думку. Якія яшчэ творы велічнага, узнёслага гучання, у якіх услаяўляеца родная зямля, мова, песня, вам вядомы?
-  9. Пазнаёмцеся з фотаздымкамі архітэктурных помнікаў Беларусі. Архітэктуру называюць «застылай музыкай». Паразважайце пра тое, якай «мелодыя» гучыць у строгім абрыве Белай вежы, у вытанчаных сілуэтах Нясвіжскага палаца і Сафійскага сабора ў Полацку, у класічных мурах Мірскага замка (гл. форзацы).

«Пазнаць, знайсці сябе ў бязмежным...»

ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА

Філасофская лірыка — вершы-роздумы пра вечныя ісціны, якія хвалявалі чалавечства заўсёды і хвалююць сёння кожнага. Сэнс

Філасофія (грэч. — любоў да мудрасці) — разважанне пра сэнс чалавечага жыцця, яго законы і прынцыпы.

жыцця, прызначэнне чалавека на зямлі, яго шчасце, ідэалы, да якіх варта імкнунца, — тыя асноўныя пытанні, над якімі разважаюць паэты, настойліва шукаючы адказ. Сам пошук ад

казаў на гэтыя пытанні, рух думкі — галоўнае ў філасофской лірыцы. Ёй уласцівы строгая, лагічная форма лірычнага маналогу,

чаргаванне інтанацыі пытання (часта рытарычнага ці звернутага да самога сябе) і адказу, напружаны пошук ісціны. Такія вершы звычайна гучаць спакойна, выяўляючы глыбіню думкі і падключаючы да роздуму чытача.

МАКСІМ ТАНК

1912—1995



З паэзіі Максіма Танка паўстае вобраз роднай зямлі, радзімы — бясконца прыгожай, мілай сэрцу, неад'емнай ад усяго, з чым і дзеля чаго жывеш...

B. Бечык.

Шчасце

Простае шчасце людское,
Так, як і наша з табою,

Пэўна, складаецца з солі,
З хлеба, сабранага ў полі,

З поту, з дарожнага пылу,
З роднага небасхілу,

З дружбы, мацнейшай ад смерці,
З песні... І так мне здаецца:

Каб з чаго іншага скласці,
Дык ці было б яно шчасцем?

1. Вы не раз чулі, як людзі жадаюць адзін аднаму шчасця. А ці задумваліся, што такое шчасце? Падбярыце сіонімы да гэтага слова.
2. З чаго «складаецца» чалавече шчасце для Максіма Танка? Чаму менавіта гэтыя паняцці найперш вылучае паэт?
3. Чым вызначаецца кампазіцыя верша? Колькі аднародных членаў, якія пачынаюцца аднолькавым прыназоўнікам, ужыта ў першым сказе? З якой мэтай робіць гэта паэт?

4. Чаму пасля слоў «З песні...» стаіць шматкроп'е? З чаго яшчэ складаецца «*простае ў часце людское*»?
5. Які сэнс заключаецца ў рытарычным пытанні, якім заканчваецца верш? Да каго яно звернута?
6. Успомніце, што такое страфа. У чым адметнасць строфікі і рыфмоўкі гэтага верша?
7. Вызначце вершаваны памер твора. Як рытм звязаны з апавядальнай інтанацыяй верша?
8. Як трэба чытаць гэты верш: гучна і пафасна ці ўдумліва і разважліва? Праслухайце, як чытае гэты верш артыст Ілья Курган, і падрыхтуйтесь да выразнага чытання твора.



ГЕНАДЗЬ ПАШКОЎ

Нарадзіўся ў 1948 годзе

На думку паэта, чалавек у жыцці павінен кіравацца адначасова розумам і сэрцам, разважлівасцю і пачуццямі, а галоўнае — шчырым імкненнем да праўды і справядлівасці.

I. Саверчанка.

* * *

Пазвоніць аднойчы вясна
празрыстым званком ручайні.
Дзівіся жыццю:
не пазнаць
у сонечным пуху
вярбіны.
Дзівіся жыццю,
бо вакол
звініць,
і паруе,
і тае.

Пакратай галінку рукой —
пяшчотная слодыч такая!
І як той развеснены шпак
цвірчыць,
не знаходзіць збавення,
жыццём разварушаны так,
гатовы ты стаць на калена,
дзе звоніць гарэзны раўчук,
дзе верба пушыстая стыне,
дзе рвецца да сонца з-пад рук
з пластоў чарназёмных травіна, —
бо ўсё гэта
наша быццё
у формах яго разнастайных,
і ты,
і Зямля,
і Жыццё —
адна
найвялікшая
тайна.

1. Назавіце слова з верша, якія найлепш перадаюць яго аптымістычны, светлы настрой.
2. Як вы разумееце метафару, якой пачынаецца твор? На якім падабенстве яна заснавана?
3. Паразважайце, чаму слова «Зямля» і «Жыццё» напісаны з вялікай літары. З якой мэтай аўтар двойчы паўтарае заклік «дзівіся жыццю»?
4. Лірычны герой верша спакойны, прыземлены ці актыўны, захоплены пошукам сэнсу жыцця? Прадоўжыце харектарыстыку.
5. Якую найвялікшую тайну адкрывае нам паэт?
6. Чаму аўтар не даў твору назыву? Як можна было б назваць гэты верш?
7. Параўнайце верш Генадзя Пашкова і рэпрадукцыю карціны Вітольда Бялыніцкага-Бірулі «Вясна» (гл. уклейку). Якія агульныя і адметныя вобразы выкарыстоўваюць мастак і паэт?
8. Вясну ў прыродзе лёгка суаднесці з юнацтвам чалавека. Чаму менавіта ў гэты час варта задумвацца над tym, што такое «наша быццё ў формах яго разнастайных»?



Паэтычныя тропы

Тропы — слова, якія набываюць у вершы пераносны сэнс. Яны надаюць паэтычнай мове асаблівую выразнасць, падкрэсліваюць самыя харктэрныя прыметы прадметаў і з'яў.

Вы ўжо ведаецце асноўныя тропы, якія складаюць «табліцу множання» паэтычнай мовы (менавіта множання, бо яны значна ўзмацняюць уздзеянне слова). Гэта *эпітэты* («светлыя згадкі», «простае шчасце людскное»), *параўнанні* («дзяўчатаы, як дождж залаты»), *сімвалы* («цвяток радзімы васілька»), *метафары* («у небе ціха зоркі расцвілі»). Развавіданасцю метафоры з'яўляецца *адухаўленне* («вецер вые ў сотні труб») і *ўласабленне* («колас з коласам гутарку дзіўную завялі...»). Часта верш уяўляе сабой адно разгорнутае ўласабленне. Сутнасць паэтычнага тропа — перанос прымет адной з'явы ці прадмета на другую. Гэты перанос часцей за ўсё адбываецца на аснове падабенства.

Выразнасць і пераканальнасць паэтычнай мове надае выкарыстанне такога тропа, як *гіпербала* — яўнае перавелічэнне ўласцівасцей або прымет з'яў ці прадметаў. Гэта дзейсны сродак выяўлення аўтарскіх адносін да таго, што адлюстравана ў творы. Так, каб перадаць сваё захапленне сілай і нязломнасцю беларускага народа, Уладзімір Каараткевіч гаворыць: «А мужчыны, як скалы, — ударыш, і зломіцца меч». У величнай па гучанні «Беларускай песні» такое перавелічэнне ўспрымаецца натуральна.

Частаўжывальны і дзейсны паэтычны троп, які робіць верш загадковым і адначасова зразумелым чытачу, — *перыфраза*. Гэта выраз, у якім назва з'яў або прадметаў падаецца праз апісанне іх асобных вызначальных прымет. Напрыклад, гаворачы пра Беларусь, Якуб Колас ужывіае эмацыянальна напоўнены выраз «*мілы кут маіх дзядоў*», які цудоўна перадае асабістое стаўленне паэта да роднага краю.

Паэтычныя тропы — аснова мастацкай выразнасці мовы.



Разгадайце крыжаванку «Сродкі мастацкай выразнасці».

АНАТОЛЬ ВЯРЦІНСКІ

Нарадзіўся ў 1931 годзе



Паэт ставіць пытанне каштоўнасці асобы і даводзіць, што яна вызначаецца не тым, што чалавек накапіў, а тым, што ён аддаў, што пакідае пасля сябе.

У. Гніламёдаў.

* * *

Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.
Каб светла-залатую яго ніць
віць і далей — любоўю, справай дзейнай
ды словам, што ад справы неаддзелена.
Тварыць!

Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.
Надзей, праўдай, мужным парываннем,
высакародным, дружным намаганнем,
што потым зоркай у вяках гарыць.
Тварыць!

Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.
Маральны самы, самы натуральны
пачатак гэты вось жыццестваральны.
Інакш — якая ад жыцця карысць?
Тварыць!

Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.
Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, —
Тварыць!

1. Вызначце тэму верша. Якое значэнне ў творы мае рытарычнае пытанне «Інакш — якая ад жыцця карысць?»
2. З дапамогай якой метафары характарызуе паэт жыццёвы шлях чалавека? Чаму непарыўная нітка жыцця ўяўляецца паэту менавіта светла-залатой?

3. Прадоўжыце рад назоўнікаў, ужытых у вершы, якія, на думку паэта, вызначаюць магчымасці актыўнага стварэння чалавекам уласнага лёсу: *любоўю, справай, ...*.
4. Якую ролю ў вершы адыгрывае паўтор аднаго і таго ж слова-сказа ў канцы кожнай страфы? Чаму гэты сказ ужываецца з клічнай інтанацыяй?
5. Ці патрэбна гэтаму твору назва? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
6. Чаму лірычны герой верша надае такое значэнне стваральному пачатку? Ці заўсёды людзі прытрымліваюцца такой жыццёвой пазіцыі?
-  7. Дапішыце адным радком-падагульненнем верш Максіма Танка:

Я спытаў чалавека,
Які прайшоў праз агонь,
| воды,
| медныя трубы:
— Што самае цяжкое
На гэтым свеце?
| ён адказаў:
— ...

Параўнайце свае варыянты з вершам Максіма Танка, змешчаным у Дадатку, і паразважайце, чаму паэт даў менавіта такі адказ.

«Ты мне вясною прыснілася...»

ІНТЫМНАЯ ЛІРЫКА

Інтымная лірыка перадае самыя розныя адценні найпрыга-
жэйшага і найчысцейшага з чалавечых пачуццяў — кахання. Гэта
самая багатая і спрадвечная плынь лірычнай паэзіі, бо менавіта пра
каханне чалавеку заўсёды хацелася сказаць непаўторна і ўзышана.
Інтымная лірыка вылучаецца асаблівай меладычнасцю, мяккім,
задушэўным гучаннем, спавядальнай інтанацыяй. Паэзія кахання
робіць нас лепшымі, больш чулымі і шчырымі.

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ

Раманс

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкі з сабой прывяла...
Помніш, калі я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.

З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное і зорку шукаў.
Ціхім каханнем к табе разгарацца
З гэтай пары я пачаў.
Але расстацца нам час наступае;
Пэўна, ўжо доля такая у нас.
Моцна кахаў я цябе, дарагая,
Але расстацца нам час.
Буду ў далёкім kraю я нудзіцца,
У сэрцы любоў затаіўшы сваю;
Кожную ночку на зорку дзівіцца
Буду ў далёкім kraю.
Глянь іншы раз на яе, — у расстанні
Там з ёй зліём мы пагляды свае...
Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,
Глянь іншы раз на яе...

1. Якое значэнне мае эпітэт у выразе «светлыя згадкі»? Як ён звязаны з агульным настроем верша?
2. Як адносіны да каханай дзяўчыны характарызујуць лірычнага героя твора?
3. Вызначце памер верша. Паразважайце, як звязаны ён са зместам твора (звярніце ўвагу, што вершы, напісаныя трохскладовымі памерамі, гучаць звычайна больш спакойна, павольна).
4. У гэтым вершы перададзена шкадаванне з-за расстання з каханай, аднак галоўная думка аптымістычная і жыццесцвярджальная. Пасправуйце яе сформулюваць, выкарыстоўваючы радкі з твора.
5. Азнаёмцеся з відэазапісам песні «Зорка Венера» (музыка Сымона Рак-Міхайлоўскага) у выкананні Валерыя Дайнекі і скажыце, як адпавядае яе мелодыя зместу і інтанациі верша Максіма Багдановіча.
6. Прачытайце ў Слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў, што азначае слова «раманс». Ці суадносіца верш М. Багдановіча з гэтым жанрам?
7. Верш Антона Дэльвіга «Салавей», вывучаны вамі на ўроках рускай літаратуры ў VII класе, таксама адносіцца да жанру раманса. У чым жанравае падабенства такіх розных на першы погляд рамансаў рускага паэта і Максіма Багдановіча?
8. Узнавіце радкі верша, якія паўтараюцца і вызначаюць адметнасць яго кампазіцыі (трэнажор па вершы Максіма Багдановіча «Раманс»).



Чаму радкі паўтараюцца не поўнасцю? Магчыма, так ствараецца ўражанне рэха, водгуля, успаміну? Якія яшчэ сродкі надаюць твору напеўнае, меладычнае гучанне?

9. Вывучыце верш на памяць.



АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ

1914—1978

Куляшоўская паэзія з вялікай мастацкай сілай і пераконлівасцю даводзіць нам, што духоўнае становленне і існаванне чалавека ў свеце немагчыма без неспакою, пошуку, драматычнага пераадолення жыццёвых перашкод, пачуцця вялікай адказнасці за сябе і свой час...

B. Бечык.

Бывай...

Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая.
Чаму так горка, не магу я зразумець.
Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае
На ўсходзе дня майго, якому ружавець.

Ці помніш першае нясмелае прызнанне?..
Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май.
Назаўтра золкае, туманнае світанне,
Суровы позірк твой і мой нямы адчай...

Пайшла, пақінуўшы мне золкі і туманны,
Палынны жаль смугой ахутаных дарог,
Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны
Гадамі ў сэрцы заглушкиць сваім не мог.

Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся.
Бывай, смуглівая, каханая, бывай.
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся
Самотным жаўранкам звініць і плача май...

Верш «Бывай» А. Куляшоў напісаў, калі яму было чатырнаццаць гадоў. Вобраз Алесі, шаснаццацігадовай сяброўкі паэта, прайшоў праз многія яго творы. Паэт доўгія гады падтрымліваў прыяцельскую перапіску з Алесіяй Карыткінай, якой быў прысвечаны верш «Бывай», аднак усталасці яны так і не сустрэліся.

1. Якія выразы з верша сведчаць, што яго лірычны герой — юнак, жыццёвы шлях якога толькі пачынаецца?
2. Як адпавядаюць малюнкі прыроды душэўнаму стану чалавека?
3. Імя дзяўчыны гучыць толькі ў самым канцы верша. Якімі эпітэтамі называе каханую паэт? Якой яна вам уяўляеца?
4. Паглядзіце відэазапіс песні «Алесія» (музыка Ігаря Лучанка) у выкананні ансамбля «Песняры» і вызначце, якіх радкоў верша няма ў песні.
5. Прачытайце ў Слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў, што такое элегія, і дакажыце, што верш «Бывай....» можна аднесці да гэтага жанру.
6. Ці ведаецце вы музычныя творы, якія маюць назову «элегія»? Што аўтадноўвае гэтыя жанры ў музыцы і ў паэзіі?



ПЯТРУСЬ БРОЎКА

1905—1980

...Цудоўна гучыць пейзажна-любоўная саната «Пахне чабор...». Верш прасякнуты элегічным пачуццём, у ім праз драматызацыю лірычнай інтанацыі раскрываецца туга чалавечай душы па былым каханні.

A. Бельскі.



Пахне чабор

Хіба на вечар той можна забыцца?
...Сонца за борам жар-птушкай садзіцца,
Штосьці спявае пяшчотнае бор,
Пахне чабор,
Пахне чабор...

Лёгкія крокі на вузкай сцяжынцы.
Дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы,
Быццам абсыпана промнямі зор.
Пахне чабор,
Пахне чабор...

Выйсці б насустрach, стаць і прызнацца.
Вось яно — блізкае, яснае шчасце,
Клікнуць хацелася — голас замёр.
Пахне чабор,
Пахне чабор...

Год адзінаццаць, а можа, дванаццаць
Сэрца баліць, што не здолеў спаткацца,
Сэрца нязменна хвалюе дакор.
Пахне чабор,
Пахне чабор...

Час той скаваўся за дальняй гарою,
Здасца хвілінай — яна прада мною...
Выйду. Гукаю. Маўклівы прастор.
Пахне чабор,
Пахне чабор...



1. Знайдзіце ў вершы слова, якое найлепш характерызуе настрой твора.
2. Якімі вы ўяўляеце лірычнага героя твора і яго каханую? Падмацуйце свае разважанні радкамі верша.
3. Назавіце фразеалагічны выраз, які сведчыць пра тое, што гэты верш — успамін пра даўняе, але незабыўнае каханне.
4. Якія парайонні, ужытыя ў вершы, сведчаць пра тое, што пачуццё за-каханасці паэтызуе, узвышае звычайныя з'явы?
5. Якім новым зместам напаўняеца рэфрэн (паўтор двух сказаў) у канцы кожнай страфы, якія пачуцці выяўляе (надзея, захапленне, шка-даванне, светлы смутак...)?
6. Радок «*Выйду. Гукаю. Маўклівы простор*» у сціслай форме перадае цэлую драматычную гісторыю пачуцця. Паразважайце, які сэнс сха-ваны за гэтymі словамі.
7. Падбярыце эпітэты, якія, на ваш погляд, характерызуюць першае каханне.
8. Не дзіўна, што гэты верш стаў тэкстам папулярных песен, вядомых у выкананні ансамбляў «Верасы», «Песняры» і інш. Пазнаёмцеся з адпаведнымі відэа- і аудыяматэрыяламі. Якое выкананне вам больш спадабалася і чаму?

Паэтычны сінтаксіс

Вершаваная мова адрозніваецца ад празаічнай большай разна-стайнасцю ў будове сказаў і фраз. Гэта з'яўляеца важным сродкам мастацкай выразнасці. Акрамя ўжо вядомых вам паралелізму і ан-тытэзы, да паэтычнага сінтаксісу адносяцца **рытарычныя пытанні**, якія не патрабуюць адказу і нясуць у сабе сцвярджэнне («Хіба на вечар той можна забыцца?»), **інверсія**, ці парушэнне прамога парад-ку слоў з мэтай вылучэння галоўнага («Сэрца нязменна хвалюе дакор»), разнастайныя **паўторы** ў пачатку ці ў канцы вершаваных радкоў.

Рэфрэн — радок або некалькі радкоў, якія паўтараюцца ў канцы кожнай страфы верша. У вершы Петруся Броўкі «Пахне чабор» рэф-рен з'яўляеца яшчэ і падваеннем («пахне чабор, пахне чабор») — так узмацняеца роля мастацкай дэталі (прыемны водар, які выклі-кае адпаведныя ўспаміны).

Прывядзіце прыклады паўтораў і рэфрэнаў з вывучаных вамі вершаў і растлумачце іх ролю.

«З прыродай зліўшыся душой...»

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛІРЫКА

Чалавек заўсёды шукаў у прыродзе нешта сугучнае свайму настрою, сваім перажыванням. І знаходзіў: ці ў радасным журчанні ручайка, ці ў светлай сонечнай раніцы, ці ў сумнай мелодыі восеньскага дажджу. Нават у звыклай змене пор года няцяжка зауважыць вехі чалавечага жыцця: дзяцінства, маладосць, сталасць і старасць.

Пейзажная лірыка перадае ўражанні, пачуцці, выкліканыя з'явамі і малюнкамі прыроды. Такія вершы ствараюць ва ўяўленні чытача знаёмыя і бліzkія карціны родных мясцін і дапамагаюць адкрыць у звычайнім сапраўдну прыгажосць. Пейзажная лірыка вылучаецца асаблівай маляўнічасцю, зрокавай выразнасцю, ба-гаццем гукапісу — сродкамі, якія дапамагаюць убачыць і адчуць гармонію ў прыродзе.



ЯКУБ КОЛАС

1882—1956

Ён [Якуб Колас] жыў у арганічнай злітнасці з прыродай, цешыўся і захапляўся яе цудоўнымі з'явамі, уважліва прыслухоўваўся да яе жыцця, да шматлікіх таямніц яго, разгаданых і неразгаданых.

M. Лынъкоў.

(Урывак з паэмы «Сымон-музыка»)

* * *

О, край родны, край прыгожы!
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце божым
Гэтых светлых берагоў,
Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць;
Гэтых гмахаў¹ безгранічных
Балатоў тваіх, азёр,
Дзе пад гоман хваль крынічных
Думкі думае прастор;
Дзе увосень плачуць лозы,
Дзе вясной лугі цвітуць,
Дзе шляхом старым бярозы
Адзначаюць гожа пуць?..

1. З галоўным героем паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» вы знаё-
міліся ў VII класе. Падумайце, ці адпавядаете ўрывак «О, край род-
ны, край прыгожы...» характару Сымонкі, яго ўспрыманню прыроды.
Ці блізкае яно вам?
2. Пакажыце, як праз пахі, зрокавыя і гукавыя вобразы Якуб Колас ства-
рае адчуванне паўнаты і радасці жыцця.
3. Якія радкі сведчаць пра духоўную сувязь лірычнага героя твора з
продкамі, яго любоў да роднай зямлі, замілаванне ёю?
4. Якое значэнне мае эпітэт у выразе «светлыя берагі»? Якія яшчэ
эпітэты ўжыты ў творы і з якой мэтай?
5. Гэты твор, па сутнасці, з'яўляецца адным разгорнутым пытаннем, звер-
нутым да чытача. Які адказ вы можаце даць на яго?
6. Зрабіце ілюстрацыі (ці вусны слоўны малюнак) да ўрыйка з паэмы
Якуба Коласа «Сымон-музыка». Абгрунтуйце ваш выбар вобразаў,
колераў, мастацкіх дэталей.



МАКСІМ БАГДАНОВІЧ

* * *

Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог,
Улажылі спаць мяне вы на зямлі.
Не курыцца светлы пыл усцяж дарог,
Ў небе месяца праглянуў бледны рог,
Ў небе ціха зоркі расцвілі.

¹ Гмах — велічны будынак, тут: бязмежная прастора.

Знічка коціца агністаю слязой,
Прашумела мякка скрыдламі¹ сава;
Бачу я, з прыродай зліўшыся душой,
Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,
Чую ў цішы, як расце трава.

1. Ахарактарызуйце радкамі верша душэўны стан лірычнага героя. Якія выразы найярчэй перадаюць злітнасць чалавека з прыродай?
2. Раствумачце выраз «*знічка коціца агністаю слязой*».
3. Якую мастацкую ролю адыгрывае пайтарэнне зычных гукаў [ц' — ц' — ц' — с' — с] у першым радку верша? Як выкарыстоўваецца гукаў піс у наступных радках?
4. Пры дапамозе якіх сродкаў ствараецца мелодыя верша? Як бы вы вызначылі яе танальнасць, рытм?
5. Паслухайце «Накцюрн²» Фрыдэрыка Шапэна. Што яднае гэтыя творы з вершам Максіма Багдановіча?



МІХАСЬ БАШЛАКОЎ

Нарадзіўся ў 1951 годзе

Міхась Башлакоў — не проста паэт, а паэт вялікай адказнасці перад чытачом, паэт выключнай лірычнай сілы, непадкупнай інтанацыі, пранікнёны музыкі краявідаў Палесся.

B. Карамазаў.

Верасень

Плыве туман над скошанаю нівай.
Па росных сцежках верасень брыдзе.

¹ Скрыдлы — крылы.

² Накцюрн — ад слова «начны»; невялікі музычны твор спакойнага характеру.

І халадзее сумам жураўліным
Апошняя лілея на вадзе.

Ліст залаты на срэбнай павуціне
Гайдаецца над цёмнаю вадой.
І восень у зялёных вершалінах
Вавёркаю мільгае маладой.

Сумненняў час, час раздуму прыходзіць,
Час прасвятлення даляў і душы...
Які спакой у восеніскай прыродзе!..
Якая таямнічасць у цішы!..

1. Якія ўражанні ў вас звязаны з надыходам ранняй восені? Ці адпавядае верш вашаму ўспрыманню гэтай пары года?

2. Чаму менавіта верасень успрымаецца лірычным героем верша як «час прасвятлення даляў і душы»?

3. Прасачыце, як гукапіс у першай страфе верша дапамагае стварыць слыхавы вобраз верасня.

4. Растворыце сэнс метафоры «*І халадзее сумам жураўліным апошняя лілея на вадзе*». Якія ўспрыманні выкарыстоўвае паэт і з якой мэтай ён гэта робіць?

5. Вызначце ролю эпітэтаў са значэннем колеру ў другой страфе верша.

6. Раскрыйце сэнс двух апошніх радкоў верша. Чаму ў канцы гэтых скажаў стаяць не толькі клічнікі, але і шматкроп'і?



7. Параўнайце верш Міхася Башлакова «Верасень» і рэпрадукцыю карціны Леаніда Шчамялёва «Асеніні кліч» (гл. уклейку). Які настрой і якія вобразы іх аб'ядноўваюць, а якія — адрозніваюць? Якія колеры пераважаюць на карціне? Як перададзены на мастацкім палатне парыў аўтара да высокай мары, яго летуценні?



8. Праслушайце музычную п'есу «Верасень» са зборніка «Поры года» Пятра Чайкоўскага (ці «Поры года» Антонія Вівальдзі). Што аб'ядноўвае верш Міхася Башлакова «Верасень» і музычныя творы?



9. Суаднясіце назвы вершаў, радкі з іх і прыналежнасць да пэўнага віду лірыкі (трэнажор «Лірычныя творы»).

Жанры лірыкі. Класічныя формы верша

Элегія — верш-роздум, у якім выяўляеца настрой смутку, журбы, меланхоліі.

Ода — урачысты, узнёслы верш у гонар нейкай з'явы, падзеі асобы.

Раманс — невялікі верш напеўнага характару пра каханне.

Санет — верш з 14 радкоў, напісаных ямбам.

Калі вы знаёміліся з канкрэтнымі творамі, то заўважылі, што існуе пэўная заканамернасць паміж тым, пра што расказвае твор, і яго мастацкім асаблівасцямі. Змест і форма ў вершы ўзаемазвязаны і ўзаемаабумоўлены. Паводле зместу і формы лірыка дзеліцца на шматлікія жанры, якія змяняюцца з часам, набываюць або губляюць сваю актуальнасць і папулярнасць. Некаторыя з жанраў лірыкі вам ужо вядомыя. Так, да жанру элегіі (верша, прасякнутага сумам) адносіцца твор «Бывай» Аркадзя Куляшова. Многія вершы пра Радзіму, беларускі народ, з якімі вы пазнаёміліся, маюць жанравую адзнаку оды, урачыстага, усладзільнага верша («Беларуская песня» Уладзіміра Караткевіча, «Зямля Беларусі» Петруся Броўкі, «Продкі» Алеся Пісъманюка). З песенных жанраў вам вядомы «Раманс» Максіма Багдановіча.

Жанры лірыкі склаліся вельмі даўно, яшчэ ў старажытнасці, таму нават назвы іх па паходжанні пераважна грэчаскія. Большасць класічных жанраў лірыкі сёння ў чыстым выглядзе не сустрэкаецца. Можна гаварыць толькі пра іх асобыя рысы ў лірычным вершы. Межы паміж жанрамі лірыкі даволі ўмоўныя, у адным вершы могуць спалучацца розныя жанравыя прыметы. Так, у вершах «Бывай» Аркадзя Куляшова і «Раманс» Максіма Багдановіча спалучаюцца рысы элегіі і песні, раманса.

Адметным жанрам лірыкі з'яўляеца *санет*, які ўзнік у XIII стагоддзі і першапачаткова выкарыстоўваўся для ўвасаблення тэмы кахання. Пазней з'явіліся санеты на іншыя тэмы, пераважна філософскія. Аднак істотная адметнасць санета не ў яго змесце, а ў кампазіцыі: у гэтым вершы абавязковая чатырнаццаць напісаных

ямбам радкоў, якія дзеляцца на дзве часткі. У першых восьмі радках падаецца развіццё тэмы, у наступных — кульмінацыя і развязка, падагульненне. Санет вызначаецца дакладнымі патрабаваннямі і да рыфмоўкі радкоў. Калі абазначыць аднолькавыя рыфмы аднолькавымі літарамі, то атрымаецца формула-рыфмаграма. Для класічнага санета яна наступная: *абба абба ввг дгд*. Асаблівая сэнсавая нагрузкa падае на апошнія слова верша. Як бачым, патрабаванні да формы твора вельмі строгія. Таму санет адносіцца да **класічных (цвёрдых) форм верша**.

Цвёрдых страфічных форм у паэзіі вельмі многа. Акрамя санета, часта выкарыстоўваюцца трыялет і актава. Для іх характэрны дакладна вызначаная колькасць радкоў у вершы, пэўная сістэма рыфмоўкі і адметная для кожнай формы верша кампазіцыя.

Трыялет — восьмірадковы верш, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы і чацвёрты радок аднолькавыя. Адзін радок паўтараецца тройчы (адсюль і назва) і завастряе ўвагу чытача на асноўнай думцы твора. Рыфмаграма трыялета можа мець варыянты: *аббабааб* ці *аббаабаб*.

Актава — таксама восьмірадковы верш, шэсць першых радкоў у якім звязаны перакрыжаванай рыфмоўкай, а два апошнія — сумежнай, што акцэнтуе думку-падагульненне, прыцягвае ўвагу да ідэі твора. Рыфмаграма актавы: *абабабв*.

Класічныя формы верша існуюць на працягу многіх стагоддзяў ва ўсіх ўсходнеславянскіх літаратурах і заключаюць у сабе законы прыгажосці і гармоніі. Таму яны актыўна ўжываюцца і ў сучаснай лірыцы.

Чым вызначаецца кампазіцыя санета?

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ

Санет

Замёрзла ноччу шпаркая крыніца;
Твая пара, зімовая нуда!
Цяпер няма ўжо руху ні сляда,
І нават зверху слоем снег лажыцца.

Ды ўсё дармо, бо там, пад ім, струіцца
Магутная, жывучая вада.
Чакай! Яе йшчэ прыйдзе чарада!
Здалее хваляў хор на вольны свет прабіцца.

Прыклаў я гэты сімвал да сябе,
Схіліўшыся ў надсільнай барацьбе,
І разгадаў прыроды роднай словы.

Як — прамаўчу, бо кожны з вас — паэт.
Рассейце ж самі лёгкі змрок прамовы,
Сваёй душы туды праліце свет!

1. Згадзіўшыся са словамі М. Багдановіча пра тое, што кожны з нас — паэт, паспрабуем разгадаць загадку «шпаркай крыніцы». Перачытайце першую частку верша і падумайце, як мог узнікнуць гэты вобраз.
2. У першай частцы «Санета» паэт развівае тэму «шпаркай крыніцы», у другой — прапануе кожнаму прыкладсці гэты сімвал да сябе і зрабіць вывад. Якім ён атрымаўся ў вас?
3. Дакажыце на аснове радкоў з твора, што яго лірычны герой, нягледзячы на тое што жыццёвы лёс яго складваўся няпроста, з аптымізмам ставіцца да жыцця.
4. Вызначце колькасць радкоў у творы і асаблівасці яго кампазіцыі.
5. Якім вершаваным памерам напісаны верш?
6. Успомніце, што такое рыфма. Вызначце, якія радкі рыфмуюцца ў першай частцы верша, якія — у другой. Абазначце аднолькавыя сугуччы аднолькавымі літарамі і запішыце своеасаблівую формулу-рыфмаграму верша.
7. Ці адпавядае верш М. Багдановіча патрабаванням зместу і формы санета?
8. Прачытайце санет англійскага драматурга і паэта Уільяма Шэкспіра «Мастак цудоўны, незраўнаны час...» у перакладзе Уладзіміра Дубоўкі і парайтайце яго з санетам Максіма Багдановіча «Замёрзла ноччу шпаркая крыніца...» па наступнай схеме:
 - асноўная думка твора;
 - вершаваны памер;
 - падзел яго на часткі;
 - сістэма рыфмоўкі.

Чым адрозніваюцца рыфмаграмы санетаў Максіма Багдановіча і Уільяма Шэкспіра?

Санет (ад італ. слова *звінець* ці праванс. — *песенька*) — вельмі папуллярная ў сусветнай літаратуры класічная форма верша. Па страфічнай будове адрозніваюцца італьянскі санеты, у якім ёсць 2 чатырохрадкоў і 2 трохрадкоў, і англійскі санеты, у якім 3 чатырохрадкоў і двухрадкоў. Агульная колькасць радкоў усё роўна 14. Паэты прыдумалі такую складаную, але распаўсюджаную форму, як вянок санетаў з 15 твораў, у якім кожны апошні радок санета становіцца першым радком наступнага, а апошні радок чатырнаццатага санета з'яўляецца адначасова першым радком першага санета. Апошні, пятнаццаты, санет утвораны з першых радкоў усіх папярэдніх санетаў. А беларускі паэт Змітрок Марозаў прыдумаў унікальную ў сусветнай літаратуры форму — вянок вянкоў санетаў!

АНАТОЛЬ ГРАЧАНІКАЎ

1938—1991

Усе вершы А. Грачанікава, як правіла, вельмі асабістыя: у кожным прысутнічае сам паэт са сваімі адчуваннямі, думкамі і пачуццямі. Аднак яго «я» паўстае не вонкава — яно арганічна сплаўляецца з радком, з кожнай яго клеткай, выступаючы, як голас самога жыцця.

У. Гніламёдаў.



* * *

Свяці, қахання чыстая зары!
Свяці — пачуццяў сэрцаў не азмрочвай —
Над доляй плугара і песняра
І над высокай доляю жаночай.
Усіх людзей пара табе, пара,
З'яднаць чароўнай сілаю прарочай.
Бо, сапраўды, на свеце без қахання
Жыцця няма — ёсць толькі існаванне.

1. Выберыце слова, якія найлепш вызначаюць інтанацыю гэтага верша: пяшчотная, узвышаная, іранічная, нейтральная. Прапануйце свае варыянты.
2. Раскрыйце сэнс ужытай у першым радку твора метафары. У якіх яшчэ вядомых вам вершах каханне звязвалася з вобразамі зоркі, заранкі?
3. У вершы арганічна спалучаюцца філасофскія і інтымныя матывы. Прачытайце радкі, у якіх сформулявана галоўная думка твора. Чаму аўтар ужывае слова «сапраўды»? Да каго яно звернута?
4. Вызначце асаблівасці рыфмоўкі радкоў у творы.
5. Дакажыце, што верш Анатоля Грачанікава «Свяці, кахання чыстая зара!..» — гэта актава. Чаму гэта класічная форма верша мае назуву, якая супадае з музычным тэрмінам?



МАКСІМ БАГДАНОВІЧ

Трыялет

Калісь глядзеў на сонца я,
Мне сонца асяліла вочы.
Ды што мне цемень вечнай ночы,
Калісь глядзеў на сонца я.
Няхай усе з мяне рагочуць.
Адповедзь вось для іх мая:
Калісь глядзеў на сонца я,
Мне сонца асяліла вочы.

1. Так сапраўды бывае: глянеш на сонца — і на нейкі час у вачах становіцца цёмна. Але праз імгненне яшчэ ярчэй відаць тое, што вакол. Чаму паэт зварнуўся да такой з'явы?
2. Што мае на ўвазе аўтар, калі гаворыць пра сонца і «цемень вечнай ночы»? Што перамагае ў супрацьстаянні?
3. Некаторыя радкі гэтага верша паўтараюцца, несучы іншы настрой і падтэкст. Назавіце іх.
4. Ці адпавядае верш Максіма Багдановіча класічнай кампазіцыі трыва-лета? Дакажыце сваю думку.

ДАНУТА БІЧЭЛЬ

Нарадзілася ў 1938 годзе



Данута Бічэль заўсёды ўмела адкрываць вялікае, глыбокое ў родным будзённым, простым, рабіць з гэтага вялікую паэзію.

А. Пяткевіч.

* * *

Лёгкія сняжынкі у цішы
Долу апускаюцца нясмела...
Светла ў полі, светла на душы...
Лёгкія сняжынкі у цішы...
Спіць сасна ў бахматым шалашы,
А навокал так бляютка-бела...
Лёгкія сняжынкі у цішы
Долу апускаюцца нясмела.

1. Знайдзіце ў вершы слова, якое найлепш перадае настрой твора.
2. Як суадносяцца ў вершы стан прыроды і чалавечай душы?
3. Якім вам уяўляецца лірычны герой гэтага верша? Падбірыце слова, якімі можна яго ахарактарызаваць.
4. Аднавіце прапушчаныя радкі (трэнажор па вершы Дануты Бічэль «Лёгкія сняжынкі ў цішы...»). Які радок у вершы паўтараецца тройчы?
З якой мэтай?
5. Якія ўражанні ў вас звязаны з надыходам вясны? Пасправуйце напісаць трывялет, які передаваў бы захапленне сонечным днём, радасць аббуджэння прыроды, ваши надзеі на лепшае. Першыя радкі няхай гучаць так, як у вершы Сяргея Чыгрына:

Чыстая, вясёлая вада
З красавіцкім сонейкам у згодзе...

Параўнайце свае спробы з творам паэта, змешчаным у Дадатку.

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДА РАЗДЗЕЛА

1. Ахарактарызуйце асаблівасці лірыкі як літаратурнага роду.
2. Як звязаны паміж сабой народныя песні і лірычна паэзія? Чаму фальклорную песню называюць вытокам, асновай літаратурных лірычных твораў?
3. Якія віды (тэматычныя групы) можна вылучыць сярод лірычных твораў? Прывядзіце прыклады вершаў.
4. Назавіце вядомыя вам жанры лірыкі.
5. Якія класічныя формы верша вам вядомы? Чаму яны існуюць многія стагоддзі і папулярныя сёння?



6. Выканайце тэст да раздзела «Лірычныя жанры».
7. Што збліжае лірыку і музыку, лірыку і жывапіс? Прывядзіце прыклады ўзаемасувязі розных відаў мастацтва.
8. Разгадайце аўдыякрыжаванку «Песні на слова беларускіх паэтаў».
9. Падрыхтуйце водгук на верш, які вам найбольш запомніўся, уразіў вас. Пастарайцеся перадаць сваё захапленне вершам, раскрыць сакрэт яго мастацкай дасканаласці і растлумачыць, чаму ён вам спадабаўся. Узорам для вас няхай будзе артыкул «Пра верш “Слуцкія ткачыхі”».





Павольная плынь аповеду

ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Роды і жанры літаратуры ўзнікалі ў працэсе гістарычнага развіцця літаратуры ў прамой залежнасці ад духоўных запатрабаванняў чалавека эстэтычна пазнаваць свет і самога сябе, выказваць свае думкі і настрой, пачуцці, уяўленні аб прыгожым і непрыгожым у жыцці.

Асаблівасцю эпічных твораў з'яўляецца шматбаковы паказ жыцця чалавека ў разнастайных яго праявах. Вобразы герояў раскрываюцца праз апісанне іх учынкаў і паводзін, партрэт, мову, ролю пейзажу ў стварэнні вобраза, у аўтарскай харектарыстыцы. Эпічныя творы даюць шырокія замалёўкі дзеянасці чалавека, паказваюць шматграннасць праяў яго жыцця. Аснову эпічных твораў складае аўтарскі аповед пра падзеі і людзей. Эпічныя жанры адрозніваюцца аднаго шэрагам асаблівасцей: большым або меншым ахопам жыцця, складанасцю жыццёвага матэрыялу, харектарам сюжэта, кампазіцыі. У адпаведнасці з гэтым адрозніваюць эпічныя жанры буйной формы (*раман*), сярэднія формы (*аповесць*), малой формы (*апавяданне, навела, казка і інш.*). У аснову твораў малой эпічнай формy часцей за ўсё кладзецца які-небудзь эпізод. Сюжэт буйных і сярэдніх эпічных твораў ахоплівае цэлы шэраг эпізодаў, падзеі, якія не заўсёды маюць паслядоўную кампазіцыю, могуць перамяжчацца ў часе, у падзеях.

ЯКУБ КОЛАС

Хмарка

Не шукай ты шчасця, долі
На чужым далёкім полі.

Янка Купала.

Ніякага клопату і гора не ведала гэта прыгожая белая Хмарка. Яна не ведала, з чаго і як радзілася на свет, адкуль узялася яна; не ведала нават, ці ёсць у яе маці. Можа, затым яна і была такая шчаслівая, што нічога не ведала аб белым свеце.

Той дзень, праўдзівей, тая раніца, калі з'явілася яна на небе, была вельмі ж ціхая — такая ціхая, што нават чутно было, як спявалі, седзячы на круглым лісціку зялёны лотаці, два прыўдалыя конікі. Сіаваронка, снуючыся каля таўшчэрэзнага жаралістага дуба¹, дзе было яе гняздо, трашчала, бы тая трашчотка, на ўвесь луг, сварачыся з цыбатым і даўганосым Буслам, які, праўда, і вухам не вёў на ўсю гэту плявузготу сярдзітай суседкі, а любоўна цешыўся са сваіх дзетак, што таксама сядзелі ў гняздзе на tym жа дубе. Дзесь у небе жалобна пішчэў галодны каршун, і гукі яго далёка расплываліся ў нерухомай цішы летняй раніцы.

У ветра, відаць, было нейкае свята ў гэту раніцу, або добра на-гуляўся ён дзе за ўчарашні дзень, бо яшчэ не варушыўся і спаў, хоць сонейка падбіралася пад поўдзень.

І гарачая была гэта раніца. Грэчка, якая зачынала ўжо зацвітаць, і даўно акучаная бульба праста млелі ад гарачыні і ў знемажэнні тужліва паапускалі сваё ліске. І лісточкі іх таксама пачыналі жаўцець. Маленъкі беленъкі камячок, якім спярша была гэтая Хмарка, пачынаў tym часам павялічвацца, шырыцца і рабіцца болей грузкім.

Добра было гэтай Хмарцы плыць высока-высока ў безгранічных разлогах светаў і акідаць поглядам прыгожыя малюнкі зямлі, што ляжала пад ёю.

З той страшэннай высачыні, на якой плыла Хмарка, усё выглядала вельмі хораша, вельмі прыгожа: здалёку ўсё з'яўляеца

¹ Жаралісты дуб — дуб з глыбокай адтулінай, дуплом.

нам іначай, як яно ёсьць папраўдзе, бо такая ўжо натура і схільнасць нашай души — бачыць усё добрае і прыгожае ў тым, што далёка ад нас, што не з намі. І паплыла паволі шчаслівая Хмарка ў далёкую-далёкую дарогу, дзе застанаўляючыся, як прыемная думка, дзе кіруючыся на малюнкі, што найбольш зацікаўлялі яе: і поле з пясчанымі схіламі сваіх узгоркаў, зялёныя лугі з пакручастымі стужкамі бліскучай вады, адвечныя лясы-бары — адным словам, усе тыя з'явы, якія першымі кінуліся ў очы нованараджанай Хмарцы, заставаліся ўсё далей і далей, і сама гэта даль адкрывалася ў намітку сіняватай смугі. Уласнае шчасце бязроднай Хмаркі (яна не памятала роду) не давала ёй мажлівасці прымеціць чужое гора. Ёй здавалася, што ўсе на свеце, як і сама яна, радуюцца і цешацца сваёй долей. Па гэтай прычыне Хмарка не ведала, якую тугу і жаласць пакідае яна за сабою на зямлі, з якой прагавітасцю чакала поле задаволення свае смагі. Унь там, за вёскаю, чуць-чуць калышацца ў межах пажоўклае жыта. Гэта вецер, толькі што абудзіўшыся, пачынае пазяхаць, пацягацца. Бедныя каласкі пільна прыгляджаюцца да Хмаркі. Калі-нікалі іх ажыўляе надзея ўздужаць з ласкі шчодрай Хмаркі. Але Хмарка ідзе далей, толькі цянёк ад яе праплыве, як здань якая, па жыце, і яно нікне каласкамі, стаіць, нікому не скардзіцца, як бы самлеўши. І сумна рабілася ўсюды, і нейкая крыўда і жаласць бруіліся над усім, што пакідала Хмарка.



Два прыўдалыя конікі перасталі спяваць і пахаваліся пад лісток лотаці. Гэта яны спявалі песню ў гонар Хмаркі, а яна так зняважыла іх.

Пташкі таксама змоўклі, а маленъкі ручаёк, здавалася, панёс свой жаль у зямлю пад каменне, у цень альховых кустоў.

А Хмарка, шчаслівая, радасная, ясная, як майская раніца, усё ішла, ішла далей і далей да невядомых краёў свету, і толькі ёй рабілася крыху сумна, ёй шкада было пакідаць тыя малюнкі, да якіх ужо прывыкла, але жывая натура гнала яе і гнала, не даючы супачынку. Так ішла яна ўвесь дзень. Пад вечар, як сонейка схілілася блізка да заходу, Хмарка зайшла ў такі край, які непадобен быў да тых краёў, адкуль яна выбралася ў дарогу.

Перад ёю пачаліся высокія горы, вярхі якіх пакрывалі адвечныя снягі. Сонейка пачало хавацца за край зямлі, апошнія стрэлы яго прамення афарбавалі яе ў агнявісты колер і патухлі. Востры холад пустых і жудасных верхавін дзікіх гор моцна сціснуў Хмарку. Яна скурчылася ўся, зрабілася маленъкай і тонкай, знайшла зацішак між гор і спынілася, прыхіліўшыся да старой Скалы. Страшна стала Хмарцы.

— Адкуль прыпаўзла, нябога? — спытала Скала Хмарку.

Яшчэ большы страх агарнуў яе.

— Не ведаю, — боязна адказала яна.

— Што робіш, чым займаешся?

Хмарка зрабілася яшчэ меншай і маўчала.

— Я люблю паслушаць, што робіцца на свеце, — апраўдвалі Скала сваё пытанне. — Што ж ты бачыла, расскажы мне.

Хмарка крыху асмелілася і пачала расказваць, як хораша на зямлі, як усе там шчаслівы і радасны, як спяваюць мошкі, конікі, травы, збажына.

— Хто сам шчаслівы, таму здаецца, што і ўсе шчаслівы, — сказаў Арол на гутарку Хмаркі. — Быў і я ў тых краях, адкуль прыблуталася імасць¹. Там, гаворыш, — шчасце? А што ж, патвойму, няшчасце? Там палі выплакалі апошнія слёзы, каб даць табе жыццё, шчаслівая Хмарка! І цяпер там нават расы не бывае. Але не для таго назначаліся слёзы, каб радзіць цябе на свет для

¹ Імасць — пані, ваша вялікасць.

бадзяння па чужых краях... — І доўга яшчэ гаманіў Арол, наракаў на Хмарку.

Слухала Хмарка нараканні Арла, і прыкра зрабілася ёй. Прайшла ноч, зачаўся новы дзень, зноў пайшла ў дарогу Хмарка. Цяпер яна ўжо не чула сябе шчаслівай і вольнай, як наўперед: так глыбока запалі ёй арліныя слова.

Дні ішлі, праходзілі тыдні, а яна, як заклятая, усё хадзіла па свеце. І дзе толькі не была яна! Якога гора не прыйшлося зажыць¹ ёй у дарозе! Насілася яна над пустэлямі, перад ёю рассцілаліся моры, якія не мелі берагоў. Ганялі яе вέтры, ірвалі на кусочки яе тонкія валаконцы. І нідзе на свеце не было ёй супакою. І вярнулася яна зноў у той край, адкуль і выйшла. Пажоўклыя палі, сухія травы, пагарэлая збажынка гаротна віталі Хмарку; пацямнела яна, зажурылася, паапускала пасмы і заплакала халоднымі слязымі над роднымі палямі...

Стары Дуб, абмыўшыся дажджом, павесялеў і сказаў да Бусла, з якім даўно ўжо быў у дружбе:

— От навука для тваіх дзяцей. Моцна ж накажы ты ім, дружа, каб не лёталі дарэмна па свеце, не бадзяліся: у сваім родным кутку работы досыць для кожнага.

Бусел маўчаў. Відаць, ён іначай пазіраў на гэту з'яву, а можа, і не дачуў слоў свайго сябра.

Пра твор Якуба Коласа «Хмарка»

Вы прачыталі твор Якуба Коласа «Хмарка». Несумненна, гэта твор апавядальны, г. зн. эпічны. Але сярод эпічных жанраў мы знайдзем і казку, і легенду, і апавяданне. З названых трох эпічных жанраў найбольш падыходзіць тут азначэнне «казка», бо ў творы расказваецца пра з'яву прыроды — прыгожую Хмарку. Пісьменнік звязраеца да аллегорыі, да іншасказання. Пацвярджаеца такое меркаванне і тым, што сам Якуб Колас уключыў гэты твор у кнігу пад назвай «Казкі жыцця». Але «Хмарку» можна назваць і апавяданнем, бо тут усё як у апавяданні: і герой, і сюжэт, і розныя іншыя адзнакі названага жанру (разгорнутыя апісанні, характеристыкі,

¹ Зажыць — тут: перажыць, адчуць.

дыялог). Толькі гэта не звычайнае апавяданне, а алегарычнае. У ім удала спалучаецца рэальнае і казачнае. Апавяданне можна таксама назваць філософскім, у якім не проста рассказываецца пра найкі выпадак з жыцця, а раскрываецца праз аллегорыю вельмі важная агульнажыццёвая проблема — адносіны чалавека да сваёй зямлі, радзімы. Пра Хмарку і яе паводзіны пісьменнік гаворыць то з лёгкім гумарам, то з прыхаваным сумам.

Раней вывучаныя творы (верш Рыгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей», п'еса Аляксея Дудара «Вечар» і інш.) блізкія па тэме, шмат у чым падобныя па змесце, па аўтарскай думцы — ідэі — да твора «Хмарка».

Прыгожая белая Хмарка, пра якую рассказываецца ў апавяданні, нагадвае нам пра герояў, якія, пакінуўшы свой родны кут і сваіх бацькоў, раз'ехаліся па свеце ў пошуках лёгкага жыцця, забыліся на свае сыноўнія абавязкі перад домам, перад роднымі. «Яна (Хмарка), — піша аўтар, — не ведала, з чаго і як радзілася на свет, адкуль узялася яна; не ведала нават, ці ёсьць у яе маці». Жыла і цешыла-ся жыццём, паглядаючы на ўсё з вышыні.

«Уласнае шчасце бязроднай Хмаркі (яна не памятала роду) не давала ёй мажлівасці прымеціць чужое гора. Ёй здавалася, што ўсе на свеце, як і сама яна, радуюцца і цешацца сваёй долей», — так харектарызуе Хмарку аўтар.

1. Разгледзьце малюнак і перадайце, як адчувала сябе Хмарка ў пачатку свайго вандравання.
2. Што змянілася ў поглядах Хмаркі пасля доўгага і далёкага падарожжа? З кім яна сустрэлася і якую праўду пра жыццё пачула?
3. Якую ролю ў творы адыгрываюць пейзаж, малюнкі прыроды? У залежнасці ад чаго змяняюцца фарбы, адценні ў абмалёўцы прыродных з'яў?
4. Параўнайце апісанне пейзажу ў пачатку твора і ў канцы. Чым яны адрозніваюцца?
5. Як ставіцца пісьменнік да Хмаркі, з якім пачуццём гаворыць пра яе?
6. Якая асноўная думка (ідэя) твора? Як яна суадносіцца з эпіграфам?
7. Ці адрозніваецца літаратурная казка Якуба Коласа «Хмарка» ад народных казак? У чым яе мастацкая своеасаблівасць, прыгажосць?
8. Размясціце цытаты з твора ў адпаведнасці з развіццём падзеі (трэнакор па апавяданні Якуба Коласа «Хмарка»).



УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ

Паром на бурнай рацэ

(Урывак з рамана «Нельга забыць»)

Дарогу на поўнач ад горада кантралявалі інсургенты¹, ездіць па ёй было небяспечна. Таму ганцам, каб трапіць у размяшчэнне коннага палка, даводзілася скакаць з заходу, перапраўляючыся ўброд праз Друць, або — гэтая дарога была караецшая, але яшчэ больш небяспечная — праз Дняпро, каб адчуць сябе спакойна пад аховаю ўрадавых войск. Да пэўнай ступені спакойна.

На пяцьдзясят вёрст выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром, на вярсту вышэй ад горада. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцам, якія маглі б такім чынам парушыць сувязь паміж частцямі карных войск і біць іх паасобку. Дзеля гэтага на левы, працілеглы гораду бераг Дняпра генерал Фікельмонт выслаў роту выправаваных у баях салдат пад камандай капітана Пора-Леановіча. Капітану не вельмі верылі як нашчадку сепаратысцкай² фаміліі і ўраджэнцу Магілёва. Таму «ў дапамогу яму» і на «адпаучынак» паставілі таксама капітана, Юрэя Горава, карэннага русака са старой маскоўскай фаміліі.

Гораў быў ранены ў сутычцы з атрадам паўстанцаў пад Ракавам і адасланы «ў тыл» на лячэнне і адпаучынак.

Тылу не было. У гэты трывожны жнівень 1863 года вайна была ўсюды. «Белая» спрачаліся з «чырвонымі», беларусы не хацелі мірыцца з шавінізмам «белага жонду»³. Успыхвала, згасала і зноў выбухала абурэнне палітыкай цара.

Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не ўстаў ніхто, і не сказаў людзям, што няможна рэзаць адзін аднаго, што свет вялікі і на кожнага хопіць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове яго ні называй. Не мог сказаць...

Справа ішла больш чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду.

¹ *Інсургéнт* — паўстанец.

² *Сепаратыст* — прыхільнік адасаблення нацыянальной меншасці.

³ *Жонд* (пол.) — урад.

Становішча было трывожнае. У канцы ліпеня генерал Фікельмонт даў загад знішчыць на Дняпры ўсе чаўны. Асобныя атрады выканалі загад. У чаўнах, віцінах¹ і шугалеях², да апошняй душагубкі³, папрасякалі днішчы. Было спалена бярвенне, з якога інсургенты маглі б звязаць плыты. Прыбярэжнае насельніцтва, якое жыло найбольш з рыбнай лоўлі, было асуджана на голад.

Кардон⁴, які абараняў паром, жыў нервова і напружана.

А між тым баяцца не было прычыны. Цэнтр паўстання даўно перамясяціўся на захад. Галоўны атрад паўстанцаў Прыдняпроўя быў разгромлены яшчэ на пачатку лета, і генералу Фікельмонту гэта не магло не быць вядома...

Кіраунік атрада, Усяслаў Грынкевіч, быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Цяпер ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў. Яго павінны былі вылечыць, выспаведаць перад Збаўцам ад грахоў і толькі потым застрэліць, як сабаку.

Але асобныя дробныя атрады яшчэ блукалі па пушчах. І пагудкі перабольшвалі іх сілу. Ніхто нічога не ведаў, як заўсёды на вайне, і кардон калаціла ліхаманка трывогі і жаху.

Таму нікога не здзівіла, што 18 жніўня на кардон прыляцеў улан⁵ на ўспененым кані і нешта хутка перадаў Пора-Леановічу. Гораў пераправіў конніка на другі бераг (загад Фікельмонта прадугледжваў абавязковую прысутнасць на плывучым пароме аднаго з афіцэраў пры чатырох салдатах) і са шкадобаю глядзеў, як жывёла, амаль па-чалавечы стогнучы, выносіла ўлана на стромы чырвоны адхон.

Гэта было надвячоркам. Парыла так нясперпна, што салдаты і капітан ablіваліся потам.

Цьмянае ад сонца люстра ракі здавалася мёртвым. Не боўтала рыба, і шэрыя чаплі на водмелях сталаі змораныя, падобныя на пачварных вядзьмарак, апранутых у лахманы. Толькі ластаўкі ў

¹ Віціна — крытае судна для перавозкі зборажжа.

² Шугалея — лодка, зробленая з аднаго кавалка дрэва.

³ Душагубка — вузкая, няўстойлівая лодка.

⁴ Кардон — пагранічны або загараджальны атрад, месца, дзе ён размяшчаецца.

⁵ Улán — салдат або афіцэр коннай арміі.

быстрым лёце чыркалі крыламі ваду ды недзе за бясхмарным га-
рызонтам бурчаў нябачны пярун. Бурчаў упарта, раз-пораз.

«Будзе вераб’іная нач», — падумаў Гораў.

Быццам адказваючы яму, адзін з салдат уздыхнуў:

— Залье нас сёння. Як вясной, будзем кувааць на востраве...

А ў Маскве цяпер цішыня. Москва толькі пачынае ажываць:
вяртаюцца з дач і маенткаў людзі. На ліпах Няскучнага саду пер-
шыя жоўтыя лісцікі: з багатых восеніскіх рынкаў даносіцца пах
«валовых мордачак» (улюбёныя яблыкі маменькі). Маменька, пэўна,
паехала цяпер у манастыр, маліцца за здравіе воіна Юрый і каб Бог
дараваў яму веру. Едзе паўз Круціцкае падвор’е ў сваёй нехлямя-
жай, падобнай на гарбуз брычцы. Фурман Сідар з вялізным — на
траіх — задам крычыць на сустрэчных страшным голасам: «Адыдзі,
сцеражыся!» А ў блакітным небе сляпуча блішчаць купалы сабораў,
і плыве лягусенкі контур Круціцкага церамка.

А вось і сам ён, Юрый, выходзіць з парадных дзвярэй, праходзіць
дарожкай пад ліпамі, з насалодаю дыхаючы празрыстым і ўжо схалад-
нелым паветрам. Ванька з прарэхам пад пахай трусицца на козлах.

— Гэй, Ванька!

І вось ляціць, ляціць брычка. Спачатку па Цвярской, потым
бульварам, потым на Арбат. І ўзмывае, захлынаецца ў грудзях ад
радасці сэрца. Так, вайна скончана, вайны ніколі больш не будзе.
І ліпі! І Арбат! І цудоўныя асабнячки... І Nadine ўстае яму насustrач
у гэтай сваёй белай сукенцы...

— Гэта вы? Божа мой, як я рада!

І зноў — занадта паспешліва — апускае да вышывання свае
нявінныя цёмна-сінія дзівосныя вочы. Што з таго, што яны толькі
двойчы абмяняліся некалькімі словамі, што яны амаль незнамыя.
Усё адно — гэта Москва, і сонца, і дзень без крыві і стрэлаў. І Ма-
секва — гэта і ёсьць Nadine, Надзенька, Надзейка, як кажуць тут.

Што з таго, што ён цэлы год не бачыў яе, што яны мала знаё-
мыя. Вось ён бачыць яе валасы колеру ржавых кляновых лісцяў,
такія пушыстыя, мяккія, лягусенкія, падзеленыя белым радком,
яе рот з прыпухлай ніжніяй губкай.

— Надзенька, каб вы толькі ведалі, як я сумаваў па вас, як
нясцерпна мне было без вас на гэтай зямлі, што стаптана капытамі
конных палкоў.

Яна ўсміхаецца. І цішыня. Недзе ўдарыў і змоўк у шкляным паветры далёкі звон. Шчасце! Масква! І цішыня, цішыня ў шатах ліп. Цішыня.

Стрэл.

Гораў ад неспадзяянкі спатыкнуўся аб корань, які — д'ябал ведае нашто — выпер акурат на дарозе...

Сярод двара тварамі да забітай брамы стаялі два чалавекі: салдат-дзяншчык і афіцэр. Салдат трymаў скрынку з пісталетамі і распачатую калоду карт. Афіцэр браў са скрынкі пісталеты і, амаль не цэлячыся, страляў у браму, у белы чатырохкунічак, прыбіты да шула.

— А-а, камрад¹... Да зброі, вісусы-гусары... Горава каторы ўжо раз уразіў яго сухі прыгожы твар, белыя валасы і бакенбарды і, галоўнае, страшнаватыя блакітныя очы, у якіх відна была пагарда да ўсяго. І яшчэ рэзкі шрам паўз брыво і левую скронь.

Калі пры першай сустрэчы ён запытаўся ў Пора-Леановіча, адкуль узялася гэтая адмеціна, той неахвотна буркнуў:

— Шпагаю тут адзін... падурэў...

— Ну і што? — спытаў тады Гораў.

— Паспадзяваўся занадта на французскую школу, — з жахлівай іроніяй сказаў Леановіч, — у славутага, бачыце, Мерсье вучыўся.

Гораў ведаў, што чалавек, з якім звёў яго лёс, мае славу першага ў палку, і не толькі ў палку, брэцёра², што ён страляе толькі дуэльнімі пісталетамі, але за такім заняткам, як сёння, застаў Леановіча ўпершыню.

— Руку набіваў, — сказаў Пора-Леановіч з паблажлівай ласка-васцю, — адвучвацца нельга...

Гораў глядзеў, як пальцы Пора-Леановіча з незвычайнай пяшчотай мацалі сталъ, і здзіўляўся, чаму нешматслоўны, заўсёды іранічны калега сягоння такі гаваркі, быццам бацца пакінуць язык хоць на хвіліну без работы.

А Леановіч ужо скончыў з пісталетамі, палажыў іх у футляр і сеў да стала.

— Сёння я нап’юся, — вельмі сур’ёзна сказаў ён.

¹ Камрад — таварыш.

² Брэцёр — заўзяты дуэлянт.

Гораў сеў за стол з другога боку. Ён толькі прыгубіў першую чарку: піць не хацелася.

За акном пякло, аж нельга было трываць. Грозны Дняпро ледзь варочаў у разамлелых берагах цяжкія, як расплаўленае волава, плыні. Пярун бурчаў ужо зусім блізка, гнеўна, амаль без перапынку.

Гэтае чаканне жахлівага, разлітае ў млявай прыродзе, прыгнятала нервы. Кроў здавалася густой і цяжкай, як ртуць. Яна цякла павольна, нараджаючы паныла-злосныя, амаль ліхаманкавыя думкі. А Леановіч куляў чарку за чаркай, як быццам усё памятаючы, што яму трэба напіцца да моцы божай...

Задуха стала няспечная. І няспечным стала чаканне.

Толькі Леановіч, здавалася, не адчуваў нічога. Яго нахабныя і страшныя вочы гарэлі вясёлым шаленствам. І Гораў, успомніўшы яго сённяшнюю забаўку, зразумеў, што чалавек, які сядзіць насупраць яго, — страшны, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення...

Вераб'іная ноч за акном ужо ўзяла свае правы. Неяк вельмі хутка. Дождж паліў так, што здавалася, паветра было менш, чым вады. Маланкі крэслілі неба так часта, што жоўты агенъчык свечкі стаў зусім няпэўны і непатрэбны. У сінім агні бліскавіц Гораў бачыў мярцвячы твар, укрыты кропелькамі поту...

Увайшоў Іван, той самы, з якім Гораў размаўляў на пароме. Рэзкі чырвоны твар Іванаў, твар сапраўднага салдафона, быў мокры. З-пад салдацкай бесказыркі вісела пасма рэдкіх засівельных валасоў. І нягледзячы на тое, што ён быў мокры, хоць выціскай, што з шыняля капала на падлогу вада, кожны пазнаў бы ў ім старога, бывалага салдата. Бо выраз ягонага твару быў выразам афіцыйнай адданасці і пачцівасці, праз які відочна праглядала лёгкая пагарда і свая, незамаскіраваная, думка аб усім.

— Чаго табе? — спытаў Леановіч.

— Ваша высакароддзе, вада прыбывае. Рака пайшла старыкам¹...

Гораў мог бы пабажыцца, што на твары ў Леановіча мільганула радасць.

¹ Старык — старое перасохлае рэчышча.

— Брашы больш, — з недапушчальнай фамільярнасцю¹ сказаў капітан, — што ж, за гадзіну залівені магло так раку наліць?

— Мабыць, у вярхоўях не адну гадзіну ліло, ваша высакароддзе. Вадамерная рэйка напалову пад вадою.

— Ну і што з таго?

— Праз паўгадзіны яна схаваецца ўся. Старык залье. Будзем на востраве.

— Ну і добра. Дні два можам не чакаць мяцежнікаў... Ідзі да д'ябла.

І, убачыўши, што салдат усё яшчэ стаіць, спытаў:

— Ну, чаго табе яшчэ?

— Прахожыя могуць сунуцца ў ваду на звычайнім пераездзе цераз старык... Дазвольце там каравул паставіць... Могуць патапіцца.

— Табе што да таго? — іранічна спытаў капітан. — Няхай не суюцца ў ваду, няхай варочаюцца ў Збароў і там начуюць... Ніякіх каравулаў.

— Слухаюся — ніякіх каравулаў, — сказаў Іван і выйшаў.

Леановіч яшчэ хвіліну маўчаў, гледзячы за акно, дзе ў сінім святле маланак буйна скакалі па зямлі густыя вадзяныя бізуны...

— У вас ёсць народ, — ціха сказаў Гораў. — Ёсць павага да чалавека, любоў да яго. Хіба гэтага мала? Я ведаю, многа дрэннага робяць улады, але ж людзі не вінаватыя.

— Мы вельмі любім народ, — сказаў Леановіч, усміхаючыся краёчкам прыгожых губ. — Каб зручней залазіць яму ў кішэнь. Не-е, вы, Юрый Аляксандравіч, з вашай слінявай вераю ў чалавека ідзіце — ведаеце куды? Гэта быдла па галаве трэба біць. І ваша, і наша, і польскае, і ўсякае. Іншага яны не варты... Шкадаваць? Каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыплюць? За тое, што ў іх спіна прыстасавана для сядла? За тое, што іхнія зады самі пэндаляў просяць? Не-е, Юрый Аляксандравіч, будзем шчырыя... Ёсць мой мозг і мая рука, што кожнага здолее ўзяць за глотку. Я іду! Хіліся!.. І нікога не шкадуй для сваёй мэты... Пакуль у сілачку не ўраб'ешся — маўчы, слухайся і паступова прывучай усіх баяцца сябе... А там — не шкадуй. Ні жанчын, ні дзяцей. Ідзі па трупах, і добра табе будзе. З людзьмі ўсякія сродкі добрыя. Здрада,

¹ Фамільярнасць — развязнасць, беспрынцыповасць.

атрута, данос, а пасля нож, бізун, турма... І не трэба саромеца. Я не саромлюся. На прыгожыя слова — пляваць. Я такіх брыдот нараблю, што ўсіх ванітаваць будзе. Вас будзе ванітаваць, а я тым часам на кожнага пятлю накіну. І зацягну...

Жудасны чалавек сядзеў перад Горавым. Страшны, як шалёная рысь. І Гораў, не хочучы паказаць свайго адчування, няшчыра пазяхнуў і спытаў:

— Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капитан? Бо нешта мне здаецца, такія слова сведчаць аб размякчэнні спіннога мозгу.

— Нават слоў маіх баіцеся, — жорстка засмаяўся Пора-Леанович. — Не, капитан, я не хварэў на французскую хваробу. Ніколі. І продкі мае не хварэлі. Зберагалі для мяне сваю сілу.

— Ішлі б вы лепей спаць, капитан.

— А вы што?

— Я не хачу вас слухаць. Я афіцэр. Што б я ні думаў, я звязаны прысягай і законамі гонару.

— Псу пад хвост, — сказаў Леанович.

Ён устаў і шырока пацягнуўся, выпроставаючы мускулы, засмаяўся:

— Галоўнае — стаць на той бок, які выйграе.

Гораў адышоў ад стала, успёрся локцямі на падваконне і прыціснуў лоб да халоднага шкла.

Дождж ліў так, што ўся зямля ў сляпучым святле бліскавіц укрывалася сінім мільгаценнем кропель. Быццам поле нізкіх, ля самай зямлі, кветак вырастала і зноў згасала ў цемры. Білі грымомты. Нехта ляту сваволіў, ломячы ў хмарах тоўстыя дрэвы.

Праз шум дажджу пачуліся шоргат колаў па хліпкай зямлі і глухія галасы.

Гораў угледзеўся ў цемру:

— Нехта прыехаў.

Ён накінуў плащ і выйшаў.

Сярод двара ў касым святле, што падала з акон, стаяла запрэжаная пара. Дымелі спіны замораных коней, а за імі ледзь вымалёўваўся цёмны сілуэт лёгкай брычкі з падузненым верхам. Фурман, сівавусы чалавек, падобны ў плашчы на натапыраную птушку, завіхаўся ля коней. Ад маланак ценъ яго, вялізны і нягеглы, кідаўся ва ўсе бакі.



Фіранка брычкі адшмаргнулася, з-за яе ступіла на прыступку невялічкая нага. Жанчына, высокая і зграбная, у цёмным плашчы, стала проста ў ваду, якая плыла па ўсім двары, і азірнулася.

— Сюды, пані, — спяшаючыся з ганка ёй насустрач, голасна сказаў Гораў.

Ён адчыніў перад жанчынаю дзверы. Тая пераступіла парог і адкінула капюшон, мружачы вочы ад сляпучага — пасля цемры — агеньчыка свечкі.

Здзіўлены Леановіч глядзеў на жанчыну вялізнымі вачыма.

Глядзець было на што. Ніколі яшчэ Гораў не бачыў такога ablічча.

Густыя цёмныя бровы, якія здаваліся б амаль мужчынскімі, каб не агромністыйя, як чорныя азёры, бліскучыя вочы і прыпухлы маленъкі рот. Прамы невялічкі нос, мяккі авал трохі асиметрычнага ablічча, якому самая гэтая асиметрычнасць надавала дзіўны выраз мяккай жаночай пакорлівасці і адначасова ўладнасці, нават прывычкі ўладарыць...

— На той бераг, калі ласка, — сказала жанчына. Леановіч глянуў на гадзіннік. Было адзінаццаць.

— Сядайце, піце чай, — спакойна сказаў Пора-Леановіч. — Сымон, фурману шклянку гарэлкі. Коней — выцерці.

— Дзякую вам за добрыя слова, але я не магу.

— Не пярэчце, калі ласка, — ветліва, але цвёрда сказаў Леановіч.

Жанчына прыгукнула на яго вочы, быццам здзіўленая гэтай нечаканай цвёрдасцю. Але ўсё ж паслушала села.

Гораў паспешліва згроб разам з абрусам рэшткі вячэры і выпіўкі. Адной рукой. Правая вісела на перавязі. Яна зусім загаілася, але не магла доўгі час вісець, зацякала.

Сымон паспешліва, відаць, з большай ахвотаю, чым для афіцэраў, збіраў на стол.

Увесь гэты час жанчына безуважна глядзела ў акно. І нават потым, калі пілі чай, не дакранулася да ежы, як ні прымушаў яе Леановіч. Толькі пагрэла рукі аб шклянку, глынула некалькі разоў гарачага чаю. Леановіч павольна і з відочнай асалодаю сёrbau бурую ад заваркі вадкасць.

Калі Сымон прыбраў са стала, капітан зручна сеў, прыхіліўшыся спінаю да сцяны, і, спытаўшы дазволу, закурыў.

— Дык чаго б вы хацелі, пані?

— На той бераг. Я вельмі спяшаюся, — усхвалявана сказала яна. — За ўсю дарогу я толькі тут на цэлую гадзіну затрымалася.

— Давядзецца чакаць да раніцы, — спакойна сказаў Леановіч.

— Чаму?

— Загад генерала Фікељмонта — уначы абараняць паром, не падпускаць чужых людзей. Тым больш цывільных¹... Пераначайце тут. Пакой мы аддамо вам.

— Мне нельга.

— Вельмі шкадую, пані. Загад Фікељмонта. Ваенны час, пані. Інсургенты.

— Я не інсургент. Я толькі жанчына, маці.

— Захварэла дзіця? — пацікавіўся Пора-Леановіч.

— Не. Я спяшаюся да мужа.

— Шкадую, пані, але дапамагчы не магу. Палявы суд — не-прыемная штука. І ёсь загад Фікељмонта, — як малому дзіцяці, зычліва тлумачыў Леановіч.

— У мяне таксама загад. Яго сіяцельства. Прачытайце.

Ніхто не папрасіў назваць прозвішча. У гэты час на Беларусі было толькі адно «сіяцельства», падпарадкоўваючыся волі якога, рухаліся палкі, ганцы заганялі да смерці коней, людзі мучылі людзей.

— Так, загад Мураўёва, — сцвярджальна сказаў Леановіч, гле-дзячы на паперу.

Гораву здалося, што выгляд у Леановіча не вельмі здзіўлены.

— Ого, — сказаў Леановіч, — дык вы жонка Усяслава Грынкевіча. Таго?

— Але, — сказала жанчына, — вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будзьце літасцівы. Замянілі пажыццёвай катаргай. Гэта такое шчасце! Такое...

¹ Цывільны — не ваенны, грамадзянскі.

Яна ўпершыню ўсміхнулася. Не было нічога прыгажэйшага за гэтую ўсмешку...

Леановіч маўчаў, нешта абдумваючы. Зірнуў на гадзіннік. Машынальна глянуў і Гораў. Дванаццаць гадзін. Быццам у адказ, праз грымоты навальніцы данесліся глухія ўдары саборнай званіцы горада.

— І яшчэ адна прычына, — сказаў нарэшце Леановіч. — Вераб’іная ноч. Рака ўсхадзілася. Можна ўтапіць паром і вас. І людзей.

— Зразумейце, яго кожную хвіліну могуць забіць.

Гораў бачыў: яшчэ дзесяць хвілін такога катаўання — і жанчына можа заплакаць. Другія на яе месцы плакалі б ужо.

Пора-Леановіч з той самай дагодлівасцю на сухім прыгожым твары накінуў на плечы жанчыне плашч.

— Выйдзем, пані... Гораў, хадзем з намі.

Дождж пачынаў сціхаць, затое ўзняўся і гразіўся яшчэ больш памацнець вецер...

Рака шалела. Нізавыя парывы вятрыскі раскалыхалі вялікія, у рост чалавека, хвалі. Яны каціліся супраць плыні, шоргаючы белымі грабянцамі. Хвалі ішлі адна за адной, і процілеглы бераг губляўся ў чарнільнай навальнічнай цемры.



Але і адтуль, са змроку, далятаў усхваляваны, нізкі гук вады. Рака таўклася ў берагі, хочучы вырвацца з іх. Праз пляму святла на вадзе слізгануў па хваліх дзіравы кошык, потым — цэлае дрэва, яблыня, вымытая з карэннем. Дзіўна было бачыць на яе галінах, апрысканых пенай, галінах, якія круціліся, то знікаючы пад вадой, то зноў выплываючы, два ці трох зеленаватыя яблыкі.

Леановіч моўчкі паказаў рукою, што трэба вяртацца ў пакой. Толькі там, у разамлелай цеплыні начнога чалавечага гнязда, ён сказаў:

— Вы самі бачыце, пані. Паром немінуча знясе. Пачакайце да раніцы.

— Але ён чакае, — сказала яна.

— Ён чакаў два месяцы. Некалькі лішніх гадзін нічога не паправяць, — абыякава, аж да здзеклівасці, сказаў капітан.

«Не можа ж ён не разумець яе становішча, — думаў Гораў. — Што гэта? Здзек або халодная подласць?»

Жанчына, здавалася, не заўважала інтанацыі Леановіча.

— Для асуджанага кожная гадзіна чакання — гэта лішнія маральныя пакуты, — праста і сурова сказала яна. — Вы ведаецце гэта...

— Вы можаце загінуць пры пераправе.

— Я не баюся гэтага.

— Я за вас таксама не баюся, — спакойна сказаў Леановіч.

Але я адказваю за жыццё салдат. У іх таксама жонкі.

— Я магу паехаць з ёю, — нечакана для самога сябе сказаў Гораў.

— Вы адзін не здолееце, — са спакойнай усмешкай на прыгожых і жорсткіх вуснах сказаў Пора-Леановіч. — Не звяртайце ўвагі, пані. Гэты парыў сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана Гора-ва раненая рука... у бітве з інсургентамі... Дарэчы, у гэтай бітве ён паказаў сябе героем.

Гэта быў несумленны ўдар, але Гораў змаўчаў: ён не хацеў сказаць, што ранены пад Ракавам, а не тут, ён наогул не хацеў апраўдвацца.

— Так, — сказаў ён, — але можна спытаць у салдат, хто захоча.

— Салдацкая самадзейнасць? — спакойны тон Леановіча межаваў са здзеклівасцю. — Ну, не... А адказваць — мне.

— Мне здаўцца падазронымі вашы паводзіны, — сказаў Юрый.

— Капітан Гораў, — не павышаючы голасу, сказаў Леановіч. — Я забараняю вам... Вы пакуль што падначалены.

Гораў змоўк. Ён зразумеў, што капітана не зрушыць, што ён мацнейшы за каменны мур. І такі ж раўнадушны.

— Я паплыву, — сказала жанчына, — я добра плаваю.

Зірнуўшы на яе рашучы твар, Гораў зразумеў, што гэта не пустая пагроза.

— Я не дазволю вам гэтага, — сказаў Леановіч. — Вы забылі, што я мужчына і, воляй лёсу, адказваю за жыццё дамы, за ваша жыццё.

— Вы мужчына? — горка сказала яна. — Сапраўдны мужчына сам паплыў бы са мною, калі не хоча рызыкаваць салдатамі і гэтым паромам. Вы праста баязлівец.

— Я дзесяць разоў стаяў на бар'еры пад кулямі, — рэзка сказаў Леановіч. — І я тройчы ранены на вайне.

Яна кінулася да яго, потым бяссільна апусцілася на лаўку.

— Майце літасць, пан капітан.

Слухаць маўчанне, якое настала пасля гэтих слоў, было ня-сцерпна. Гораў выйшаў на ганак і доўгі час стаяў, затуліўшыся ад халоднага ветру, за рогам хаты. Потым, ледзь вырываючы ногі з раскіслага глею, пайшоў да брамы пад рэдкім, як слёзы, дажджом.

Далёкія чырвоныя бліскавіцы ўсё яшчэ ўспыхвалі на вяршынях чорных вольхаў. Вецер не сціхаў. Рака ўтрапёна пялёскалаася пад адхонам.

Гораў абышоў пасты — усюды яго сустракалі воклічамі. Кардон не спаў.

...У гадзіну ночы, агледзеўшы ўсё, што трэба і не трэба, Гораў ўсё яшчэ хадзіў пад дажджом.

Падыходзячы нарэшце да ганка паўз асветленыя вокны хаты, ён убачыў у акне твар Леановіча, жахлівы, відавочна пастарэлы твар. Леановіч глядзеў у цемру.

У акне бакоўкі Гораў убачыў постаць жанчыны. Тая кідалася ў бакі, як зняволеная. Стала, ударыла кулачком па печцы.

Гораў апусціў галаву. Яму не хацелася больш ісці ў хату.

Зноў рака, зноў відовішча звар'яваных хваль. Зноў двор, — чортаў дождж, плашч пачынае прамакаць! — зноў месца за рогам і агенъчык запалкі ў руцэ.

Палова на другую.

Якраз у гэты час Грынкевічава выйшла на ганак. За ветрам Гораў невыразна пачуў:

— Божа, Божа, Божа...

За яе спінаю з’явіўся ў цемры аранжавы прастакутнік дзвярэй і ў ім — цёмная постаць.

— Зайдзіце ў пакой, — зычліва ледзяным голасам сказаў Леанович, — я адказваю за вас.

Яна нехаця паслухалася, і Гораў, адчуваючы, што зараз можа адбыцца нешта жахлівае, пайшоў за імі ў пакой, зноў убачыў змучаны, без крывінкі, твар.

— Майце літасць...

І раптоўна ўся сіла гэтай натуры, уся яе палкая страснасць выбухнула парывам гора, падобнага чымсьці на экстаз:

— Няўжо ў вас не было кахання... хоць маленъкіх успамінаў?! Яшчэ тры гады таму ён быў толькі майм жаніхом! Разумееце вы, ці ў вас лядзяш замест сэрца?! Быў май, і мы гулялі ў гарыпні¹... Такі смех быў над паплавамі... А цяпер ён заўчасна сівы, змучаны. Яму нельга!..

— Пані, усё гэта дарэмна, — ветліва сказаў Леанович.

І гэтыя слова вярнулі яе да прытомнасці.

— А-а-х-х, вы! Чаго вы варты? — з невымоўнай пагардай сказала яна. — Фронт забіў вашу душу. Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ, за вас, за гэтых бедных людзей. Ён не дзеля грошай, не дзеля ўлады. Ён чысты, як... неба. Каб народ быў вольны. Гэта і ваш народ, пан капітан... Воля патрэбна ўсім. А нам, беларусам, рускім, палякам, — больш за ўсіх. Бо мы штодня без яе паміраем у пакутах.

Твар Леановіча скрывіўся нейкай жудаснай грымасай:

— Пані, я адпраўлю вас не на другі бераг, а з аказіяй² у Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі.

Жанчына паківала галавой:

— Які ж вы ніzkі чалавек!

¹ Гарыпні — гульня; назва ад прыпеву «Гары-гары, пень».

² Акáзія — зручны выпадак для якой-небудзь справы.

Ляслулі за ёю дзверы бакоўкі...

Але на вуснах у начальніка кардона зноў з'явілася прыязная і страшнаватая ўсмешка.

— Капітан, — сказаў ён, — гэта, здаецца, вас прыставілі на глядаць за мною, а не мяне за вамі. Мне здаецца, яны зрабілі дрэнны выбар.

Гораў аслупянеў. Ён ніколі не ведаў, ніколі нават не мог падумашы, што на яго можа ўпасці такое падазрэнне. Ён стаяў, моўчкі хапаючы ротам паветра. Бялявыя хвалістыя валасы прыліплі да спатнелага лба, глыбокія сінія очи сталі жаласнымі.

Быццам атрымаўшы ўдар пад грудзі, ён з хвіліну моўчкі хапаў ротам паветра, а потым кінуўся прэч з пакоя.

Стоячы за рогам хаты, адчуваючы, як мокры ліст высокай вяргіні часам гладзіць яго па шчацэ, ён у думках пагражай Леановічу самай жахлівай помстай і ў той самы час ведаў, што нічога ён яму не зробіць, што гэты брэцёр з халоднымі вачыма робіць правільна, затрымліваючы жанчыну да раніцы, што на баку гэтага чалавека — права, права вайны, якой яны абодва служаць...

Было дваццаць хвілін на трэцюю.

Ля плота, непадалёк, стаяў Іван, трymаючы нешта за пазухай.

Гораў глыбока ўздыхнуў — нясперпна было вось так, аднаму, стаяць у цемры — і падышпоў да яго. Салдат трymаў за пазухай адну руку. На яго цёмным твары блішчалі очы пад кашлатымі бровамі.

— Што гэта ў цябе?

— А галчаняткі... бедныя. Познія, — сіпатым голасам сказаў Іван. — Гняздо раскідана. Страшная штука ўраган. Дзе хавацца? На якой зямлі?

Яны памаўчалі. Іван глядзеў за пазуху.

— Ты адкуль, Іван? — ціха спытаў Гораў.

— Маскоўскі.

— Землякі, — з нечаканай для сябе пяшчотай сказаў Юрый.

Зноў запанавала маўчанне. Толькі шапацеў па дзядоўніку дождж...

— Галчаняткі вы... дурныя. Бач, вачыма лыпаюць.

І раптам Гораў, амаль нечакана для сябе, сказаў:

— Іван, як пераправіцца цераз раку?

Іван спадылба глянуў на афіцэра, павагаўся, а потым адказаў:

— Яно можна.

Тон ягоны быў не зусім упэўнены.

— Ты не думай, — заспяшаўся Гораў. — Я сам з табою паеду...

— Вядома, загад, барын, іначай нельга, — сурова сказаў Іван. —

Можна б і ў начальніка кардона спытаць, але ён, відаць, заснуў.

І дадаў:

— Мы човен схавалі.

— Човен? Як асмеліліся? А загад?

— А адкуль у вас рыба ў юшцы? — амаль груба спытаў салдат. — Што ж нам, на кашы сядзець? Калі самі сабе не паможам...

— Добра, добра, — сказаў Гораў і пасуровеў. — Што ж, Іван, са мной паедзеш?

— Цяжка ўтраіх, — уздыхнуў Іван, — але паспрабаваць трэба.

— Едзем.

— Ну-к, што ж, — Іван памаўчаў, потым падаў голас камусьці ў цемру: — Сідар, а Сідар, галчанятақ вазьмі...

Гораў ужо цёпаў прэч ад яго па глыбокай гразі. Спыніўся пад акном бакоўкі, паскроб у шкло пальцам. І амаль адразу ўбачыў за каламутнымі шкельцамі яе твар з пашыранымі вачыма. Гораў прыклаў палец да губ, і яна здагадалася, бязгучна расчыніла аckenца.

— Збірайцеся, — шэптам сказаў ён, — і дзъмухніце на свечку: хай думаюць, што вы спіцё.

Бакоўку адразу агарнула цемра. Белы твар наблізіўся да вачэй Горава.

— Памажыце мне.

Дзве цёплыя рукі абвілі шыю Горава. Падтрымліваючы жанчыну за стан, ён павольна пацягнуў яе на сябе — аckenца было вельмі вузкае... У наступную хвіліну яна стаяла поруч з ім.

— Дайце мне руку, — шэптам сказаў ён, — хадзем.

Маленькая цёплыя пальцы ўсунуліся ў яго далонь. Гораў, спяшаючыся, павёў жанчыну да берага, спачатку амаль на дыбачках, потым бягом...

— Іван, дзе ты? — шапнянуў ён, нахіліўшыся з адхону.

— Тут, — прагучаў сіпаты голас.

Салдат стаяў на невялічкай утаптанай сцежцы.

— Хутчэй, — сказаў ён, і яны ўсе пабеглі берагам да высокіх зараснікаў лазы.

...Гораў трапіў нагою па калена ў ваду, балюча накалоў руку на сухую і вострую, як косць, лазіну ў гушчары. Іван узяў жанчыну з рук Горава і, занадта гучна боўтаючы нагамі па вадзе, панёс яе некуды ў нетры прыдоннай лазы.

— Ёсць, — сказаў ён, вярнуўшыся, — дайце руку.

І пацягнуў Горава.

Ударыўшыся каленямі аб борт чоўна, Гораў пераваліўся ў хісткую пасудзіну.

— Чакайце, — буркнуў Іван, — толькі сцябла схаваю.

— Якое сцябла?

— Ну, тутэйшае слова, латок, на які нерат¹ укладваюць... Хлопцы, калі згубім, не пахваляць.

Ён яшчэ з хвіліну вазіўся ў лазе, як вялізны бабёр, потым сунуў у руку Горава вясло.

— А другое?

— Гэта вам не катанне на Яўзе... Тут адным трэба ўпраўляцца. Вяслуйце ў самага борта, а потым злёгку падайце канец убок і ўгору.

— Дайце я, — сказала жанчына, — ён не ўмее.

— Сілы пашкадуй, дзіцятка, — грубым голасам сказаў Іван. — Да конскіх могілак дзве вярсты... у цемры.

Конскімі могілкамі называлася месца, ля якога стаяла гаўптывахта.

Іван моцным штуршком выкінуў човен з лазы. І адразу — спачатку слаба, потым мацней — пасудзіну пачало гайдыць, а потым кідаць на хваліях.

— Чорт, — сказаў салдат. — Наўскос бяры, не стаў бокам да хвалі.

— Нічога не бачу.

Бледная бязгучная маланка якраз у гэту хвіліну заліла няпэўным дрыготкім святлом абшар Дняпра, пасівелага ад ярасці, імклівыя грабянцы хвалі, далёкі чорны бераг. Вёслы Горава і Івана апусціліся ў ваду, ружовую ад святла бліскавіцы. І адразу вада стала чарнільнай, а на людзей цяжка наваліўся змрок. Потым, быццам хочучы памагчы, неба раз-пораз пачало раздзірацца ўспышкамі святла. Гораў

¹ *Néram* — рыбалоўная прылада.

бачыў твар жанчыны, якая з прагай, з чаканнем, зусім без усвядамлення небяспекі, толькі з імкненнем наперад, да волі, глядзела на другі бераг, які амаль не набліжаўся.

Шкарлупінку кідала ў правалы паміж хваль, вецер адкідаў ў цёмны шаль на жанчыне, як вялізныя імпэтныя¹ крылы...

Гораву здавалася, што гэта цягнецца вечнасць, што цемры і страшным ударам у борт душагубкі ніколі не будзе канца. Човен, пэўна, моцна адносіла.

І ёсё ж надышоў момант, калі хвалі сцішыліся, шкарлупінка плаўна загайдалася ў зацішку, за высокай касой процілеглага бепрага.

— Ну, барын, — уздыхнуў Іван, — думаў, патонем.

— Мы не маглі патануць, — упэўнена сказала яна. — Як жа нам патануць, калі мы неслі жыццё.

Слізнучы на чорнай гліне абрыву, яны ўзвялі жанчыну на роўнае месца.

— Ідзіце, — сказаў Іван, — туды... Мы не можам праводзіць вас...

І цень жанчыны паглынуў змрок...

...Гораў спусціўся ўніз і знайшоў пад адхонам Івана. Нацягнуўшыса стажка сухога сена, той наклаў на яго сухіх леташніх галін лазы, прыплаўленых у повень Дняпром, і паспеў раскласці ў лагчынцы невялічкае, але зыркае вогнішча.

— Сушыцесь, — сказаў ён, — потым самі будзеце веславаць. Я пераплыву... Не трэба, каб нас бачылі разам, ваша высакароддзе.

Яны моўчкі сушылі вонратку каля агню. А пасля, калі размялі рукамі сухую, пакарабачаную тканіну, заўважылі, што над Дняпром толькі завязаўся світанак.

У гэтым жаўтавата-шэрым брудным святле вялікая рака сціхла, быццам засаромеўшыся таго, што нарабіла ў мінулую ноч. Усё яшчэ было ветрана, але нізавы вецер даў месца верхавому, і той сагнаў хвалю, разгладзіў сваім подыхам нахмураную паверхню ракі. Яшчэ падалі кроплі дажджу, але відно было, што дзень хутка ўсміхнецца ўсімі сваімі прамытымі і цёплымі барвамі². Ды і дождж быў такі

¹ *Імпэтны* — хуткі, парывісты, пальмяны.

² *Бáрва* — колер; густа-чырвоны колер.

рэдкі, што незразумела было: ці то падалі скунсыя кроплі, ці не-
бывала дружна хадзіла жорам¹ верхаводка.

Іван скруціў вонратку ў вузел і, трymаючы яе на паднятай руцэ,
сказаў:

— Да к я паплыву, ваша выскароддзе... Прыйду потым на кар-
дон паплавамі.

І сказаў, быццам даравання прасіў, быццам не афіцэр падбіў
яго на процізаконны ўчынок:

— Вайна вайною, а баб шкада... Вельмі баб шкада...

...Калі Гораў, не зусім спрытна валодаючы вяслом, перабраўся
цераз Дняпро і паплыў каля нізкага берага, дзень вось-вось павінен
быў перамагчы світанне. Раскашавала мокрая лаза, цяжкія някоша-
ныя травы на берагах дымелі, з улоння Дняпра плыла сътая пáра,
як ад вядра з сырадоем.

«Божа, — падумаў Гораў, — нават рэкі цякуць малаком. І на
гэткай зямлі, поўнай даброшчаў, паміраць? І такай светлай раніцай
чакаць смерці? Ну не, няхай хоць на дзве гадзіны скараціць такое
чаканне — і то добра. Я не шкадую».

За павароткаю ракі адкрыўся, зусім непадалёку, кардон. На
паромным прычале стаяў, успёршыся на балясы², млявы Пора-Леа-
новіч з цыгаркаю ў зубах.

Паплёўваў у ваду. Іранічным позіркам глядзеў на човен, які на-
бліжаўся, выплываў з імглы.

Гораў прывязаў човен у лазе, выбраўся з яе на сухі бераг і пай-
шоў паўз прычал. Леановіч глядзеў на зграбную постаць маладога
чалавека нейкімі дзіўнымі, саркастычна-пагардлівымі вачыма. І гэ-
тыя вочы прымусілі Горава зрабіць выгляд, што нічога не было,
што яны толькі што развіталіся.

— Баюся, што вы дарэмна пайшли на парушэнне прысягі, капі-
тан Гораў.

Юрый спыніўся. Вочы яго спакойна сустрэлі позірк вачэй Леа-
новіча.

— Тут не прысяга. Вайсковы загад не можа датычыцца жанчы-
ны, якая вязе літасць свайму мужу. І той не афіцэр, хто не дапа-
можа жанчыне ў такіх абставінах.

¹ Хадзіць жóрам — тут: пра рыбу, якая з прагнасцю кідаецца на ежу.

² Балáсы — агароджа з точаных фігурных слупкоў.

- Вы яшчэ хлопчык, капитан... И як лёгка яна вас абдурыла.
 - У яе загад графа Мураёва.
 - Святая нявіннасць...
 - У яе загад. И нельга гуляць жыццём памілаванага.
- На вуснах Пора-Леановіча з'яўлася іранічная ўсмешка.
- Вы лічыце, што наш граф так лёгка выпускае з пятлі людзей?
 - Н-не разумею вас.
 - Яму праста апрыкралі жаночыя просьбы. Яму да слёз хочацца, каб яго лічылі высакародным, каб хоць адна прыгожая жанчына лічыла вылюдкам не яго, а Фільку.
 - Што?
 - Ён замяняе страту пажыццёвой катаргай і пасылае жанчыну. А за дзве гадзіны да гэтага з губернатарскай поштай пасылае фельд'-егера¹, каб на месцы паспяшаліся.
- Гораў сцяў зубы:
- Калі гэта праўда, то ён падлюга.
 - Ён чалавек, — сказаў Леановіч. — Чаго ад людзей чакаць?
 - Што далей? — сурова спытаў Гораў.
 - Жанчына, відаць, не шкадавала грошай: яна ехала, наступаючы яму на пяты. Як яна магла зрабіць такую дарогу за сорак восем гадзін — не ведаю. Гэта трэба быць жалезным чалавекам... И ўсё ж фельд'егер вырваўся з апошняй станцыі, узяўшы апошняга каня. Ён апярэдзіў яе не больш чым на дзве гадзіны.
- Твар Горава быў белы як палатно.
- Не лічыце графа дурным, — раўнадушна сказаў Леановіч.
 - Ён памаўчаў хвіліну.
- Гораў не мог болей вытрымаць:
- Дзе той фельд'егер?
 - Вы самі яго перавезлі цераз Дняпро надвячоркам... Гэты ўлан прывёз мне загад: што б там ні было, затрымаць гэтую жанчыну да трох гадзін раніцы. Хопіць, каб прыняў апошнюю літасць ад каты, памаліўся апошнюю ноч і ўдосталь пакачаўся на шворцы².
 - А ў яе вечныя пакуты сумлення, што спазнілася на паўгадзіны?
 - Магчыма, — сказаў Леановіч.

¹ *Фельд'егер* — ваенны кур'ер.

² *Швёрка* — вяровачка, павадок.

— Ну што ж, — сказаў Гораў, — я парушыў ваш план — яна ўсё ж паспее. І гэта дрэнна — што вы зрабілі, гэта вельмі несумленна.

— Не мне ж іх шкадаваць. Як кажуць, воўк ваўку — чалавек. А вы парушылі абавязак і гонар афіцэра.

— Гонар афіцэра не ў тым, каб быць катам, — ускіпей Гораў. — А жанчына паспее, яна не можа не паспець.

Леановіч не слухаў яго:

— Для самазаспакаення думайце, што гэты інсургент быў крык-лівы кар'ерыст, а яго жонка — распусніца.

— Гэта ганебна, тое, што вы кажаце.

— Ідзіце па трупах, дарагі Гораў. Ідзіце па трупах... А пакуль што... — Ён пазяхнуў. — Пакуль што ідзіце лепей выспіцеся... Бадай што, і я пайду.

Падсвядома, нейкімі глыбінямі душы Гораў разумеў, што гэты чалавек падобны на сціснутую спружыну, якую лёгка выпусціць з палону, і тады яна б’е — да смерці. Не варта было рызыковаць, калі апошняя дзея ўсё ж асталася за ім, Горавым. Юрый як мага спакойна паглядзеў у яго лянівыя очы, поўныя жахлівай пагарды да ўсяго і пустаты, на рэзкі шрам паўз брыво.

— Бадай што, ваша праўда, — сказаў ён, — я добра папрацаваў у тия дзве гадзіны, што вы спалі. Трэба адпачыць.

І ён пайшоў угору, да паромшчыкавай хаткі. Пора-Леановіч глядзеў яму ў спіну цяжкім позіркам.

Гораў спаў да дзесяці гадзін. Калі ён, умыты, ружовы ад сну і заспакоены, выйшаў з хаты на бераг, дык убачыў Леановіча ў той самай паставе — ён стаяў, абапёршыся на парэнчы паромнага прычала. Цыгарка дыміла ў яго тонкіх спакойных губах, быццам не гадзіны прайшлі з іх ранішняй размовы, а толькі некалькі імгненняў. Юрый стаў ля парэнчаў, за некалькі кроакаў ад яго.

— Выспаліся? — спытаў ён.

— Анягож, — быццам нічога паміж імі не адбылося, адказаў Леановіч.

— Ну вось і добра, — сказаў Гораў, — зараз снедаць будзем. Сымон ужо і гарэлку на стол паставіў... Чаму не пагаманіць пра месца чалавека на зямлі?

Леановіч пакасіўся на яго:

— Сумленне ў мяне, пан Юрый, спакойнае, чаму і не пагаманіць. Яны моўчкі стаялі. Леановіч паплёўваў у ваду. Гораў абдзіраў кару з ліпавага прутка.

На процілеглым беразе, над адхонам, з'явілася лёгкая параконная брычка. Фурман, асцярожна трymаючы коней за аброць, заводзіў яе да пераправы. Колы брычкі небяспечна падскоквалі па размытых каліяінах. На заднім сядзенні сядзеў нехта ў вайсковай форме.

— Трэба будзе даслаць салдат, каб падправілі спуск, — абыякаў сказаў Леановіч. — І каго гэта яшчэ нясе?..

Зрок у Горава быў не горшы, чым у сапсана¹.

— Учарашні ўлан едзе, — сказаў ён і не стрымаўся: — Мазалі, відаць, набіў на паўшар'ях, як пірагі.

— Гэ-эй! — пралунаў над ракою зычны голас. Афіцэры стаялі моўчкі. Перад імі плыла імкліва-спакойная скаламучаная плынь. Дзень раздумаў пагодзіцца, і светлаватыя хмары віселі над ракой.

— Гэ-эй! — кричалі з таго боку два галасы. — Па-ро-ом, па-ром, па-ром!!!

Леановіч ляніва павярнуўся да Івана.

— І чаго гарлаюць? — незадаволена сказаў ён. — Бяры, Іван, трох салдат і перавязі гэтых гарлапанаў сюды.

— Хто з афіцэраў паедзе, ваша высакароддзе?

— Ніхто, — сказаў Леановіч.

...Увесь час, пакуль паром пераплываў раку, афіцэры стаялі моўчкі.

І толькі калі ўлан падышоў да іх і адказыраў, Леановіч спакойна кінуў недакурак цыгаркі ў раку і адразу ж закурыў новую.

Улан стаяў перад імі, кучараўы («Ванька-ключнік», — падумалася Гораву), з румянymі вуснамі і нахабнымі светлымі вачымі.

— Паспеў? — спытаў Леановіч.

— Так точна.

— Што новага?

— Генерал Фікельмонт выказвае вам удзячнасць за дасканала выкананы загад.

— Што? — яшчэ нічога не разумеючы, спытаў Гораў.

¹ *Сапсán* — сокал.

Улан стаяў «струнка», але з той няўлоўнай вольнасцю, якая ўласціва фельд'егерам і дазвале думаць аб лёгкай пагардзе да «пехтуры», хоць бы і афіцэраў.

— Папа́ клікаць не давялося, — усміхнуўся ўлан, — але апошні ліст напісаў.

— Дзе было пакаранне смерцю? — спакойна спытаў Леановіч. — Стойце вольна.

Улан трошкі адставіў нагу.

— За аввахтай¹, — сказаў ён. — На конскіх могілках. А палове чацвёртай.

У Горава як абарвалася нешта ў грудзях. Белы як снег, ён спытаў:

— Жонку бачылі?

— Так точна. Спазнілася хвілін на дзесяць. Яна амаль да аввахты падышла, а тут на задворках як каленкор² ірванулі... То яна бегла, а тут пайшла, як сонная... А гэты, вядома, яшчэ цёплы быў.

— Плакала? — спытаў Гораў.

— Не, зусім не плакала. Толькі і сказала: «Божа, пакарай іх...» Не шкадавала. Я б такую бабу, што мужа не шкадуе, кожны дзень лейцамі аходжваў.

— У цябе тваёй думкі не пытаюць, — суха сказаў Леановіч.

— Дазвольце ісці?

— Ідзі.

Фельд'егер скочыў у брычку. Коні пацягнулі яе на адхон, слізгаючы капытамі і ссоўваючы ўніз чырвоны, як кроў, глей.

Потым колы заляскаталі паўз хату, па паплаўцы за ёю, па беразе старыка.

А потым брычка знікла.

Леановіч нахіліўся над вадой і спакойна сплюнуў у раку недакурак цыгаркі.

Тонкі нясцерпны звон напоўніў вушки Горава. Ён мацнеў, мацнеў, мацнеў. Адчуваючы, што прытомнасць знікае кудысь, Гораў варухнуў непаслухмянымі вуснамі. Голас, на яго здзіўленне, быў моцны і звонкі.

І тады, ступіўшы крок наперад, Гораў выразна адчаканіў:

¹ *Абва́хта* — тут: каравульнае памяшканне.

² *Каленкор* — баваўняная тканіна.

— Капітан Пора-Леановіч, вы нягоднік.

Леановіч рэзка павярнуў галаву, адараўаўся ад парэнчаў. Яго халодныя вочы з цікавасцю разглядалі Горава.

— Гораў, вы забыліся на туз, — холадна сказаў ён.

— Вы падлюга і нягоднік! — сказаў Горав.

— На трох крокі, — іранічна сказаў Леановіч. — Каб разбэшчаная знатнасць не абражала нявіннасці і чысціні.

І раптам пасур'ёзнеў, на гладка выгаленых шчоках набраклі каменныя жаўлакі.

— Што ж, гэтым рана ці позна павінна было скончыцца. Мы занадта перашкаджалі адзін аднаму... Зайдзіце ў хату, вазьміце стрэльбу і чакайце мяне на сцежцы ў Турск, ля вярбы. Я вас даганю... Раю ўлічыць, мы ідзём на сяброўскае паляванне. На качак.

І спакойна павярнуўся да Горава спінаю. Нават не паглядзеў на яго, калі той накіраваўся да хаты...

Яны ішлі рука да рукі, як сябры. Ніхто, нават вартавы ля пераправы цераз старыцу, не мог бы падумаць, што гэта не ўчарашнія камрады, а ворагі. Леановіч дружалюбна падтрымліваў Горава, калі яны ішлі кладкаю.

Хата паромшчыка знікла за густымі вербамі, пад якімі ляжала старыца. Хлюпаючы ботамі, яны ішлі далей і далей у лугі. А над імі высока вісела шэрэа нізкае неба.

— Пойдзем да Камарына. Там зручней.

Камарынам зваўся другі старык, другое старое рэчышча Дняпра — доўгае і вузкае возера ў лугах. Яго здалёк адзначалі цёмна-зялёныя шапкі дубоў. Гораву было ўсё адно куды ісці, ён ведаў, што гэта яго апошняя дарога, і таму згодна кіўнуў галавой.

Пора-Леановіч са спакойнай усмешкай сказаў:

— Біцца будзем без секундантаў. На гонар. У ваенны час за такую справу, якой мы хочам заняцца, пагражае цытадэль. Тому той, каму паshanцуе забіць другога, не павінен гаварыць пра дуэль, або, як казалі продкі, двабой. Забітага — на інсургентаў.

Гораў прагна дыхаў вільготным паветрам, тым паветрам, якое ў дні жніўня выразна прадчувае раскошную цёплую восень.

Крычалі кнігаўкі, малілі аб вадзе, хоць яе досыць было на залітых лугах. І іхні енк аддаваўся недзе глыбока пад сэрцам.

— Пі-іць, пі-іць, — кричала адна, але Гораву здавалася, што гэта яна ў смяротнай скрусе плача — жы-ыць, жы-ыць.

Няўжо можна праста хадзіць па лугах, не думаючы, што чакае смерць? Вось качка ўзнялася з сітнягоў, паказала рабую грудзіну. Напэўна, сэрца яе абарвалася ад жаху, калі яна ўбачыла за спінамі людзей трубкі, што вывяргаюць полымя і смерць. Адкуль ёй было ведаць, што людзі занятыя больш важнай справаю.

— У вас правая не ў парадку. Не пужайцесь, я таксама буду левай.

— Я не пужаюся, — сказаў Гораў і, хоць зусім не думаў пра гэта, дадаў з паважнасцю: — Я хачу толькі хутчэй стрэліць у вас. Вы мне абрыдлі.

Недзе далёка скупы прамень сонца прабіўся праз хмары і пала-жыў на мокрай траве ізумрудную пляму. Каржакаватыя дубы над Камарынам патыхалі вільгаццю. Бліснула стужка затокі.

Здзічэлы конь — іх многа было ў тое лета — чуйна ўзняў гала-ву ад вады (з цёмных шэрых губ падалі кроплі) і кінуўся прэч. Коні баяліся людзей. Ад людзей пахла не хлебам, а крывёю, як ад ваўкоў.

— Досыць, — сказаў Пора-Леановіч, — далей не пойдзем. У вы-падку чаго будзем казаць, што забілі з хмызоў пад дубамі.

Хмызы былі крохаў за дзвесце. А вакол былі мокрыя лугі з высокай перастаялай травой.

Леановіч дастав з ягдташа¹ скрыначку з дуэльнымі пісталетамі.

— Mae, — сказаў ён, — дагледжаныя, выбірайце першы лепшы. І, кінуўшы на зямлю плашч, пачаў мераць ад яго крокі.

— Дзесяць крохаў, спадзяюся, не многа? — са злоснай іроніяй спытаў ён.

Гораў сурова кіўнуў галавою.

І ад бар'ера яшчэ пяць крохаў, на падыход.

Яны разышліся на крайні след.

— Па першаму крыку кнігаўкі, — крыкнуў Леановіч.

За дваццаць крохаў, зусім блізка, Гораў бачыў постасць ворага з пісталетам у апушчанай руцэ. Бачыў страшныя блакітныя вочы, прыгожы рот, сціснуты ў змрочнай і жорсткай усмешцы. І ён ведаў, што, як бы ні хацелася жыць, ён, Гораў, не стане на бар'еры бокам

¹ Ягдтáши — паляўнічая сумка для дзічыны.

да ворага, не захіліць грудзей пісталетам, хоць правілы дуэлі і дазваляюць гэта. Бо было нешта большае за страх, які жыў у ім.

Кнігаўкі, спуджаныя крокамі, стайліся, але потым пачулі цішыню і пачалі ўзлятаць.

Каўкнула першая.

— Пара, — сказаў Леановіч.

Гораў пайшоў, уздымаючы пісталет. Як праз сон, ён бачыў усё бліжэй і бліжэй пустыя блакітныя вочы.

Крок. Яшчэ крок. Яшчэ.

Мокрыя травы пакідалі на ботах бледна-зялёныя сцяблінкі і пялёсткі перастаялых кветак. І Гораў з жахлівай выразнасцю, як ніколі ў жыцці, бачыў гэта.

І яшчэ бачыў, як са спакойнай усмешкай ішоў на яго вораг і ягоны пісталет быў амаль ужо на ўзроўні грудзей.

І тады, ведаючы, што даволі ісці, што гэта апошняя хвіліна жыцця, і пакутуючы гэтым, не шкадуючы ні аб чым, Гораў удыхнуў гаркаватае паветра і, не цэлячыся, націснуў курок.

Лёгкі дымок празрыстым камячком вэлюму паплыў на ўзроўні яго вачэй. Праз гэты дымок здзіўленыя вочы Горава ўбачылі, як Пора-Леановіч таргануўся наперад, быццам наткнуўся грудзьмі на нешта нябачнае, і стаў.

Хіснуўся, неяк дзіўна заводзячы руку з пісталетам і гледзячы на Горава. А потым моцным узмахам рукі адкінуў свой пісталет у балоціну.

Нейкая страшная сіла хіліла да зямлі яго дужае цела. Ён змагаўся, але яна паставіла яго на дрыготкія калені і потым шпурнула на траву сваёй магутнай рукой.

І Гораў кінуўся на дапамогу, забыўшы ўсё: ірвануў мундзір, раздзёр сарочку на грудзях і ўбачыў нізка пад левым саском маленькую круглу ранку.

Гэта было зусім не страшна, толькі адна-дзве кроплі крыві. Але Горава здзівіла не гэта. Яго здзівілі вочы Леановіча, у якіх цяпер не было пустаты, а было мярцвянае здзіўленне.

Леановіч варухнуў вуснамі.

— Пісталет... пісталет у багну, — заспяшаўся ён.

Здзіўленыя, неяк па-дзіцячы светлыя вочы спыніліся на Гораве, які калаціўся ад непапраўнага зробленага.

Пора-Леановіч засноўдаў рукамі па грудзях і раптам, на апошнім дыханні, сказаў ясным і чыстым голасам:

— Дзякую вам... Дзякую...

Потым ягоныя вусны замерлі, а позірк здзіўлена і безуважна спыніўся на шэрым небе, пад якім усё яшчэ лёталі і малілі аб літасці кнігаўкі.

— Усё, што я вам расказаў, — праўда, — сказаў Гораў.

Гэта было праз два дні пасля двабою. За кардонам, у лугах, не-падалёк ад той вярбы, ля якой яны стрэліся ў дзень дуэлі, стаяла на збароўскай дарозе добра знаёная параконная брычка. Жанчына ў чорным сядзела на заднім сядзенні, прылажыўшы да рота чорную карункавую¹ хустачку. Гораў стаяў адной нагою на прыступцы брычкі. У абаіх былі празрыстыя ад бледнасці твары.

— Вам не варта паказваць жалобу, — сказаў Гораў, — вы ж ведаецце, што Мураўёў забараніў насіць жалобныя ўборы, ён і тут бачыць жалобу не па забітых, а па радзіме. Вас могуць па гэтай прычыне абраціць на дарозе...

Ён падняў на яе веі і ўбачыў вялізныя змучаныя вочы.

— Мне ўсё адно, — сказала жанчына.

— І ўсё ж накіньце плашч другога колеру. Пасты на дарогах падвоены з прычыны забойства афіцэра.

— Вы расказалі мне жахлівую рэч, — сказала жанчына. — Я і сама здагадвалася, што з гэтым мураўёўскім памілаваннем не ўсё добра. Зараз я пераканалася ў гэтым. Але чаму цяпер менавіта вы начальнік кардона?

— Я ж казаў: пасты на дарогах падвоены з прычыны забойства капітана Пора-Леановіча.

— Хто яго забіў? — уважліва гледзячы на Горава, спытала жанчына. — Няўжо інсургенты зноў з'явіліся?

— Яго забіў я, — цвёрда і сумна сказаў Гораў. — Не трэба непакоіцца. Мы страляліся на сумленнай дуэлі.

— Не варта было. Ён толькі выконваў загад.

— Варта было, — сказаў Гораў, — для яго самога.

¹ *Карункі* — ажурныя, сятчастыя вырабы з ільняных, шаўковых і іншых нітак для аздобы бялізны, адзення.

Жанчына моўчкі глядзела на мокрыя лугі, што драмалі ў плямах скупога сонечнага святла. Потым нахілілася, выцягнула з дарожнага куфра цёмна-сіні плашч і накінула яго зверху жалобнага адзення.

— Мабыць, ваша праўда, — сказала яна. — Я была зусім разбітая, але вы сваёй мужнасцю далі мужнасць і мне. Я ведаю, што мне рабіць.

— Куды вы цяпер?

— У Вільню. Да Мураўёва. Я даб’юся ў яго аўдыенцыі і не пабаюся сказаць, што думаю пра яго.

— Гэта вельмі небяспечна. А вы яшчэ такая маладая, і для вас не цяпер, але магчыма шчасце.

Нясперны жаль і нямое замілаванне ахапілі душу Горава, калі яна ўзяла яго руку ў свае.

— Я ведаю, ёсць многа добрых людзей, — сказала яна, — людзей з усёабдымным, з чалавечым сэрцам. Такіх, як вы. Але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуць трывніца тыя дзесяць хвілін, на якія я спазнілася. Калі сэрца чалавечае не можа забыць... Дарагі мой чалавек. Я ведаю — у мяне ўсё канфіскуюць. Мянене, хутчэй за ўсё, чакае Сібір.

Яна схіліла галаву, а праз імгненне ўскінула на Горава цёмныя веі.

— Але мне лягчэй. Людзі заўсёды людзі. Людзі ўсюды людзі... Дай вам Бог шчасця за добрае сэрца. Шчасця з невядомай мне рускай жанчынай, такой самай добрай, як вы.

— Не трэба, пані, — сказаў Гораў.

— Маўчыце, — сказала яна амаль сурова. — Чым я магу аддзякаваць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог шчасця. І вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі.

Ён схіліў галаву.

— Рушай, — сказала яна фурману пасля хвіліны цяжкага маўчання. — Бывайце, дарагі.

— Бывайце.

Брычка павольна пакацілася па дарозе...

А ён стаяў і глядзеў, як брычка, зрабіўшыся цёмнай крапкай, знікала недзе пад чорнымі хмаркамі, ад якіх цягнуліся да зямлі шэрыя завесы дажджу...

«Паром на бурнай рацэ» — твор пра падзеі паўстання 1863—1864 гадоў пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Гэта псіхалагічна вельмі насычаны і дынамічны аповед, дзе пісьменнік, абапіраючыся на сямейнае паданне пра свайго родзіча, удзельніка тых падзеяў, апісвае час, калі паўстанне ўжо затухала. Праўда, разрозненая групы паўстанцаў яшчэ блукалі па лясах. Яны былі ўжо не такімі баяздольнымі, як у разгар паўстання. Тым не менш пагроза для ўрадавых войск яшчэ існавала. Таму паром на Дняпры ахоўваўся ротай салдат. Тут у бурлівую жнівеньскую ноч 1863 года і разгортваюцца трагічныя падзеі (*паводле Алексія Марціновіча*).

Умоўна гэты невялікі эпічны твор, у аснову якога лёг конкретны эпізод, можна аднесці да жанру апавядання.

1. Пра якія падзеі з гісторыі Беларусі расказваецца ў творы?
2. Які конкретны жыццёвы эпізод лёг у аснову аповеду? Як у эпізоде праз паводзіны і выкаванні галоўных герояў (Пора-Леановіча, Горава, жонкі кіраўніка паўстанцкага атрада Грынкевіча) раскрываюцца іх адносіны да падзеяў, іх чалавечыя характеристы?
3. Як вы ацэнваеце паводзіны генералаў Мураўёва і Фікельмонта, якія выдалі жонцы Грынкевіча дакумент аб памілаванні мужа і ў той жа час далі загад падначаленым зрабіць так, каб яна спазнілася і Грынкевіч быў пакараны смерцю?
4. Што гаворыць пра паводзіны генералаў Пора-Леановіч і як рэагуе на гэта Гораў? Якія асаблівасці характеристаў гэтых людзей тут выявіліся?
5. Ахарактарызуіце жонку Грынкевіча як асобу і як жанчыну. У доказ сваіх меркаванняў прывядзіце прыклады з апісаннем яе паводзін, выкаванняў.
6. Разгледзьце малюнак на с. 108. Як ён суадносіцца з падзеямі жыцця, з перажываннямі і пачуццямі герояў твора?
7. Сфармулюйце ідэю твора.
8. Чаму твор заканчваецца трагічна? Ці можна было чакаць такой развязкі?
9. Калі б вы былі мастаком, які эпізод выбралі б для ілюстрацыі твора? Чаму?



- 10.** Знайдзіце ў творы завязку, момант найвышэйшага напружання (культурацыйю) і развязку. Размисціце цытаты ў адпаведнасці з развіццём сюжета (трэнажор «Сюжэт твора Уладзіміра Караткевіча “Паром на бурнай рацэ”»).
- 11.** Вывучыце на памяць урывак са слоў «Рака шалела...», заканчваючы словамі «...два ці тры зеленаватыя яблыкі».
- 12.** Узнавіце аўтарскі тэкст, запоўніўшы пропускі (трэнажор «Урыўкі на памяць з твора Уладзіміра Караткевіча “Паром на бурнай рацэ”»).



ГЕНРЫХ ДАЛІДОВІЧ

Нарадзіўся ў 1946 годзе



Творы Генрыха Далідовіча робяць гонар нашай літаратуры.

A. Марціновіч.

Губаты

1

...Ласяня, нечакана прачнуўшыся, пачула, што нехта сюды ідзе. Хоць яшчэ мала пражыло на свеце, але ўжо адчула, што гэта тупае не той малы рудаваты, але шпаркі і спрытны, дужы ў нагах, з учэпістымі зубамі звер, які нядаўна, зваліўшы з ног, цяў яго за кумпяк, што цяпер ablіvaўся нечым ўплым і соладка пахкім ды балюча ныў. Той звер падпоўз зусім нячутна, насупраць ветру, а пасля, як яно крыху адстала ад маці, неспадзявана выскачыў з-за кустоў, збіў з ног; тым болей гэта ішла не лёгкая даўгахвостая знаёмая ліса, якая часта блізка падыходзіла і доўга пазірала на іх, дужую маці і яго — свавольніка, і не баязлівы заяц-сусед, не буравата-шэры, з белаю мызаю барсук-валашуга, якіх маці ніколі не баялася і не адганяла, якія любілі паставаць ля іх і самі пасля

адыходзіліся. Валокся нехта цяжка, ломячы галінкі і парыпваючы, тупаючы; а пасля, калі гэтыя шаргавітъя крокі пачуліся зусім блізка, хтосьці, рассякаючы паветра, лёгка шуснуў сюды, да ягонай схованкі — пад густы лазовы куст, і ласяня, адплюшчыўшы вочы, са страхам убачыла праз папаратныя камлі амаль такога ж невысокага, толькі другога колеру — не рыжаватага, а чорна-белага — звера, які нядайна разарваў яго сцягно.

Стомленае, аслабелае ласяня не магло ўжо ўцякаць, яно толькі торгнулася, крышку праехаўши ўперад на складзеных пярэдніх нагах і жываце, і зноў заплюшчыла вочы, чакаючы ўдару, за якім ягонае цела зноў ірвануць вострыя клыкі, ды адчуваючы, як зайнішлося ад страху сэрца, шурхне, збягаецца і халаднее скура. Звер, які чамусьці амаль не пах лесам, дзікім сіверам, ператраўленым пахам дзічыны, а меў нейкія чужкія, як палявыя, пахі, не накідаўся, а патаптаўся паблізу, нават не датыкаўся, а пасля залівіста, аж заклала ў вушах, забрахаў...

І праз брэх чуваць было, што гучныя крокі ўсё прыбліжаліся, цяжэлі, ад іх аж пачало, здаецца, бухаць у вушах; нарэшце заціхлі, у гэтую хвіліну змоўк і брэх — і спачатку халодны цень, а пасля і нешта вялікае, пахкае і лесам, дымам, смалою, і гэтым чорна-белым зверам, і яшчэ нечым зусім не звярыным, не дзікім, прысела над ім, мякка лэпнула па здаровым сцягне, ад чаго ласяня ўздрыгнула, моцна заплюшчыла вочы і адчула: ну, вось і няма сіл уратавацца, вось і прыйшла смерць!.. І яно абыякава падумала: што будзе, хай тое і будзе. Ад слабасці і адчаю апала галава, тыцнулася зубамі ў зямлю, аж забалелі губы і набілася ў рот сырога пяску.

Яно плюшчыла вочы, аж уздрыгвалі бровы, сціскалася ў камячок, чакаючы ў любое месца цела балючага ўдару, але ўдару не было. І тады яно з цяжкасцю адплюшчыла вочы і як скрэз вільготны туман, відаць, праз слёзы, убачыла, што сядзіць каля яго на каленях невядомы яму звер, трymаючы пярэднія ногі з доўгімі пальцамі высока над зямлёю. І гэтыя ногі, і твар звера былі белыя, зусім без шэрсці, добра кранутыя загарам. Доўгая шэрсць была толькі на круглай галаве з высокім белым ілбом.

— Даљбуг, плача па-чалавечаму... — са здзіўленнем пачулася ад таго, і ласяня ўспомніла, што і ў лесе, і за лесам, за рэчкаю, ужо

не раз чула такія далёкія галасы, здзіўлялася, які ж звер іх вымаўляе, хацела пачуць лепш, убачыць таго, але маці зводзіла падалей, балюча таўхалаася, каб яно ніколі не імкнулася ісці на гэтыя галасы, і вось яно цяпер пачула, убачыла, хто так гукае (пачула, але нічога не разумела, як не ведала, што гэта ніякі не звер, а чалавек, і не абы-які чалавек, а тутэйшы ляснік).

— Ну, што з табою, маё цялятка? Ножку зламала, гойсаочы, ці матка цябе кінула?.. — і яшчэ рукою палэпаў яго па спіне, ад чаго яно зноў заплюшчыла вочы, задрыжала, сціснулася.

Той раптам, як толькі даткнуўся да раны, адхапіў — як ад агню — руку, што стала чамусьці чырвона-яркай, абцёр яе аб зямлю.

— Ды вось яно што!.. — усклікнуў. — Ваўкі цябе парвалі... Беднае ты маё, бязвіннае...

І ён хуценька ўстаў, нараваў паблізу травы і ёю, прыціскаючи, выцер ніжэй раны, кінуў убок, зноў вырваў і працягнуў жмут да калена — услед за яго рухам нага запякла, зайшлася ад болю. Адляцелі і зазвінелі мухі.

— Трэба ратаваць цябе, цяля маё, — сказаў ляснік, падсунуў пад жывот ласяняці спачатку адну, а пасля і другую руку, падцягнуў, выносячы з-пад куста, пасля падкінуў, высока падняў, што ў ласяняці не толькі абвіслі доўгія белаватыя ногі і не маглі дастаць зямлі, але і закружылася ад непрывычкі галава, і панёс, блытаючыся ў роснай папараці, што па грудзі рабіла вільготнай яго вopратку.

Паперадзе іх пабег сабака — падаўся не скаккамі, аж выцягваючыся, як беглі сёння ваўкі, а задрабязіў, часта прыпыняючыся і нюхаочы зямлю: там, прыходзячы з поля, жылі мышы, рыўся, выварочваочы чорна-жоўтыя купіны, стары крот.

За драбналессем, якое ўжо высыхала ад ранішняга, але вельмі цёплага сонца, пачалося знаёмае канюшыннае поле, дзе ласяня з маці не раз ласаваліся смачнаю травою, а калі не было надта горача, то і ляжалі, адпачывалі, напіўшыся вады ў блізкай рэчцы і вяртаючыся ад яе ў лес.

Хутка яны падышлі да зарослай кустамі, аерам старой рэчкі, дзе закіданая гніллём вада была нясмачная, алагнулі яе і апынуліся ля амаль безбярэжнай, стромкай новай рэчкі-канавы, за якой — у цемнаватай зелені і сярод мноства дамоў — чуліся тыя знаёмыя

галасы. Яны з маці часта стаялі тут, на беразе, і з вялікай цікавасцю глядзелі туды, гадаючы, што там за жыщё...

Чалавек прыйшоў берагам і апынуўся ля кладкі, неакораных, але гладкіх зверху жэрдак, перакінутых з аднаго берага на другі. Ступіўши, ён пагойдаўся і паволі, калышучыся, бокам падаўся на другі бераг, дзе яно ні разу не было: страх і боязь за сваё жыщё праходзілі, але незнамыя мясціны з дзіўнымі галасамі, з дзіўным, не лясным, пахам, таемная будучыня так расхвалявалі, што ад усяго гэтага ўзрушэння заслязіліся вочы і пачалі падаць з іх на зямлю буйныя кроплі...

2

Ляснік, прыйшоўши дамоў не вуліцай, а сцежкай, праз загадзя адчыненыя жонкай дзвёры ўнёс ласяня ў хату, за парогам якой стаяла вялікая печ, дзе шугала полымя і кіпела вада ў гаршках. Тут стаяў зусім незнамы для ласяняці дух, якім яшчэ там, у прылеску, пах гэты чалавек.

Ласяня апусцілі і палажылі ў кут на цвёрдую падлогу, а сам носчык разагнуўся і памахаў, мусіць, здранцвелымі рукамі.

— Дзе ты яго ўзяў? — спытала невысокая поўненькая гаспадыня. — Такое ж яшчэ малюсенечкае...

— Падабраў у Каралёвым бары, — адказаў муж, высокі, плячысты, сярэдніх гадоў мужчына. — Ваўке зад парвалі, а матку, відаць, уходалі. Каб яшчэ з гадзіну якую, то і яму капцы былі б: крывёю сышло... Трэба спіртам абмыць рану ды падбелам прыкласці. Схадзі ты, Маня, нарві...

— Божа, ты мой божа! — пабедавала гаспадыня, збіраючыся выходзіць на двор. — Гэтаке маленечкае, колькі яшчэ там пажыло, а ўжо такі боль... Хай яе з такой доляй!.. Хоць дзікі звер, але як шкода...

Жанчына, накульгваючы, падалася з хаты, а мужчына падышоў да ляжанкі-печы, палепаў па ёй, намацаў белую анучу, страсянуў яе, што пасыпаўся пыл, пагамтаў у руках, падышоў да вузкай высакаватай шафкі, адцягнуў верхнє шкло і дастаў бутэлечку, у якой напалавіну было празрыстай вадкасці. Адкаркаваўши зубамі бутэльку, ён пачаў ліць з яе на анучку, якая ўвачавідкі памакрэла —

з яе ўпалі долу кроплі, запахлі незнаёмым хмелем, намнога мацнейшым, чым пахне паслядажавы лісцвяны лес.

Паставіўшы на месца бутэльку, мужчына падышоў да яго, ласяняці, нагнуўся і прыклаў халодную анучку да раны — ад чаго яго сцягно, здаецца, апалілі агнём.

Яно дзіка замукала, спрабавала ўскочыць, але ляснік паклаў другую дужую руку на спіну і прытрымаў, супакойваючы: «Ну, пацярпі, маё цялятка, папячэ яшчэ трохі і сціхне!..» — і вадзіў ды вадзіў, выціраючы, латкаю па ране і вакол яе, раз за разам перакручваючы анучку, хаваючы ў сярэдзіну камячка крывяныя плямы. Выціраў, трymаў спіну і сам ад нечага крывіўся, робячы зусім маленечкія вочки.

Ласяня моцна-моцна заплюшчыла вочы і зайшлося ад болю, ад якога закалола ў скроні, думала, што вось ужо напраўду наступіў канец. Але пасля — і нават нечакана — боль пачаў паціху слабець, пакідаючы толькі пра сябе напамінак, шчымлівы зуд, і здалося, што параненая нага, якая торгала, палягчэла, стала лёгкая-лёгкая. Мужчына гладзіў яго па галаве, шыі, і яно сцішылася, ткнулася галавою да цвёрдага долу, стомлена, але з палёгкаю заплюшчыла вочы, адчуваючы, што будзе жыць, што небяспека праходзіць, прападае, а замест яе прыплывае спакой ды суцяшэнне, што стала менш балець, а пасля раптам захацелася есці: сёння маці не паспела яго пакарміць з-за ваўкоў, збегла недзе з поўным вымем. Ад успаміну пра ўспаміну пра ўспаміну пра ўспаміну... Ад успаміну пра ўспаміну пра ўспаміну пра ўспаміну... Ад успаміну пра ўспаміну пра ўспаміну пра ўспаміну...

— Ці не естачкі ты хочаш? — лагодна запытаў ляснік. — Зарат знойдзем табе малачка, напоім, каб падужэў, — і адышоў да белай шафкі.

Адчыніў дзверцы, узяў з палічкі збанок, трymаючы яго вялізнай рукою за горлечка, пакруціўся, нешта шукаючы, пасля ўзяў міску, наліў у яе малака і паднёс, даў ласяняці. Яно пачула знаёмы малочны пах (хоць ён быў не зусім такі, як у мамы-ласіхі), адразу ткнулася ў міску, ды так няўдала, што свежае, відаць, яшчэ нядаўна надоенае малако залілося ў ноздры, ад чаго прыйшлося некалькі разоў фыркнуць і апырскаць чалавека ды падлогу.

¹ Пракаўтнúць — праглынуць.

— Да ты не ўмееш яшчэ піць з місы... Ты яшчэ, брат, зусім нягеглы¹, — усё так жа лагодна сказаў ляснік, устаў і зноў падаўся да шафкі.

Узяў там бутэльку і, нагінаючы, лъючи на стол, пачаў пераліваць у яе з міскі малако.

Ласяня, шкадуючы, што так хутка прапаў ласунак, аблізала языком губы, бараду, адчуўшы, што і гэтае малако смачнае, з радасцю праглышнула ўсё, што трапіла ў рот, яшчэ больш распаляючы голад.

Ляснік хутка вярнуўся, несучы ў руках бутэльку з чырвонаю соскаю, даў яе, халодную, мяккую, і ласяня, скрывіўшыся ад непрыемнага гумавага паху, пацягнула і адчула, што малако палілося ў рот тонкім струменьчыкам. Ад радасці яно ледзь не захлынулася, памкнулася ўсхапіцца, але яго працяў боль у назе, і прыйшлося аціхнуць, перачақаць, калі стане лягчэй, тады ўжо смактаць далей, выцягваючы шыю і стараючыся не выпусціц слізкай соскі.

І ўжо смокчучы, яно бачыла, як з другой, адгароджанай палаўіны хаты, адчыніўшы дзвёры, зайшло двое заспаных босых дзяцей — худаваты, але высокі хлопчык гадоў сямі і поўненъкай, у доўгай белай кашульцы, дзяўчынка гадоў пяці. Спачатку, тручи ручкамі вочы, яны з дзівам пазіралі на бацьку і на яго, а пасля ажывіліся, пайшлі сюды хутка-хутка — і ў іх адразу прапаў сон, шырока адплюшчыліся вочы і паадкрываліся роцікі.

— Гэта другое цялятка? — запытала мякенъкім, далікатным голосам дзяўчынка. — Дзе ты яго ўзяў?

Бацька нічога не адказваў, пасміхаўся.

— Гэта не цялятка, — сказаў хлопчык, пакручваючы на голым вострым плечуку шлейку ад майкі. — Гэта маленькі лось. Так, татусь?

— Так, дзеці, — сказаў ляснік. — І цяпер ён будзе жыць у нас, пакуль не вылечым яго.

— Лёсь, лёсь! — прысейшы каля ласяняці і гладзячы яго маленькаю ручкаю па спіне, гаварыла дзяўчынка, а пасля зайшла з другога боку і пацягнулася да бутэлькі... — Дай я, татусь...

І як той згадзіўся, узяла бутэльку і трymала яе абездвюма ручкамі.

¹ Нягэ́глы — кволы, слабы, няўдалы.

Ласяня, з цікавасцю пазіраючы на маленькіх дзяцей, высмактала ўсё малако, нават доўга патрымала пустую соску, ад чаго тая засвістала, а пасля зліплася. Як забралі яе з рота, яно пацмокала языком, адчула, што зусім змарылася, што самі пачалі ліпнуцца вочы.

...Ноччу — пасля таго як яго рану прыклалі падбелам, зноў напайлі і яно спала — прытрызнілася, што паблізу блукае маці, ціхенька падклікае яго — самотна мычыць.

Яно прахапілася, прыслушалася — мыканне прапала. Толькі, здаецца, дзъмухнуў, адбіўся ад сцяны вецер. Як яно суцішылася, пачынала засынаць — зноў пачулася жалобнае мыканне.

Ласяня напялася, абаперлася на пярэднія калені, каб стаць на заднія ногі, а пасля падняць ужо адну і другую пярэднія, але задняя не ўперлася, як у лесе, аб зямлю, а паехала, зарыпела капытом па падлозе. На нагу аб'ехала з плячэй старая фуфайка, і яно заблыталася ў ёй і ў падасланай, але ўжо збітай набок дзяружцы.

— Ужо хвост падняло, га? — пачуўшы яго грукат, азвайся гаспадар, які ў майцы і ў трусах прыйшоў сюды са спальні і ўключыў святло, а сляпіўшы зусім ласяня. — Ужо і сіла ёсць? Га? Гэта добра, але, каб не нарабіла ты нам бяды, я адгараджу цябе, — і ён, прыпаднімаючы, прывалок перад сабою і паставіў наўскасяк высакаваты столік. — А заўтра, маё даражэнъкае, я цябе ў дрывотню затарабаню. Там табе будзе воля... — пастаяў крыху, упёршыся грудзінай на столік, пагладзіў па спіне і, выключыўшы святло, пашлэпаў назад у спальню.

3

Прайшло некалькі тыдняў.

Ласяня акрыяла, падужэла, пачула, што ў яго залячылася рана — спачатку зацягнулася цвёрдаю, тоўстаю, бураю ад крыві нарасцю, а пасля гэтая нарасць пачала сушэць, свярбець і адлущчвацца ды абвісаць.



У падпаветцы — на ахапку сена — яно спала ноччу, а днём гуляла па двары, пазнаёмілася з усімі яго насельнікамі. Палюбіла шчыра гаспадара, добрага і спагадлівага чалавека, мірна ўжылося з таварыскім сабакам, са свавольнікам цялём, амаль равеснікам, з якім гойсала па двары; з катом, з курамі — драбнатай — яму было нецікава, і яно без ніякай злосці, толькі дзеля жарту не адганяла тых, а наўмысна бегала за імі, нясмелымі, пудкімі, бачачы, як яны баязліва ўцякаюць, і гаспадар, заўважыўшы гэта, у першы раз наўчычаў, кажучы, што ката чорт не возьме, а вось курэй не трэба гэтак палохаць: яны і пер'е губляюць, і «адбіваюцца», не нясуцца. З вялікай — амаль з ласіху — каровай адразу ж, у першую хвіліну сустрэчы, ніякага сяброўства не выйшла: яно памкнулася да яе, да вымія, пачуўшы пах малака, але тая балюча трэнснула задняю нагою, і яно, плачучы ад болю, больш не падышло да яе, як і тая ганарліва не звяртала ніякай увагі.

Найбольш ласяня пасябравала з гаспадаровымі дзецьмі — з хлопчыкам і дзяўчынкаю. Яно не ведала, каго больш з іх любіла. Відаць, абаіх пароўну. З імі яно і дурэла, бегала па двары, брала з іхніх рук смачны хлеб, салодкія цукеркі і пернікі, ад іх яно атрымала смешную, нават дураслівую мянушку — Губаты.

Прыдумаў гэта хлопчык. Усё дзівіўся, што ў яго, ласяняці, такая гарбатая морда, абвіслая верхняя губа, а пасля і выдумаў: «Губаты!» Падклікалі яго адным з цялём клічам: «Цяля-цяля!» — а мянушку вось далі такую.

Спачатку называлі так дзеци, а пасля пачалі гэтак падклікаць і сталыя.

У адзін з апошніх летніх дзён, у яшчэ раннюю, сівую ад туману раніцу, да якой яго рана стала цвёрдай, зарубцавалася, ужо не трэскалася і не балела, толькі крышачку саднела, хоць так і не зарасла шэрсцю, чамусьці зрання прынёс яму вядро з пойлам не босы, яшчэ заспаны хлопчык, а сам гаспадар. Ён быў ужо ў аброшаных кірзавых ботах, старым пінжаку, на плечы якога начаплялася шмат лясной павуціны, і ўвесь ён пах вільготнымі грыбамі.

Прынёс па паўвядра пойла яму і цяляці, якое сёння чамусьці ўсё яшчэ не выводзілі ў поле і з якім яны дасюль елі з цабэрка свежую траву.

Хлопчык заўсёды стаўляў перад ім вядро, апускаў у яго руку, і Губаты, ловячы пальцы, хлябтаў смачнае ўпалае пойла, а пасля ўжо языком вылізваў наліплае да дна салодкае цеста. Цяпер Губаты тыцнуўся ў вядро, шукаючы мяккіх пальчыкаў, абліў да вачэй морду і, нічога не абмацаўшы, не мог піць, толькі выплёнваў усё долу.

Ляснік моўчкі пазіраў, але пальцаў сваіх не даваў і за такую марнату не крычаў. Стаяў і курыў зацяжкамі, моршчыўся. Быў ён сёння нейкі задумлівы, надта сур'ёзны.

Як цяля выпіла і вылізала сваю долю, ласяня абы-як гэтаксама апаражніла вядро, ляснік узяў з плота зматаны ланцуг, надзеў ашыйнік на цялячую шыю, адчыніў брамку і павёў яго з двара. У тыя разы, калі выводзіў цяля на пашу, зачыняў брамку перад самым носам Губатага, якому гэтаксама хацелася пайсці разам, не заставацца аднаму, а сёння чамусьці не паспяшаўся гэтага зрабіць, і Губаты — спачатку нясмел, як не верачы, што яму гэта можна, а пасля смялей — памкнуўся следам.

Яны падаліся па выцементаванай сцежкы ля хаты; ідучы, Губаты ўбачыў, што ў запацелае ад цяпла акно пазірае гаспадыня, глядзіць самотна і нават, здаецца, нечага жалобіцца — выцірае рогам белай хусцінкі вочы.

За яшчэ адной брамкаю амаль адразу пачаўся бела-шэры брук, на якім Губаты ледзь не спатыкнуўся, не могучы ісці па камянях. За брукам ляжаў неабгароджаны вялізны — ад вуліцы да лесу — выган, амаль увесь ужо выгаралы ад сонца, рыжы, але мясцінамі, у лагчынках, яшчэ зеленаваты. Гаспадар прывёў іх да зелянейшай лапіны, па дарозе вырваўшы з зямлі калок, да якога, відаць, раней прывязвалі цяля.

Як гаспадар прыпыніўся, нагнуўся, пачаў забіваць каменем у дол сплясканы зверху калок, пятлёю надзеўшы яго на ланцуг, стала і ласяня, здзіўленае такім вялікім прасторам, над якім, здаецца, намнога пабольшала і блакітнае, з лёгкай парнасцю неба.

— Ну што, Губаты? — кінуўшы вобзем камень, ляснік падняўся, атрапаў аб штаніны рукі, а пасля пагладзіў яго па спіне. — Статы ўжо дужы, здаровенъкі, то ідзі ў свой дом, так сказаць, і жыві, дзе ўсе твае сваякі жывуць... Бо цяперака, покуль ты яшчэ

малое, табе добра ў нас, а скора будзе нядобра... Ідзі, покуль дзеци спяць... — сказаў так і падштурхнуў у зад. — Ідзі, звярок, мілы, да свайго, а пра нас забудзь... Так будзе табе ж лепей...

Губаты адышоўся, пхнуў мызаю цяля — і яны, як штодня ў двары, імтанулі¹ адсюль. Але хутка цяля, ірвануўшыся, стала: яго, напяўшыся, затрымаў ланцуг. Ляснік, які шлэпаў у ботах за імі, замахаў вялікімі рукамі — і Губаты, зусім не спалохаўшыся, а дурасліва і як дражнячыся, падскочыў, брыкнуў заднімі нагамі і гайцануў далей, імгненна п'янеючы ад вялікай прасторы, бегу, адчуваючы, як яму ўсяго гэтага дасюль не хапала.

За выганам пачаўся малады лес, які знаёма запаҳ зеленню, смалой, расою, — і ў душы Губатага нешта як варухнулася, захаделася бегчы, і ён, ужо нічога не помнячы, не азіраючыся, мінуў маладняк і памчаў у глыб лесу. Стары сасоннік яшчэ болей завабіў нечым невядомым, родным, мілым, што ён адчуў такое вялікае шчасце, якое, здаецца, не толькі поўніла грудзі, але і ахмяліла зусім. Ён прабег яшчэ, тыцнуўся ў высокую траву і нечакана, зморшчыўшыся, спыніўся: гэта былі калочыя ажыны.

Губаты хутка выблытаўся назад, адчуваючы, як гараць агнём падрапаныя ногі, прайшоў крыху, асцярожна дакрануўся мордай да высакаватага густога ядлоўцевага куста — і зноў хуценька адскочыў, адчуваючы, што запякla наколатая далікатная мыза. Ап'яненне воляй прайшло, і ён адчуў, што шмат чаго тут не ведае, а вось леснікоў двор ведае ўжо да драбніц, адчуў, што і лес сустрэў яго непрыхільна. Падаўся далей паволі, баючыся, каб зноў не наўкніцца на што калючае.

І тут ён пачуў, што яго жаласна кліча хлопчык: «Губаты, дзе ты, Губаты?» — а таксама тоненік, як камар, плача дзяўчынка: ён зразумеў, што далёка адбегся, пакінуў адных сваіх сяброў. Падумаў так і затрусіў назад.

Выскачыўшы з лесу, згледзеў, што ляснік трymae на руках і спрабуе несці дамоў дзяўчынку, якая вырываеца і румзает.

— Губаты, Губаты! — радасна закрычаў хлопчык — босы, у картоткіх трусіках ды майцы, — а пасля хутка-хутка пабег насустреч.

¹ *Імтанулі* — тут: хутка пабеглі.

Убачыўшы гэта, ляснік апусціў на зямлю дзяўчынку — у ка-роценькай кашульцы, босую, — і яна таксама падалася сюды за хлопчыкам, крышку смешна віхляючы нібы крываватымі ножкамі. Бегла і нешта радасна крычала.

Яны сутыкнуліся з хлопчыкам і пакаціліся долу (Губаты падаў першы, каб не пакалечыць малога); хлопчык хутка ўсхапіўся, абняў за шыю, прытуліўся, шэпчуцы: «Губаты мой! Губаценькі!» Падбегла, гоннулася на яго дзяўчынка, таксама абхапіла шыю мякен'кімі маленькімі ручкамі, а пасля і прытулілася поўненъкаю шчочкаю — і Губаты не вытрымаў, заплакаў, што ў яго такія верныя, мілыя маленькія сябры...

— Ты маніў нам... — папракнуў хлопчык бацьку, калі той паво-лі падышоў. — Губаты не ўцёк сам, а ты яго выпусціў. Як выпусціў бусла, зайчыкаў, дзікіх парасяят... Але Губатага мы не адпусцім, ён будзе жыць у нас... Я яго буду карміць...

— І я буду кальміць... — паўтарыла за ім дзяўчынка, таксама з папрокам пазіраючы на маўклівага, як вінаватага, бацьку сваімі вялікімі вачамі, поўнымі слёз. — Ты нядоблі, татусь...

— Добра вы робіце, дзеци, і нядобра... — зморшчыўся, нарэшце азваяўся ён. — Хораша і люба, што гледзіцё так Губатага, але блага, што трymaeце. Ён звер і павінен жыць у лесе. Там яго дом... Пас-цель, яда, воля... Цяжка бывае дзікаму зверу, калі яго залішне прыручаць людзі... Гора бывае, бяды... Я ж ведаю...

Губаты, нічога не баючыся, падхапіўся, гарцануў і пабег да яшчэ аднаго сябрука — да цяляці. За ім, не слухаючы, а можа, зусім не разумеючы сталых, сур'ёзных бацьковых слоў, памчаліся і шчаслівяя дзеци.

4

Губаты — так ужо выйшла — застаўся ў лесніковай гаспадарцы. Летам і раннім восенню ненавязаны пасвіўся з цялём на выгане, бегаў у лес паласавацца лісцем і карою, прывык да вёскі, да машын, людзей, аbbeгаў усе наваколіцы, і да яго прывыклі надта дзеци. Начаваў у падпаветцы.

На зіму яго паставілі ў невялікую загарадку ў хляве, да якога ён доўга не мог прывыкнуць: неяк муляла суседства з каровай і

свіннямі. Тыя не хацелі падружыцца з ім — надта ж палахліва свінні рохкалі і пудзіліся яго, — цяжка было пераносіць па гною і цеснату ў маленькай загарадцы, усё ж у душы яму хацелася волі, прастору, бегатні, чаго яму даводзілася мець вельмі рэдка і не памногу, толькі тады, калі выганялі паіць яго з каровай і цялём да абмерзлай лёдам студні.

За зіму ён зусім змяніўся — выцягнуўся, пастройнеў і памацнеў у нагах, ударам капытоў мог ужо адбіваць жэрдкі, падаўжэў у спінеды пацяжэў, аброс густой, доўгай, амаль чорнай поўсцю, адчуў неспакойны сверб у галаве вышэй ілба — там, няйначай, раслі, касця — нелі рогі.

Вясною, калі спала талая вада, патужэла вільготная халодная зямля і пачала ядрана пахнуць яшчэ нябачная маладая лістота, Губаты засумаваў, не мог больш стаяць у паменшанай ад гною загарадцы, многа есці, спаць ці паціху хадзіць па двары, як хадзілі цяжкая, сътая, палінялая карова і падрослы, пазласнелы і не такі ўжо сябрук бычок-выхваляка, а яго зноў, але мацней, як восенню, завабілі воля, прастор, лес. Ён, падрослы, не так ужо цягнуўся дурэць з дзецьмі, і тыя за зіму неяк да яго паходзелі, пачалі ба — яцца яго штуршкоў, ад якіх яны адляталі, як снапы.

І ён, калі апынуўся на двары, нервова хадзіў па ім, цёрся ля высокага плота, пакідаючы на стрэмках пабурэлую ўжо поўсць, а аднойчы пад'юшчыла гэтая самота, жаданне волі — і ён разагнаўся, стукнуўшыся галёнкай, перагойснуў загарод і радасна пабег па знаёмым выгане ў лес.

...Ляснік, як сонца паднялося над хатай, разліло маладое цяпло на сінім небе, уехаў у двор з калясьмі, увайшоў сюды, у хлеў, пагладзіў Губатага, якому надакучыла стаяць аднаму ў загарадцы, па шыі, а пасля амаль нячутна завязаў на яе пастронак¹ і за яго, адчыніўшы перакошаныя варотцы, вывеў з пустога хлява на двор, прывязаў да калёс. Ён тыцнуўся да воза, панюхаў сена, галінкі з альховым і лазовым лісцем, шчыпнуў, але з неспакоем адчуў, што гаспадар сёння задумаў з ім нешта дасюль яшчэ не вядомае.

Да воза падышлі гаспадыня, дзеці, моўчкі пазіралі на іх.

¹ *Пастронак* — тут: частка збуруі, якая выкарыстоўваецца пры запраганні каня ў плуг.

Гаспадар таксама моўчкі сеў на воз, пацягнуў за лейцы — і маленькі рудаваты конік з белаватымі нагамі қрануўся. Пастронак нацягнуўся — і павалок за сабою. Губаты, непакоячыся, але не адчуваючы яшчэ ніякага страху, нехаця падаўся, здзіўляючыся, куды яго вядуць: спяшаўся за калясъмі і не мог азірнуцца, убачыць, што гаспадыня з дзецьмі выйшлі на вуліцу і развітальна махаюць рукамі...

У лесе ляsnіk прыпыніўся, неяк крадучыся, падышоў, прылашчыў, даючы ўзяты з кішэні выкачаны ў махорку акраец хлеба, і нечакана накінуў яму на галаву мех. Ён спачатку спалохаўся неспадзянай цемнаты, чакаючы раптоўнага ўдару па галаве, затрапятаўся, ірвануўся, але пастронак пераціснуў горла, і ён ледзь не задыхнуўся.

— Не бойся, Губаты, — заспакоіў яго ляsnіk. — Ніц благога¹ я табе не зраблю... — зноў паехаў, прымусіўши яго бегчы ўслед.

Ехалі яны так доўга. І па мяккай, і па тупкай, з карэннямі даразе, у адным месцы перамінулі мост — Губаты там вельмі насцярожыўся, ішоў баязліва — пасля яшчэ многа, можа, гадзіны сатры, падаваліся то ўлева, то ўправа, затым паехалі лесам, па сухім імху і верасе, што Губаты некалькі разоў спатыкаўся аб пні і ў вырытых, мусіць, дзікамі ямінках.

Нарэшце ляsnіk прыпыніўся, падышоў да яго, зняў мех, ад якога ўважрэлі галава і карак, адвязаў пастронак. Губаты паварочаў мызай, зафыркаў і адышоўся. Ляsnіk у гэты час махнуў вяроўчынай: уцякай, маўляў, вось твой дом, у якім ты цяпер павінен жыць!

Губаты не спалохаўся гэтага ўзмаху, ведаючы, што гаспадар ніколі яго не біў, але яшчэ далей адышоўся, адчуваючы нядобрую перамену да сябе, стаў і пачаў глядзець, што ж будзе далей, убачыў, што чалавек зноў садзіцца на воз і ад'язджае. Ён памкнуўся следам, не хочучы заставацца тут, у незнаёмы лесе, адзін, але мужчына спыніўся, нагнуўся, падняў тоўстую, з аблезлай карой галіну і запусціў у яго.

— Пайшоў! — закрычаў ён, а пасля — ужо ціха — сказаў сабе: — Пайшоў, родны... Цяпер не прападзеш. Гэта летась, як быў малы, і я шкадаваў разам з дзецьмі, баяўся, што не ўцалееш... Каб ты не прыбег, я наўмысля выпусціў не за нашымі Янковічамі, а прывёз

¹ Ніц благога — тут: нічога дрэннага.

сюды, у Налібоцкую пушчу... Жыві тут сабе на здароўе... У нас табе не жыццё... І нам клопату з табою...

Губаты, пакрыўдзіўшыся, больш не памкнуўся наўздагон, адстаў, адварнуўся і паціху пакрочыў па чужым, ціхім, зусім далёкім ад вёсак лесе, чуючы, як аддаляецца ляскат колаў. Але ён наўмысна, не ўслухоўваючыся, ішоў, куды вялі ногі.

...Ужо к вечару ён, не раз пад'еўши і напіўшыся ў невялікай лужынцы зеленаватай нясмачнай вады, спалохаўши зайца, сямейку цецерукоў, найшоў на лася.

Той, высокі, буры, рагаты, стаяў уперадзе і, падняўши галаву, чакаў яго, а пасля злосна зафыркаў, грабянуў стройнаю дужаю на-гою зямлю. Губаты і спалохаўся, і радасна памкнуўся да свайго ляснога аднакрэвіча, але той, моцна раздзімаючи ноздры, грозна насупіўся, апусціў рагатую галаву, а пасля, бачачы, што аднаго яго пагрознага выгляду мала, подбегам падаўся насустроч. Губаты ледзь паспей адскочыцца, ухіліцца ад вострых цвёрдых рагоў, зразумеўши, што ён тут чужы, лішні, замінае, бо той — хоць у лесе ўсяго шмат і ўсім любога хопіць — таксама хоча мець тут нязводны харч, быць гаспадаром удалай мясціны... Таму вось так не хочуць, каб яшчэ быў і ён, адганяюць, каб блукаў недзе падалёку, у горшых мясцінах...

Губаты мусіў уцячы з багатага на лісце і траву глухога кутка, вярнуцца ў той лес, куды яго прывёў ляснік, думаючи, што трэба ўсё яшчэ шукаць і сабе лепшага прытулку. Нервова патаптаўся, здзіўляючыся і абураючыся, што яго тут так непрыхільна сустрэлі, а пасля зашыўся ў густую папараць і лёг, спрабуючы заснуць. Але не мог. Спачатку здавалася, што вельмі мулка ляжаць, ён шмат круціўся, поўзаў, выбіраючи мякчэйшае месца, пасля стала холадна, стыла ад зямлі, што ў яго збеглася, пакрылася буйнымі зярняткамі скура. А з густою, як ад накрытага на лес вялізнага гаршка, цемнатою прыйшоў страх — сполах ад адзіноты, ад савінага прарэзлівага крыку, — і ён засумаваў па ўсплым хляве, па маленькой загарадцы, якія яшчэ ўчора патаемна недалюбліваў, а цяпер так помніў, шкадаваў, хацеў зноў трапіць туды.

Яму не цярпелацца ўскочыць і пабегчы туды, да людзей, і, калі гэтая думка, ад якой аж зашумела ў галаве і нечым гарачым аблілося сэрца, ледзь не падняла на ногі, нечакана прыйшла другая, цвяро-

зая, халодная, ад якой адліла кроў ад галавы і сэрца: падумалася, што можна не знайсці туды дарогі — самае важнае — там ён зусім непатрэбны...

5

Прывыкаючы да лесу, кожны міг шукаючы ў ім сабе сябра, але ўсё яшчэ пастаянна ратуючыся бегам ад таго бурага і другіх вялікіх аднакрэвічаў, толькі маладой смеласцю ўрываючы ў іхніх кутках крыху лісця і травы, Губаты пачаў жыць у пушчы.

Ён стаў пакрысе дзічэць. Можа, і зусім здзічэў бы, вырас у дужага вялікага лася, заваяваў бы пакрысе сабе добрае для харчу, сну, гулянак месца, меў бы сярод ласёў славу, калі б не людзі.

Губаты не мог яшчэ зусім ад іх адвыкнуць. Аднойчы, як пачуў неспадзявана далёкія людскія галасы, ён, усхваліянны, радасны, нават адурнелы ад шчасця, пабег да іх на злом галавы праз стары лес. Знайшоў, убачыўшы некалькі жанчын у гумавых ботах, з клункамі і граблямі. Чакаючы смачнага хлеба і аж пускаючы слінкі, кінуўся да іх, падбрыкваючы ад радасці, але яны, пачуўшы яго тупат, азірнуліся, нарабілі дзікага піску і сыпанулі хто куды. І як ён ні стараўся дагнаць якую кабету, прылашчыцца, усе ад яго ўцякалі, нема крычталі, азіраючыся (твары іх аж пасінелі ад страху), а пасля, асмеліўшыся, сабраліся разам, схаваліся за тоўстую хвою, злосна махалі на яго граблямі, кідалі галлё, зямлю...

...Гэтых двух маладжавых мужчын — высокага, чарнявага, гарбаносага на шырокім загарэлым твары, і маларослага, рыжаватага, дробненькага, у гумавых высокіх ботах і фуфайках, — яны ішлі не па бліzkай, тупкай пасля дажджу дарозе, а ціха, зладзея-вата азіраючыся, падаліся лесам — Губаты ўбачыў першы. Ён стаяў у яшчэ макраватым, парным алешніку і скуб лісце. Як лавіў ротам галінку і цягнуў да сябе, заплюшчваўся: дрэва траслося і абкідвала густымі кроплямі, ад якіх у яго была ўжо вільготная спіна. Убачыўшы мужчын, што неслі ў апушчаных руках стрэльбы, паскі ад якіх амаль цягнуліся па зямлі, чапляліся за кусцікі, ён ужо не думаў выбягаць насыстраж, але і не збіраўся ўцякаць. Паразважаў: няхай ідуць сабе на здароўе, куды ім трэба.

— Гавораць, што недзе во тут ходзіць той падлетак, ідзе да людзей, — сказаў высокі.

— Страшнавата неяк, халера... — дрыготкім голасам прамовіў маларослы. — Закон жа ёсць строгі!

— Бо ідзеш так у першы раз... — хіхікнуў высокі, змахваючы вольнаю рукою з твару мокрае павуцінне і паднімаючы вышэй стрэльбу. — Але паўплятаеш на поўную губу раз-другі дармавога смачнага мяса — і варанага, і паранага, і катлетак, і шметак, — то асмелішся, яшчэ панясешся ў лес. Стой! — Ён раптам стаў, як укамянеў, скапіў за плячо спадарожніка. — Дальбуг, вунь ён стаіць...

— Дзе? — усхвалявана пытаў той, плюшчыў маленъкія вочки.

— Па кубельцу, брат, будзя... — прашаптаў высокі, ціха здымаяючы з плечука сумку і апускаючы яе долу. — Так што не лгалі людзі, бачылі-такі...

Губаты ўсё стаяў і пазіраў, здзіўляючыся, што самі нарэшце ідуць да яго людзі, углядаюцца; ён пачуў пагрозлівы парахавы пах са ствалоў, але не збаяўся, помніў, што яшчэ чуйней пахла і леснікова стрэльба, якая ніколі не зрабіла яму нічога благога.

— Э-э, стралок! — грэбліва прашаптаў высокі мужчына меншаму. — Ды ў цябе рукі калоцяцца і губы дрыжаць, як у зайца... То я пальну... Калі не ўкладу, то ты тады бі... — і паволі, стараючыся не шумець, не рабіць лішніх рухаў, сцяў поўныя вусны, што яны пасінелі, прыціснуў прыклад да плечука, прыплюшчыў левае вока, паварочваючыся сам і ведучы ў яго бок ствалом.

Губаты дажаваў лісце, губляючы долу зялёную сліну, хацеў падацца адгэтуль і толькі сабраўся адводзіць галаву, як на міг пачуў, што нешта моцна ляснула, а пасля асяпіла, зваліла з ног, і больш ужо ён нічога не мог уцяміць: яго ахутала глухая цемната...

1. Якія пачуцці і думкі выклікала ў вас гэта апавяданне?
2. Уважліва прачытайце першую частку. Знайдзіце ў тэксле слова, з якімі ляснік звяртаецца да ласяняці. Якім чалавекам, мяркуючы па гэтых словах, уяўляецца вам ляснік?
3. Раскажыце пра жыццё Губатага ў сям'і лесніка. Якімі словамі перадае аўтар адчуванні і думкі Губатага?
4. Разгледзьце малюнак. Як адносіцца да ласяняці дзеци лесніка? Чаму бацька сказаў ім: «*Добра вы робіце, дзеци, і нядобра...*»? Раскрыйце падтэкст гэтых слоў.

- 
5. Знайдзіце радкі пра першыя ўражанні Губатага ад жыцця на волі. Прачытайце іх уважліва. Аб чым яны сведчаць?
 6. Твор падзелены на часткі. Прыдумайце назму кожнай частцы, коротка перакажыце іх змест. Якая з частак вас найбольш уразіла і чаму?
 7. Падрыхтуйце вуснае разгорнутае паведамленне пра Губатага, выкарыстоўваючы мастацкі тэкст. Як пейзажныя малюнкі дапамагаюць раскрыць адчуванні ласяняці?
 8. Размясціце цытаты з твора ў адпаведнасці з развіццём сюжэта (трэнакор па апавяданні Генрыха Далідовіча «Губаты»).
 9. Супастаўце фінал апавядання Генрыха Далідовіча «Губаты» і карціну Таццяны Данчуравай «Нечакана». У чым вы бачыце падабенства і прынцыповае адрозненне?
 10. Выкажыце свае меркаванні па праблеме ўзаемаадносін чалавека і жывых істот.



АПАВЯДАННЕ І НАВЕЛА

Асноўныя эпічныя жанры вызначаюцца ў залежнасці ад складанасці сюжэта, шырыні ахопленых падзеяў, у якіх раскрываюцца чалавечыя харектары.

Нярэдка ў творы герой паказваецца ў адным эпізодзе праз асобную падзею ў яго жыцці. Прыгадаем вядомыя вам творы: «Дзяльба кабанчыка» Віктара Карамазава, «Губаты» Генрыха Далідовіча.

Апавяданне — невялікі твор, у якім расказваецца, як праўляла, пра адзін вызначальны выпадак з жыцця чалавека.

У апавяданні адна сюжэтная лінія, абмежаваная колькасцю дзеяйных асоб, харектары якіх дастаткова сфарміраваныя, апісанні даюцца вельмі сцісла. Дзеянне адбываецца на працягу невялікага адрэзка часу.

Для больш глыбокага разумення апавядання як эпічнага жанру пісьменнік заўсёды харектарызуе героя, карыстаючыся такімі мастацкімі сродкамі, як партрэт, выказванні і ўчынкі героя, адносіны да яго іншых персанажаў, аўтарская харектарыстыка.

Навела — невялікі твор, які расказвае пра напружанае, выключнае здарэнне ў жыцці чалавека і мае нечаканую развязку.

Навела — разнавіднасць апавядання. Яна характарызуеща драматычным дзеяннем, лаканічным паказам перажыванняў і настрою персанажаў. Прыкладам таму можа паслужыць вывучаны ў папярэднім класе твор Змітрака Бядулі «На Каляды к сыну». Вельмі коратка нагадаўшы пра адзінокае, гаротнае жыццё старой Тэклі, аўтар паказвае толькі адзін эпізод — нямоглая маці ідзе ў горад да свайго багатага, «вучонага» сына з надзеяй, што ён яе прытуліць, пашкадуе, сущешыць. Сын жа выпрадажвае маці са свайго дому, як надакучлівую жабрачку.

Успомніце, якія апавяданні, навелы вы чыталі ў папярэдніх класах.



ВАСІЛЬ БЫКАЎ

1924—2003

Калі чытаеш В. Быкава, «...цябе палоніць суроўая праўда вайны, бачыш жывых людзей, пранікаешся трывогай за іхні лёс, табе перадаецца аўтарскі настрой — стрыманае захапленне непаказнай, некрыкливай мужнасцю сапраўдных патрыётаў, непрыміримая пагарда і няневісць да прыстасаванцаў...».

Я. Брыль.

На Кіраваградчыне ёсьць брацкая магіла, у якой Быкаў значыўся пахаваным... А ён быў толькі параненым. Але і ён пакінуў часцінку сваёй душы, свайго чалавечага «я» ў тых брацкіх магілах, дзе назаўсёды засталіся яго франтавыя сябры.

Можа, таму ў адным з артыкулаў Васіль Быкаў пісаў: «Перш за ўсё мы абавязаны разгледзець у іх (загінуўшых) маўклівую просьбу *памятаць*, не забыць у змене год іх імёны і іхнія справы, расказаць нашчадкам аб сэнсе іх жыцця і асабліва — іх заўчаснай смерці...».

Жураўліны крык

(Скарочана)

1

Гэта быў звычайны чыгуначны пераезд, якіх нямала па раскідана на сталёвых шляхах зямлі...

...Захінуўшыся ад ветру каўнярамі зашмальцаваных, аблепленых глінай шыняллёў, шасцёра салдат стаялі купкай ля зламанага шлагбаума. Тулячыся адзін да аднаго, яны маркотна пазіралі ў восеньскую далеч і слухалі камбата, які ставіў ім баявую задачу.

— Дарогу трэба перакрыць на суткі, — сіпатым, прастуджаным голасам казаў капітан, высокі кастлявы чалавек з зашчаціненым, змораным тварам. Вецер злосна лескатаў рогам плашч-палаткі па яго запэцканых ботах, матляў на грудзях доўгія матузы завязак. — Заўтра, як сцямнее, адыйдзеце за лес. А дзень трывацца...

Там, у полі, куды яны невясёла ўглядаліся, высіўся касагор з дарогай, ля якой траслі пажоўклым лісцем дзве вялізныя каржакаватыя бярозы, і за ім, дзесяці на краявідзе, заходзіла нябачнае сонца. Вузенькая шчылінка святла, прапрэзаўшыся ў хмарах, як лязо вялізнае брытывы, матаў блішчала на небе. Сумны восеньскі адвячорак поўніўся шэррасцю фарбаў, надакучлівай сцюдзёнай золлю і ўсёабдынай трывогай навіслай над краем бяды.

— А як жа з шанцавым інструментам? — грубаватым басам запытаў старшина Карпенка, камандзір гэтай невялічкай групы. — Рыдлёўкі ж патрэбны.

— Рыдлёўкі? — задуменна перапытаў камбат, узіраючыся ў бліскучую палоску заходу. — Пашукайце што самі. Няма рыдлёвак. І людзей няма, не прасі, Карпенка, сам ведаеш...

— Ага, і людзей не шкодзіла б, — падхапіў старшина. — А то што пяцёра? І то вунь адзін — новенъкі ды гэты «вучоны» — ваякі мне! — злосна бурчаў ён, стоячы бокам да камандзіра.

— Супрацьтанкавыя гранаты, патроны к «пэтээру», колькі можна было, вам далі, а людзей няма, — стаяў на сваім камбат. Ён яшчэ паўглядаўся ўдалячынъ, зачараўваны бляскам заходу, а пасля, устрапянуўшыся ад задумы, павярнуўся к Карпенку — мужнаму,

прысадзістаму, шыракатвараму, з рашучымі вачыма і цяжкімі скі-
віцамі. — Ну, браткі, жадаю ўдачы.

Ён падаў руку, агорнуты новым клопатам, старшына раўнадушна паціснуў яе. Гэтак жа стрымана паціснуў халодную камбатаву да-
лонь і «вучоны» — у акулярах, высокі, сутулы баец Фішар; без
крыўды, шчыра зірнуў на камандзіра другі няўдака, на якога скар-
дзіўся старшына, — малады, са свежымі сумнымі вачыма радавы
Глечык.

— Нічога, чорт не зрадзіць — свіння не з'есць, — бесклапотна пажартаваў пэтээравец Свіст, белабрысы, расшпілены на ўсе кручкі і гузікі, жулікаваты з выгляду хлопец.

Справажна падаў сваю пухлую далонь непаваротлівы, мардаты Пшанічны, і пачціва, прыстукнуўшы бруднымі абцасамі, развітаўся чарнявы, прыгожы Аўсееў. Паддаўшы плячом аўтамат, камандзір батальёна нялёгка ўздыхнуў і коўзкім, няспрытным па гразі крокам пайшоў даганяць калону.

Яны засталіся ўшасцёх, агорнутыя самотай ростані, і нейкі час моўчкі пазіралі ўслед капітану, батальёну, кароценъкай, зусім не батальённая калона якога, мерна пагойдваючыся ў вячэрній імгле, хутка аддалялася к лесу.

Старшына быў незадаволены, сядзіты, унутры яго тужліва варушилася невыразная, шчымлівая трывога за іх лёс і за ту ю нялёгкую справу, дзеля якой яны засталіся тут. Але ён хутка прыду-
шыў у сабе нудлівы душэўны гук і прывычна закрычаў на людзей:

— Ну, што стаіце? Гэць да працы! Глечык, пашукай, мо дзе ламачына якая. У каго ёсць малая, давай капаць. Пакуль відно...

Спрытным рыўком ён ускінуў на плячо цяжкі кулямёт і, з хрустам ломячы ссохлы быльнёг, пайшоў над канавай. Байцы адзін за другім неахвотна падаліся за сваім камандзірам.

— Ну вось, адсюль і пачнём, — сказаў Карпенка, укленчыўшы ля канавы і зазіраючы па-над чыгункай на касагор. — Давай, Пшанічны, фланговым будзеш. Лапатка ў цябе ёсць — пачынай.

Камлюкаваты Пшанічны развалістай хадою ступіў наперад, зняў з-за спіны віントоўку, адклаў яе ў быльнёг і пачаў вымаць засунутую за пояс лапатку. Адмераўшы ад яго якіх дзесяць крохаў уздоўж канавы, Карпенка зноў прыседзеў, паглядзеў сюды-туды і азірнуўся, шукаючы вачыма, каго прызначыць на новае месца.

З яго грубаватага твару не сыходзілі заклапочанасць і злосная не-
задаволенасць тымі несамавітымі сіламі, якія яму далі.

— Ну, каму тут? Вам, Фішар? Хаця ж у вас лапаткі няма. Во
мне яшчэ ваякі! — злосна бурчаў старшына, устаючы з калена. —
Колькі дзён на фронце, а лапаткі яшчэ не прыдбаў. Што, мо чака-
еце, калі старшына дасць? Ці мо немец у падарунак прышле?

Фішар не апраўдваўся і не пярэчыў, але, бянтэжачыся ад не-
прывычнай вымовы, толькі няўклюдна горбіўся і без патрэбы па-
праўляў акуляры ў чорнай металёвай аправе.

— Урэшце, чым хочаце, а капайце, — злосна кінуў Карпенка,
пазіраючы некуды ўніз і ўбок. — Мая справа маленькая, але каб
пазіцыю абсталяваў як мае быць.

Ён рушыў далей — моцны, эканомны ў рухах, з такім выгля-
дам, быццам быў не камандзірам узвода, а па меншай меры каман-
дзірам палка. За ім пакорліва і абыякава падаліся Свіст і Аўсееў.
Азірнуўшыся на заклапочанага Фішара, Свіст саўганаў на брово
пілотку і, выскаляючы белыя зубы, бяскрыўдна пакпіў:

— От задачка прафесару, ярына зялёнай! Дасца ў знакі...

2

На змярканні з-за лесу напаўзлі шызыя змрочныя хмары. Сваім
шчыльным цяжарам яны зусім загрувасцілі неба, затулілі блішчас-
тую шчыліну над касагорам; стала пагрозліва, трывожна і сцюдзё-
на. Вечер з шалёнай восенійскай лютасцю абтрасаў бярозы над шля-
хам, церабіў, вымятаў лісцяны маладняк прысадаў, гнаў праз
чыгунку ў шэрую далеч шапатлівыя статкі лісця. Каламутная вада
ў лужыне ад напору ветру аж выплесквалася з дарогі і пырскала
на ўзмежак сцюдзёнымі бруднымі кроплямі.

Байцы на пераездзе рупна ўляглі ў работу — капалі, дзяублі,
угрызаліся ў сцвярдзелую залеж зямлі. Пішанічны ледзь не па са-
мыя плечы закапаўся ў рудую кучу гліны; далёка навокал адкідава-
ючы рассыпастыя камякі, зухавата і весела асталёўваўся разга-
чаны Свіст. Ён зняў з сябе ўсе папругі і вонратку і, застаўшыся ў
гімнасцёрцы, спрытна сыпаў з яміны малой пехацінскай лапаткай.
У дваццаці кроках ад яго, таксама над лініяй, час ад часу спыня-
ючыся, адпачываючы і аглядваючыся на сяброў, крыху з меншым

стараннем акопваўся Аўсееў. Ля самай будкі спрактыкавана ладзіў кулямётную пазіцыю старшына Карпенка; на другі бок ад яго старанна дзёўб зямлю расчырванелы, потны Глечык. Нарыхліўшы жалезінай грунт, хлопец рукамі выкідаў яго, пасля прыгаршчамі выгортваў пясок і зноў дзёўб. Адзін толькі Фішар без справы самотна сядзеў у быльнягу, дзе яго пакінуў старшына, і, тулячы ў рукавы азяблыя руکі, гартаў нейкую кніжку.

За гэтым заняткам і ўбачыў яго Карпенка, калі, прыпыніўшы працу, выйшаў з-за старажоўкі. Старшына быў змораны, заклапочаны і адразу ж перасмыкнуў тварам, убачыўшы бяздзейнасць свайго падначаленага. Вылаяўшыся, ён накінуў на спацелую спіну скарэлы ад гразі шынель і накіраваўся па-над канавай да няўдакі-байца.

— Ну, што? Доўга вы будзеце сядзець? Можа, думаеце, што калі няма лапаткі, дык я вас у батальён адпраўлю, у бяспечнае месца?

З выгляду абыякавы да ўсяго, Фішар разгублена заміргаў пад акулярамі блізарукімі вачыма, няспрытна ўзняўся з долу і, заікаючыся ад хвалявання, хутка-хутка загаварыў:

— М-м-можаце не т-т-турбавацца, таварыш камандзір, гэта выключаецца. Я н-н-не менш за вас раз-з-з-зумею свае абавязкі і зраблю тое, шт-т-то трэба, без лішніх эксплесаў¹. Вось...

Крыху здзіўлены і астуджаны нечаканым выпадам гэтага ціхага чалавека, старшына не знайшоў што сказаць далей, толькі перадражніў:

— Іш ты: эсцэксаў!

Яны стаялі так адзін супраць аднаго: усхваляваны, з дрыжачымі рукамі, вузкалечы баец і ўжо супакоены, упэўнены ў сабе, каржакаваты, уладарны камандзір. Карпенка, нахмурыўшы калочыя бровы, з хвіліну гадаў, што зрабіць з гэтым няўмекам, а пасля, успомніўшы, што трэба наnoch выставіць які-ніякі дазор, ужо спакайней сказаў:

— Вось што: бярыце віントоўку і марш за мной.

Фішар не запытаў, куды і навошта, а з падкрэсленай абыяка-васцю запіхнуў за пазуху кніжку, уздзеў на плячо віントоўку з прымкнёным штыхом і, спатыкаючыся, пакорліва пабрыў за старшыной.

¹ Эксцэс — вострае сутыкненне, парушэнне грамадскага парадку.

Карпенка на хаду апранаў у рукавы шынель, аглядаў, як акопваліся астатнія. Мінаючы сваю ячэйку, ён коратка кінуў байцу:

— Вазьмі ж лапатку.

Яны выйшлі на пераезд і па заследжанай сотняю ног гразкай дарозе накіраваліся на пагорак з дзвюма бярозамі.

Тым часам паволі цямнела. Неба над лесам зусім счарнела ад хмар, якія шчыльна абклалі простор і згусцліся на небасхіле змрочнай суцэльнай масай. Вечер усё не сціхаў і злосна шкуматаў полы шынляёў, сівернай сцюжай пранікаў за каўнер, у рукавы, выпякаў з вачэй сцюдзёныя слёзы.

Карпенка крочыў хутка, не вельмі разбіраючы дарогі і не дужа шануючы свае кірзавыя новыя боты — адзіную адзнаку яго камандзірскай годнасці. Затуляючыся ад ветру каўняром шыняля, у напягненай на вушы пілотцы, за ім шкандыбаў Фішар. Баец зноў набыў свой звычайны, абыякавы да ўсяго выгляд і, скіраваўшы позірк у загусцелую гразь дарогі, асцерагаўся паварушыць забітванай, балючай ад скулаў шыяй. У канавах шапацела на ветры лісце, наўкола тапырылася ржышча асірочанага восенню поля.

З сярэдзіны касагора Карпенка азірнуўся, каб агледзець звод даль пазіцыю свайго ўзвода, і ўбачыў, што яго падначалены адстаў далёка і ледзьве плёўся, зноў чытаючы на хаду сваю кніжку. Міжвольна падзівіўшыся з гэткай кніжнай цікаўнасці, Карпенка спыніўся і чакаў, пакуль той дагнаў яго.

...Яны яшчэ прайшлі далей, Фішар ужо трymаўся побач, і Карпенка скоса разы два зірнуў на яго. Худы, з запалымі грудзьмі, у кароткім, падпяразаным пад хлясцік шынялі, з забітаванай шыяй і зашчаціненым тварам, баец меў вельмі ніякаваты выгляд. Адны толькі чорныя очы пад тоўстымі шкельцамі акуляраў цяпер неяк ажылі і свяціліся адбіткам далёкай стрыманай думкі. Старшина падзівіўся тайком з таго, што вось за гэткім несамавітым выглядам хаваецца адукаваны і, здаецца, неблагі чалавек. Праўда, Карпенка быў упэўнены, што ў ваеннай справе Фішар не многа варты, але ў глыбіні старшыновай душы нешта ўжо расслабла і падабрэла да гэтага байца.

Праз сотню кроکаў ад дарогі Карпенка спыніўся на ржышчы, паглядзеў у бок вёскі, азірнуўся назад. Пераезд у нізіне ўжо ледзьве

шарэў у вячэрнім паўзмроку, але адгэтуль яшчэ быў відзён, і старшына падумаў, што месца для сакрэта тут будзе здатнае. Ён прытупнуў абцасам аб мяккую зямлю і, пераходзячы на звычайны свой камандзірскі тон, загадаў:

— Вось тут. Капай. Ноччу спаць ні-ні. Глядзі і слухай. Пойдучы — страляй і адыходзь на пераезд.

Фішар зняў з-за пляча вінтоўку і, aberuch uzyaušyścia za karotki tronak starshynovai lapatki, nejek njaumela kaluupnuu iżržyšča.

— Эх ты! Ну хто так капае! — не стрываў старшына. — Дай сюды.

Ён выхапіў у байца лapatku i, lёgka ūrazauchysia ёю ў ryxhlyu ziamlu nivys, sprytna rastrasiravau adzinochnuyu jačayku.

— Вось на. Так і капай. Ты што — кадравай не служыў?

— Не, — признаўся Фішар і першы раз шчыра ўsmіхнуўся. — Не давялося.

— Яно і відаць. А цяпер вось гора з вамі, гэтymі...

Ён хацеў сказаць «вучонымі», але змоўчаў, не жадаючы ўкладваць у гэтае слова свой былы з'едлівы сэнс. Пакуль Фішар не дужа ўмела kalupaўся ў ziamli, Karpenka prysceў u ržyščy i, tuliacihsya ad vetruru, pachaў skruchvać cygariku...

Захінаючы ад ветру трафейную запальніцу, старшына згорбіўся, каб прыкурыць, але раптам яго твар uzdrygну i trivojzna naszciorozhyu. Высунуўshы z kaunyra žylistu shyyu, Karpenka azirnuu sя na peraезд, Fischar takсama ūchuў neshtha i jak byu, uklenchvysny na ržyščy, tak i zdrancveu u napružanai pозe. Na ūsходze za lesam, што быў за іх пераездам, прыглушаная ветрам, зладна раскацилася ūdalечyni xutkastreljnaya kulyametnaya charga. Neuzabave na ye adguknulasя другая, radzeyshaya, vidač, z нашага «maxsima», a затым slabym dalékim vodsvetam, parushyvshy vyačerni zmrok, zagaraelasя i pagasla mīgatlīvaya chaada raketa.

— Абышлі! — з сярдзітай прыкрасцю сказаў старшына і выляяўся.

Ён ускочыў, паўziraўся ў далёкі ciamnelы kraявid i znoў sa zlosciu, rosapachcu i trivogai pacverdzii:

— Абышлі, gady! Xalera na iх galavu!

I занепакоены, kаб tam, na peraezdze, chago ne zdarylasя bez яго, Karpenka shparka pайшоў pa nize ў напramku da nedalékaj dargent.

На пераездзе першы ўчуў нядобрае баец Пшанічны. Да змяркання ён ужо выкапаў глыбокі, у свой рост, акопчык, прыладзіў на дне прыступак, каб можна было страляць і выглядаць, а таксама яміну ўбок, каб пры патрэбе спрытней выбрацца наверху.

Тут было зацішна і даволі ўтульна. Кінуты на спод ахапак быльнягу засцерагаў ад зябкай сырасці, Пшанічны захінуў ім свае ногі ў стаптанных брудных чаравіках, выцер аб палу шыняля запэцканыя рукі і развязаў рэчавы мяшок. Там баец трymаў на галодны час акраец здабытага ў нейкай вёсцы сялянскага хлеба і добры кавалак сала. Ён даўно ўжо прагаладаўся і хацеў есці, але на людзях усё не наважваўся рабіць гэта, бо тады трэба было б падзяліцца, а дзяліцца Пшанічны не хацеў.

Са смакам жуючы не вельмі спраўнымі, пашчэрбленымі ўжо хваробай і часам зубамі, Пшанічны думаў, што трэба было б яшчэ назбіраць быльнягу, каб закапацца ў яго і «прыкімарыць», як кажа Свіст, якую гадзіну ўначы. Праўда, узводны трапіў дужа прыдзірлівы і вельмі службісты, гэты прыдумае яшчэ якую работу да ранку, але Пшанічны не такі прастак, як той Глечык ці падслепаваты Фішар, каб са шчырасцю рабіць усё, што ад яго дамагаюцца. Ва ўсякіх абставінах ён зробіць не болей як для адводу вачэй і як-небудзь сябе не пакрыўдзіць. Гэтыя павольныя і разважныя ў цішы думкі чалавека раптам прыпыніліся ад далёкіх пакацістых стрэлаў. Пшанічны ад нечаканасці прыціх з напханым ядою ротам, услухаўся, потым, хуценька згарнуўшы ў кішэню хлеб і сала, узняўся ў акопе. Над лесам выслізнула ў неба рассыпістая гронка ракет, асвяціла на момант чорныя зубцы лясных верхавін і знікла.

— Гэй! — крыкнуў баец да сваіх таварышаў. — Чуеце? Акружаюць!

Вакол ужо стала зусім цёмна. Беленымі сценамі трошкі шарэла старажоўка, вырысоўваўся яшчэ ў небе зламаны дышаль шлагбаума, чутна было, як капаўся побач у яміне рупны Глечык і ля чыгункі дзяюблі зямлю Свіст з Аўсеевым.

— Аглухлі, ці што, — не чуеце? Немцы ў тыле!

Глечык учуў, выпрастаўся ў сваёй неглыбокай яшчэ яміне, выскачыў з акопа Аўсееву і, прыслухаўшыся, цераз бульянішча

накіраваўся да Пшанічнага. Недзе ў цемры мудрагеліста вылаяўся Свіст.

— Ну што? — казаў з акопа Пшанічны. — Дакапаліся! Каб не я, дык і праваронілі б. Чакалі падмогі з тылу, а там ужо немец.

Аўсееў неяк паныла маўчаў, стоячы побач і ўслухоўваючыся ў адзнакі далёкага бою. Неўзабаве ля яго з цемры з'явіўся Свіст, падышоў і спыніўся ззаду насцярожаны Глечык.

А там, удалечыні за лесам, зачыналася грымотная начная бойка. Да першых кулямётаў далучыліся іншыя, чэргі іх, напаўзаючы адна на другую, зліліся ў далёкае, прыглушанае ветрам грымоцце, бязладна і нетаропка загрукалі вінтовачныя стрэлы. У чорнае паднябессе яшчэ ўзляцела ракета, потым — другая і дзве разам. Дагараючы, яны знікалі за змрочнымі вяршалінамі дрэў, а на ніzkім захмараным небе яшчэ нейкі час мігалі няяркія палахлівыя водсветы.

— Ну? — не сціхаў усё Пшанічны, звяртаючыся да насцярожаных прымоўкльых людзей. — Што?

— Што ты нукаеш? Ну, што нукаеш, мурло? — злосна азваўся Свіст. — Дзе старшина?

— Фішара ў сакрэт павёў, — сказаў Аўсееў.

— А тое нукаю, што трэба нешта рабіць. Акружылі ж, вось і ну, — не збавіўшы тону, гарачыўся Пшанічны.

Яму ніхто не адказаў, усе стаялі і слухалі, апанаваныя наплывам благіх прадчуванняў. А там, у далёкай цемры ночы, усё разлягалися чэргі, бухалі гранаты, ветрам разносілася ўдалячынъ нягучнае здалёк рэха. Людзі змаркатнелі, самі сабой апусціліся долу іх натруджаныя рукі, ліхаманкавая трывога ўрывалася ў думкі.

У гэтай панылай маўклівасці і застаў іх старшина, які, цяжка дыхаючы ад доўгага бегу, з'явіўся ля старажоўкі. Ён, вядома, разумеў, што сагнала людзей да гэтай крайняй ячэйкі, ведаў, што ў такіх выпадках самае лепшае без лішняй разважнасці пусціць у ход сваю ўладарнасць і цвёрдасць. І яшчэ здалёк, не тлумачачы нічога і не супакойваючы, старшина са знарочыстай злосцю закрычаў:

— Ну, што пасталі, як тыя слупы на ўзбочыне? Чаго спалохаліся? Га? Падумаеш: страляюць! Вы што — не чулі стрэлаў? Ну што, Глечык?

Глечык сумеўся ад таго грубаватага звароту, варухнуў у цемры плячыма.

- Да вось акружаюць, таварыш старшина.
- Хто сказаў: акружаюць, — зазлаваў Карпенка. — Хто?
- Што акружаюць — факт, не булка з макам, — бурклюва зазначыў Пшанічны.
- А ты маўчи, таварыш баец! Падумаеш — акружаюць! Колькі ўжо акружалі? У Тодараўцы — раз, у Баровічах — два, пад Смалянскам тыдзень выбіраліся — трыв. І што?
- Дык то ж усім палком, а тут што? Шасцёра, — азвайся з цемры Аўсееў.
- Шасцёра! — перадражніў Карпенка. — А гэтыя шасцёра, што, дзеўкі? Ці байцы Чырвонай Арміі? Нас вунь у фінскую на востраве троє засталося, два дні адбіваліся, ад кулямётаў снег да моху растаў, і нічога — жывы. А то — шасцёра!
- Дык то ў фінскую...
- А то ў нямецкую. Усё роўна, — ужо крыху спакайней сказаў Карпенка і змоўк, аддзіраючы ад газеты на цыгарку.
- Пакуль ён ладзіў папяросу, усе маўчалі, пабойваючыся выказваць невясёлыя здагадкі і пільна ўслухоўваючыся ў гукі бою. А там, здаецца, пакрысе рабілася цішэй, ракеты болей не ўзляталі, страляніна прыкметна радзела.
- Вось што, — сказаў старшина, слінячы цыгарку, — няма чаго мітынгаваць. Давай капаць кругавую. Ячэйкі злучым траншэй.
- Слухай, камандзір, а можа, лепей адыдзем, пакуль не позна? Га? — памяркоўна спытаў Аўсееў, зашпільваючы шынель і бразгуючы спражкай папругі.
- Старшина грэбліва гмыкнуў, даючы знаць, што яго здзіўляе такая незразумелая прапанова, і з прыкрасцю запытаў:
- Загад ты чуў? Закрыць дарогу на суткі. Ну і выконвай, няма чаго балбатнёй займацца.
- Усе нявесела маўчалі.
- Ну, даволі. Давай капаць, — больш бадзёра і ласкава сказаў камандзір. — Акапаемся і заўтра як у мамкі за пазухай будзем.
- Як у Мурла ў торбе, — жартуюна зазначыў Віцька Свіст. — І суха, і цёпла, і гаспадар шануе. Ха-ха! Пайшлі, паніч, давай брацца за справу, ярына зялёная, — тузануў ён за рукаў Аўсееева, і той нехадзя падаўся за суседам у змрок ночы.

Глечык таксама пайшоў на сваё месца, а старшина моўчкі па-стаяй, зацягнуўся разы два махорачным дымам і прыцішана-строга сказаў Пшанічнаму:

— А ты ў мяне наклічаш бяды. Я з цябе скуру спушчу за твае штучкі. Папомніш...

— Якія штучкі?

— Такія, — пачулася з цемры. — Сам ведаеш.

4

Злосны на старшину за такую пагрозу і ўзрушены небяспекай, Пшанічны нерухома паставаў з хвіліну, разбіраючыся ў пачуццях, а потым, амаль раптам прыняўшы нейкае рашэнне, нягучна кінуў у цемру:

— Хопіць!

Так, хопіць. Хопіць мясіць гразь па гэтых разбітых дарогах, хопіць гібець на сцюожах, галадаць, хопіць пакутаваць ад страху, капаць-перакопваць зямлю, глухнуць у баях, дзе толькі кроў, раны і смерць. Даўно ўжо Пшанічны прыглядаўся, чакаў зруchnага выпадку, вагаўся і баяўся, але цяпер, трапіўшы ў ту ю мышалоўку, канчаткова рашыўся. Свая рубашка бліжэй да цела, а жыццё для яго даражэй за ёсё, і захаваць яго можна, толькі кінуўшы зброю і здаўшыся немцам. Авось не заб'юць, дарма што столькі баюць пра іх — Пшанічны не дзіця і ведае, што і немцы — людзі.

Вечер усё гудзеў у вушах, астуджаў твар, і, каб затуліцца ад яго і аддацца думкам, Пшанічны зноў схаваўся ў акопе...

У зацішку акопа чутна, як непадалёку дзяўбе зямлю Глечык, зредку парыпваюць на ветры дзвёры старажоўкі, шуміць і высвіствае сваю восенскую песню ссохлы быльнёг у канаве. Пшанічны даеў вынятая з кішэні рэшткі сала і, сашчапіўшы рукі, сцішыўся — аддаўся журбоце думак.

Няладна і гаротна склалася яго недарэчнае жыццё.

...Бацьку раскулачылі — забралі ў сельсавет увесь іхні набытак, апісалі будынкі, а самога з маткай саслалі. Іван ту ю зіму жыў у мястэчку ў дзядзькі і вучыўся ў сямігодцы. Дзядзька быў неблагі чалавек, майстравіты на ўсе рукі, з пляменнікам ён абыходзіўся нараўне са сваімі трывамі дочкамі і нічым не дакараў яго. Але па

няўлоўных прыкметах і дробязях юнак згадваў, што ён усё ж тут лішні, што ён чужы, і ад таго Івану не было радасці. Вучыўся ён няблага, разумеў і любіў матэматыку і пасля сямігодкі падаў дакументы ў настаўніцкі тэхнікум. Ён чакаў экзаменаў, чакаў і марыў, бачыў у сваім студэнцтве адзін шчаслівы выхад з таго ліха, у якое яго загнала жыццё. Але на экзамены яго не выклікалі, дакументы неўзабаве вярнулі, і ў казённай паперы холадна тлумачылася, што прыняць яго ў тэхнікум нельга, бо ён — сын кулака.

Гэта было вялікім горам для маладога Пшанічнага, большым за тое раскулачванне, якога яму не давялося бачыць, першай, сапраўды незагойнай крыўдай душы. Іван падумаў, што ён не такі, як усе, што бацькаў ценъ, як праклён, цяпер будзе засціць жыццёвы шлях сына. Але перайначаць што, здавалася яму, ужо было позна.

Пасля няўдалай спробы вучыцца далей Пшанічны — ужо рослы, прывычны да працы дзяцюк — з год прызычайваўся каля дзядзькі да мулярскага справы, а затым пайшоў у горад шукаць свайго хлеба і свайго шчасця.

У Бранску ён паступіў у мулярскую арцель, трапіў у брыгаду такіх, як сам, маладых хлопцаў, мураваў фабрычныя гмахі, па вузкіх дашчаных сцежках ганяў тачкі з рошчынай, па страмянках цягаў на паверхі цэглу. Сябе ён не шкадаваў, працаваў з запалам, з бацькавай цягавітасцю, і гэта неўзабаве заўважылі сябры і начальства. Яго хвалілі на сходах, ставілі ў прыклад іншым, і хлопец пакрысе пачаў забывацца на сваю ўшчэрбнасць і няшчаснасць. Пра бацькоў ён не гаварыў нічога, пісьмаў ад іх не атрымліваў і не ведаў, дзе яны і што. Часам, калі ўночы снілася што-небудзь з дзяцінства, тады агартала жаласлівасць да ціхай, забітай маткі, бацьку ён не спагадаў, ведаў: ён і там гэткі ж сквапны, злы і зачяты.

У той час на будоўлі стварылі камсамольскую ячэйку, многія хлопцы паўступалі ў камсамол і, вядома, пацягнулі туды і лепшага муляра Пшанічнага. Ён падумаў, крыху разважыў, а пасля, заахвочаны давер'ем і павесялелы ўжо ад былое нягody, паверыў, што і ён можа стаць чалавекам, і напісаў заяву. На сходзе запатрабавалі расказаць усё пра сябе, бацькоў і радню і, калі пачулі, што ён сын кулака-хутаранца, у прыёме Пшанічнаму адмовілі.

Ён цяжка перажываў, дзён колькі не хадзіў на працу, пластом ляжаў у інтэрнаце. Здарылася так, што не знайшлося нікога, хто

быў бы да яго бліжэй за ўсіх, сущешыў у тую хвіліну, абнадзеіў. Да яго раптам перамяніліся ўсе дружбакі, пачалі чужацца хлопца, трymацца асобна сваёй камсамольскай кампаніяй. Гэта была незабыўная да смерці крыўда. Іван Пшанічны ўжо канчаткова ўверыўся ў сваю адвержанасць, і яго ўпартасць прагнула нейкай помсты.

Ён паехаў з Бранска, жыў колькі часу ў Данбасе, працаваў на шахтах і ўсюды памятаў, што ён не раўня іншым, што ён — класавы вораг, што між ім і людзьмі пралегла глыбокая праваліна ў жыцці. Часам ён імкнуўся забыцца на гэта ў працы, часам — у гарэлцы, але яна не забывалася, не міналася ніяк і нідзе. Аб гэтым яму напаміналі ў ваенкамаце, калі прызывалі ў войска. «Ты — сын кулака і будзеш служыць у рабочым батальёне», — сказаў заклапочаны мітуслівы капітан. І Пшанічны стаў чырвонаармейцам працоўнага батальёна — трохі вучыўся вайсковай справе, а больш працаваў: будаваў чыгункі, масты, тунэлі. Гэта было ў Сібіры, узімку ён налаўчыўся ездіць на лыжах, у спаборніцтвах аднойчы заняў першынство. І калі неяк сталі арганізоўваць агітацыйны прабег на 200 кіламетраў, то ў ліку лепшых лыжнікаў запісалі і Пшанічнага. Ён быў рады вылучыцца хоць гэтай сваёй якасцю, але і тут чорным катом з'явілася на яго дарозе мінулае. Ужо са старту яго вярнуў камісар, сказаў, што яму ехаць нельга, бо ў яго, чырвонаармейца Пшанічнага, не ўсё ў парадку з біяграфіяй.

Пасля яшчэ было многа дробных і вялікіх крыўд, якія параджаліся яго бацькоўскім мінульым, і Пшанічны скарыўся, саступіў убок, не лез болей туды, дзе былі не такія, як ён, людзі. Толькі — сам сабе, сам для сябе, наперакор усім — такі воўчы дэвіз засвоіў пакрысе Іван Пшанічны. Ён не грэбаваў нічым, калі тое трэба было, — хлусіў, краў, ашукваў, да слабейшых у яго заўжды накіпала няnavісць, дужэйшых ён пабойваўся і ненавідзеў. Ён разумеў, што рабіўся нягодны, нялюдскі, злы і нядобры, як бацька, але перайначыць сябе ўжо не мог і каціўся ўсё болей туды, куды гналі чалавека ягоная крыўда і злосць.

Калі пачалася вайна і нямецкая войскі хлынулі на рускія землі, сярод вялізнага мора бяды і слёз быў адзін чалавек, які таемна радаваўся. Гэтым чалавекам быў баец запаснога батальёна Іван Пшанічны, які затым стаў франтавіком і сёння вось займеў канчатковы намер здацца ў палон...

Ужо, відаць, пад поўнач выгнутая дугой траншэя сяк-так злучыла пяць стралковых ячэек. Не ўсюды яна была патрэбнай глыбіні — на дзялянцы Пшанічнага, якому разам з Глечыкам выпаў яшчэ і Фішараў участак, яна даходзіла не болей чым да калена. А пра зграбнасць ужо не было чаго і казаць — выйшла яна крывая і нягладкая — вядома, начная работа, ды на гэта цяпер не дужа зважалі ні байцы, ні іх камандзір.

Яны ўсе дужа намоклі, і апоўначы Свіст, першы скончыўшы сваю працу, зайшоў у старажоўку, затуліў нейкім рызёём абодва аckenцы і ўзяўся распальваць у грубцы. Старшыне, які прыйшоў туды следам, гэтае самаўпраўства не вельмі падабалася, але ён усё ж не пярэчыў ні Свісту, ні Аўсееву, калі той неўзабаве далучыўся да гэтага занятку. Карпенка разумеў, што як-ніяк, а людзям трэба адпачыць да ранку, бо заўтра чакае іх нямала іншага клопату і іншай, куды больш цяжкай справы.

Так спакваля¹ ў гэту пакінутую людзьмі будыніну сышліся яны ўсе пяцёра. У расчыненай грубцы весела гарэлі хвойныя сухія шчэпкі, і дбайны Свіст усё нешта трушчыў на падлозе сваёй незаменай пехацінскай лапаткай.

Утольнасці тут было небагата: дзъмула з вокан, дым не хацеў ісці ў комін і, расплываючыся пад ніzkай столлю, выядаў людзям вочы, але ўсё гэта здалося ім раem пасля той непагадзі, ад якой яны схаваліся сюды. Галоўнае — тут было суха, макрата і холад засталіся з таго боку дзвярэй і напаміналі аб сабе толькі невыразным шорхатам ветру і лёскатам кропель па даху.

Карпенка прылёг на тапчане, выцягнуў аблепленыя гразёй ногі. Цела адразу адолела салодкая знямога, так і карцела заплюшчыць вочы і сцішыцца, задрамаць колькі хвілін.

Калія печкі, бы зачараваныя, уставіліся на мігатлівы агонь Аўсееў і Свіст, у прыцемках ля парога, крэкчуцы і сапучы, пераабуваўся Пшанічны. Ззаду за ўсімі прыткнулася цымянная постаць Глечыка.

— Эх, ярына зялёная, думаю калі і дзіўлюся, як гэта бязладна чалавек зроблен, — разважна казаў Віцька Свіст, калупаючы

¹ Спакваля — тут: няспешна.

шчэпкай у прыску. — Калі ёсць многа, дык хочацца яшчэ больш. А калі няма нічога, дык якая драбніца — мара. Надоечы пад Шчарбакамі, калі нас пласталі танкі, я толькі і марыў, каб сцямнела хутчэй. Здавалася, усё аддаў бы за адну хвіліну цемры. А цяпер вось і немца няма, і танкаў не чуваць, дык хочацца яшчэ і цяпла, і сухога месца. Дзіўна...

— Адкрыў Амерыку, — буркнуў Аўсееў. — Яшчэ Шэкспір пісаў: «Каня, каня! Паўтарства за каня!» Разумееш? За каня. Прыпячэ, дык мусіш.

Ён ашчаперыў калені белымі пальцамі і сядзеў так, пазіраючы ў грубку, — змораны, раздражнёны і невясёлы.

— А што гэта немец сёння: згубіўся ці заблудзіў? Не чуваць нешта, — накручваючы абмотку, асцярожна зазначыў Пшанічны.

Свіст злосна зірнуў на яго:

— Гэ, чакай, заблудзіць ён табе. Прыйдзе ранак — пачуеш.

Ён яшчэ папароў трэскай у печы і раптам ускрыкнуў:

— Хлопцы! Ідэя! Давайце вячэру згатуем. А то, брат, кішка з кішкай сварыцца. Пшанічны, даставай свой кацялак!

— А што зварым?

— Ну, браце, — што ў каго ёсць. У мяне — паўпачка пшонкі.

— У мяне гарохавага канцэнтрату трохі было, — азваўся Глечык.

— Цудоўна. Давай кашаварыць на згубу фашызму, — разахвочіўся Свіст. Яго белабрысы, танкагубы твар поўніўся захапленнем ад новае справы. — Мурло, нясі вады, ды чыстай набяры, як з-пад крана.

— Дзе яе набярэш цяпер чыстай? Усюды гразь.

— Эх, дзівак, ярына зялёная. Пад дах падстаў. Забыўся, як баба начоўкі налівала, а ты салдацкага кацялка не набярэш?

Пшанічнаму не хацелася зварушвацца з месца, але не было ахвоты і заводзіцца з гэтым Свістам, і ён нязграбна ўзняўся з падлогі, завязаў сваю тарбіну і выйшаў. Як толькі за ім зачыніліся дзвёры, Віцька ўраз падхапіў гэты напакаваны мяшечак і спрытна запусціў туды руку.

— Так, папружку камандзірскую на канец вайны Мурло прыпасае, нейкая банка, новая кашуля, сухія анучкі — на, салага, на падмену трымай, — ён тыцніў Глечыку пару ануч і зноў расхініў торбу. — Ага, вось ён, акрайчык, так, так... цукру драбок...

о, братва, сала! Ура Пшанічнаму, от малайчына, не ўсё з'еў. Каша будзе з салам.

Ён хуценька завязаў лямкі гэтай тарбіны і шпурнуў яе ў кут.

— Слухай, Свіст, нядобра робіш, — сказаў з тапчана Карпенка. — Трэба спытацца.

— Ого, спытацца! Скулу ты з яго возьмеш: скнара.

Неўзабаве прыйшоў з вадой Пшанічны, падаў кацялок Свісту і ціха сеў на сваё месца ў куце. Свіст, міргнуўшы белымі вейкамі, хітравата паглядзеў на яго:

— Братачка Пшанічны, ці няма ў цябе якога куса да агульнай кучы?

Пшанічны моўчкі пакруціў галавой. Свіст зноў падміргнуў сябрам:

— Ну, што ж... Абыдземся грэчка-аўсянай сумессю.

Хутка кацялок з вадой, уцінены ў грубку, зашыпеў на вуголлях, а Свіст на разасланай пале шыняля пачаў церці ўсохлыя кавалкі канцэнтрату. Аўсееў паныла глядзеў у агонь, спаважна туліўся за спінай Свіста Глечык, і ў куце невыразна варушылася шырокое аблічча Пшанічнага. Старшына, падпёршы голаў рукою, ляжаў на баку, пазіраў на свой малалікі ўзвод і думаў. Хто ведае, як ім пашанцуе заўтра справіцца з той задачай, дзеля якой іх пакінулі тут? Ці хопіць у іх сілы і ўмельства, ці ўсе адолеюць страх, каму суждана будзе датрываць да канца? Камандзір усё не мог пагадзіцца, што людзей яму далі без выбару, першых, што трапіліся камбату, а гэта, на яго думку, было няправільна. Старшыне не падабалася сённяшняя надзьмутасць Аўсееева, не шмат чаго здатнага чакаў ён ад Глечыка, ведаў, што заўтра трэба будзе яго, камандзірскі, нагляд за ўсім і за ўсімі. Яму даспадобы быў Свіст, ён нядрэнна паводзіў сябе за гэтыя тыдні адступлення, але хто яго ведае?.. Чалавек сядзеў у турме, і хоць з выгляду вясёлы і адданы, але невядома, што ён носіць у сабе.

Яшчэ думалася пра Фішара. На момант старшыне чамусьці стала шкада таго вучонага, разумнага чалавека, непрызычайнага да нягод ваеннага жыцця, слабага і кволага. Як яны ад батальёна, так і Фішар ад узвода падстаўлены цяпер пад першы ўдар, ад якога, хто ведае, ці будзе які паратунак. Думалася, каб ён хоць не заснуў там пад ранак, бо тады можа здарыцца ліха, ад якога і ім

не ўратавацца. Пра сябе Карпенка дбаў не надта, ён сам для сябе быў зразумелы і прости і без ніякіх сумненняў ці ваганняў ведаў, што калі панадзеяліся на яго камбат і камандзір палка, дык ён спраўдзіць гэтыя надзеі. Можа, заб'юць яго, можа, параняць, але калі застанецца цэлы, дык ён зробіць усё, што ад яго патрабуецца.

Гудзела, пырскала іскрамі грубка, за сцяной недзе цурчала з даху вада, шумеў у завуголлі вецер, і вельмі хацелася спаць. Але старшына напружаннем волі адганяў дрымоту і ляжаў. Байцы сядзелі на падлозе і пільнаглядзелі за кацялком у грубцы.

— Так, так... Уліплі мы на гэтым чортавым пераездзе, — тужліва сказаў Аўсееў, кладучы падбародак на скурчаныя калені. — Гэта ўжо аксіёма.

Яму ніхто не азваваўся — ні запярэчыў, ні падтрымаў тых невясёлых думак, толькі Глечык уздыхнуў у цішыні ды Пшанічны гучна выスマркаўся.

— Аўсееў, — глухаватым, але рапушчым голасам пасля паўзы сказаў Карпенка, — бяры віントоўку — і на варту.

Аўсееў крута павярнуўся на падлозе.

— А чаго я? Што я, горшы за ёсіх?

— Без размоў.

— Давай, давай, паніч, — загаварыў Свіст. — Не бойся, кашы не празываеш. Пакінем, клянуся салёным агурком з хвастом асяледца.

Аўсееў пасядзеў яшчэ, пасля нетаропка зашпіліўся і неахвотна выйшаў, мацней чым трэба прыстукнуўшы дзвярыма.

Каша выдалася надзіва смачная. Свіст неўзаметку паклаў на спод кацялка выцягнутае ў Пшанічнага сала, ад чаго ўсё гэта не-салёнае месіва атрымалася вельмі тлустае і наварыстае. Елі ўсе разам, з адной пасудзіны, згодна шкрэбаючы драўлянымі і алюмініевымі лыжкамі, а Свіст — нават трафейным відэльцам на тронку лыжкі. Калі ўжо на сподзе засталося нямнога, Карпенка ablizaў лыжку і сказаў:

— Годзе. Рэшта Аўсеееву і Фішару...

— Ну, братка Мурло, як кашка? — хітравата спытаў Свіст.

— А нішто. З галадухі сама ў роце растае, — задаволена сказаў Пшанічны. На яго мардаты, з тлустымі вуснамі твар лягла ленаватая сытасць.

— За гэта дзякую самому сабе. Добрае ў цябе было сальца.

Пшанічны здзіўлена залыпаў вачыма, здагадаўся і адразу ўхапіўся за торбу.

— Зладзюга ты, Свіст, вось хто, — злосна кінуў ён з цемры, мацаючы свой напакаваны мяшок. — За такія ўчынкі табе трэба морду біць, блатняга.

— Для твайго ж бруха, дзівак, — жартаваў Свіст. — А то кокнулі б цябе заўтра, галоднага, і які-небудзь Ганс пакроіў бы тваё сала тоненъкімі скрылікамі на свой бутэрброд. А так вось і жысьць павесялела, бы сто грамаў прапусціў.

Пшанічны яшчэ бурчаў нешта ў сваім куце, а размораны сытасцю Свіст соладка разлёгся на падлозе, раскінуўшы крываватыя ногі.

— Ну вось і цудоўна, — казаў ён, пагладжаючы свой жывот. — Даўно такой асалоды не меў. Хіба тады, як з лагера выйшаў, от.

— Слухай, Свіст, а завошта ты ў лагер трапіў? — спытаў Карпенка, скручваючы цыгарку.

Ён зноў размясціўся на тапчане, таксама падабрэў ад цяпла і ежы і стаў па-хатняму прости, свойскі, прыязны — такі, як і ўсе.

— Ат, доўгая гісторыя. Гісторыя з геаграфіяй. Была справа, ага.

— Можа, нізавошта?

— Не скажу, — адразу пасур'ёзнеўшы і нешта ўспамінаючы, сказаў Свіст. — Было за што. Маглі б і болей прыпаяць, адбрыкаўся двумя гадамі. Магу расказаць, калі цікавіць...

7

— Дурны я чалавек... вось. Шалёны, безгаловы... — казаў Свіст. — Наогул абармот. Толькі цяпер зразумеў гэта... Жыў у Саратаве, на Манастырцы. Любата гарадок, скажу вам, першы сорт — Саратаў... так... — Ён памаўчаў, летуценна прыпамінаючы штось і ўсё пазіраючы ў грубку. — Чатыры гады ўжо, як не быў, душа занылася. Так... Дык вось, вучыўся троху. Вучыцца не любіў. Ды і з дысцыплінай не ладзілася...

Падрос крыху, зашыўся ў кампанію — дружкі-мілушкі, ярына зялённая. А ўсё ж ладны быў час. Раздолле, асабліва ўлетку. Маці на працы (на падшыпнікам заводзе рабіла), а я — бы ў раі.

Па могілках у вайну гуляем — дарэчы, там у нас Чарнышэўскі, пісъменнік, пахаваны, — дзелавіта паведаміў Свіст, паварочваючыся да Карпенкі. — Дык вось на могілках, на Лысай гары, у сасняку, а калі вырвемся і на Волгу. От, браце, шчасце, ярына зялёная, сто чарцей і бочка рому...

Пасля пайшоў працеваць. — Віська ўздыхнуў, запхнуў у грубку канец нейкай дошкі, заклапочана пашураваў там шчэпкай. — Спачатку Рыгор Сымонавіч, сусед наш, мяне да такарнай справы прыладзіў. Працеваў на tym жа падшыпнікам, утулкі рабіў. Спярша нішто, а пасля абрыдлі — гарчэй за рэдзьку. Уранку — утулкі, увечары — утулкі, учора — утулкі і заўтра — утулкі, зімой і летам — адны ўтулкі... З нуды да гарэлкі прыладзіўся. Выпіваў. Неяк у піўной пазнаёміўся з адным чалавекам — Фраловым звалі, каб яму дышла ў пуза! Так лоўка да мяне пад'ехаў, і так і сяк, гляджу — мілы чалавек. І грошай не шкадуе. Пілі. Спрытна ён мне жытуху атруціў, і не прыкметціў, як ачмурыў дурня. Ты, кажа, свой хлопец, нашто табе мазоль натруджваць? Хочаш уладжу, работка — лахва. І што ж? Уладзіў прадаўцом у хлебны магазін. Працую месяц, другі. Не скажу, каб вельмі падабалася. Нудная праца, знай, рэж кілаграмы...

Хацеў ужо драла даць з гэтага шчасця, ды аднойчы з'явіўся гэты Фралоў. Кажа, прыходзь у «Паплавок», справа будзе. Прыйходжу. Сядзяць у куце пад пальмай — мой Фралоў і яшчэ адзін, дзядзькам Агеем звалі. Што, думаю, за справа? Выпілі, закусілі, нічога не кажуць, яшчэ выпілі, закусілі — маўчаць. Яшчэ і яшчэ. А пасля Агей і кажа: так і так, маўляў, падкінем пару пудзікаў звыш накладной — прадасі? Прадам, кажу, не залежыцца: тавар ходкі. А не ведаў таго, ярына зялёная, што сёння — пару пудоў, а заўтра — дзясятак, а пасля — тонамі падкідваць мне хлябец будуць. Спачатку скрабло ў мяне на сэрцы, думаю — да добра не дойдзе. Але пасля грошы тыя зблізілі з панталыку — павалілі кучай. Не прывык столькі мець, што рабіць з імі?

— Ну, гэта ты брэшаш, — уставіў Пшанічны. — З грашмі яшчэ ніхто не меў клопату.

— Не меў? — з'едліва перапытаў Свіст. — Што ты разумееш, Мурло, душа капеечная...

— Ладна, годзе вам. Давай далей, — абарваў сварку Карпенка.

— Ага. Ну, тут разгарэлася мая фантазія, захапіўся я фота. Купіў апарат, усякія да яго прычындалы, пачаў псаваць паперу і пласцінкі. Здымаў... Абрыдла фота, купіў байдарку і ўвечары, у выхадныя — на Волзе. О, гэта я любіў. Відаць, душа такая: заўсёды на простор лезе. Фралоў з Агеем таксама калі прыходзілі, катаў... Туды ж адзін раз прывезлі яны Лёльку. Дзеёўка, брат, такая, ярына зялённая, во! Пальчыкі ablіжаш. Агнявая, баявая, вясёлая, і захмялела мая галава ў адзін вечар — і гарэлкі не трэба...

Закруціла мяне любоў з гэтай Лёлькай, месца сабе не знайду. Кажу, давай пажэнімся, жыць будзем па чэсці, а яна толькі смяеца. Ходзіць да мяне на спатканні, цалуеца, але ўсё тайком, каб Фралоў не ведаў...

У нейкае свята дамовіліся сустрэцца, прыходжу, а яна стаіць ля танцплощаўкі ў парку з гэтым самым Фраловым. Пачуў я нядобрае, але падышоў, а Фралоў бярэ мяне за локаць і выводзіць на бакавую алейку. Думаю, нешта будзе, а ён гэтах мне кажа: кінь Лёльку, не чапай: не твая. Лютасць ва мне забушавала. А чыя, кажу, мо твая? Мая, кажа, і вочы, як у воўка, гараць, а рука ў кішэні нешта намацвае. Ну, а я не зважыў на гэта, злаўчыўся ды ладна яму садануў у скулу. Распачалі мы бойку, парнуў ён мяне фінкаром у лапатку, але і я кулака адважыў. Пазбягаліся людзі, закрычала Лёлька, ну, нас і ўзялі. Прывялі ў аддзяленне — пратакол і так далей. Гляджу — гэты сабака чужое нейкае прозвішча падстаўляе за сябе і дакумент у яго адпаведны ў кішэні. Узбунтавалася ва мне кроў — ах ты, гад, думаю, зноў некім засланіцца хоча. Вядзі, кажу канвою, да галоўнага. Паклікалі начальніка, узяў я і расказаў усё — і пра хлеб, і пра Агея, і пра нашы шахер-махеры...

Ну і вот, судзілі. Цэлую шайку. Як глянуў я на судзе, дык аж спалохаўся. Ярына зялённая, аказваецца, я толькі кончык ніткі падаў, а ўвесь клубок разматалі без мяне. Чалавек дваццаць розных зладзюг...

Ну, далі каму колькі. Фралову — 10, Лёльцы — 3, мне — 5. Пасля папаўзла жысць турэмная, лагерная. У Сібіры лес пілаваў. Трудна было. Пасля прывык. З залікамі адбыў два гады. Выпусцілі...

Падаўся на ўсход. На Сахалін прыбіўся, парабіў у шахтах — не спадабалася. Успомніў Волгу — пайшоў матросам на сейнер¹...

І тут вайна...

У старожцы пацямнела, пад столлю клубіўся дым, часам залятаў у вокны вецер. Карпенка курыў, лежачы на спіне, усе маўчалі.

— Так, зазнаў ты, відаць, ліха, — сказаў Карпенка. — Гэта не салодка — турма. Але было за што: вінаваты, як ні круці.

Свіст неяк заварушыўся ад гэтых слоў, відаць было, яны блізка краналі нешта набалелае ў яго затоенай души.

— Было за што — гэта праўда. Далі пяць — згадзіўся. Далі б дзесяць — ні слова б не сказаў. Усё б адбыў. Чорт з ім: заслужыў — атрымаў па справядлівасці. Толькі, ведаеш, не хачу, каб увесь век папракалі. Што было, то мінула, трэба — яшчэ адсяджу, стрываю, толькі без біркі, без штэмпеля — чалавек я, ярына зялёнай... І хоць злыдзень, безгаловы, дурны, але чую не горш за многіх — ціхенъкіх, роўненъкіх... Вот...

Карпенка на гэта не сказаў нічога, усе маўчалі, і чуваць было, як выў у завуголлі несціханы восенійскі вецер.

8

Выйшаўшы са старажоўкі, Аўсееў спыніўся і прыслухаўся. Пасля святла з грубкі, хоць і мізэрнага, у гэтай цемрадзі нічога не было відаць — адно шапаценне дажджу ды сутаргавыя парывы ветру. Байца адразу ахапіла восенійская начная няўтульнасць, цела скаланулася ад волкіх дрыжыкаў, ён наставіў каўнер і нерашуча ступіў у змрок ночы.

Пад чаравікамі чвякала гразь, лапацеў і лапацеў дождж па намоклай спіне, пілотцы, і невясёлае прадчуванне ўсё глыбей і глыбей караскалася ў душу байца.

Адно з двух, думаў Аўсееў, ці ўсе яны на чале з старшыной — круглыя асталопы, ці ён сам — ныцік і трус. Але трусам ён не палічыў бы сябе ніколі, бо памятаў у жыцці выпадкі, калі Алік Аўсееў наважваўся на такія ўчынкі, на якія іншыя зусім не былі

¹ Сéйнер — невялікае марское судна для лоўлі рыбы спецыяльным не- вадам.

здольны. Проста ён разумеў тое, чаго не хацелі або не маглі разумець ні старшына, ні Свіст, ні Глечык, ні Фішар, і гэта не на жарт трывожыла яго. Ну, вядома ж, іх пакінулі ў заслон не для того, каб яны, пасядзеўшы спакойна суткі, маглі затым дагнаць батальён. Калі ўжо паставілі на гэтай дарозе, то, значыць, тут ёсць небяспека — пойдуць нямецкія сілы, ад якіх хоча засцерагчыся полк. Але што яны, шасцёра, могуць зрабіць той фашистыкія навале, калі з ёй чацвёрты месяц не зладзіць уся наша армія? З першага ж удара іх тут прыб'юць, як таго камара на лбе. І хто гэта надумаў такое ахвяраванне? Яўны пралік, дурная зацея, нікчэмная мера, і толькі. І гэты цвердалобы, недалёкі Карпенка ўпёрся, як баран у новыя вароты, і толькі ведае: загадана — дык выконвай.

Аўсееў прайшоў разы два па ўзмежку, далёка не адыходзячыся ад старажоўкі, прыслухаўся і зайшоў пад страху. Калі так прыціснуцца да самай сцяны, дык трошкі можна засцерагчыся ад макраты і халоднага ветру. Адубелыя рукі самі шукаюць цяпла за пазухай і ў кішэнях, са старажоўкі чуеца размова, нешта там апавядаете балбатун Свіст. Нейкі незразумелы ён чалавек, гэты Свіст. Сам быццам і нішто — разумны, спрытны і свету пабачыў, а ніякага крытычнага падыходу да абставін. Дзіўна нават, як ён, блатняк па натуре, можа так згодна падпарадковацца ўсякаму начальству? Спачатку, калі ён толькі з'явіўся ў іх роце, Аўсееў хацеў пасябраваць з ім, бо болей нікога здатнага тут не было — усё нейкія нехлямяжыя¹ дзецикі, калгаснікі, з якімі — ні паразважаць, ні ўспомніць. Але спакваляя Аўсееў пераканаўся, што гэты Свіст болей горнецца да іншых, любіць тримацца кампаніі, і Аўсееў махнуў рукой — чорт з ім.

Аўсееў у палку жыў сам па сабе, гэта было не дужа весела, але хлопец проста не бачыў паблізу нікога вартага, усё здавалася яму, што ён куды разумнейшы, вышэйшы густам, пачуццём, чым усе тыя, хто ў гэтым армейскім жыцці быў побач з ім. Многімі ён пагарджаў, на іншых, такіх як Глечык, проста не звяртаў увагі.

Пакрысе прызвычаўшыся да цемры, Аўсееў стаў бачыць цымянную лінію чыгункі, невыразныя слупкі на пераездзе, чуў, як маркотна

¹ *Нехлямáжы* — нязграбны, няўклодны.

шумелі маладыя прысады. На гары, на дарозе ўсё было ціха, сапраўды, немцы чагось замарудзілі ці мо заначавалі дзе па такой непагодзе — а то было б ліха. А можа, было б лепш? Уначы дык яны яшчэ здолелі б адарацацца ад ворага, схавацацца ў цемры, адысці, а вось заўтра — наўрад. Заўтра будзе пагібелъ — гэта пэўна.

А гінуць, пражыўшы толькі дваццаць год неблагога жыцця, Аўсееў зусім не хацеў. Усё яго нутро, кожная часцінка цела нема пратэставалі супраць пагібелі і прагнулі — жыць, жыць. Да д'ябла гэта вайна, да д'ябла муکі і кроў, калі чалавеку трэба адно толькі — жыць. Гэтулькі асалод у гэтым жыцці — пазнаных і яшчэ не пазнаных, — гэтулькі радасці і шчасця, што гінуць у самым яго пачатку — злачынства ў адносінах да сябе. Гэты цвердалобы Карпенка гатовы разбіцца ў шчэпкі, каб толькі выкананаць які бязглузды загад, Аўсееў жа заўсёды прывык разважаць, рэвізаваць, думаць і знаходзіць лепшае для сябе з усёй сумы магчымага.

Такія звычкі ён набыў даўно, яшчэ ў школе, калі ўразумеў, што большага часам можна дасягнуць малымі сродкамі. Ён шмат чытаў, вучыўся лёгка і сярод настаўнікаў і таварышаў лічыўся здольным, развітым вучнем. Без асаблівых турбот даваліся яму гуманітарныя навукі, матэматычныя ён таксама ведаў, але чым далей вучыўся, тым болей іх недалюбліваў. Яны патрабавалі карпатлівасці, настойлівасці, уедлівасці да дробязей, а гэта было не па нутру легкадумнай натуры Аліка. Бясконцыя хатнія заданні па алгебры, трыганаметрыі, фізіцы атручвалі яго вольны час, які патрэбны быў для спорту, асалод і забаў. І ён змовіўся з аднакласнікам Шугайлам — недалёкім перарослым вучнем, які нядрэнна спрайляўся з матэматыкай і другагоднічаў у восьмым класе з-за абсалютнай няздольнасці да моў. Гэты Шугайла рабіў за Аліка ўсе хатнія заданні па матэматыцы, пісаў за яго контрольныя, аблягчаў усе яго матэматычныя абавязкі. Алік дапамагаў яму на дыктантах і сачыненнях, але рабіў гэта хітра, і калі па матэматыцы адзнакі ў іх былі аднолькавыя, то па моўных работах ацэнка ў Шугайлы мала калі ўзнімалася да 4. Алік жа чацвёркі меў рэдка, ён быў выдатнік.

Бацька яго, ваенны ўрач падпалкоўнік Аўсееў, у справы юнака-сына ўмешваўся мала, ён быў поўны ўласных клюпатаў, затое маці, ужо немаладая і вельмі сардэчная жанчына, даглядала адзінага свайго сынка за пяцярых бацькоў і пяцярых матаў. З маленства

яна бачыла ў Аліку тысячу талентаў і незвычайных здольнасцей. Варта было малому, дурэючы, крануць клавішы піяніна, як маці ўжо захаплялася і хвалілася перад бацькам, суседзямі, знаёмымі: «Ён жа цуда дзіця — узяў акорд! О, ён будзе кампазітар!» Калі Алік пэцкаў на паперы пасліненым алоўкам якія крывулякі, маці падхоплівала ту ю паперку і бегла паказваць іншым — во ѹкія здольнасці ў яе сына! Калі сынок крыўдзіў како з малых на дварэ і на яго скардзіліся суседкі, тая, зачыніўшы дзвёры, казала: «Малайчына, сынок. Не дазваляй, каб над табою бралі верх».

...Вучачыся ў дзясятым класе, Алік зразумеў, што мастацтва — музыка, жывапіс, а таксама спорт — гэта не яго стыхія, бо там трэба фанатычная бязлітаснесь да сябе, упартаснесь і праца. А ўсё тое, што даецца вялізным намаганнем, праз цяжкасці, тое — ведаў Аўсееў — перастае несці асалоду, радаснесь таго засмучаеца цяжарам дасягнення. Вайсковае ж вабіла яго рамантыкай жыцця і прыгожасцю формы. Ён любіў глядзець на чырвонаармейскі строй у час парадаў, яму падабаўся зухаваты выгляд маладых камандзіраў, апяразаных рамянімі, з сумкамі і пісталетамі на баку, любіў ма-гутнаснесь баявых машын і захапляўся пазнанымі з кніг геройскімі ўчынкамі ў час вайны. Бацька не пярэчыў супраць гэтай схільнасці юнака Аўсееева, маці ж, ва ўсім дагаджаючы сыну, саступіла са сваіх ранейшых жаданняў наконт яго мастацкай будучыні, і за год да вайны Аўсееў стаў курсантам ваеннага вучылішча.

Але сталася так, што з першых жа дзён свайго вайсковага жыцця курсант Аўсееў адчуў расчараўанне. Камандзірам аддзялення, у якое залічылі Аўсееева, назначылі мешкаватага тугадума Тодара-ва. Гэты няўклюдны чалавек з тупой упартасцю і асаблівым ста-раннем імкнуўся выканаць усё, што ад яго патрабавалася, не зва-жаючы ні на чые і ні на ѹкія турботы. Ён зусім не хацеў бачыць, што Аўсееў разумнейшы за яго і за многіх курсантаў, што ён болей развіты і спрытнейшы, куды лепш выхаваны. Дарэчы, гэтага не хацелі заўважаць і старшина, і камандзір узвода — яго школілі так, як і ўсіх. І калі ён спрабаваў вылучыцца, паказаць свае веды і здольнасці, даказаць, што ён варты лепшага, тады яго неўзлюбілі таварышы.

Праўда, тыя нягоды хутка скончыліся. Улетку, калі пачалася вайна, яго ў ліку вялікай групы курсантаў адклікалі з вучылішча

і з маршавай ротай накіравалі на фронт. Аўсееў спачатку ажно ўзрадаваўся і, па пыльных дарогах дабіраючыся да перадавой, быў поўны рапучасці на які-небудзь геройскі ўчынак, усё карцела яму паказаць людзям, на што здатны Аўсееў. Але ў першым жа бai яго аглушыла грымоццем страляніны, асляпіла страхам блізкае смерці, апаліла болем няўдачы і разгрому. «Не, — сказаў сабе Аўсееў, — гэта не для мяне...»

Дагэтуль яму сяк-так шанцевала, але, здаецца, прыйшоў канец яго ўдачам. Аўсееў вельмі непакоіўся, чула яго сэрца — будзе непапраўнае ліха, і ўсё думалася, што зрабіць, каб як абмінуць пагібель...

10

За гэту страшную пару нязмерных людскіх пакут Глечык ужо парадкам агрубеў нутром і перастаў заўважаць дробныя нягоды жыцця. Не вельмі дапякалі хлопцу маршы і акопы, сцюжа, голад, прызвычаіўся ён да патрабавальнасці камандзіраў, і толькі адно вялікае перажыванне, ніколі не сціхаючы, дзень і нач тачыла яго душу.

Ён быў нясмелы і маўклівы хлопец, зважлівы да старэйшых і байчэйшых за яго, ніколі нікому не адкрываў сваіх пакут, усё слухаў другіх, думаючы, што ягонае гора — не гора. Праўда, ад таго не было лягчэй, і ўсё чарнела ўнутры ад непазбыўнага болю мінулага...

Эх, каб можна было спыніць час, перайначыць жыццё спачатку, «сабраць з дарог каменні тыя, што губяць сілы маладыя!». Не зрабіў бы, можа, і Глечык тae кryўды роднаму, найбліжэйшаму чалавеку — маці, кryўды, ад якой так балюча ў яго душы.

Ціхае і прыгожае было маленства Васількі Глечыка. Цагельны завод на краі пасёлка, агромністая старыя кар'еры з шырокімі лужынамі жоўтай вады, доўгія сушыльныя павеці і мноства цэглы — сырой, падсохлай і аблапенай...

Глечыкаў бацька, вядома, меў дачыненне да таго завода, ён працаваў аблальшчыкам — гаспадаром доўгай, як пячора, аблальнай гофманскай печы, якая заўжды патыхала пылам і жарам. Бацька быў добры, ніколі не лаяў Васю, у палучку прыходзіў трошкі пад хмелем, прыносіў яму цацкі і цукеркі. Маці тады хмурылася, і малы Васілька ніяк не мог зразумець, чаму яна сярдуе на бацьку — ён жа ў такія часіны быў яшчэ ласковейшы, дабрэйшы і весляйшы, чым заўсёды.

Ну, але калі маці крыўдзілася, то і Васілька не мог адчуваць сябе шчаслівым, і ён таксама перажываў тое і трохі наракаў на бацьку. Васілька вельмі любіў маці — дужа ласкавую, прыгожую і добрую жанчыну, з якой усе людзі ў пасёлку абыходзіліся вельмі прыветна. Яна ніколі не ведала сярдзітага, грубага слова, была заўжды вясёлая, бывала, кожны, хто сустракаўся з ёю, адразу радасна і светла ўсміхаўся. Ім вельмі шчасліва жылося тады на гэтым заводзе. Васілька вучыўся ў школе, быў па матцы старанны, сумленны і зважлівы і да пятнаццаці год не ведаў, што такое сапраўдане гора.

Але гора здарылася — нечаканае, недарэчнае і страшнае. Аднойчы ў дажджлівы, як сёння, восенійскі вечар яны ўсе — бацька, маці, Васілька і трохгадовая Настачка — сядзелі ў пакоі за столом і слухалі тыдзень таму назад куплены патэфон. Бацька асцярожнымі, не прывучанымі да драбніц пальцамі ўстаўляў у мембрану іголку і асцярожна апускаў яе на пласцінку. Маці слухала, аблакаціўшыся на падаконнік, — яна была вельмі прыгожая тады, нейкая летученная і ціхая. І вось у такі час знадворку пачуўся дзікі, нечалавечы крык.

Яны ўсе здрыгнуліся, бацька кінуўся да акна, затым — да дзвярэй, сунуў ногі ў боты і як быў — у адной кашулі, без шапкі — скочыў на вуліцу. Васілька таксама выбег следам і адразу за рогам ля плота ў святле недалёкага ліхтара ўбачыў страшнае. З мокрага ад дажджу невысокага слупа электрасеткі спаўзаў уніз чалавек, іх сусед Трошкін, а на зямлі, распластаўшыся ў гразі, ляжаў нерухомы бацька. Васілька кінуўся туды, закрычаў, выбегла маці, пазбягаліся людзі. Але ўжо нічога нельга было зрабіць ці дапамагчы — бацьку забіла токам.

У той вечар скончылася Васількава шчаслівае дзяцінства, і ён зазнаў пачатак вялікага гора. Бацьку пахавалі, маці счарнела ад пакут і слёз. Васілька таксама плакаў, але рабіў гэта, хаваючыся ад усіх, нечакана ён адчуў сябе мацнейшым па характеристы ў гэтай асірацелай сям'і і стрымліваўся як мог. Ім стала цяжка, сумна і пакутна. Ён тады скончыў сямігодку, але маці хацела, каб сын вучыўся далей, а сама пайшла на завод фармаваць чарапіцу. Зарабляла яна няшмат, грошай на ўсё не хапала, і яны ашчаджалі кожную капейку і як кольвечы жылі. Васілька таксама зарабляў дзе мог —

збіраў металалом, памагаў рамантаваць ваганеткі, грузіў на машины цэглу. Маці патроху ачуняла ад гора, супакоілася і калі-небудзь, паклаўшы спаць Настачку, садзілася да сына і казала: «Нічога, не бядуй, сынок, як-небудзь пражывём. Усё ж нас двое, работнікаў». Поўная замілаванай пяшчоты, яна гладзіла яго па каротка астрыжаных відрах, а Васільку было вельмі ніякавата ад той яе ласкі, і ён сарамяжліва ўхіляўся. Але ў тыя хвіліны хлопец гатовы быў на ўсялякія турботы, каб хоць трошкі аблегчыць спакучанае жыщё маці. Пасля смерці бацькі ён стаў любіць яе ўдвая болей.

Толькі маці неўзабаве павесялела сама. Неяк у пагодлівы выхадны дзень яна добра прыбралася, надзела свае белыя, некалі купленыя бацькам туфлі, узяла маленёкую сумачку і пайшла, наказаўшы Васільку дагледзець Настачку і нікуды не ісці з дому. Вярнулася яна пад вечар, вясёлая, жывавая, па-ранейшаму прыгожая і ласкавая. Яна доўга і радасна забаўлялася з Настачкай, пагладзіла па галаве Васільку, але ў сынавай душы раптам узніялася да яе незразумелая, крыўдлівая варожасць. Ён тады не сказаў ёй нічога, пайшоў к кар'еру і да змяркання праседзеў на абрыве.

Праз колькі дзён тая крыўда забылася, маці была добрая, шмат працавала, увечары прыходзіла змораная і суцішаная. Але аднойчы на нейкае свята яна ўсталала дужа раненіца, збегала ў краму, старанна прыбрала ў пакоі, нарыхтавала посуд і сказала Васільку, што ён, калі хоча, можа пагуляць, бо да іх прыйдзе госць. Васілька адчуў нядобрае, насупіўся, гуляць не пайшоў, а, залезшы на дах хлеўчука, пачаў выглядаць таго ненавіснага госця. Госцем аказаўся Кузьмічэнкаў — бухгалтар іхняга завода, не дужа ўжо малады чалавек, які заўсёды ездзіў на веласіпедзе з прышпіленым да рамы партфелем. Васілька зноў уцёк на кар'ер і да поўначы не паказваўся дадому.

А маці ў той вечар доўга не клалася спаць: усё чакала яго. Яна, пэўна, ужо нешта згадала ў яго настроі, уздыхнула, калі ён, прыйшоўшы, моўчкі заваліўся на ложак, пасля паплакала крыху і сказала, што ён яшчэ малы і не разумее ўсяго, што трэба было б зразумець. Тады нейкая жаласць да маці коратка варухнулася ў яго душы, але зразумець яе зусім ён сапраўды не мог, а галоўнае — не хацеў.

Нешта ў ім заартачылася, ён страціў сваю былую шчырасць, пазбягаў заставацца з ёй адзін на адзін. І калі год назад маці пры-

вяла да іх таго Кузьмічэнкава і сказала, што ён цяпер будзе іх бацькам, Васілька зразумеў, што тут жыць нельга.

Праз дзень ці два ён узяў сваю новую рубашку, зімовую бацькаву шапку, тры чырвонцы надоечы атрыманых ім грошай і пайшоў на станцыю. Там ён сеў у прыгарадны цягнік і прыехаў у Віцебск. У кішэні яго была пацёртая газета з аб'явай аб прыёме навучэнцаў у школы ФЗН. Так праз пару дзён Васіль Глечык узбіўся на свой хлеб і адцтураўся матчынай ласкі.

Дома ён не сказаў нікому, куды паехаў, чаму і на каго пакрыў-
дзіўся. Маці, відаць, нямала перажыла, пакуль знайшла яго ў Ві-
цебску, прыехала, прасіла вярнуцца, а галоўнае — не крыгудаваць,
але ён маўчаў, ні слова не сказаў ёй пры сустрэчы, не адказваў на
пісьмы. Калі ж пачалася вайна, ён даведаўся, што Кузьмічэнкаў
пайшоў у войска, а маці з Настачкай засталіся адны. І хлопец тады
завагаўся. Ён ведаў, што ён патрэбны там, што неяк трэба ратаваць
маці ад той навалы, якая няспынна кацілася на ўсход, але былая
крыгуда не давала яшчэ забыцца на яе.

Пакуль ён разважаў і вагаўся, немцы падышлі да Віцебска, і
трэба было ратавацца самому. Васілька прычапіўся на станцыі да
апошняга вагона апошняга цягніка і дзе пехатой па шпалах, а дзе
ў эшалонах дабрыў да Смаленска. Відаць, у людскіх нягодах вялі-
кае буры растварылася хлопцава крыгуда і засталося толькі балю-
чае ўсведамленне ўласнай несправядлівасці да маці, якая так любі-
ла яго.

...Глухая цемра запанавала ў старожоўцы, патухлі апошнія
іскрынкі ў грубцы, стала халадней. Дружна саплі хлопцы, прыхрап-
ваў старшына, а Глечык шырока раскрытымі вачымі нерухома
пазіраў у змрок і нудзіўся. Заўтра, можа, здарыцца з ім што цяж-
кае, ён можа загінуць, гэта будзе першы яго бой з ворагам, але не
страх смерці, не жаль да сябе дапякалі хлопцу ў гэтых апошніх
хвілінах спакою.

— Маці, адзіная мая, дарагая матуля, — шаптаў у бяздонную
цемру Глечык, — ці даруеш ты мне маё непаслушэнства, мае ду-
раслівыя выбрыкі? Чаму я такі быў дурны, не разумеў твойго сэр-
ца, якое хацела свайго чалавечага шчасця, навошта пакінуў цябе —
родную, адзіную маю? Як ты цяпер там, у варожым палоне, адна?
Што з табой зробяць крывавыя вылюдкі і хто заступіцца за цябе?..

...Так, нялёгкае было жыццё сялянскага хлопца Карпенкі. Адслужыўшы тэрміновую памочнікам камандзіра ўзвода, ён застаўся яшчэ і год з дзесяць служыў старшыной роты. Неспакойная гэта служба, хто ведае — не пазайздросціца старшынскому хлебу. Цяжкавата было Карпенку, але неяк прывык, уцягнуўся ў бясконцыя казарменныя клопаты. Ды і мусіў цягнуць, бо вяртацца дадому на Арлоўшчыну не выпадала, у бацькавай хаце жыў са сваёй вялікай сям'ёй Аляксей, усе астатнія браты разбрываліся па свеце. Праўда, пасля стаў калгас, не трэба была свая гаспадарка, зямля, але калгас той доўгі час ледзьве ліпеў¹, з цяжкасцю становячыся на ногі. І ўсё ж да мірнага працоўнага жыцця вельмі цягнула старшыну Карпенку. Пакрысе жыццё наладжвалася, становілася лягчэй і ў вёсцы, і ў горадзе, але тады распачалася вайна з фінамі. На ёй Карпенку давялося сербануць ліха, яго параніла, пасля ён атрымаў баявы медаль і ўрэшце здзейсніў свае даўнія мары — звольніўся ў запас. Як удзельніка вайны і ўзнагароджанага, яго прызначылі намеснікам дырэктара льнозавода, далі добрую кватэру ў другой палаўніне папоўскага дома, дзе была заводская кантора, і Карпенка неўзабаве ажаніўся з Кацяй, або Кацярынай Сымонаўнай, маладзенъкай настаўніцай тутэйшай пачатковай школы.

Заводскія справы яго захапілі. Па старой вайсковай звычыі ён не шкадаваў сваёй працы, часу, стараўся разам з дырэкторам, аднарукім чырвоным партызанам Шорацам, і іх завод быў адзін з лепшых у раёне. Ён стрымана, па-свойму, без асаблівай ласкі, але моцна кахаў сваю Кацю — Кацярыну Сымонаўну — і з незвычайнай, ніколі не адчуванай пяшчотай чакаў неўзабаве малога.

І тут зноў — вайна.

Цяжка і няўдала пачалася яна, кожнага дня гінулі сотні людзей, але Карпенку на фронце ўсё ж шанцевала. Іх дывізію ўлетку разбілі пад Лепелем, аднак рэшткі палка, у якім служыў старшына, неяк выкарабкаліся з акружэння, вынеслі зброю і сцяг. Праўда, загінулі ў баях трох камандзіры яго роты, змянілася некалькі камбатаў, ужо зусім мала засталося тых, з кім старшына вытрымаў

¹ *Ліпέць* — тут: існаваць.

першы бой, а Карпенка ўсё быў цэлы. Урэшце ён ужо прывык да сваёй неўязвімасці, дбаў пра іншых і ніколі асабліва не клапаціўся пра сябе. Здаралася, ён заставаўся на нядоўга камандзірам батальёна, даўжэй — камандзірам роты, немцы асабліва яго нідзе не білі, звычайна выходзіла так, што і Карпенка, налаўчыгушыся, даваў добрай здачы. Ён не вельмі палохаўся сам, пільна сачыў за боем, не даваў спуску баязліўцам, байцы трошкі крыўдавалі на яго за лішнюю строгасць, але ў баях цанілі крыклівага старшыну.

Карпенка даکурыў цыгарку, паляжаў яшчэ. Сон болей не ішоў, у старажоўцы па-ранейшаму было цёмна, але чуйны да часу старшына здагадваўся, што хутка наступіць ранак. Ён зноў узніяўся, захінуўся ў шынель і, пераступіўшы цераз Свіста, расчыніў дзвёры.

На дварэ марудна світала. Змрок паволі радзеў, адпаўзаў з пепраезда, ужо прыкметны быў насып чыгункі, дарога з блішчастай лужынай. Чорнай расплывістай паласой цягнуліся ў шэрасць прысады. Вецер уціх, пацяплема, з лагчыны цераз пуці сунуліся шэрыя космы туману.

Старшына агледзеўся, шукаючы вартавога Пшанічнага, але таго нідзе не было. Ён абышоў старажоўку, зазірнуў у траншэю, гукнуў. «Дзіўна, — падумаў Карпенка, — няўжо задрамаў дзе?» Ён яшчэ паазіраўся, вылайўся ад прыкрасці, і тады на шляху за бярозамі чуйную ранішнюю ціш прарэзала гулкая кароткая чарга.

12

Застаўшыся адзін у вячэрнім ветраным полі, Фішар нейкі час слухаў далёкую страляніну за лесам, глядзеў на палахліве мігценне ракет і думаў, што іх справы тут, відаць, кепскія. Калі ўжо немцы зайшлі з тылу, дык утрымаць тую дарогу наўрад ці будзе магчыма. Праўда, зайсці ў тыл магла і невялікая група фашыстаў, асноўныя ж іх сілы не мінуць гэтай адзінай, прыгоднай для аўтамабіляў дарогі. Калі толькі рынуцца яны і якія гэта будуць сілы, ці ўдасца ім, шасцярым байцам, утрымаць пераезд на суткі? — вось гэтыя думкі-сомненні ўсё настойлівей турбавалі байца.

Калі страляніна за лесам сціхла, Фішар скамянуўся ад свае трывожнай задуменнасці і скапіў лапатку...

Ад тае аднастайней працы і ветранай начной цішыні да Фішара прыйшла прывычна патрэба разважаць — дабірацца да сэнсу з'яў і акалічнасцей яго вайсковага лёсу. Супярэчліве і незразумелае пачуццё мроілася ў ім у адносінах да старшыны Карпенкі. Фішар не паважаў гэтага чалавека, яго прыгнятала пастаянная нязменная патрабавальнасць старшыны, крыклівая злоснасць яго салдацкай натуры. Часта, калі старшына грубым, бесцырыонным тонам за якія-небудзь дробязі крычаў на байцоў, Фішару карцела абурыцца, патрабаваць добразычлівых, роўных адносін да людзей. Карцела, але ні Фішар, ні хто іншы з тых, што сам сабе абураўся старшыновымі наскокамі, не наважыўся зрабіць гэта. Самаўпэўненасць старшыны абязбройвала, блакіравала волю, і Фішар адчуваў часам, што ён проста пабойваецца ўзводнага. Карпенка, відаць па ўсім, не любіў інтэлігентаў-разумнікаў і, як натура элементарна простая, ніколі не тайў гэтых сваіх адносін. Фішар часам пагарджаў старшыной, часам ненавідзеў, але варта было таму хоць на хвіліну проста, палюдску падысці да яго, стаць Карпенкам-таварышам — і Фішар ужо забываўся на сваю непрыязнасць і гатовы быў дараваць яму ўсе ранейшыя крыўды.

Вось і цяпер, пасля кароткай іх стычкі на пераездзе, стычкі, у якой, накапіўшыся, выбухнула даўніе Фішара абурэнне, варта было Карпенку загаварыць з байцом праста і зважліва — і той адразу абмяяк. І хоць яму было вельмі няёмка тут, у гэтым сцюдзённым, ветраным полі, — і самотна, і боязна, і гарэлі на далонях свежыя мазалі ад лапаткі, і недзе марнела маленькая крыўда — чаго на такую справу прызначылі яго, а не іншага, — але баец маўкліва цярпеў. Ён ведаў, што гэта патрэбна палку, батальёну, ім шасцярым на пераездзе, ён разумеў гэта, але яшчэ было і затоенае жаданне — дагадзіць камандзіру...

Дзіўна, думаў Фішар, як гэта атрымліваецца, што ён, малады, здольны, як раней прызнавалі многія, вучоны, знаўца шматлікіх мастацкіх ісцін, хоць таемна, але ўсё ж такі хоча спадабацца нейкamu малапісменнаму салдафону, якім здаваўся яму старшына. Няўжо справа ў грубай сіле ці ў тых дысцыплінарных правах, якія дае камандзіру Статут, або ў нахабнаватай самаўпэўненасці гэтага чалавека? Здавалася, што гэта не так. Цьмяна неяк адчувалася, што Карпенка мае нейкія сапраўдныя перавагі над ім, нейкую па-

тэнцыяльную сілу, на якую абапіраецца і ён, баец Фішар, але ў чым была тая сіла, Фішар зразумець не мог. Не мог жа дапусціць ён, што гэты старшына разумнейшы за яго ці болей і лепш разбіраецца ў вайсковых абставінах, ад якіх шточас залежаў іх лёс. Фішар хоць і не быў вайскоўцам, але за час франтавога жыцця навучыўся ўжо разбірацца ў ваенных абставінах, як ён думаў, не горш за гэтага саманадзейнага служаку Карпенку.

Дождж усё настойлівей лапатаў па спіне, пілотцы, па твары сцякалі сцюдзёныя кроплі, змокла перавязка на шыі. Фішар выпрастаўся, выцер гарачай далонню мокрыя калочыя сківіцы і жаласліва паглядзеў у неба, нібы там можна было што ўбачыць. Затым ён прымерыўся да глыбіні — бруствер яшчэ не дасягаў і грудзей, але ўжо браўся граззю. У той гразі выпацкаліся мокрыя полы шыняля, рукі, пудовыя камякі наліплі да чаравікаў. Нідзе не было ў гэтую ноч паратунку ад сцюдзёнай агіднай макраты, якая напоўніла сабой усё наваколле.

Фішар пастаяў хвіліну, аддыхаўся і рагышыў, што ўжо годзе. Не вылазячы на адкрыты вецер з ямы, ён разгарнуў сяк-так бруствер, дастаў з іржышча абсыпаную зямлЁй віントоўку, наставіў каўнер і скурчыўся на дне сховішча.

Неадольная, усёабдымная стома апанавала чалавека, адразу пахілілася яго галава — вельмі захацелася спаць. Але спаць было нельга, ды і зморанае разагрэтае цела неўзабаве скаланулі першыя дрыжыкі. Холад з кожнай хвілінай усё далей запускаў сваю ледзянную руку, прымушаў байца сціскацца, туліцца і дробна дрыжаць. Дождж гусцеў, ужо зусім змокла пілотка, зябла на ветры нядайна астрыжаная галава. Сашчапіўшы ў рукавах рукі, Фішар дрыжаў, варушыў плячыма, тупацеў нагамі і паныла думаў, як бы паменшыць свае пакуты. Але сагрэцца не было як.

І з часам, пэўна, прызвычайўшыся да таго з-за безвыходнасці ці мо ўжо атупеўшы ад холаду, ён неяк змірыўся з пакутамі і хоць мёрз усё болей, але ўвага яго аддалася новым адчуванням-развагам.

Вось ужо некалькі дзён у прывычныя пакутлівия пачуцці яго — пачуцці гора і болю за вялікія няўдачы вайны, адступлення — неяк паступова ўваходзіла невыразная нотка незадаволенасці сабою, цьмянае адчуванне нейкай сваёй памылкі. Як след разабрацца ў гэтым усё было некалі — то бамбёжкі, то марш, кароткія бai на

выпадковых рубяжах і зноў адступленне. Ён баяўся прызнацца сабе самому, але, здаецца, недзе надламаліся несакрушальныя дагэтуль асновы яго быцця, асновы, якія змалку засвоіў сабе Барыс Фішар і на якіх ладзіў сваё жыццё.

Ён ужо быў не надта малады — нядаўна мінуў чалавеку трэці дзясятак, і за ўсе пражытыя гады ні на адзін момант не з'явілася ў яго сумненне ў спрадвечнай сіле мастацтва. Усё самае цудоўнае, самае вечнае бачыў ён у вышэйшым прайяўленні чалавечага духу — у мастацтве.

Ён гадаваўся ў Ленінградзе. У яго бацькі, старога доктара Фішара, была каштоўная бібліятэчка манаграфій пра вялікіх мастакоў свету, і першыя малюнкі, якія захапілі хлопчыка, былі рэпрадукцыі з альбомаў жывапісу і скульптуры. Барыс рос ціхім, не па гадах сур'ённым хлопчыкам, неахвотна і рэдка спускаўся ў цесны, захламлены двор, у якім заўжды было сцюдзёна і сыра, і часта падоўгу разглядаў малюнкі ў бацькавых кніжках.

Пасля ён сам з трапляткай нецярплівасцю ў сэрцы ўзяўся за пэндзаль і фарбы, малюваў тое, што бачыў з акна кватэры — дамы, вуліцы, коней, сабак. Людзі хвалілі, а хлопчыку хацелася плакаць ад прыкрасі, што ўсё так прыгожа было ва ўяўленні і так дрэнна выходзіла на паперы. Наперакор людскім перакананням аб яго здольнасцях Барыс ведаў, што мастака з яго не выйдзе ніколі. Але канчаткова ўпэйніўся ў гэтым ён, відаць, позна, тады, калі ўжо ўся шчырая душа яго была без рэшты захоплена вялікай сілай мастацтва...

І ён, не стаўшы мастаком, усё ж звязаў сваё жыццё з мастацтвам. Падросшы, вучыўся, чытаў, думаў, даследаваў сам і ў дваццаць пяць год абараніў дысертацыю на званне кандыдата мастацтва-знаўства...

Мастацтва здаўна і назаўжды зачаравала яго істоту, напоўніла дух неспатольнай¹ прагай цудоўнага... Ён не дужа цікавіўся палітыкай, тым неспакойным, шматтурботным жыццём, што бурліла, плыло, абганяла яго. Вучонага мала краналі планы і падзеі надзённасці — змалку ён адасобіўся ад усяго, што не складала чароўнай

¹ *Неспатольны* — неадольны.

прывабы мастацтва. З гэтай, відаць, прычыны ён не разумеў і не дужа цікавіўся братам — інжынерам-канструктарам самалётаў. З юнацтва яшчэ яны ўзаемна аддаліліся, сустракаліся рэдка і па духу былі адзін аднаму чужыя. Апошні раз яны з'ехаліся гады два назад на пахаванне бацькі і тады ж пару дзён правялі разам...

Апынуўшыся ў войску, ён адчуў сябе белай варонай, няўмекам, самым няўдалым з усіх у гэтай гаманлівай, асаблівой, ні на што вядомае яму не падобнай грамадзе разнастайных людзей. Ён ніяк не мог навучыцца хадзіць у нагу, хутка ўскакваць на пад'ёме, няўклюдна пад рогат таварышаў аддаваў чэсць, заняткі па штыковому бою ўшчэнт знясільвалі яго. Спярша ён горка перажываў, балюча зносіў уціск крыклівых сяржантаў, каяўся за няўвагу да вайсковай справы ў інстытуце і думаў, што ён самы няздолъны чалавек на зямлі. Пасля трохі асвойтаўся, трапіў на фронт, іншыя, большыя страхі і клопаты зацягнілі яго кволае інтэлігенцкае самалюбства. Ён быў чалавек удумлівы і разумеў, што гэта пакутна і марудна нараджаўся ў ім той, на каго ён менш за ўсё рыхтаваў сябе, — нараджаўся баец. І яшчэ Фішар з вялікай тугой заўважаў, як усё меней і меней заставалася ў ім ад яго былога — ад мастацтвазнаўцы Фішара. Грубае, страшнае жыццё штодзённа і няспынна сцірала з яго душы вялікае значэнне мастацтва, якое ўсё болей і болей саступала сваё месца інтынктам барацьбы — выходзіла, што тое высокое і нязменнае, чым дыхаў ён трывала гадоў, цяпер проста было непатрэбным у гэтым страшным хаосе вайны. І тады прыйшло гэтае таемнае сумненне, у якім ён сёння ўрэшце признаўся сабе: ці сапраўды яно — тое адзіна вялікае і вечнае, чаму ён аддаў свае лепшыя маладыя гады? Ці не памыліўся ён, узяўшы яго за адзіны свой крыж, ці не лепш зрабіў брат, які аддаў веку і людзям свае намаганні іншага парадку — намаганні, што ўвасобіліся цяпер у рэальную силу, здольную ўратаваць свет?..

13

Прычыніўшы за сабой дзвёры старажоўкі, Пшанічны з рашучай выразнасцю адчуў, што ён назаўжды ўжо адараўваўся ад гэтых пяціярых людзей, з якімі звёў яго недарэчны вайсковы лёс. З самай гэтай хвіліны, як ён ступіў у мокрую цемру ночы, ён апынуўся адзін,

не звязаны ўжо ні з кім ва ўсім белым свеце. Усё яго няладнае мінулае засталося адрэзаным на парозе той цёмнай задымленай старожоўкі — засталося па сваёй волі пакінутае ім, будучае было недзе на гразкай дарозе...

Узышоўшы на гулкі насціл мастка ў нізінцы, Пшанічны яшчэ азірнуўся і зноў адчуў у сабе самотную тугу і з асаблівай сілай — пачатак невядомай свае адзіноты. Гэтае адчуванне міжвольна ахапіла яго так моцна, што ён аж спыніўся, але затым зноў зазлаваў на сябе і, прыпомніўшы злосную заклапочанасць Аўсеева, падбадзёрыўся. Так, ён не памыляецца, ён задумаў правільна ўжо хоць бы таму, што яны там асуджаны на смерць. А ён урэшце памкнецца асядлаць свой лёс, заслужыць, даказаць сваё права на людскае жыццё, жыццё, якога ён варты, нягледзячы ні на якія няўдачы...

Парадкам ужо аддаліўшыся ад пераезда і бяроз, Пшанічны адзначыў, што самае страшнае пройдзена. У яго адлягло на сэрцы, з'явіліся лёгкасць, некаторая зухаватасць у думках. Ён перакінуў з рукі ў руку віントоўку і падумаў, што зброя ўжо не спатрэбіцца, а пры сустрэчы з немцамі можа толькі пашкодзіць яму. Не прыпыняючы хады, баец ухапіў яе aberуч за штых, размахнуўся ў паветры і штурнуў за канаву ў поле. Пачуўшы, як яна пляснулася аб размяклую зямлю, Пшанічны крыва ўсміхнуўся сваім мардатым адормленым тварам. Цяпер яго ўжо нічога не звязвала з арміяй, з абавязкамі грамадзяніна Савецкай краіны, цяпер ён застаўся адзін між небам і зямлёю. Гэта было незвычайна — адчуваць сябе адзінокім, без найменшай залежнасці ад людзей. Але ён ведаў, што так не пражывеш доўга, каб уратавацца ад смерці і прыдбаць якую-ніякую долю, у яго абставінах найлепшым было здацца немцам — на іх літасць і ўладу.

Ад паспешнай хады Пшанічны разагрэўся, расшпіліў каўнер шыняля і трохі сцішыў крок. Тым часам ранак ужо разагнаў цемру, можна было выбіраць дарогу, і ён, абыходзячы лужыны, ішоў па абочынне. Аднастайнасць хады ўжо зусім суняла яго кароткую ўзрушанасць. Пшанічны захацеў есці і, падумаўшы, што трэба скарыстаць спакой і адзіноту, на хаду развязаў свой мяшок. Тут ён нядобрым словам яшчэ раз памянуў Свіста, які выцягнуў яго сала, але хлебны акраец з цукрам здаўся яму смачным, і Пшанічны, жуючы, паглыбіўся ў свае думкі.

Перш за ўсё цікавіла, як да яго паставяцца немцы. Добра, калі б адразу сустрэўся які інтэлігентны, разумны афіцэр, уцякач паказаў бы яму нямецкі пропуск-лістоўку, некалі знайдзеную ў полі і рупліва прыхаваную на ўсякі выпадак. Пасля ён папрасіў бы адвесці яго ў штаб і там расказаў бы якому начальніку, хто ён і чаму добраахвотна здаўся ў палон. Калі б патрабавалі даць звесткі пра свой полк, ён не тайцца бы. Навошта? Усё роўна раней ці пазней яго заб'юць канчаткова, гэта зусім не залежыць ад таго, пасведчыць аб ім Пшанічны ці не. Калі запатрабуюць яшчэ чаго, ён зробіць усё, бо ўсё гэта будзе для яго і супраць тых, ад каго ён досыць напакутаваўся на сваім вяку. Не можа быць, каб немцы не ацанілі як трэба яго шчырасці і не аддзячылі яму. У лагер яго як добраахвотнага перабежчыка не павінны адправіць, відаць, адпусцяць на волю, а можа, нават паставяць на якую кіраўнічую пасаду ў горадзе ці сельскай мясцовасці. Гэта было заманліва. О, тады Пшанічны паказаў бы свае здольнасці, даказаў бы яго апекунам, што яны не памыліліся ў ім...

У сярэдзіне гэтых мар-разваг блізка наперадзе пачуўся нейчы адрывісты голас. Пшанічны насцярожыўся, да болю ў вачах імкнуўся пранікнуць у затуманены прасцяг дарогі, штокольвечы ўбачыць у ім, і паціху ішоў над канавай. Неўзабаве з туману цымнянымі постацямі выніклі стрэхі хацінак, голае вецце дрэў, пасля плот з забытай анучай на жардзіне. За рогам крайняй хаты, куды паварочвала дарога, чулася прыглушаная туманам прысутнасць людзей, і Пшанічны яшчэ болей устрывожыўся ад думкі — хто там? Яму страшна было зноў напаткаць сваіх, рускіх, якія невядома як аднесліся б да яго, бяззбройнага. Зноў жа — стала боязna і немцаў, Пшанічны на момант упершыню адчуў невыразную прыкрасць ад свае паспешнасці, але ўжо было позна.

З-за рога хаты раптам высунуўся танклявы, падпяразаны, у казыркастай шапцы салдат; упіраючыся нагамі ў зямлю, ён ускаціў на сухое матацыкл і, не выпускаючы з рук руля, паставіў нагу на завадную педаль. Пшанічны не адразу зразумеў, хто перад ім, і спыніўся ад нечаканага страху. Матацыкл tym часам загыркатаў, і тады немец убачыў разгубленага Пшанічнага. Салдат устряпінуўся, крыкнуў, склікіўся за аўтамат, што боўтаўся на яго грудзях. З-за хаты выбег яшчэ адзін немец у плямістым, як жаба, камбінезоне,

і Пшанічны, адчуўшы, як у грудзях яго нешта абарвалася, няспрытна і з нейкай раптоўнай нязладнасцю ў душы ўзняў руки.

Немцы сталі ля матацыкла, трymаючыся за аўтаматы, а ён, ледзьве перастаўляючы замлелыя ногі, боязna ішоў да іх. Яны не стралялі, толькі гыркнулі злосна і варожа нешта незразумелае, і адзін, той, што заводзіў матацыкл, — белатвары, з абвіслай губой мужчына, — ступіў да яго насustrач. Ён нешта закрычаў па-свойму, Пшанічны не зразумеў і, не апускаючы рук, паспрабаваў вытлумачыць:

— Я — плен, плен... Рус капут.

Ён апусціў адну руку, спрабуючы дастаць з-за пазухі недараўальна забыты ў такую хвіліну пропуск-лістоўку, але немец пагрозліва крыкнуў і тыцніў яму аўтаматам у грудзі.

Другі, маладзейшы, стаяў зводдаль і, наставіўшы на яго зброю, цікаўна аглядаў перабежчыка сваімі лянівымі вачымі.

Так Пшанічны стаяў з узнятymі рукамі пад скіраванымі на яго аўтаматамі. На гоман з двароў яшчэ выбягалі немцы, падкаціла некалькі матацыклаў з каляскамі, з якіх тырчалі ручныя кулямёты. Той маладзейшы салдат і яшчэ адзін падступілі да яго, сцягнулі з плячэй рэчавы мяшок, абмацалі кішэні, бесцырымонна сарвалі з ланцужка ножык. Пшанічнаму не шкада было свайго барахла, яго прыгнятала толькі гэтая беспрычынная злосць у іх руках і тварах, насцярожаная падазронасць да яго. Ён усё спрабаваў пераканаць то аднаго, то другога, што ён не мае дрэннага намеру і па сваёй волі здаецца ў палон, пры гэтым крыва ўсміхаўся з незатухлым страхам у вузкіх вачах і бубніў:

— Я плен, камарад немец... сам плен, сам...

Ён аглядаў гэты дзясятак салдат з матацыкламі, спрабуючы згадаць дабрэйшага або ўгледзеца афіцэра, і яго позірк сустрэўся са змрочным поглядам немца ў фуражцы і шынялі з чорным аксамітным каўняром. Адчуўшы, што ўсё пайшло не так, як ён марыў, і ад таго не могучы ўжо адлець уладарнай тужлівасці, ён кінуўся да гэтага немца-камандзіра.

— Пан афіцэр! Я ж сам, я ж плен, плен... — узмаліўся Пшанічны.

Афіцэр, аднак, не глядзеў на яго, ён нешта казаў салдатам, нацягваючы на жылістую руку рудую скураную пальчатку. Пшанічны

тады зусім спалохаўся — ён адчуў упершыню, што сталася нешта непапраўна благое.

Немцы загергеталі між сабой, абыякава пазіраючы на яго, камандзір яшчэ нешта сказаў, і той, з абвіслай губой, што першы ўбачыў яго, тузануў Пшанічнага за рукаў і махнуў уздоўж дарогі. Ён зразумеў, што трэба ісці, і, азіраючыся, пайшоў, думаючы, што немец пойдзе за ім канваірам. Але салдаты засталіся на месцы і, бачачы яго нерашучасць і, відаць, жадаючы падбадзёрыць, замахалі рукамі ўздоўж пустой ранішняй вуліцы. Ён здзівіўся, што яны не хацелі суправаджаць яго, нешта жахлівае і незразумелае ўпілося ў яго душу, у балючай грымасе скрывіўся твар, і ён, раз-поразу азіраючыся, баязліва пайшоў, куды паказвалі яму.

Так ён аддаліўся кроکаў на сотню, немцы ўсё стаялі ззаду, адзін матацыкл, гыркнуўшы маторам, зрабіў паўкола і скіраваўся на яго. Ад благога прадчування Пшанічны ўжо траціў уладу над сабой і, не ведаючы, куды і нашто, віхлява крочыў па гразі, скрэмзанай слядамі гумавых колаў. У паваленых варотах абароджанага парканам двара нечакана паказалася спалоханая кабета ў тоўстай хустцы з пустымі вёдрамі на каромысле. Пшанічны аж пахаладзеў нутром ад нечаканасці гэтай нядобрай у такі момант сустрэчы і ў той жа час здрыгануўся ад кароткага грому кулямётнай чаргі ззаду. Грудзі яго маланкай пранізаў пякельны бол, і ён, падламаўшыся ў каленях, павольна асеў на гразкі дол вуліцы.

Напаследак, сутаргава хапаючы ротам паветра, Пшанічны ўчуў ўспачны лямант кабеты і нема замычаў — ад болю, ад усведамлення канца і апошняй лютай нянавісці да немцаў, якія забілі яго, да тых, на пераездзе, што яшчэ заставаліся жыць, да сябе, ашуканага сабою, і да ўсяго белага свету...

14

Тая кулямётная чарга, што скончыла зацятае жыццё Пшанічнага, скаланула з паўсоннага забыцця і Фішара. Яшчэ не ўсвядоміўшы таго, што сталася, ён прахапіўся, ускочыў у акопе і зноў упаў на дно, не ўтрымаўся ад болю ў заседжаных нагах.

Ужо добра развіднела, але поле і лес засцілала рэдкая кісяя туману, было ціха і золка. Ля шляху нерухома і расплывіста маячылі

ў мутным небе бярозы, дарога ляжала пустая, з-за лагчыны белым бокам ледзь вырысоўвалася старажоўка. Вёскі, завалочанай туманам, адсюль не было відаць.

І тады з туманай далечы, дзе знікала дарога, бязладны трэск матораў прарваў цішыню. У Фішара маркотна заныла ў грудзях, аслабелі рукі, насцярожаным поглядам уставіўся ён удалячынь і з тугою адчуў, што надышоў той час, калі вызначыцца ўвесь сэнс яго жыцця. Сяк-так сабраўшы рэшткі душэўнай сілы, ён тузануў затворам і ўжо не зводзіў блізарукага позірку з затуманенага пачатку дарогі, дзе павінны былі паказацца немцы. Але ці то ворагі ехалі вельмі марудна, ці зусім ужо аслаб зрок байца: ён нічога не бачыў там, а матацыклы ўсё прадаўжалі трашчаць. Некалькі гэтых хвілін перадышкі далі Фішару прыдушыць хваляванне, і чалавек зразумеў, што яму тут прыйдзецца кепска. Але ў такіх абставінах, калі ўся яго дзейнасць у гэтым полі была на віду ў старшыны, ён, сам таго не ўсведамляючы да канца, хацеў, каб старшына ўрэшце перамяніў сваю думку аб ім. Гэта было не фанабэрыйяй навабранца і не жаданнем паддобраўцца да камандзіра — праста так трэба было Фішару. Відаць, за гэтую пакутную ноч раздуму немудроная старшынова мерка салдацкіх вартасцей у нейкай меры стала і для Фішара эталонам жыццёвай годнасці.

Так ён чакаў, ад напружання і ўвагі дробна ляскаючы сківіцамі і да болю ўціскаючы ў плячо прыклад вінтоўкі. Схіліўшыся, ля мушкі далікатна трымцела на лёгкім ветры нейкая ўсохлая сцяблінка. Ад частых гарачых выдыхаў пацелі шкельцы акуляраў, але Фішар баяўся зняць, каб працерці іх. Ён вельмі дакладна адчуваў свой авалязак і ўжо набраўся рапучасці да канца выканань яго...

Калі ўрэшце ў канцы дарогі з дымчатай завесы туману выніклі невыразныя прыземістыя сілуэты матацыклаў, Фішар упёр локці ў гразь бруствера і прыцэліўся. Але ад доўгага напружання зрок яго ўсё болей мутнеў, туман і праклятая блізарукасць не давалі як трэба разгледзець цэль. Фішар перавёў дыханне, прыклаўся яшчэ раз і тады сцяміў, што трапіць у ворагаў зусім няма шанцаў.

Тое адкрыццё было жахлівае, баец спалохаўся і зноў разгубіўся. А матацыклы tym часам, усё болей набіраючы хуткасць і штораз акрэсліваючыся ў тумане, шпарка сунуліся па гразі дарогі.

Не ведаючы, што зрабіць болей, каб як спыніць ворагаў, баец усё ж сяк-так прыцэліўся і стрэліў. Прыклад балюча штурхнуў у плячо, у твар патыхнула гаркатой пораху, а матацыклы на дарозе каціліся далей. Перажыўшы нядоўгае змярцвенне, Фішар хуцењка перазарадзіў і зноў стрэліў, пасля яшчэ і яшчэ.

Выпусціўшы абойму, ён шырока расплюшчыў вочы і ўгледзеўся. Нідзе ва ўсёй калоне не было ніякага знаку яго стрэлаў — ніхто не спыніўся, не паглядзеў у той бок, дзе сядзеў Фішар. Пярэдні матацыкл ужо шпарка набліжаўся к бярозам, і байцу трэба было ўцякаць ці стаіцца. Але тут яму з незвычайнай выразнасцю ўявіўся строгі скуласты Карпенкаў твар, і Фішар амаль наяве ўчуў яго звычайны зняважлівы вокліч: «Разява». Гэта балюча сцебанула па яго пачуццях; не ведаючы яшчэ, што ён зробіць, Фішар увапхнуў у магазін новую абойму і скіраваў віントоўку ў бок недалёкіх бяроз.

Гэта было самае пэўнае і самае небяспечнае з усяго магчымага ў тых надзвычайных абставінах. За нядоўгі час, пакуль баец, душачы ў грудзях трапяткое сэрца, прыціскаўся да бруствера і вёў, вёў ствалом за матацыклам, ніводнай выразнай думкі не з'явілася ў яго галаве. Ён канчаткова страціў тады са свайго адчування і жыццё, і мастацтва, і развагі аб годнасці свае асобы — увесь свет у той час абмежаваўся для яго толькі дакорлівым позіркам злосных старшыновых вачэй і гэтым імклівым ланцужком матацыклаў.

Пярэдні матацыкл, стрымана пагойдаючыся ў калдобінах і віхляючы з боку ў бок, старанна аб'язджаў лужыны і не дужа імкліва, але ўсё шпарчэй набліжаўся. Ужо стаў відаць плячысты вадзіцель у шынялі і казыркастай шапцы, які, ні разу не варухнуўшыся, здавалася, зліўся ў адно з машынай; ніжэй, у калясцы, бачны быў другі немец — на ім высока тырчала фуражка і цямнеў чорны каўнер шыняля. Баец не думаў тады, што яго могуць расстраляць раней, чым паспее стрэліць ён сам, ён не дужа хаваўся ў акопе і ўсё вёў, вёў ствалом за tym блізкім пярэднім ворагам, пакуль ён не параўняўся з бярозамі, і тады стрэліў. Той, што сядзеў у калясцы, адразу хіснуўся на сядзенні, аберуч ухапіўся за грудзі і размашыста дзябнуў ілбом аб жалеза каляскі. Нейкім абвостраным, ненатуральным слыхам Фішар учуў у грукаце матораў той гук, і зараз жа страшэнны гром вострым болем расшчапіў яго галаву.

Баец выпускіў з рук вінтоўку і, абцярушваючы рукамі мокрую зямлю, споўз на дно акопа.

Нейкі час ён яшчэ быў жывы, але ўжо не адчуваў нічога. Не бачыў баец Фішар, як кінуліся немцы да першага і адзінага забітага ім ворага, як беражна ўклалі яго, акрываўленага, у люльцы, як двое ці троє саскочылі з матацыклаў, шастаючы ў іржышчы ботамі, падбеглі да акопчыка і разрадзілі ў яго свае аўтаматы...

15

Учу́шы далёкую, знаёмую па тэмпу чаргу нямецкага кулямёта, Карпенка рвануў дзвёры і зычным голасам, здольным узняць полк, закрычаў у старажоўку:

— У ружжо!!!

Глечык і Свіст, жмурачы заспаныя вочы на замурзаных, нямытых тварах, кінуліся ў дзвёры. Свіст спрасонку не мог трапіць у рукаў шыняля, няспрытна распінаў яго і так выскачыў са старажоўкі, няўцягна азіраючы абшар. Аўсееў бліснуў спалохам на раптоўна збялелым твары, хуценька скочыў у траншэю і прытуліўся ў ячэйцы. Карпенка тым часам таксама заняў сваё ўкрыцце і залязгаў затворам, зараджаючы кулямёт.

Нейкі час яны ўсе чакалі, баючыся патрывожыць цішыню, але наперадзе не было нікога. Тады трывога пакрысе ўляглася, байцы агледзеліся, пачалі меркаваць, і Карпенка, успомніўшы пра знікненне Пшанічнага, гучна і злосна вылаяўся:

— Дзе Пшанічны, д'ябальская морда? Што гэта такое?

Свіст і Аўсееў, якія ўпершыню ўчулі, што прапаў баец, здзіўлена паглядзелі на старшыну. Гэтая падзея з Пшанічным непрыемна ўразіла іх, але трэба было сачыць за дарогай, бо, чулі яны, там здаўлася нешта важнейшае.

Абапіраючыся рукамі аб не дужа высокі ўскраек акопа, старшына пільна ўзіраўся ў туман і злосна думаў пра гэтага Пшанічнага, няўмеку Фішара, які маўкліва сядзеў у полі, не падаючы ніякага знаку, і пра тую невядомую падзею наперадзе, што прарвалася стрэламі. Карпенка не сумняваўся, што ў вёсцы ўжо немцы, ён толькі не ведаў, калі яны пакажуцца з туману, і баяўся, каб Фішар,

заснуўшы, не трапіў у іхнія руکі. На якое там стойкае супраціўленне гэтага няўмелага байца-«вучонага» камандзір і не спадзяваўся, ён палічыў бы за лепшае, каб той праста цяпер уцёк да сваіх.

Але Фішар не бег, і яшчэ праз трохі часу на пераездзе пачулі далёкае фыркатанне матацыклаў. Карпенка зірнуў на Свіста, які, бяспечна высунуўшыся з акопа, азіраў дарогу, на Аўсеева, што нізка прыхінуўся да бруствера, і таксама ўпіўся ўдалячынъ. Глetchыка за рогам старажоўкі яму не было відаць, і старшына ўладарна скамандаваў:

— Увага! Да мяне не страляць! Замры!!!

Ён і сам прыпаў да прыклада свайго «дзегцяра», па-драпежнаму самкнуў над пераноссем шырокія густыя бровы і напружана сцяўся. І ў той час усе пачулі, як на пагорку затахалі рэдкія адзіночныя стрэлы і з туману выпаўлі матацыклы.

— Нашто? Нашто? — не разумеючы, чаму не ратуецца Фішар, закрычаў старшына. — Цікай давай! Эх ты, раззя...

Ён не дакончыў свайго папроку, бо стрэлы ў той час сціхлі, а матацыклы шыбавалі сабе далей. Карпенка чакаў, што Фішар, можа, яшчэ выбежыць у нізінку, а пасля ён стаў думаць, што баец стойцца, прапусціўшы немцаў, але неўзабаве грымнуў адзінокі стрэл, які, відаць, а сразу і затрымаў усю матацыклетную калону. Старшына здзівіўся, зусім не ведаючы, як разумець тое, і скамянеў, збянтэжаны незвычайнай сутычкай, што разыгралася ў полі ля дзвюх закаржэлых бяроз.

Яго вывеў з гэтай недаўменнай змярцвеласці пагрозлівы вокліч Свіста:

— Ах вы, сабакі! Я ж вам зараз уляплю!

Ён ухапіўся за свой ПТР, але было яшчэ рана, і старшына крыкнуў:

— Стой! Я табе ўляплю!

Бранябойшчык нездаволена азірнуўся, але паслухаўся і, відаць, зрабіў добра. Не прайшло і хвіліны, як ля бяроз выплылі з туману два бронетранспарцёры, яны спыніліся ля пярэдняга матацыкла, нешта пастаялі і пасля цішэй, чым дагэтуль, відавочна асцерагаючыся, пачалі спускацца па дарозе ўніз. За імі рушыла чарада матацыклаў.

Ужо зусім развіднела, скроль разарваны ветрам туман паказалася ўгары клочча невысокіх аблокаў, дзе-нідзе між іх густой за валачы сіратліва бліскалі прагалы блакіту.

Карпенка зразумеў, што яно пачынаецца. Транспарцёры нямала занепакоілі яго, але старшына сабраў усю немалую сілу свае на туры і толькі сцяй сківіцы. Каб ударыць пэўна і з карысцю, трэба было падпусціць іх як найбліжэй, і Карпенка вызначыў для гэтага рубеж на дарозе — масток кроکаў за дзвесце ад пераезда.

— Свіст! — гукнуў ён бранябойшчыку. — Глядзі, брат, пачнеш з задняга. Чуеш?

— Будзь спок! — каротка азваўся Свіст, наводзячы на машыны доўгі ствол свайго «пэтээра».

Пераезд сціх. За лініяй чыгункі ў траншэі стаілася яго чацвёра абаронцаў. Заклапочаны Карпенка ўжо не азіраў сваіх байдоў і не бачыў, як самотна зморшчыўся за рогам старажоўкі малады твар Глечыка, як засцярожліва стаіўся за брустверам Аўсееў, як напружыўся за нацэленым «пэтээрам» Свіст. Бегучы сюды, у траншэю, баец недзе згубіў пілотку і цяпер уцяў у плечы галаву, на якой ва ўсе бакі тырчалі яго нястрыжаныя лъняныя віхры.

Пярэдні транспарцёр яшчэ не дасягнуў мастка, калі з яго нечакана і глуха раздалося «бу-бу-бу-бу...», і адразу ж на чыгунцы, брустверы, на даху старажоўкі і яшчэ недзе ззаду, з імпэтнай лутасцю раскідваючы зямлю і трэскі, прагрукатала чарга разрыўных буйнакаліберных куль. Карпенка схамянуўся, калі на яго шчаку пляснула гразёю, але выцірацца ўжо не было калі. Падумаўши, што ворагі заўважылі іх, старшына старанна прыцэліўся і даў першую доўгую чаргу.

Скроль грукат стрэлаў ён чуў, як побач звонка стукнуў Свістаў ПТР і на брані пярэдняй машыны бліснула злая іскрынка. Транспарцёр крутнуўся ўбок, тыцнуўся пярэднімі коламі ў канаву і стаў. Старшына адпусціў пад пальцамі курок, у той час другі транспарцёр выскачыў наперад. Зноў побач, балюча аддаўшыся ў вуху, грымнуў другі стрэл Свіста, і машына, збавіўшы хуткасць, паволі спынілася. Матацыклы закручіліся на дарозе, бы растрывожаныя вадзяныя жукі, бязладна заляскаталі іх кулямёты, і кароткі імпэтны посвіст куль зноў скрамсаў паветра над пераездам.

Карпенка хацеў крыкнуць Свісту, каб той хутчэй дабіў бранявыя машыны, але ён баяўся адарацаца ад кулямёта, каб не ўпусціць момант замяшання і не даць матацыклістам схаваца за транспарцёры. Жалезнай хваткай сцяўшы кулямёт, ён біў па іх кароткім і доўгім чэргамі і, здаецца, зрабіў сваю справу. Праз якую хвіліну два ці трох матацыклы ўжо кульнуліся ў канаву, адзін стаяў пасярэдзіне, пакінуты седакамі, толькі задні, спрытна завярнуўшы, памчаў па дарозе ўгору.

Карпенка павярнуў ствол і, спяшаючыся, каб не празываць яго, разы трох націснуў спуск. Але матацыкл усё ж узляцеў на пагорак і, мінуўшы бярозы, выскачыў з-пад агню.

Тады старшина адараў ад пляча кулямёт і зірнуў у нізіну. Транспарцёр на дарозе ўжо гарэў, ахоплены мігатлівымі языкамі полымя, і слаў над полем касяк чорнага касмылявага дыму. Другі стаяў у канаве, задраўшы на абочыну доўгую плямістую скрынку кузава, нечым падобную на труну, а ўздоўж канавы адзін за адным уцякалі к бярозам немцы.

Старшина зноў схапіўся за кулямёт, але дыск ужо апусцеў, і, мяняючы яго на зараджаны, камандзір азірнуўся на сваіх байцоў. Віцька Свіст таропка біў запальнымі кулямі, стараючыся падпаліць другі транспарцёр; з ажыўленым натхнёным тварам высунуўся з акопа Аўсееў, а за рогам падзёўбанай кулямі старажоўкі часта і нават неяк весела грукала і грукала віントука Глечыка. Карпенка, не тоячы сваёй радасці, закрычаў:

— Агню, агню давай! Бі, Аўсееў, ядроны корань! Палі гэтых гадаў!

І яны яшчэ білі ў нізіну, па ўцекачах на пагорку, пакуль некалькі ўцалелых ворагаў не схавалася за бярозамі. На дарозе, у канавах, ля транспарцёраў засталіся нерухомыя целы, адна падбітая машына гарэла дымным, хісткім на ветры полыменем.

Тады байцы зразумелі, што адбілі першую атаку, перамаглі, і вялікая радасць ахапіла байцоў. Свіст мудрагеліста вылайаўся, агледзеўся і з зухаватым выразам на вясёлым свавольным твары падышоў да Карпенкі. Радасна і стрымана ўсміхнуўся ў сваёй ячэйцы Аўсееў, недзе за старажоўкай з відавочнай неахвотай спыніў страляніну Глечык.

— Віцька, — маладзец, дай пяць, — сказаў Карпенка і моцным поціскам страсянуў руку бранябойшчыка.

А той, ззяюочы радасцю на кірпатым твары, тлумачыў:

— Разумееш, думаў, па заднім, а калі пярэдні даў чаргу, рашыў: не! Гад, такой траскатні нарабіў, ужо думаў, галаву прадзіравіць. Ну, я яму праста ў лабаціну і звездануў.

— Халера, а мне пад самы ствол разрыўную ўсмаліў, ледзь вочы не заляпіў, — казаў Карпенка, выціраючы рукавом запэцканы твар. — Ну, цяпер уціхамірыліся.

— А я матацыкл падбіў, — уставіў Аўсееў. — Вунь, што ў канаву зваліўся. Мая работа.

Яны трошкі выхваляліся, шчасліва радуючыся першай перамозе, кожны быў поўны ўласных уражанняў, і ніхто не азірнуўся назад, дзе ля рога старажоўкі стаяў са сваёй драгункай сарамяжлівы Глечык. Невядома, як вытрымаў ён гэтае сваё першае выпрабаванне вайны, але цяпер у яго хлапечых вачах, звернутых да таварышаў, было сапраўднае шчырае захапленне.

Старшына Карпенка, аднак, не доўга радаваўся, хутка ён успомніў Фішара, які нечакана стойка загінуў ля старых бяроз.

— Глядзі ты, а вучоны наш як выстаяў. Не збаяўся, — сказаў старшына і нахмурыўся.

Свіст і Аўсееў паглядзелі туды, дзе ледзьве прыкметнай плямкай выдзяляўся ў іржышчы акопчык Фішара. Яны не сказалі нічога, толькі кароценькая самота варухнулася ў іхніх вачах.

— А я на яго наракаў, — разважна казаў Карпенка. — А ён маладзец, глядзі ты.

Аднак кароткае захапленне-радасць хутка мінулася, людзі аддаліся новым развагам-клопатам пра сваё хуткае будучае. Старшына ведаў, што неўзабаве трэба яшчэ чакаць немцаў, ды ўжо куды большае сілы, чым гэтыя, што былі, пэўна, разведкай. Ён загадаў Свісту, Аўсееву і Глечыку падрыхтавацца і сам пачаў набіваць патронамі два апусцелыя магазіны. Свіст адышоўся ў сваю ячэйку, стаў воддаль Аўсееў, а Карпенка, прысланіўшыся спінай да сцяны траншэі, шчоўкаў у дыску патронамі і думаў.

Неяк трошкі прыкра было камандзіру ад того, што надоечы накрычаў ён на Фішара, што наогул не раз пагарджаў гэтым байцом, можа, нават зневажаў яго. Старшына ніяк не мог зразумець,

як гэты інтэлігент-кніжнік наважыўся на такую самаахвярную сме-
ласць. І Карпенка, які ўсё жыццё паважаў людзей простых, зразу-
мелых і рапучых, як ён сам, цяпер першы раз усумніўся ў сваёй
праўдзе, адчуўшы, што ёсць яшчэ нейкая невядомая яму сіла, апроч
сілы мышцаў і знешній відавочнай рапучасці.

— Але дзе ж гэты Пшанічны? Няўжо ўцёк?.. — сам у сябе
запытаўся Карпенка і пакруціў галавой, падумаўшы, што і тут ён
правароніў — нечага недагледзеў у чалавеку.

16

Аліку Аўсееву рыхтаваць-такі не было чаго: патронаў хапала,
вінтоўка была ў спраўнасці, акоп даволі глыбокі, і баец, расшпіліўшы
кручкі шыняля, узваліўся грудзьмі на бруствер і пазіраў на дарогу.

Якіх паўгадзіны назад у грымоце кароткага бою ніхто не заўва-
жыў, што пасля першай чаргі з транспарцёра Аўсеев затуліўся
галавой за бруствер і так не крануўся з месца. Баец зусім не бачыў
дарогі, па якой ехалі немцы, і не страляў, толькі збочыў голаў, каб
як-небудзь бачыць Карпенку. Пакуль грукацелі стрэлы, Аўсеев
пакутаваў і ўсё папракаў сябе, прадчуваючы хуткую гібелль, папра-
каў, што не знік ноччу, калі стаяў на варце, не ўцёк за лес, дзе
можна было б далучыцца да якога падраздзялення і ўнікнуць¹ не-
дарэчнай пагібелі. Нейкім асаблівым абвостраным пачуццём ён
згадваў, што Пшанічны ўцёк назаўжды, і яму было дужа крыгудна
за сваю нядаўнюю нерашучасць, за якую прыйдзецца цяпер плаціць
галавой. Супраць гэтай бліzkай пагібелі ў ім роспачна пратэставала
ўсё цела, увесь настырны Алікаў дух, кожная клетачка крычала,
патрабуючы жыць.

Але мінула нямнога хвілін, а пагібелі ўсё не было, ды і асаблівага
страху — таксама. Стрэлы з дарогі сціхлі, толькі грукала збоч ПТР
ды тарахцеў старшыноў кулямёт, і Аўсеев асцярожна выглянуў.

Тое, што ўбачыў ён на дарозе, адразу сагналі з яго панічны
настрой, зніклі пакуты, баец скапіў вінтоўку і пачаў страліць. Ён
біў у немцаў, якія ўцякалі па канаве, аднойчы яму здалося, што
адзін з іх упаў, забіты яго куляй. Гэта аказалася нават прыемна —

¹ Унікнуць — тут: пазбегнуць.

змагацца і перамагаць, і хоць Аўсееў ведаў другое і даўно вызначыў свае адносіны да гэтай барацьбы, нешта ў ёй мімаволі захапіла яго. Але бой хутка скончыўся, і ён аж пашкадаваў, што гэтаک мала дасталося яму зухаватай радасці.

Пасля, чым болей мінала часу, тым усё настойлівей пачалі з'яўляцца іншыя думкі — што добра зрабіў, застаўшыся тут, не паддаўшыся слабасці і страху, што цяпер і ён можа не толькі пахваліцца, але і адчуць у душы ніколі яшчэ не адчуванае і даволі прыемнае шчасце перамогі. Думкі ляцелі далей, і Алік згадваў ужо, што калі ім пашанцуе як выкарабкацца адсюль, то ўсіх іх, відаць, узнагародзяць, і тады і ў Аўсееева будзе медаль або ордэн — гэта было незвычайна зманліва і суліла нямала прыемнасцей.

Так ішоў час, а навокал усё было ціха. Недзе за парадзелымі, прадранымі да нябеснай сіні аблокамі праракаталя і сціхлі самалёты, аднекуль данесліся па ветры глухія выбухі бомбаў. Дзень зноў пачынаўся ветраны, па-асенняму няўтульны і сцюдзёны, але цяпер нягody надвор'я адступалі на другі план.

Свіст па-ранейшаму не мог зладзіць са сваім ажыўленнем. Ніколькі не асцерагаючыся, ён вылез з гразкай траншэі і ў незашпіленым шынялі з настаўленым каўняром рассеўся на тыльным брустверы. Праўда, асцерагацца, можа, і не трэба было, бо дарога і поле наперадзе скроў пуставалі. Транспарцёр яшчэ дыміў, але ўжо да гарэў, выставіўшы ветру закураны жалезны бок. Там жа стаялі пакінутыя пабітыя матацыклы, і Свіст, усё пазіраючы туды, не вытрымаў.

— Камандзір, — гукнуў ён Карпенку, які лapatkай выкідаваў гразь з ячэйкі, — давай туды збегаю на хвіліну.

Карпенка выпрастаўся, паглядзеў у поле, паморшчыўся: відаць было, што ён не ўхваляе гэтай задумы, хоць і не хоча адмовіць Свісту.

— Га, камандзір? — пытаўся бранябойшчык. — Можа, з яды што прыдбаем. А то пуставата, турэцкі бог, ярына зялёная.

Карпенка яшчэ агледзеўся і нехаця дазволіў:

— Ну ідзі, толькі глядзі, каб дзе ранены не падстрэліў.

— О, мы яго хутка прыкокнем, — узрадаваўся бранябойшчык і пераскочыў траншэю. — Аўсееў, гайды са мной.

— Не, лепш ідзі сам.

— Эх ты, баягуз! — пагардліва кінуў Свіст і гукнуў Глечыку: — Пайшлі, салажонак, трафеі збіраць.

Глечык збянтэжыўся, не ведаючы, што рабіць, — хацелася паглядзець і было боязна вылазіць з траншэі на паверхню, дзе нядаўна лютавала смерць. Але адмовіцца ён усё ж не здолеў, тым больш што Свіст ужо пагардліва кінуў:

— Чаго трусіш? Пайшлі.

Тады ён узяў віントоўку і вылез у вольны, вельмі прасторны і боязны свет. Яны перайшлі чыгунку і выправіліся па дарозе ў лагчыну.

Глечык даволі ніякавата адчуваў сябе тут, у гэтай прасторы, усё карцела адстаць ад Свіста, прыхавацца за яго спіну, думалася, што вось-вось ад тых варожых машын загрукаціць чарга і смерць-боль праніжа яго цела. Аднак там пакуль што не бачна было нікога, і хлопец стрымліваў, перамагаў свой страх і ішоў поплеч з таварышам. Так яны перайшлі масток і набліжаліся к пабоішчу, ніхто не страляў у іх, і Глечык паспакайнеў. Свіст жа досыць рашуча, з гранатай за дзягай, на якой блішчала вялікая флоцкая спражка, падышоў да транспарцёра, што стаяў на дарозе, абышоў яго, зазірнуў у адчыненую ззаду дзверцы. Жывога тут не відаць было нікога, вод даль на гразі ляжаў ніцма забіты немец, ля яго ў канаве — другі, смярдзела паленай гумай, смылелым рызём і фарбай. Не бачачы небяспекі, Глечык таксама падышоў да машыны.

Зірнуўшы туды-сюды, Свіст ухапіўся за дзверцы і скочыў у нутро транспарцёра. Глечык з нарыхтаванай віントоўкай зазірнуў следам і аж адскочыў ад страху. На чорным цыратавым сядзенні, адкінуўшы голаў і звесіўшы на дно нерухомую руку, ляжаў забіты гітлеравец. Пасля, трохі асмялеўшы, хлопец цікаўна і палахліва ўгледзеўся ў яго бяскроўны белабрысы твар, ён хацеў убачыць у ім які выраз, якую рысу — разгадку той ваяёнічай сквалнасці, што несла ў Расію шматмільённая армія гэтых чужынцаў. Але твар немца быў звычайны, хударлявы, парадкам няголены, і ні следу болю, ні чаго іншага з былога пачуцця ўжо не было ў ім. Свіст жа, безуважны да забітага, бесцырымонна пераступіў яго і, лязгаючы нейкім жалеззем, пачаў корпацца ў чэраве машыны.

— Эй, Глечык, трымай!

Ён падаў у дзвёры новенъкі і нічуць не абгарэлы зграбны варанёны кулямёт. Глечык узяў яго, а Свіст яшчэ пакапаўся нешта і саскочыў з бярэмкам снаражоных патронамі стужак. Іх ён таксама аддаў хлопцу, а сам падхапіў на дарозе пакінуты аўтамат, нагой перавярнуў на спіну яго забітага гаспадара і гідліва плюнуў. Глечык увесь час адчуваў сябе ніякавата і боязна. Забітыя былі зусім як жывыя: у шынялях, папружках, з круглымі бляшанкамі процівагазаў, толькі не рухаліся, але здавалася, у кожнае імгненне яны могуць ускочыць з долу і кінуцца на іх. А Свіст гэтым часам, не звяртаючы на мерцвякоў асаблівай увагі, агледзеў матацыкл, абышоў другі транспарцёр, той, што засеў у канаве, і цераз борт таксама пералез у яго кузай.

— Халера, няма нічога, — з прыкрасцю сказаў ён адтуль. — Пагарэў увесь харч, ярына зялённая.

Глечык дык аж узрадаваўся, што яды не знайшлося (якая там яда сярод гэтай гідоты). Доўга тут расходжвацца яны не сталі і неўзабаве падаліся назад.

Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак і цяпер ужо не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экспедыцыя нават спадабалася Глечыку, і ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку, пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу і якіх ад самай граніцы не маглі спыніць нашы дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа, і Аўсееў са знешняй сваёй прастатой і нехлямяжасцю маюць нешта ўмелася, дужае і надзейнае. І толькі ён, Глечык, відаць, не меў у сабе ніякай вайсковай сілы і таму баяўся і пакутаваў: гэтулькі страху ў нядайнім бai вынесла яго хлапечася сэрца. Але ён пляўся, душыў у сабе той страх, стараўся ходзіць чымнебудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага сляўнага Свіста, да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябраўвалі ў апошнія дні, елі суп з аднаго кацялка. Маладая адзінокая і шчырая душа Глечыка гарнулася да іх — гэтай маленькой купкі бай-

цоў, у якой і ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак.

— От гэта ладна, — сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэя. — От гэта хвалю.

Ён пераняў у Глечыка яго ношу, беражна агледзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізной пяцярнёй, пацягнуў рукаятку.

— Трафей, — засмяяўся Свіст, саскокаючы ў траншэю да камандзіра. — А гламянуць няма. Была торба галет, ды і тая абгарэла. А гэта табе, камандзір, — усё трохі лягчэйши за твойго пудовіка «дзегця».

Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, нацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой.

— А патроны? — спытаў ён Свіста. — Гэта і ўсё? Не, брат, не падыдзе. На, Аўсееў, асвойтай, а мне мой болей здатны.

Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на відрах пілотку.

— Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР — з двума не зладзіш.

Аўсееў без усякай радасці ўзяў кулямёт, а Свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў у сцятым кулаку.

— Ну, а на гэта што скажаш? Га?

Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгім бліскучым ланцужку, заскарузлымі вялікімі пальцамі беражна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце.

— Пятнаццаць камянёў, анкерны ход — вот, брат, трафей! — хваліўся Свіст. — Хочаш, бяры. На імяніны не дам, а цяпер — калі ласка.

— Глядзі ты, ладная штуковіна: пятнаццаць камянёў, кажаш? — не то ўсур’ёз, не то з іроніяй казаў старшына. — Маладзец ты, Свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр, ці не так, ярына зялёная?

— Ну, яшчэ што скажаш: марадзёр! — засмяяўся Свіст. — Не хочаш — давай сюды.

Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усіе свае немалое сілы і так ляпнуў гадзіннікам аб

пашчэрбленую сцяну старажоўкі, што аж пасыпалася тынкоўка і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе пятнаццаць камень-чыкаў.

— Вось і ёсё, і маўчок — справа скончана, — сказаў камандзір і адварнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы.

Свіст пачухаў патыліцу, па-блазенску падміргнуў Глечыку і сапраўды не сказаў ні слова.

17

Зацікавіўшыся новаю зброяй, Глечык падышоў да Аўсеева, і яны ўдвох пачалі даследаваць гэты трафейны кулямёт. Аўсееў чамусьці зноў стаў невясёлы і маўклівы, і нельга было зразумець, што рабілася ў яго душы. Дэмантратрыўна не прыкмячаючы Глечыку, ён паставіў на бруствер трафей, здзымухнуў пыл і расчыніў затворную каробку.

— «Эмга трыццаць чатыры», апошняй мадэлі, — буркнуў ён. — У вучылішчы мы вывучалі. Хуткастрэльнасць велізарная — не раўня нашаму «дзегцяру».

Глечык уважліва глядзеў, слухаючы болей за сябе спрактыканага таварыша, і думаў, што той пакажа, як абыходзіцца з кулямётом. Але Аўсееў з незразумелай варожасцю закрычаў на хлопца:

— А наогул на якога д'ябла! Ты прынёс — ты і страляй!

— Даўк я ж не ўмею, — шчыра прызнаўся Глечык. — А чаму ты не хочаш?

Аўсееў памаўчаў, пашчоўкаў затворам і раптам злосна гыркнуў:

— Мне яшчэ жыць хочацца.

Глечыку ён не хацеў казаць усяго, што разумеў сам, — таго, што з кулямётом куды больш небяспечна ў баі, чымся з вінтоўкай, што ў першую чаргу б'юць кулямётчыкаў, што цяпер яму не схавацца ў траншэю, бо Карпенка запатрабуе агню і зноў Аўсеееву прыйдзецца рызыкаваць галавой. Адразу чорным ценем азмрочыўся яго спачатку праяснелы настрой, зноў у голаў шыбануў жаль, што, паддаўшыся нерашучасці і стоме, праспаў такую здатную для паратунку ноч. Трывожнае пачуццё асуджанасці ўсё больш ахоплівала яго, і Аўсееў, напружыўшы ўсе сілы розуму, узяўся шукаць выйсця.

Ён прыкінуў, што калі перадаць кулямёт Глечыку і дамовіцца з ім, дык можна было б, прыкрываючыся ад старшыны рогам старажоўкі, па траншэі і канаве як-небудзь прабрацца к лесу. Думалася яму, што напалоханы ў першай сутыгчы Глечык можа пагадзіцца на ўцёкі, а ён паабяцае, што затым паможа знікнуць і яму. Таму, раптам перамяніўшы свае адносіны да маладога байца, Аўсееў па-сяброўску спытаў:

— Слухай, хочаш кулямёт? Страваць я цябе навучу.

— Ага, навучы, — згадзіўся Глечык і падступіў бліжэй.

Аўсееў ужо акрыяў ад першай удачы і ўзяўся тлумачыць, як зараджаць кулямёт, калі ад старажоўкі пачуўся строгі Карпенкаў голас:

— Не хітруй, Аўсееў. Тут табе не кірмаш — таргавацца. Табе загадана, ты і выконвай.

Звузіўшы на ветры злосныя вочы, Аўсееў з нянавісцю паглядзеў на старшыну і прыкусіў губу.

— Сабака, — ціха сказаў ён праз зубы. — Фельдфебель. Чорта лысага ты тут да вечара пратрымаешся. Паб'юць, як мышэй.

Глечык з раптоўнай трывогай у душы зірнуў на яго, памаўчаў, прыкідваючы сэнс благіх слоў, і не паверыў таварышу.

— Няўжо паб'юць? А мы з кулямётаў, ды «пэтэр» ёсць.

— З кулямётаў! — пагардліва чмыхнуў Аўсееў. — Прафан ты ў гэтых справах. Невук зялёны.

Глечык збянятэжана паціраў рукавом варанённую сталь кулямёта. Настойлівая ўпартасць Аўсееева ў благім урэшце ўстрывожыла і яго, але хлопец не хацеў верыць у тое, бо ўжо звыкся з думкай аб іх удачы, і з кепскім проста не было сіл пагадзіцца.

— Пшанічны вось змыўся, — змрочна паведаміў Аўсееў. — І, пэўна, зрабіў правільна.

— Як змыўся? — прастадушна здзівіўся Глечык, узняўшы на хлопца вялікія чысцютка-сінія вочы.

— Так. Махнуў у тыл і цяпер дзе-небудзь у абозе анучы сушыць.

Глечык паныла змоўчаў, стараючыся зразумець таямнічае знікненне Пшанічнага. Як можна было пакінуць таварышаў, узвод, уцячы ў тыл — гэтага Глечык, як ні стараўся, ніяк уявіць не мог. У галаве паўставалі неадольныя ў яго разуменні перашкоды для такога ўчынку — загад камбата, які належала выканаць, гнеў таварышаў,

каторы ў такіх умовах нельга было стрываць, вечная ганьба трусасці, што разадрала б яго душу, урэшце — такія далёкія, але ўладарныя паняцці, як прысяга і абавязак перад Радзімай.

Пакуль хлопец пакутліва меркаваў, Аўсееў адступіў у траншэю і пільна пазіраў на яго. Першы план паратунку праваліўся ў самым яго пачатку, і цяпер хітры Аўсееў думаў, што прыдумаць яшчэ. Згаворвацца з Глечыкам было, відаць, марнай справай, бо хлопец ён недалёкі і цяпер трохі абстраляўся, пасмялеў і на ўцёкі, пэўна, не згодзіцца. Не адважваючыся канчаткова раскрываць яму свой намер, Аўсееў усё думаў, пакуль грымотны голас Карпенкі зноў не ўстрывожыў увесь пераезд:

— К бою!!!

Міжвольна падпарадкуючыся камандзе, Аўсееў ухапіўся за кулямёт, палахліва кінуўся на сваё месца Глечык, а старшина ўладарна і сурова распараджаўся далей:

— Свіст, на прыцэл — танкі! Аўсееў — па пяхоце. Глечык — гранаты к бою! Замры! Агонь па камандзе!

Зноў смяротная небяспека падступіла да пераезда. Удалечы добра бачнай дарогі на выездзе з вёскі, стрэхі якой ледзьве тырчалі з-за ўзгорка, паказаліся немцы. Гэта была вялікая, відаць, калона, якая марудна пасоўвалася з некалькімі танкамі ў галаве.

Над шэрым восеніцкім полем, над скрыжаваннем дарог і далёкім лесам, за якім быў такі зманлівы для гэтых людзей паратунак, сумнай усмешкай бліснула нізкае сонца.

Толькі на адзінае імгненне ясным прасветам слізганула яно па сырой гліне траншэі, шэрай сівізне ржышча, полымем кранула рэдкае пажоўклае лісце бяроз, і гэта яго ціхая ласка вострым болем тугі працяла людскія сэрцы. Глечык скіраваў удалячынъ віントуку, асцярожна загнаў у патроннік патрон і ўціснуў у плячо пашкрабаны драўляны прыклад. Ён трошкі пабялеў, зябка ўздрыгваў і, каб суняць тую дрыготкую самоту, тужэй прыціскаўся да зямлі і мацней сціскаў ложа. Карпенка высунуў наперад цяжкую сваю сківіцу, у дзясятак маршчын сцяў нізкі шырокі лоб. Аўсееў зморшчыўся, нібы ад зубнога болю, і здзічэлым позіркам лыпаў па абшарах, шукаючы, пэўна, ратунку. У гэтым пакутным напружанні раптам незвычайна і дзіўна прагучала заўзятая Свістава прымаўка:

— Эх, ярына зялёная!.. Слухай байку.

Глечык, якому за рогам старажоўкі не відзён быў гэты дзівакаваты чалавек, аднак, учуў яго і здзівіўся. Здзіўлена варухнуў бровамі зацяты заклапочаны камандзір, нервозна вертануўся к суседу Аўсееў. А Свіст, прыгарнуўшы да бока абышты кірзай прыклад свайго «пэтээра» і сочачы за ворагам, казаў:

— Ось, браткі. Сядзяць у турме два басякі. Аблаялі ўрадніка, вось і сядзяць галодныя і пра жратву думаюць. Кажа адзін: «Давай, Ягор, зробім падкоп і ўцячом». — «Давай», — згаджаецца Ягор. «Пасля давай зломім замок і ўлезем у хлебную лаўку». — «Давай», — кажа Ягор. «Возьмем бохан і ходу». — «Давай». — «Схаваемся дзе ў падваротню і па чарзе: я кусь, ты кусь...» — «Ага, — ablізываецца Ягор. — Ты кусь, і я кусь... кусь...» — «Я кусь, а ты кусь-кусь! — як зараве Піліп. — Во табе!» — і кулаком у рыла Ягору. Той і завыў: «Ты ж сам два разы кусь-кусь». И давай яны біцца. Уляцеў надзірацель, разняў і абодвух у карцар — на адну ваду. Вось. Можна смяяцца, — жартуюна абвясціў Свіст.

Але і гэты раз ніхто не смяяўся. Карпенка не спускаў вачэй з калоны, якая ўсё расла і расла на дарозе, ужо чуваць было, як дрыжала зямля ад танкаў, як ляскацелі іх цяжкія шырокія тракі. Пяхоты, здаецца, было небагата — некалькі машын, а далей у калоне ішлі груженыя аўтамабілі. Крыху не дасягнуўшы бяроз, якраз на самым пагорку, пяхота пасаскоквала з кузаваў і тут жа пачала разбягацца абавал дарогі ў няроўны мітуслівы ланцуг. Машыны спыніліся, і далей уніз пайшлі танкі — троі грукатлівыя сталёвыя агравадзіны.

— Віцька! — сярод наплыўшага густога грукату ўстрывожана крыкнуў Карпенка. — Не спяшайся!

Свіст не спяшаўся. Недзе ўнутры яго маркотна заныла нядобрае прадчуванне: ведаў баец — пачнецца нялёгкае. Але гэта на адзін толькі кароценькі момант. Хлопец адразу ж перайначыў сябе на звычайны зухавата-дзелавы настрой і сачыў за ворагам. Трохі засмучала яго, што танкі ішлі ў лоб. Хоць бы адзін крутануў дзе ўбок, падставіў борт, і тады Віцька спрытна пранізаў бы яго. Але яны ішлі прама, а ля дарогі, не спраўляючыся за імі і адстаючы, разгортваўся ланцуг.

З сярэдзіны пагорка пярэдні танк, не спыняючыся, гримнуў стрэлам — над пераездам нешта фыркнула, і ззаду ў полі скалануў

зямлю выбух. Другі снарад ударыў у чыгунку перад траншэй — байдоў аглушкила, абдало пылам, зямлёй, кіслым смуродам тратылу. На лініі ўздыбілася некалькі вывернутых з насыпу шпал, за- драўся ўгору сагнуты канец перабітай рэйкі.

Пагойдваючыся і пакалыхваючы гарматамі, танкі ішлі ў лагчыну, а пераезд маўчаў. Пярэдні ўжо набліжаўся да абарэльных транспарцёраў, дасягнуў іх, сапхнуў у канаву пакінуты матацыкл і павярнуў крыху, каб абысці завернутую ўпоперак дарогі машыну. І тады без каманды Карпенкі, але вельмі ў час звонка грукнула Свістова ружжа, і танк адразу стаў. Яшчэ нічога не было відаць — ні дыму, ні полымя, але збоку ўжо адскочыла накрыўка люка, з якога, бы тараканы са шчыліны, кінуліся на дарогу чорныя танкісты. Старшына даў першую чаргу, і пераезд азваяўся беспарадковым грукатам.

Яшчэ праз хвіліну ўвесь гэты восеньскі панылы аблішар напоўніўся бязладным страшэнным грываццем. Трапіўшы пад кулямётны абстрэл, пяхота ў полі залягала і адкрыла па пераездзе агонь. Другі танк асцярожна пасоўваўся па дарозе, адпіхнуў убок транспарцёр і, прыпыніўшыся, навёў гармату.

— Лажысь!!! — галасіста крыкнуў Карпенка, і не паспей яшчэ яго крык патануць у грукаце бою, як страшэннае сілы выбух чорнай земляной хмарай накрыў пераезд-траншэю, людзей, старажоўку.

Калі пыл здзымула ветрам, стала відаць, што ад той дарожнай будыніны разляцеліся ў бакі кавалкі дошак, тынкоўкі, ад даху не засталося і следу, а ў тым месцы, дзе некалі была грубка, курылася вялізная варонка з мучніста-мяккай зямллёй.

Пераезд змоўк, здавалася, нікога жывога ўжо не засталося ў траншэі. Аднак у самым канцы яе мільганула зацярушаная пяском постаць Свіста — ён ухапіў ружжа і роспачна, злосна вылаяўся. Яго ўлюбёная зброя, якая не раз ужо выратоўвала людзей з бяды, недарэчна пазірала з бруствера кароткім перабітым ствалом.

— Старшына, братка! Што нарабілі, гады паўзучыя! Ах, чортавы выгадкі! — лямантаваў Свіст, без патрэбы ляпаючы затворам свае сапсанай зброя.

І тады з акопа ўзнялася збялелая ў твары, дзіўна павольная і расслабленая постаць Карпенкі. Невідушчым позіркам змярцвелых вачэй старшына паглядзеў на дарогу, дакрануўся рукой да разбітай

галавы, з якой на плечы шыняля, на бруствер і прыклад кулямёта лілася густая неўтаймаваная кроў.

— Свіст!.. Не пушчаць! — слабым, дрыготкім голасам выкрыкнуў ён і паваліўся ў траншэю.

Свіст кінуўся да яго, мінаючы Аўсеева, які, уцяўшы голаў у плечы, курчыўся ў ячэйцы. Бранябайшчык падхапіў старшыну, прыўзняў яго, той цяжка, задышліва соп, круціў галавой і асіпла прасіў:

— Танкі, танкі... Бі, не спазніся...

Ён не ведаў, што біць танкі ўжо не было чым, і Свіст яму не сказаў пра гэта. Крыавячы свае руکі, бранябайшчык пацёртым у кішэні пакетам перавязваў яго галаву са зліплымі ад крыві валасамі, услухоўваўся ў грукат бою і недарэчна супакойваў параненага:

— Нічога, нічога! Ты ляжы, ляжы...

Пасля баец ускочыў у траншэю, працяты благой думкай, што немцы ўжо побач, а іх засталося ўсяго двое. Але ў гэтых час збоку ад руін старажоўкі забахалі стрэлы Глечыка, Свіст узрадаваўся і схапіў кулямёт старшыны. Немцы ў полі пакрысе перабягалі ў нізіну, а два танкі вельмі асцярожна, адзін па правым баку дарогі, другі па левым, мінулі транспарцёры і набліжаліся да мастка. Кулі з іх кулямётаў секлі зямлю, чыгунку, быльнёг, верашчалі ўвысі, рыкашэцячы ад рэек. Разрывы і стрэлы поўнілі наваколле грымотным жахлевым стогнам.

Свіст быў чалавек дзеяння, не ў яго хараектары было разважаць і думаць нават у спакойны, здатны для гэтага час. Цяпер ён бачыў, што, прарваўшыся на пераезд, танкі падушаць іх у траншэі і, нікім не затрыманыя, пойдуць далей да лесу. Адзінае месца, дзе можна было затрымаць іх, — гэта на мастку, абапал якога ляжала гразная балацявіна. Гэтая думка ледзь не імгненна шыбанула ў яго галаву, калі пярэдні танк быў ад мастка ў якіх пяцідзесяці кроках.

Бранябайшчык кінуў кулямёт і, бегучы ў свой канец траншэі, крыкнуў усё яшчэ скурчанаму ў ячэйцы Аўсееву:

— Давай к кулямёту! Прыкрай!

Ён ухапіў у абедзве руکі дзве цяжкія супрацьтанкавыя гранаты, на локцях і каленях вылез з акопа, пераваліўся цераз бруствер, ускочыў, прыгнуўшыся, разы тры сігануў да чыгункі і кульнуўся ў выбітую снарадам варонку. Там ён агледзеўся. Танкі ўсё ішлі,

б'ючы з кулямётаў, кулі коратка, лята фыркалі над самым насыпам. Ён трошкі марудзіў, цяжка дыхаў і збіраўся на апошні, рашучы скачок. Разбіваючы сырую зямлю, наўскасяк ад шпалаў к канаве прабегла чарга — вжык, вжык, вжык, — і на абочыне застаўся роўны ланцужок чорных плямак-адмецін. Свіст ускочыў і што было сілы кінуўся ўніз, пад прыкрыцце невысокага дарожнага насыпу.

Па сцягне яго ўсё ж сцебанула, баец адчуў, як пацёк да калена гарачы ліпкі струмень крыві, але боль быў невялікі, і баец не зважаў на яго. Прыгнуўшыся за насыпам, на каленях і локцях ён кінуўся да мастка, на які, замарудзіўшы ход, быццам конь, які абнюхвае трываласць апоры, ужо выходзіў пярэдні танк. Удушлівая горыч перахапіла дыханне, ад стомы ў грудзях разрывалася сэрца.

Яны сышліся якраз на мастку — ушчэнт змораны, паранены баец і гэтае грымлівае крыжастое страшыдла. Свіст, слаба размахнуўшыся, адну за адной штурнуў пад гусеніцы абедзве свае цяжкія гранаты, але сам ні скавацца, ні адбегчы ўжо не паспеў...

18

Невядома, што здалося немцам, але, пасля таго як пярэдні іх танк, падарваны Свістам, праваліўся пад мост, уткнуўшыся гарматай у тарфяністую багну балота, яны ўзняліся са схілу пагорка і, адстрэльваючыся, пачалі адыходзіць назад. Другі танк даў задні ход і таксама папоўз угору. Страбляніна паменшала, і абцярушаны зямлёй, замурзаны, спакутнелы Глечык адарваўся ад сваёй вінтоўкі.

Уесь ён аж калаціўся ад перажытага і ледзьве асільваў сябе, каб не заплакаць, не спаражнець ад пакут і мінулага жаху. Пачуццё і rozум не маглі пагадзіцца, што няма ўжо і Свіста, што нерухомая яго постаць, выбухам адкінутая ў травяністую мокрую забалаць, ніколі ўжо не ўстане, не загамоніць, нават не паварухненцца. Але самае страшнае было ў пакутным бяссіллі заўжды ўладарнага, руплівага старшины, без якога Глечык адчуў сябе зусім маленькім, слабым і разгубленым. Ён не парадаваўся нават з таго, што немцы пачалі адыходзіць. Агорнуты новай трывогай, хлопец падбег да Карпенкі.

Старшина, відаць, вельмі пакутаваў. Твар яго неяк раптоўна схуднеў, шчокі запалі, зблелі пад натапыраным шчаціннем, якое цяпер адразу пабольшала. Ён ляжаў на баку, адкінуўшы голаў, у набрынялай крываю павязцы, уздрыгваў, скурчыўся ад болю і ціха варушыў вуснамі. Глечык, укленчыўшы побач, нагнуўся, яго спакучанае сэрца аж разрывалася ад нясцерпнага гора страты.

— Што, што? Ну што вам, таварыш старшина? Свіста няма, няма, — бы да малога, лагодна і жаласна казаў ён, прытрымліваючи знявеchanую галаву камандзіра.

— Стой... Стой... — відаць, не пазнаючи байца, ціха шаптаў старшина. Яго засмяглыя вусны ледзьве ўжо варушыліся, усё больші паўзы між словамі: — Свіст... Бі!

Глечык зразумеў, і ў яго скрывіліся вусны — ад жалю да камандзіра і сябе, да мёртвага небаракі Свіста, ад страху і роспачнай адзінокай безнадзеянасці. Не ведаючи, чым дапамагчы параненаму, ён усё папраўляў яго голаў, падклаў пад яе сваю пілотку, але старшина не ляжаў на ёй, усё кідаўся, скрыгаў зубамі, хмурыў, паводзіў бровамі, быццам назіраў бойку, і натужна патрабаваў:

— Свіст... Свіст... Развяза!..

— Яны ўжо адступілі, — усё сіліўся вытлумачыць Глечык. — Адышли.

Старшина быццам учую тое, прыціх, услухаўся, цяжка, з намаганнем узняў павекі і далёкім, незнаёмым позіркам паглядзеў на хлопца.

— Глечык! — неяк нібы супакоена і нават трошкі ўзрадавана вымавіў старшина. — Глечык, ты?

— Што вам, таварыш старшина? Можа, вады? Можа, шынель падаслаць? Свіста няма ўжо, — казаў Глечык, адразу акрыяўшы ад таго, што старшина ачнуўся.

Гэтая нечаканая радасць узбадзёрыла хлопца, і тое, што гэты суровы, паважаны камандзір меў патрэбу цяпер у яго дапамозе, натхнёны самаадданасцю запаліла Глечыка. Ён адчуваў, што мог бы цяпер перамагчы найцяжэйшае, перасіліў бы ўсялякі страх і гатовы быў на самае вялікае, калі б тое спатрэбілася старшине. Але камандзір зноў заплюшчыў вочы і сцяў зубы — сказаць ужо ён, здаецца, не мог нічога. І тады ў траншэі з'явіўся Аўсееў. Прыгнуўшыся,

з вінтоўкай у руцэ, ён таропка сігануў цераз Карпенку, абсыпаўшы яго зямлёй са сцяны, і нечакана і загадкова кінуў Глечыку:

— Цякай к чортавай матары!

Усё прытрымліваючы старшынову голаў, Глечык не зразумеў і вялікім змярцвельымі вачыма няўсямна пазіраў услед таварышу, які адразу ж знік за павароткай траншэі. І калі праз момант усё стала страшэнна ясна, Глечык амаль фізічна адчуў, як пакутна су-тыкнуліся два варожыя неўразумелыя пачуцці — прагнасць паратунку, пакуль была на тое магчымасць, і свежая яшчэ, толькі што пазнаная і гордая рапушчасць стрывацаць. Хлопец збянтэжыўся і аж застагнаў ад гэтай нязноснай раздвоенасці. А на дне траншэі кідаўся непрытомны камандзір, яго акрываўлены, спатнелы твар пыхаў жарам і вялікаю муکай, а з вуснаў слабым шэптам сыходзіла адна толькі фраза:

— Свіст, агоны! Агонь, хутчэй агонь... ох!

Нешта гарачым варам шыбанула ў голаў Глечыка, з вачэй яго, няпрошаныя і нястрымныя, пырнулі слёзы, пякучая крыўда апаліла яго шчырую душу. Ён ускочыў у траншэю, ужо не тоячыся ад ворага, і ўбачыў Аўсеева, які, мільгаючы падэшвамі, шалёна адмахваючы левай рукой, з вінтоўкай у правай шпарка бег па канаве да лесу. Глечык захлябнуўся слязымі і крыўдай і па-хлапечы звонка з неспатольнай здзічэлай роспаччу закрычаў услед:

— Стой!!! Стой!!! Што робіш, зладзюга? Стой!!!

Аўсееву на бягу азірнуўся і яшчэ хутчэй замільгаў нагамі, відаць было, не затым ён пабег, каб спыняцца. Тады Глечык дрыготкімі рукамі ўхапіў старшыноў кулямёт, перакінуў яго на тыльны бруствер і, амаль не цэлячыся, выпусціў наўздангон Аўсееву ўсё, што было ў недастрэленым дыску.

Калі ён, узрушаны і дзіка зацяты ад жаху, адняў ад прыклада замурzanую шчаку, дык убачыў далёка ў канаве шэры нерухомы бугарок шыняля, што горбіўся на спіне Аўсеева, і болей аж да самага лесу нідзе не было нікога. Знясілены Глечык гаротна апусціў руку. Восеньскі вечер хутка сушыў яго слёзы, баец раптоўна апусцеў, сціх і, хістаючыся, невядома куды пабрыў па траншэі.

Ён хадзіў так па ёй, можа, гадзіну ці дзве. Хадзіў, слепа натыкаючыся на сцены, на зваротку ля сваёй ячэйкі, погляд яго стаў

нерухомы, і ў акругленах вялікіх вачах была пустата. Адзін раз ён наткнуўся на старшыновы ногі ў кірзавых ботах, спатыкнуўся аб іх і апусціўся да былога свайго камандзіра. Старшына ляжаў ціха, раскінуўшы ў бакі сагнутыя ў локцях рукі і трошкі ашчэрыўшы шырокія зубы. Нічога ў ім ужо не было ад былой рупнай камандзірскай строгасці, толькі цымяна ўгадвалася ў рысах твару нейкае запытанне, здзіўленне — можа, адбілася гэта ўчарашняя развага аб tym, каму з іх, шасціных, суджана будзе закончыць бой. І, можа, адчуў ён або зразумеў, што побач адзін толькі Глечык, і таму спазнелым нямым здзіўленнем азначыўся гэты змярцвелы твар.

19

У полі запанавала цішыня. Вечер настойліва гнаў з неба нізкае ашмоцце хмар, шмат дзе ў вышыні блішчалі прагалы блакіту з беражкамі далёкіх белыхablokaў. Між імі зманлівай скупой расасцю праглядвалася восенійскае сонца, і шырокія імклівыя цені няспынным агромністым статкам хутка-хутка плылі па зямлі.

Гэтая маўклівая сцішанаць мала-памалу пачала вяртаць да жыцця збалелага нутром Глечыка. Як ні жахліва і безнадзейна было яму заставацца ў адзіноце на месцы смерці сваіх таварышаў, але, забіўшы Аўсеева, ён адчуў, што прыйдзецца трываць да канца. І хлопец няспешна і без былой баязлівасці, безуважны ўжо да сябе, хадзіў па траншэі і ладзіў зброю. Ён перанёс старшыноў кулямёт у Свіставу ячэйку, трафейны паставіў на другім фланзе. Пасля ён туды ж перавалок стужкі, апроч таго, у Карпенкавай ячэйцы ўзяў апошнюю супрацьтанковую гранату, развінціў, паглядзеў, ці заряджана, і паклаў на броўку траншэі.

Немцы на пагорку чамусьці маўчалі, але не знікалі і ўсё хадзілі ўдалечыні за бярозамі, нешта выглядалі. Аднойчы, збочыўшы з дарогі ля вёскі, у поле выехала некалькі машын з гарматамі ззаду. Глечык разумеў, што яны нешта рыхтуюць, але ранейшага страху ў хлопца ўжо не было, была толькі маўклівая злараднасць ад іх шматлікіх намаганняў супраць яго, аднаго.

Так ішоў час, ужо, мабыць, настаў поўдзень. Неба ўсё праяснялася, зганяючы хмары, усё часцей і даўжэй паказвалася негара чае сонца. Вечер добра сушыў начную макрату, святлелі размяклыя

груды бруствера, бралася ў падсохлыя плямы дарога, толькі Глечыкаў шынель усё быў вогкі, ушчэнт запэцканы глеем і пудовым цяжарам душыў плечы. Міжвольна горнуচыся да цяпла і сонца, баец вылез з сырой засені акопа і сеў на бруствер, звесіўши з каленъ бязвольныя рукі.

Так, перажыўши страх і да��улівую асцярогу за сваё жыццё, маўкліва сядзеў ён на пераездзе тварам да таго поля, дзе варушыліся, ездзілі і хадзілі ворагі, рыхтуочы чарговы ўдар, і ў галаве яго мроіліся невясёлыя, цяжкія думкі.

Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчуванне мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуюочы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываюочы дробныя нягоды вайсковай службы — старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіва нязначнае, дробязнае ў параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе, верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўши яго, ён ужо не мог застацца ранейшым — ціхмяным, боязкім Глечыкам, нешта новае — мужнае і цвёрдае — уваходзіла ў яго характар.

Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У поле з вёскі выехала яшчэ некалькі машын, якія падаліся ў аб’езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прямую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат — ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася — хоць як-небудзь: у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, — ўсё роўна хацелася жыць.

Глечык, зажмурыўшыся, усім нямытым, запэцканным слязьмі тварам паглядзеў угору на сонца — яно было яшчэ высока і свяціла, не спяшаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябессе. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы доўга глядзеў у неба. Марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў.



У спапялелую ад гора душу байца дыхнула замілаванай, шчаслівай мінуўшчынай яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для васямнаццацігадовага юнака. Ён ледзьве ўтрымаў крыўдлівую спазму ў горле і глядзеў, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуваўняў... І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупваў у шэрай засмужанай высі ту ю рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна-абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу:

— Курл!.. Курл!.. Курл!..

Наўздангон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыламі, не дужа высока ляцеў, быццам шкандыбаў у паветраным абшары, адсталы, падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгнуўся здзіўлены Глечык, нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель кричаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі

крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыяй, але дагнаць чародку не мог.

Ад жахлівае роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапчаче сэрца. Глечык aberуч ухапіўся за галаву, зацяў вушки, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыякавы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усё яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.

А ў душы, прарваўшыся з памяці ад таго незвычайнага напамінку, ужо шырыліся, гримелі тугой пяшчотныя, дарагія ўспаміны з таго далёкага, што стала ўжо мінульым і такім нясцерпна замілаваным. Як жывая, паўсталая ў памяці маці — маладая і прыгожая, але не такая прыветная і пяшчотная, як была заўсёды, а з гаротай на твары па ім, яе сыну. Успомнілася настаўніца Клаўдзія Якаўлеўна, якая любіла яго ў школе, несучы яму са свае шчодрай на ласку душы сарамяжную і цёплую жаночую прыхільнасць. З'явіўся перад вачыма непаседлівы Алёшка Бондар і з ім — дураслівия іх забавы, паходы ў Селіцкую пушчу і такія тады зманлівия гульні ў вайну — саме праклятае з усіх ліхаў, заведзеных жыццём на зямлі. Зашчымела ў душы старое расказянне за Людку, выдуманым каханнем да якой некалі дражнілі яго ў школе, за што ён зненавідзеў і аднойчы пакрыўдзіў гэтую дзяўчынку з задуменнымі сінімі вачымі.

Ахоплены ўладарнаю сілай успамінаў, не адразу заўважыў ён, як узняўся аднекуль суцэльны далёкі гул. Хлопец ачнуўся, калі на пагорак абапал дарогі выпаў з статак крыжастых страшыдлаў, загрукатала ўсё наваколле і да самага споду задрыжала зямля. Скочыўшы з бруствера, Глечык скапіў адзінную сваю гранату, прыціснуўся спінай да дрыготкай сцяны траншэі і чакаў. Ён разумеў, што гэта канец, і з усяе сілы зацяў у сабе нясцерпную журботу душы, у якой вялікаю прагай да жыцця ўсё біўся далёкі прызыўны жураўліны крык...

Пытанні і заданні да частак 1—4

1. Якія акалічнасці жыцця пісьменніка паслужылі або маглі паслужыць матэрыялам для стварэння аповесці «Жураўліны крык»?
2. Якая мэта стаяла перад шасцю салдатамі на пераездзе? Ці магчыма яе было дасягнуць?
3. Навошта пісьменнік так дэталёва малюе карціну развітання камбата з байцамі?
4. Ці ёсьць у апісанні прыроды прадчуванне таго, што чакае салдат?
5. Ахарактарызуйце паводзіны Пшанічнага на пераездзе і выкажыце сваё стаўленне да іх.
6. Як вы ацэнъваеце злосны зварот Карпенкі да байцоў? Чаму ён выбраў такі тон размовы?

Пытанні і заданні да частак 6—13

1. Якімі ўяўляюцца вам героі пры першасным знаёмстве з імі? Хто з іх больш спадабаўся і чаму?
2. З якой мэтай пісьменнік малюе падрабязнасці жыцця байца Пшанічнага ў даваенны час?
3. За што Глечык хоча папрасіць прабачэння ў сваёй маці, якая засталася ў варожым палоне адна?
4. Чаму Карпенка са шкадаваннем думаў пра Фішара?
5. Як ставіцца аўтар да сваіх герояў?

Пытанні і заданні да частак 14—19



1. Як бы вы растлумачылі паводзіны Пшанічнага і Аўсеева ў крытычнай сітуацыі? Знайдзіце адказ на гэта пытанне ў іх даваенным жыцці.
2. Чым кіруеца Пшанічны пры прыняцці рашэння ўцячы з пераезда і здацца ў палон немцам? Ці можна зразумець логіку яго паводзін?
3. Як можна ахарактарызаваць учынак Фішара ў апошнія моманты яго жыцця? Якім вам уяўляеца гэты чалавек?
4. Якое пачуццё ў вас выклікаў вобраз Віцкі Свіста?



5. Разгледзьце ўважліва малюнак. Які ўрывак з аповесці «Жураўліны крык» можна выкарыстаць для апісання гэтага малюнка? Якімі словамі тэксту яго можна падпісаць? Што хацеў сказаць Васіль Быкаў праз гэты ўрывак?
6. Чаму твор заканчваецца шматкроп'ем?

Пытанні і заданні да ўсёй аповесці

1. Складзіце цытатны план аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Дайце загаловак кожнаму яе раздзелу. У чым адметнасць пабудовы аповесці?
2. У творы расказваецца пра адзін эпізод пачатку вайны. Чаму аўтар назваў твор аповесцю? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
3. Прачытайце артыкул «Пра аповесць “Жураўліны крык”». Знайдзіце абзац, дзе вельмі сцісла і дакладна харектарызуеецца змест аповесці, сэнс усяго, што паказана ў творы.
4. Чаму аповесць называецца «Жураўліны крык»? Які сэнс гэтай назвы і як ён раскрываецца ў дачыненні да аднаго з герояў твора?
5. Суаднясіце цытатныя харектарыстыкі з адпаведнымі персанажамі (трэнажор па аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык»).
6. Выберыце для параўнання двух персанажаў аповесці «Жураўліны крык» і пакажыце, як раскрываецца харектар у яго паводзінах, адносінах да выканання загаду, салдацкага абавязку, таварышаў, у яго размовах, знешнім выглядзе. Як усё гэта адпавядае яго папярэдній «біяграфіі»?
7. Якія маральна-этычныя нормы паводзін, неабходныя чалавеку ў жыцці, сформуляваў у сваім творы Васіль Быкаў?
8. Па якіх творах пісьменніка створаны кінафільмы, тэатральныя спектаклі?
9. Напішыце сачыненне па аповесці пад назвой «Выпрабаванне вайной», узяўшы за аснову лёс аднаго з персанажаў аповесці або змест твора ў цэлым.



Пра аповесць «Жураўліны крык»

Вось яна, вайна — бой, смерць, паражэнне, перамога над сваёй слабасцю і ворагам, — у творы Васіля Быкава «Жураўліны крык».

Шэсць чалавек пакінуты прыкрываць адступленне батальёна на пераездзе. Першыя, самыя трывожныя дні і гадзіны вайны. Адчуванне страшэннай і незразумелай катастрофы. І нявер'е, што гэта праўда, што гэта можа быць. І рэальнасць — усе шасцёра бліжэй за ўсіх да той злавеснай сілы, якая сунецца з заходу і перад якой усё, гэткае, здавалася, надзейнае, незразумела адступіла і адступае. А яны засталіся — загад і абавязак, — хоць кожная жылка крычыць, патрабуе не чакаць.

Гэта пачуццё разліта ў аповесці як штосьці агульнае, што захоплівае і чытача, хоць кожны з шасцярых байцоў перажывае яго па-свойму і ўсе трymаюцца па-рознаму. Пачуццё гэта ствараецца і перадаецца і адзінокім зламаным шлагбаумам, і каламутнай шэррасцю раніцы, і золкасцю паветра, і холадам зямлі, у якую чырвонаармейцы закопваюцца... І ўсё гэта адчуваем і мы як рэальнасць, што абступае нас, забірае нашы думкі, адчуванні, наш настрой. І чытачу ўжо здаецца, што гэта ён на tym пераездзе, а побач — ледзь знаёмыя яму людзі, але цяпер самыя бліzkія на ўсёй планече, бо з імі яму сустракаць усю нямецкую армію і, магчыма, сваю смерць. І яму цяпер гэтак трэба, гэтак важна ведаць, хто ж яны, тыя, што побач з ім, якія яны?.. Аўтар нібы і не навязвае нам свой расказ пра кожнага з шасцярых, а толькі адказвае на нашу нецярплювасць уведаць пра іх усё.

Уся аповесць і складаецца з «біяграфій» персанажаў, узятых у агульную рамку вайны, бліzkага бою, чакання немінучай пагібелі. Гэта «рамка» якраз і надае значнасць усяму, што калісьці было з чалавекам і што ёсць, выяўляючы вялікае або нікчэмнае ў ім.

Адзін за адным гінуць і хліпкі, але сумленны інтэлігент Фішар, і здаравяка і «статутнік» Карпенка, які ім пагарджаў, і бесклапотны блатняк Свіст. Забіты і тыя, што спрабавалі абхітрыць і таварышаў, і самую смерць: Аўсееў, Пшанічны.

У акопе застаецца самы малады, але страшэнна пастарэлы за адны суткі Глечык... Ды яшчэ — невідочна — чытач, які дзякуючы

праўдзіваму таленту Быкава таксама паспей перажыць увесь бой і ўсе страты, адну за адной, адчуў бязлітаснасць і тугу смерці. Але чытач можа адысці ў свой, мірны, час, да сваіх спрай, клопатаў, радасцей. Пакінуўшы на tym адзінокім пераездзе з абломкам шлагбаума байца — ледзь не хлопчыка. Пакінуўшы яго паміраць замест сябе, за сябе. Бо час незваротны. Але што ён не можа (і не здолее), не павінен, не мае права — гэта забыць! Во гэтых франтавых хлапчукоў: «Скочыўшы з бруствера, Глечык схапіў адзіную сваю гранату, прыціснуўся спінай да дрыготкай сцяны траншэі і чакаў. Ён разумеў, што гэта канец, і з усяе сілы зацяў у сабе нясцерпную журботу душы, у якой вялікаю прагай да жыцця ўсё біўся далёкі прызыўны жураўліны крык...»

Паводле Алеся Адамовіча.

АПОВЕСЦЬ

Адным з асноўных жанраў эпічнай літаратуры з'яўляецца аповесць. Па характеристы развіцця дзеяння, па сюжэце аповесць больш складаная, чым апавяданне. Па сваім памеры аповесць займае ся-рэдзіннае месца паміж апавяданнем і раманам.

Аповесць — твор значна большы па памеры за апавяданне, сюжэт складаецца з некалькіх эпізодаў, якія ахопліваюць значны перыяд жыцця герояў.

Прыкладам аповесці з'яўляецца твор Васіля Быкава «Жураўліны крык» або вывучаны ў VI класе твор Кузьмы Чорнага «Насцечка». Іншы раз у аповесці малююцца характеристы не адной, а некалькіх дзейных асоб, тыя складаныя ўмовы і абставіны, у якіх яны фарміруюцца і выяўляюцца. Каб глыбей зразумець паводзіны герояў твора «Жураўліны крык», аўтар малюе карціны іх даваеннага жыцця, распавядае пра ўмовы, якія іх фарміравалі. Гэта дапамагае чытачу лепш зразумець, чаму кожны з герояў аповесці робіць свой выбар і так па-рознаму паводзіць сябе ў самы драматычны момант жыцця.

Чым адрозніваецца аповесць ад апавядання? Пакажыце гэта адрозненне на прыкладах твораў, змешчаных у вучэбным дапаможніку.

Вобраз-характар у эпічным творы

Паказваючы жыщё ў эпічным творы, пісьменнікі карыстаюцца рознымі прыёмамі і сродкамі. Гэта *аповед* — паведамленне пра падзеі, што адбываліся ў жыщі герояў, паводзіны, учынкі герояў. Пры дапамозе аповеду перадаецца развіццё дзеяння ў творы.

Сам пісьменнік, аўтар, як бы адмежаваны ад падзеі у мастацкім творы, але мы разумеем, што менавіта ён усё апісвае, расказвае і паказвае ў творы са сваёй, аўтарскай, пазіцыі.

Важную ролю адыгрывае *апісанне* — падрабязная перадача, пералічэнне прымет, асаблівасцей розных з'яў жыщі, месца дзеяння, карцін прыроды (пейзаж), знешняга выгляду герояў (партрэт), іх мовы, манеры гаварыць, розных предметаў, рэчаў. Апісанне нярэдка пераходзіць у аўтарскую характеристыку. Пісьменнік знаёміць нас з героем, характеристызуячы яго як чалавека, паказваючы яго схільнасці, адносіны да жыщі, да іншых людзей. Але пісьменнік звычайна малюе не проста вобраз чалавека, а абагульнены вобраз. Узнікае так званы вобраз-характар.

Вобраз-характар — абагульнены вобраз, тып, характеристар, якому аўтар надае пэўныя якасці, рысы, аблічча.

Праз узаемаадносіны з іншымі вобразамі раскрывае ўнутраны свет героя, яго думкі і пачуцці. Праз *пейзаж* пісьменнік перадае настрой чалавека, яго перажыванні, радасныя ці журботныя, праз *парэрэт* раскрывае рысы характеристару: дабрыню, лагоднасць ці суворасць.

Так можа характеристызацца герой твора і праз апісанне рэчаў, абставін, у якіх ён жыве (успомніце «гісторыі» Фішара, Пшанічнага з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык»).

Важны спосаб характеристыкі персанажа — яго *мова*, манера гаварыць, выказваць свае думкі. Адзін гаворыць вельмі коратка, спісля, другі любіць паразважаць, падзяліцца сваімі думкамі, перажываннямі. Манера гаварыць залежыць не толькі ад асабістых схільнасцей чалавека, але і ад таго, як адносяцца да яго іншыя людзі.

Пры дапамозе якіх мастацкіх сродкаў ствараецца вобраз-характар у эпічных творах?

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДА РАЗДЗЕЛА

1. Назавіце асноўныя прыметы эпічнага роду. Супастаўце іх з харкторыстыкамі лірыкі як літаратурнага роду. Адкуль бярэ пачатак эпічны род літаратуры?
2. Якія віды фальклорных апавядальных твораў вы ведаеце? Назавіце іх, прывядзіце прыклады.
3. Якія прыёмы і сродкі паказу жыцця выкарыстоўваюцца ў эпічных творах? Ахарактарызуіце іх.
4. Творы, якія вы прачыталі ў раздзеле «Эпічныя жанры», прысвечаны розным падзеям, розным перыядам нашай гісторыі. Што аб'ядноўвае гэтыя тэматычна розныя творы? Чаму яны не губляюцца сваёй актуальнасці ў сённяшні час?
5. Супастаўце паняцці «эпас» і «проза». Пасправуйце вызначыць (можна з дапамогай Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў), ці аднолькавае значэнне гэтых паняццяў-тэрмінаў. Калі не аднолькавае, то ў чым яны збліжаюцца і чым адрозніваюцца?
6. Праверце свае веды па раздзеле «Эпічныя жанры» (тэст да раздзела «Эпічныя жанры»).





«Дзвюх плыняў вольнае зліццё»

ЛІРА-ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Эпас знаёміць нас са знешнім светам праз падзеі, вучыць бачыць і разумець розныя чалавечыя характары ў дзеянні. *Лірика* дапамагае глыбей спазнаць свет чалавечых эмоцый, зразумець перажыванні іншых людзей, разабрацца ва ўласнай душы. У гэтых літаратурных родаў розная сутнасць, яны непадобныя нават па зневінках прыметах: аб'ёме твораў, моўным афармленні, сродках мастацкай выразнасці. Разам з тым у эпічных творах часта сустракаюцца эмацыйнальныя выказванні, якія перадаюць адносіны аўтара да падзеі і герояў, нават вялікія аўтарскія разважанні, што называюцца лірычнымі адступленнямі. І наадварот, у лірычных творах, напрыклад у пейзажнай лірыцы, вы заходзілі апісанні, уласцівым эпасу. Такім чынам, рысы эпасу і лірыкі могуць пераплятацца ў адным творы, робячы яго больш цікавым, арыгінальным, глыбокім.

Існуюць творы, у якіх лірычны і эпічны спосабы адлюстравання жыцця маюць аднолькава важнае значэнне. Такія творы называюць *ліра-эпічнымі*. Асноўнае месца ў іх займае апавяданне пра незвычайнае здарэнне, ёсць падрабязна ахарактарызаваныя вобразы-персанажы, аднак заўсёды яўна прысутнічае аўтар, выказваюцца яго перажыванні і прамыя ацэнкі падзеі. Гэта вершаваныя па форме творы, у прыватнасці паэма і балада.

ЯНКА КУПАЛА
Магіла льва
(З народнага падання)

I

Нам продкаў кемкасць захавала
Шмат весцяў дзіўных з быўшых год,
Хоць гэтых весці ўжо нямала
Ў няпамяць кінуў сам народ.

Усё ж яшчэ штось засталося
Унукам з прадзедаў жыцця...
Няхай жа гэтаяя калосci
Мінуць скаранне небыцця!

Няхай той час, што згінуць мусiў
У бесправетнай векаў мгле,
Для беспрыпыннай Беларусi
Хоць толькi ў песнi ажыве.

Збіраць пачнем зярно к зярняцi,
Былое ў думках ускрашаць,
Каб быт на новы лад пачацi
І сеўбу новую пачаць.

Пачнём дакапывацца самi
Разгадкi нашых крыўд i бед,
Што леглi цёмнымi лясамi
На нашай долi з даўных лет.

Пачнём някратаны паданнi
Сачыць пад бацькаўскай страхой,
Шукаць ад рання i да рання,
А толькi хай шукае свой.

II

Над быстрым Днепрам, дзе сягоння
Стаяць Магілева муры,

Драмала пушча ў сотні гоняў,
Змагала громы і віхры.

На дрэва дрэва нагінала,
Адно к другому прыгняла,
Сукі з сукамі пасплятала
І з ветрам гутарку вяла.

Ваўкоў, дзікоў, ласёў, мядзведзяў
Была там днёўка і начлег
У летні час, і ў галаледдзе,
І ў зімавы глыбокі снег.

Людзей не знаў лес гэты хмурны,
Зайздросна сцежкі свае крыў,
Адно сваім дном Днепра бурны
З вясны да восені ўдалъ плыў.

А з пушчы вырваўшысь на поле,
Шумеў і грозны слаў праклён,
Што не даваў яму лес волі —
Давіў галлём з усіх старон.

У гэтай пушчы з перадвекаў —
Што так драмала ўдоўж і ўшыр, —
Сялібу меў сабе Машэка,
Разбойнік страшны на ўвесь мір.

III

Даўней не зналі так марнеці,
Як мы марнеем з году ў год,
Асілкаў шмат было на свеце,
Быў шмат дужэйшы наш народ.

Асілкам гэтакім ад роду
Машэка быў ў сваёй радні, —
Дзіцём няспі ўжо мог калоду,
Якой трох сталых — не маглі.

Але хоць сілу меў такую, —
Нікому крыўды не рабіў, —
Натуру меў ён залатую,
Як бы ягнём, патульны быў.

Чаму ён так змяніўся з часам,
Што да разбойства давяло,
І да крыві людской стаў ласым,
Сваё пакінуўшы сяло?

Ці дома хлеба меў замала,
Ці крыўду вызнаў ад каго,
Ці мо прастору не ставала,
І ў пушчы стаў шукаць яго?

Ўсё гэта не было прычынай,
Але, як вестка падае,
Была прычынаю дзяўчына,
Машэка згінуў праз яе.

IV

У вёсцы той, дзе жыў ён з малку,
Дзе пасвіў, дзе араў, касіў,
На воку дзеўку меў, Натальку,
Аб ёй адной ён толькі сніў.

Былі з сабою адналеткі,
На прызбе рыліся ў зямлі,
На сенажаці рвалі кветкі,
Ўдагонкі разам часта йшлі.

Як толькі ён яе дагоніць,
Як пёрка носіць на руках,
См耶цца, весела гамоніць,
Хоць там дзяўчыну мучыць страх.

Калі ўжо сталі падрастаці,
К работе трэ было ісці,

Дык ці то ў полі, ці то ў хаце
Умелі той таго найсці.

Аб чым з сабой тады ўдваёчку
Снавалі думкі, сеўшы ў рад, —
Пытаць аб гэтым трэба ночку
І за акном вішнёвы сад.

Жылі... Дзянькі за днямі гналі
Так ад вясны і да вясны.
Пасля і самі не спазналі,
Як палюбліся яны.

V

Каханне — лёгкая прынада
Для сэрцаў чуткіх, маладых,
Хоць бы гняздзілася ў ім зрада,
Хоць гэта б яду быў кяліх.

Усе мы п'ём яго з дурноты,
Жывём ні явай і ні сном.
А прападзе к яму ахвота —
Тады — па часе ўжо — плюём.

На гэту вудачку кахання
Папаў Машэка, як не свой;
Ані спакою, ні прыстання
Не меў ён з гэтаю бядой.

Сябе сам кінуў у няволю
Дзяўчых ласк і пустаты;
Пацех меў шмат, цярпення болей,
То весел быў, то — як струты.

Дзяўчына... ведама, дзяўчына —
Хто там згадаў, што ў ёй сядзіць;
Любіла ж, пэўна, хоць часінай, —
У лес па гэта не хадзіць.

Машэка гэтакі асілак,
Што рваў дзярэёе з каранём,
Ў руках яе стаў як апілак:
Яго забрала хараством.

VI

О, шмат прыгожанькіх дзяўчатаў
Старонцы нашай Бог прыдбаў!
Царэвіч ехаць мог бы ў сваты
К ёй не адной, каб толькі знаў.

Души і сэрцайка такога
І той бязмернай дабраты
Шукаці хіба толькі ў Бога, —
Ў другіх людзей не знайдзеш ты.

На беларускую дзяўчыну,
Калі тут праўду ёй аддаць,
Ніхто йшчэ каменем не кінуў
І не паважыцца кідаць.

Наталька ў вёсцы між сваімі
Найпрыгажэйшаю была,
Грудзямі, шчочкамі, вачыма,
Як мак, між макамі цвіла.

Павеўна, як даспелы колас,
Ішла наперад у танок,
З грудзей гарачых звонкі голас
Змяняла ў песню — як званок.

Прыхільна хлопцы аглядалі
Яе павабны гібкі стан,
Дый толькі сціха уздыхалі...
Адзін Машэка быў тут пан.

VII

Той панства меў недаўгавечна,
Канаў пацехі час святы:
Па Днепру выпала канечна
На Украіну гнаць плыты;

Машэку йкраз чарга папала.
Спачатку слухаць не хацеў;
Быць можа, на яго бы стала,
Бо не на жарты сілу меў,

Але Наталька ўгаварыла:
«Едзь! штось заробіш к жаніцьбе».
Ну, як тут не паслухаць мілай!
І наш Машэка у жальбе

Па ненаглядненъкай дзяўчыне,
Паплыў з плытамі ў край чужы
Таей Дняпровай гладдзю сінай
Ад роднай прадзедаў мяжы.

Зямля сябе у зелень скрыла,
Лес цёмны з ветрам гаманіў,
Зязюля век людзям лічыла,
А сонца цешылася з ніў.

Машэка плыў, марнеў з нягоды,
Аддыху рэдка меў калі.
І думаў, каб хаця ўжо воды
Яго Дняпровы не змаглі.

VIII

Ў дарозе шчасце паручыла,
Загнаў да Кієва плыты,
Дамоў вяртаўся з новай сілай
Пабачыць родныя куты,

Натальку любую сустрэці,
Аджыць агнём яе вачэй,
Бо гэткіх вочак на ўсім свеце
Ён не сустрэў ані ў аднэй.

Спяшыць няўпынна, крок за крокам,
Мінае поле і лясы.
Зямлі сваёй жаданым вокам
Шукае, як канюх расы.

Штось каля Ўзвіжання дабраўся
Дамоў з далёкай чужыны...
О, лепш бы першай не даждаўся,
Як нарадзіўся ён, вясны!

Бядак дачуўся ад суседаў,
Што ўжо Наталькі маладой
Не засталось даўно і следу, —
Як бы Дняпровай сплыў вадой.

Сплыла і ўся яго надзея
Дажыць у радасці жыццё.
Каханне ў сэрцы гэтак сеяў,
А жаць прыйшлося пракляццё.

IX

Непадалёк, дзе жыў Машэка,
Быў двор вялікі, а ў двары
Стаялі хорамы ад векаў
Над самым Днепрам, на гары.

Абведзен быў высокім мурам
Палац, як той астрог, кругом,
Сталетні ліпы ўкруг панура
Стагналі начаю і днём.

Баярын тамка жыў багаты,
Яшчэ лятамі малады,

Да сваявольства быў заўзяты,
Па-свойму час губляў з нуды.

Усюды броіў самазбродам,
Тварыў закон свой і свой суд
Над абнядоленым народам,
Што збыць не меў сіл сваіх пут.

Паціху толькі ў вёсках людзі
Маркотну гутарку вялі
Аб крыўдах тых, што ім на грудзі
Праз пана каменем ляглі.

О, як адзін хто праз другога
Цярпіць, то йшчэ тут паўбяды,
Але не скрыці ад нікога
Нам крыўды цэлай грамады!

X

Праз вёску са сваёй дружынай
Баярын гэты ехаў раз,
І ля Натальчынай хаціны
Ён затрымаўся на папас.

Тут хараство яму дзявоча
Упала ў вочы, бо нідзе
Яго не бачылі йшчэ вочы
Штось прыгажэй у прастаце.

Як грозны быў, дык стаў ліслівы,
Пачаў к дзяўчыне падсядаць,
Пускаць туман і, як бы дзівы,
Ёй брэдні ўсякія складаць.

Што гаварылі, чым ёй кадзіў —
Не варта паўтараці тут,
Але з тых пор, як па загадзе,
Ён спадабаў вясковы кут.



A. Кашкурэвіч.
Ілюстрацыя да паэмы
Янкі Купалы «Магіла льва»

Тады-сяды стаў заглядаці
Ўсё да Натальчыных акон,
Хоць і глядзелі бацька, маці
На гэта коса з першых дзён.

Пасля к сабе яе стаў клікаць.
Яна ішла за ім, як цень,
Аж пачала ўся вёска тыкаць
На дзеўку пальцамі штодзень.

XI

Людская хітрасць даніманнем
Патрапіць шмат зла натварыць,
Калі прыкіненца святляным
Святылом, што праўдаю гарыць.

Душу вам лёстачкамі¹ выйме
І павядзе на павадку
Яе пуцінамі крывымі,
І ўжо не ўскрэснуць бедаку.

З Наталькай выйшла гэтаксама,
Сама к бядзе пайшла сваей,
Звязаўшы дружбай сябе з ямай,
Не дбала свету і людзей.

Забыла ўсе Машэкі ласкі,
Каханне шчырае яго, —
Пад чарам ворагавай казкі
Зраклася мілага свайго.

Не прачувала горкай долі,
Якую лёс людзям нашле;
Раз, як пайшла у двор, дык болей
Яе не ўбачылі ў сяле.

¹ *Лёстачкі, лёсткі* — ліслівия слова.

Сваю так сетку распускае
На мух услужлівы павук,
Пакуль не ўваліцца якая
І ўсіх не выведае мук.

XII

Мінула восень, а за ёю
Прыйшла з марозамі зіма.
Машэка жыў з сваёй сям'ёю, —
Не жыў, а блукаўся, як цьма.

Як бы не чуў дакучных кпінак,
Адданы гору і жальбе;
Ўжо ведаў, дзе найшла прыпынак
Яго Наталька для сябе.

Падчас бліжэй к двару падходзіў,
Страшэнна кляў і выгражаяў
І страх на стражу ўсю наводзіў,
Якую пан сабе дзяржаў.

Але не меў Машэка сілы
Такой, што сцены б разваліў
Туды, дзе вораг з яго мілай
Пасцель пуховую дзяліў.

Не мог на мак яму змяць косці,
Пракляцце толькі прызываў,
Ад сцен адходзіў з большай злосцю
І штосьці жудкае кнаваў¹.

З дня ў дзенъ хмурней ён становіўся,
Расла ў ім помста, як змяя, —
І сам, як гадзіна, ў ёй віўся,
Ў жыцці не бачачы пуща.

¹ *Кнаваць* — тут: задумваць, планаваць.

XIII

Што ёсць на свеце горш ад помсты,
Што знайдзеш ад яе страшней,
Каго не згоніць з сцежкі простай,
Не ўкіне ў цьму, заnoch цямней?

Душу і думы атумане,
Ачэпіць зводным павуццём
І распасцяжыць уладанне
Над целам, над усім жыццём.

Засела так яна ў Машэкі,
І суладаць з ёю не мог,
Крыві б пусціў, здаецца, рэкі,
І ў іх бы з крыўдай сваёй лёг.

Крывёй ці віннай, ці нявіннай
Насмерць упіўся бы з душой,
Другіх губіў бы і сам гінуў,
Абы цярпеў чужы і свой.

У муках страшных дачакаўся
Машэка першых дзён вясны
І з вёскай роднай папрашчаўся,
Уцёк з радзімай стараны.

У пушчу ўцёк, у ёй асеўся,
Змяніўся ўесь, як ваўкалак,
У скуро воўчую адзеўся
І стаў на жыр¹ выходзіць так.

XIV

Так страшным стала яго імя
На ўсю аколіцу з тых дат
Паміж сваімі і чужымі,
Як страшны іменем сваім кат.

¹ *Iscī на жыр* — ісці на разбой, рабаванне.

З сваёй бярлогі на дарогу
Вылазіў грозны, з булавой,
Як пошасць¹, сеяў скрэз трывогу,
Загоны росячы крывёй.

Спачатку дань жыццём плацілі
Яму адны багатыры,
Пасля знаходзілі ў магіле
Спачын і вёсак жыхары.

Не памагалі мольбы, чары, —
Крыававы суд тварыў, караў;
Абезгалоўлены ахвяры
З сабою ў пушчы забіраў.

Дарма шукаюць яго скову
Бацькі забітых і сыны,
Адно збірае больш галоваў
Ён з непамернай той вайны.

Штодзень расце Машэка ў славу,
Расце з крыававага жніва,
Бароніць пушча яго справу,
А гімн пляе яму сава.



*B. Шаранговіч.
Ілюстрацыя да паэмы
Янкі Купалы «Магіла льва»*

XV

Ці доўга йшчэ бы гаспадарыў
Ён гаспадаркаю такой,
Крывёй палошчучы папары,
Крывёй гарачаю людской,

Каб не сустрэў сярод дарогі
Адно здарэнне, як той вір,
Калі раз, выбрыўшы з бярлогі,
Йшоў з булавой сваёй на жыр.

¹ Пóшасць — эпідэмія, хвароба.

Ішоў і ўбачыў, як карэта
Напроць кацілася якраз;
Машэка рады знайдзе гэтай
І не марнует дарма час.

Мінuta. Ўжо стрымаў ён коні,
Як сноп, зваліўся ўжо фурман,
Ўжо булавой у дзверцы звоне,
З карэты скочыў к яму пан.

Але не ўспеў і азірнуцца,
Як на зямлі няжыў ляжыць;
Машэка доўбняй замахнуцца
Яшчэ на некага спяшыць...

І дзіва дзіў: рука самлела,
Слязамі вочы залілісь...
Наталька тут яго сядзела
І так глядзела, як калісь!

XVI

Як чалавек ні азвярэе
З якіх там колечы прычын, —
Надойдзе час і азарэе
Яго душа хоць міг адзін.

Чуцё прабудзіцца людское,
Дабро у сэрцы ажыве,
І зацвітуць красой святою
Дзіцячы думкі ў галаве.

Чуць толькі ўгледзеў у калясцы
Машэка любую сваю, —
Ў яе ўтануў даўнейшай ласцы,
Ёй пакарыўся без баю.

Бы тую пёрынку птушыну,
Ў сваю бярлогу яе нёс,

З лісточкаў мяккую пярыну
Ёй слаў, і сам у радасць рос.

Быў рад сваёй так доўгай згубе,
Ў нагах з пакораю сядав,
Як здаўна, песціў і галубіў,
І слова чулыя складаў.

А толькі бедную Натальку
Жыццё з ім цешыць не магло,
Як тую грэшную русалку —
Жывая людзі і свято.

XVII

Спазнаўшы панскія раскошы,
Дзіцё сяла і грамады,
Не мела сіл змагчы ў пустошы
І адзіноцтва, і жуды.

Хоць на Машэку спазірала
Прыхільным поглядам падчас,
А ўсё у думках штось кнавала,
Агонь благі ў вачах не гас.

У думках думала няўпынна,
Як ёй разбойніка згубіць,
Якога не магла нявінна
Ўжо так, як некалі, любіць.

Раз, калі спаў Машэка з ёю,
Зрабіць надумала сваё —
За кроў пралітую крывёю
Яму яго забраць жыццё.

Паціху ўсталала, нож агромны
Ўзяла ў яго з-пад галавы
І утапіла ў шыі соннай,
Ды той застаўся йшчэ жывы.

Яна другі раз замахнула
І трэці раз перавяла, —
Яго і жылка не дрыгнула, —
Душа ад цела адышла.

XVIII

Так страшны той разбойнік згінуў,
Што ўмеў любіць і забіваць;
На грэх пусціўся праз дзяўчыну
І мусіў праз яе сканаць.

Яна, сваё зрабіўши дзела,
Ўжо страхам гнаная нямым,
У вёску родную ляцела
І расказала аб усім.

Прынесла добрыя ўсім весці,
Што ўжо разбойніка няма;
Яе віталі добраі чэсцю,
З усімі цешылася сама.

Вяла з сабой сяло народу,
Дзе спаў Машэка вечным сном,
Куды йшчэ ўчора усе ходы
Былі закрытыя людзём.

Сышлася вёска над Машэкай
Нядайну бачыці гразу,
І не было там чалавека,
Каб хоць адну пусціў слязу.

Йшлі ад яго к гары вялікай,
Ахвяры дзе яго ляглі, —
Касцей знаходзілі без ліку,
Галоў без ліку там знайшлі.

XIX

Капалі ў пушчы дол глыбокі,
Дно высцілалі у кару,
І насып сыпалі высокі —
Машэку насып, як цару.

А на гары той недалёкай
Хавалі косці у зямлі
Ахвяр, што ад рукі нялёгкай
Без часу на той свет сышлі.

За днямі дні пабеглі шпарка,
Ў няпамяць шоў за годам год,
Мянлялась свету гаспадарка,
Жыццё-быццё змяняў народ.

Той насып, дзе ляжаў Машэка,
У мох і дзерава аброс;
Пякла улетку яго спека,
Зімой трашчаў над ім мароз.

Машэкі імем сталі маткі
Пужаць, калышучы, дзяцей,
А кумкі, збегшысь на папрадкі,
Аб ім шаптаць адна аднэй.

Яго высокую магілу —
Дзе лес ды вецер панаваў —
Знаць, што вялікую меў сілу,
«Магілай Льва» народ назваў.

XX

Над ёю з часам дрэвы палі,
І горад вырас, як з зямлі,
Яго Магілевам назвалі,
Бо йнакш прыдумаць не маглі.

Там, дзе пушчар быў і балота, —
Муры глядзяцца у раку,
Зіяюць вежы пазалотай,
Жыццё кіпіць, як у гаршку.

Пры самым месцы, дзе хаваці
Людцы нябожчыкаў нясуць,
Гару з магілкамі відаці —
Яе Машэкаўай завуць.

І ціха, ціха на гары тэй
Чарнеюць пліты і крыжы,
То летнім сонейкам сагрэты,
То зязбшы ўзімку, ў маразы.

Падчас вясной заблудзіць птушка,
Зазвоніць песен'кай сваей,
Павесялее спяча душка
Ды зноў засне яшчэ мацней.

А пад гарой Дняпроўы хвалі
З вясны да восені шумяць
І штось гавораць цёмнай далі,
А што? — нам, грэшным, не паняць!

1. На якія пытанні спрабуе знайсці адказ аўтар?
2. Знайдзіце ў пачатку паэмы апісанне пушчы, якое падрыхтоўвае нас да трагічных падзеяў у творы.
3. Якім быў Машэка ў юнацтве? Знайдзіце ў пачатку твора эпітэты, якія найбольш выразна вызначаюць яго характар.
4. Што змяніла, зламала Машэку? Якім ён стаў? Пацвердзіце свае слоўы ўрыўкамі з тэксту. Ці можна апраўдаць тыя зверсты, якія чыніў Машэка?
5. Як змяніліся адносіны паэта да свайго героя? Як ён цяпер называе Машэку?
6. Вызначце самы напружаны момант у развіцці сюжэта.
7. Прачытайце слова, у якіх Янка Купала, адступаючы ад сюжэта, разважае пра страшную сілу помсты. Якое значэнне ў творы мае гэта лірычнае адступленне, як яно харектарызуе самога паэта?

-  8. Якой вам уяўляеца Наталька? З дапамогай якіх параўнанняў, эпітэтаў стварае аўтар яе партрэт?
9. Прачытайце ўзнёслыя слова, якія знайшоў паэт, каб перадаць прыгажосць і сардэчнасць беларускіх дзяўчат. Якое пачуццё аўтара заключана ў гэтых словах?
10. У чым, на думку паэта, прычына зрады Наталькі? Асуджае ён дзяўчыну ці шкадуе?
11. Як паставіліся да ўчынку Наталькі людзі? Якую ацэнку ён выклікае ў вас?
12. Вылучыце рысы эпасу і лірыкі ў творы.
-  13. Раствумачце сэнс назвы твора. У якіх яшчэ вядомых вам фольклорных творах тлумачылася паходжанне назваў мясцін? Што збліжае паэму «Магіла льва» з легендамі?
-  14. Разгледзьце ілюстрацыі Арлена Кашкурэвіча, Васіля Шаранговіча да паэм «Магіла льва». Знайдзіце ў тэксле слова, якія можна выкарыстаць у якасці назвы да іх.
-  15. Размясціце ў адпаведнасці з развіццём падзеі слова пра Машэку (трэнажор «Вобраз Машэкі» (паэма Янкі Купалы «Магіла льва»)).
16. Чым паэма Янкі Купалы «Курган» блізкая па настроі, адносінах да мінуўшчыны, выкарыстанні фольклорных прыёмаў і вобразаў да паэм «Магіла льва»?

ПАЭМА

Паэма — вялікі вершаваны, часцей сюжэтны твор, які расказвае пра важныя падзеі, апівае моцныя характары і перадае глыбокія перажыванні аўтара і яго герояў.

У вядомай вам паэме Янкі Купалы «Курган» праз сутыкненне гусляра і князя паказваецца лёс народнага мастацтва, яго сіла і непадкупнасць. У паэме «Магіла льва» Янка Купала таксама стварыў моцны і незвычайны харектар — Машэку. Але праз яго лёс паэт асуджае жорсткасць і ўслаўляе дабро, чалавечнасць, высакародства.

Паэма часцей расказвае пра важныя гістарычныя падзеі, якія ўплываюць на лёс многіх людзей. Нярэдка ў паэме, напрыклад у творы «Магіла льва», пераасэнсоўваюцца народныя легенды, паданні. Менавіта таму паэмамі блізкія да вуснай народнай творчасці,

у іх выкарыстоўваюцца ўласцівяя народным песням і легендам сродкі мастацкай выразнасці. Інтанация паэмы ўзнёслая, велічная, яна падкрэслівае значнасць тэмы.

У паэме спалучаюцца рысы эпасу і лірыкі. З эпічнымі творамі паэму збліжае наяўнасць сюжэта, дыялогаў, вобразаў-персанажаў. З лірычнымі — павышаная эмацыянальнасць, усхваляванасць апавядання, яго вершаваная форма і традыцыйныя для лірычнага верша рытміка-інтанацийныя сродкі (паўторы, інверсіі і інш.), мастацкая тропы (параўнанні, эпітэты і інш.).

Як і ў лірычным творы, у паэме выразна выяўляецца вобраз аўтара ці лірычнага героя, іх адносіны да падзей. У адрозненне ад верша, паэма мае больш складаную кампазіцыю (пабудову) твора.

Важнае значэнне ў паэме маюць лірычныя адступленні, якія перадаюць пачуцці і думкі герояў, а таксама разважанні аўтара. Спалучэнне ўласцівасцей эпасу і лірыкі дае магчымасць своеасабліва, узрушана і эмацыянальна расказаць пра важныя праблемы народнага жыцця.

Прыведзіце прыклады лірычных адступленняў з паэмы Янкі Купалы «Магіла льва». Якую ролю яны адыгрываюць у раскрыцці ідэі твора?

АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ

Маці

На бітву крывавую сына праводзіўши з хаты,
На шчасце і ўдачу пасяяла маці зярняты.
Калі дачакаеца маці з тых зерняў усходу,
Сын прыйдзе з паходу,
Са славаю прыйдзе з паходу.

Дарэмна ўздыхала,
Чакала
І шчасця, і долі, —
Упалі зярняты
На камень шчарбаты
У полі.

Дарэмна здалёку
Паўнюткія вёдры цягала,
Той камень у спёку
Вадой і слязьмі палівала.

Да кроплі іх выпіў задымлены
Камень пякельны:
Два леты кіпелі на ім яны,
Як на патэльні.

Ля каменя ўпала
Цярплівая маці ў знямозе,
У роспацы скардзіцца стала
Знаёмай дарозе:
«Пачуй мае слова,
Улашчы свой камень суворы,
За гэта вярбою
Гатова я стаць над табою.
Твайго пешахода
Я ў засенъ ад спёкі б хавала,
У час непагоды
Ад бур і дажджоў засланяла;
Старымі рукамі
Твой дол падмятала б штодня я,
Улашчы свой камень,
Дарога мая палявая».

Сказала дарога ёй:
«Скардзішся, маці,
Дарма ты,
Не ўзыдуць зярняты,
Бо ўпалі на камень шчарбаты.
Не першая ты
Каля камня заходзішся з жалю,
Не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі.
На нашыя нівы
Яго закацілі чужынцы;

Чужы і маўклівы,
Даўно ён ляжыць пры гасцінцы.
З-за Буга яго
Закацілі і кінулі ў полі,
Каб сына свайго
Не даждалася маці ніколі.
Не ўзыдуць зярняты
Ні ўвосень на ім, ні вясною,
Пакуль ён не стане зямлёю,
Закляты табою».

З дарогі ўставала
І каменю маці казала:
«Вады табе мала
І матчыных слёз табе мала,
Цяпер я крывёю
Сваёю
Цябе праклінаю:
Ты станеш зямлёю,
А каменем стану сама я».

І тройчы такою
Кляцьбою
Той камень пракляла.
Стай камень зямлёю,
Сама ж яна каменем стала.

На камні былым пры дарозе
Ўзыходзяць зярняты.
Вяртаецца сын па дарозе
З паходу дахаты.

1. Гэты твор напісаны ў 1943 годзе і прысвечаны трагічным падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Які паэтычны троп выкарыстоўвае аўтар для харектарыстыкі часу?
2. Праз якую ўмоўную сітуацыю перадае Аркадзь Куляшоў бязмежную самаахвярнасць маці? Якія эпітэты дапамагаюць стварыць вобраз жанчыны?

-  3. Як пераасэнсоўваецца ў творы народны выраз «акамянець з гора»? Якія яшчэ народныя выслоўі ўжываюцца ў творы?
4. Параўнайце прачытаныя вамі паэму Янкі Купалы «Магіла льва» і баладу Аркадзя Куляшова «Маці», звяртаючы ўвагу на сюжэт, вобразы-персанажы, аўтарскія адносіны да падзеяй, мову і аб'ём твора. З якімі фальклорнымі жанрамі пераклікаюцца гэтыя творы?
-  5. Звярніце ўвагу на фотаздымак манумента ў гонар маці-патрыёткі (гл. уклейку). Ён прысвечаны Настасці Фамінічне Купрыянавай з Жодзіна, пяць сыноў якой аддалі жыццё за Радзіму ў час Вялікай Айчынай вайны. Што яднае Н. Ф. Купрыянаву з мастацтвом вобразам герайні балады А. Куляшова «Маці»? Якія яшчэ творы пра Вялікую Айчынную вайну вы ведаеце? Якая агульная думка іх аб'ядноўвае?
-  6. Пазнаёмцеся з іншымі творамі мастацтва, у якіх паэтызуецца вобраз маці. Вызначце, у чым адметнасць і непаўторнасць гэтых твораў, што іх аб'ядноўвае.

БАЛАДА

Балада — невялікі сюжэтны верш герайчнага ці легендарнага зместу, у якім расказваецца пра незвычайнае здарэнне.

Асаблівасцямі балады з'яўляюцца напружаны, з элементамі фантастыкі, сюжэт, трагічная развязка. Так, пра фантастычныя, неадпаведныя рэальнаму жыццю падзеі расказвае балада «Маці» Аркадзя Куляшова, напісаная як фальклорны твор, у якім выкарыстаны матывы замовы, закляцця, цуду. Часта балады пішуцца на аснове гістарычнага матэрыялу. Напрыклад, вывучаная вамі ў VII класе «Балада пра Вячку, князя людзей простых» Уладзіміра Караткевіча расказвала пра рэальную гістарычную асобу, слаўнага і герайчнага сына полацкай зямлі. Гераіня ж балады «Маці» Аркадзя Куляшова нават не мае імя, гэта абагулены вобраз бязмежнай маціярынскай самаахвярнасці. Аб'ядноўвае гэтыя вобразы тое, што баладны герой заўсёды чалавек незвычайны, надзелены выключнай сілай харектару, асаблівымі магчымасцямі.

«Мы гаворым «балада» — і ажывае сівая, авеяная паданнямі дауніна, і непаўторным, сурова-гераічным голасам гаворыць з намі гісторыя. Разгортваюцца хвалюочыя старонкі народнай памяці. І шчымлівым пачуццём пранікаюцца нашы сэрцы...

У баладнага слова асаблівы лад і тон. У баладзе пануе атмасфера незвычайнага, адбываецца нешта важнае, істотнае, што мае дачыненне да ўсіх і кожнага. Тут дзёўна і вельмі натуральна спалучаюцца хвалеванне аўтара, яго асабістae пачуццё з пачуццямі, перажываннямі ўсяго народа... Гэта паэтычны і трагічны, лірычны і адначасова эпічны, дыялог чалавека з гісторыяй, асобы з грамадствам, паэта з народам. Гэта і ўрок мужнасці, веры, маральний непахіснасці» (*Варлен Бечык*). Гэтыя слова вядомага літаратуразнаўцы ў поўнай меры адносяцца да абедзвюх вывучаных вами балад і да гэтага ліра-эпічнага жанру ў цэлым.

Чым адрозніваюцца прачытаная вамі ў VII класе «Балада пра Вячку, князя людзей простых» Уладзіміра Караткевіча і балада «Маці» Аркадзя Кулішова?



КАНДРАТ КРАПІВА

1896—1991

Байкам Кандрата Крапівы суджаны доўгі век не толькі таму, што пісьменнік падгледзеў сюжэты і характары для іх у жыцці, але і таму, што яны створаны на высокім мастацкім узроўні.


P. Шкраба.

Ганарысты Парсюк

Байка

Бывае, праўда вочы коле...
Раз гнаў пастух свіней у поле.
Адзін вялізарны Парсюк,
Які абегаў вёску ўсю,

За раніцу абшнырыў завуголле,
 Цяпер такі меў выгляд важны,
 Што носа не дастаць і сажнем¹ —
 Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў,
 А што ў самога на лычы,
 Не бачыў гэтага, аднак.
 І вось адзін тут Падсвінак,
 Які заўважыў бруд раней,
 І кажа: — Дзядзечка, твой лыч у брудзе!
 Нязграбна гэта й між свіней,
 А што ж, калі заўважаць людзі?
 Парсюк наставіў хіб², Парсюк раз'юшан:
 — Цераз цябе я чырванець прымушан!
 Такое мне сказаць асмеляцца нямногія,
 Дык гэта ж — дэмагогія³! —
 Парсюк наш лаецца, не дараваць клянечца:
 — І месца мокрага, — крычыць, — не застанецца!
 Ты мой свінячы гонар закрануў! —
 І так ён Падсвінака грызянуў,
 Што той за сажняў пяць адскочыў.
 Парсюк не надта быў ахвочы
 Глядзецца праўдзе ў вочы.



1. Што ў паводзінах Парсюка выклікае смех? Чаму так раззлавала яго тактоўная заўвага Падсвінака?
2. Як праз лаянку Парсюка выяўляецца яго характар? Якая фраза гучыць асабліва недарэчна?
3. Каго мае на ўвазе аўтар пад вобразамі Парсюка і Падсвінака?
4. Знайдзіце ў байцы крылатыя выразы. Раствумачце іх сэнс.
5. На якія часткі дзеліцца байка? Чым яны адметныя?
6. Для чаго аўтар выкарыстоўвае ў байцы дыялог?
7. Аднавіце прапушчаныя слова ў байцы (трэнажор па байцы Кандра-та Крапівы «Ганарысты Парсюк»).



¹ Сáжань — мера даўжыні, роўная 2,1336 метра.

² Настáвіць хіб — пагрозліва выгнуць пярэднюю частку хрыбта.

³ Дэмагóгія — пустаслоёе.

Дыпламаваны Баран

Байка

Ў адным сяле (не важна — дзе)
Хадзіў Баран у чарадзе.

Разумных бараноў наогул жа нямнога,
А гэты дык дурней дурнога —

Не пазнае сваіх варот:
Відаць, што галава слабая.

А лоб дык вось наадварот —
Такога не страчаў ніколі лба я:

Калі няма разумніка другога,
Пабіцца каб удвух,

Дык ён разгоніцца ды ў сцену — бух!
У іншага дык выскачыў бы й дух,
А ён — нічога.

І вось за дурасць гэту
Яго вучоным раз празвалі нейк насмех,

А каб двара не перабег,
На шыю прывязалі мету.

— Вось, — кажуць, — і дыплом табе.

Што гэта за «дыплом», Баран — ні «мя», ні «бэ»,
Аднак жа перад Кошкай пачаў ён ганарыцца:

— А што ж ты думала, сястрыца!
Хіба мне пахваліцца няма чым?

Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою,
І не раўнуйся ты са мною.

— Аб гэтым лепей памаўчи, —
Сказала яму Кошка. —

Каб ты быў разумнейшы трошкай
Ды розумам раскінуць мог авечым,
То ўбачыў бы, што ганарыцца нечым,
Бо заслужыў ты свой дыплом
Не галавой, а лбом.

Другі баран — ні «бэ», ні «мя»,
А любіць гучнае імя.



1. Праз якія мастацкія дэталі сатырык стварае вобраз галоўнага персанажа байкі?
2. Вызначце афарызымы, якімі карыстаецца аўтар пры абламлёўцы вобразаў.
3. Якую ролю ў творы адыгрывае апавядальная частка байкі?
4. З якім намерам у байку ўведзены маналог Барана? Чаму выказванні Кошкі такія сціслыя?
5. Сфармулюйце асноўную думку байкі «Дыпламаваны Баран».
6. Прачытайце байку па ролях, імкнучыся перадаць адметныя асаблівасці кожнага героя.
7. У чым праяўляецца надзённасць дадзенага твора?
8. Зрабіце кадрапланы да адной з баек. Раствумачце, чаму менавіта на ёй спынілі свой выбар.
9. Вывучыце на памяць байку «Дыпламаваны Баран».

БАЙКА

Байка — кароткае, часцей за ўсё вершаванае апавяданне, якое мае павучальны або выкryвальны характар.

Сюжэт байкі алегарычны: у ёй расказваецца пра звычкі і паводзіны жывёл, а маюцца на ўвазе і высмейваюцца заганы людзей. Творы гэтага жанру заўсёды маюць пераносны, іншасказальны сэнс.

Персанажы байкі (пераважна жывёлы і птушкі) прыйшли ў байку з казкі і захавалі рысы, замацаваныя за імі народнай фантазіяй.

Байка складаецца з дзвюх частак: апавядання (сюжэта) і выводу (маралі). Мараль звычайна даецца ў канцы твора.

Байка — жанр сатырычны: ёй уласцівы выкryвальны смех, дасціпнае адлюстраванне адмоўных з'яў. Для стварэння сатырычнага эфекту актыўна выкарыстоўваюцца *гіпербала* (перавелічэнне), *іронія* (затоеная, прыхаваная насмешка).

У байцы, акрамя сюжэта і вершаванай формы, уласцівых ліра-эпічным творам, найчасцей прысутнічаюць актыўнае, напружанае дзеянне і дыялог. Таму пра байку гавораць, што гэта жанр, які спалучае ў сабе рысы эпасу, лірыкі і драмы. Пішуцца байкі, які правіла, вольным ямбам.

 Абгрунтуйце меркаванне, што байка — гэта жанр, які ўтрымлівае рысы розных літаратурных родаў (эпасу, лірыкі і драмы).

Алегорыя

Алегорыя (грэч. «іншы» і «гавару») — іншасказальнае адлюстраванне прадмета ці з'явы праз вобразы, якія маюць пераносны сэнс.

Алегорыя выкарыстоўваецца для таго, каб у нагляднай форме данесці да чытача нейкую думку. Такі мастацкі прыём робіць твор больш цікавым і зймальнym для чытача.

Іншасказальным харектарам вызначаюцца многія народныя казкі і прыказкі. Устойліва замацаваны алегарычны сэнс маюць у вуснай народнай творчасці вобразы раслін і жывёл: ліса ўласабляе хітрасць, свіння — неахайнасць, пчала — працавітасць, жыта — жыццё і г. д. Абстрактнае паняцце перадаецца праз канкрэтны вобраз.

Выкарыстанне алегорыі — ававязковая ўласцівасць байкі. Так, у байцы «Ганарысты Парсюк» праз вобраз Парсюка паказваецца нахабная сіла тых, хто выступае супраць праўды пра сябе.

1. Раствумачце алегарычны сэнс адной з вядомых вам баек.
2. Чым блізкія паміж сабой алегорыя і метафара?

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДА РАЗДЗЕЛА

1. Якія рысы, уласцівия эпасу і лірыцы, аб'ядноўваюць у сабе паэма і балада? Чым адрозніваюцца гэтыя жанры паміж сабой?
2. Раскажыце пра жанравыя асаблівасці паэмы Янкі Купалы «Магіла льва» (сюжэт, вобразы-персанажы, аўтарскія перажыванні і пачуцці, адлюстраваныя ў творы).
3. На прыкладзе балады Аркадзя Куляшова «Маці» пакажыце, што ўласціва гэтаму літаратурнаму жанру.
4. Напішыце водгук на адну з баек Кандрата Крапівы.
5. Выканайце тэст да раздзела «Ліра-эпічныя жанры».





Калі характеристары раскрываюцца ў дзеянні

ДРАМАТЫЧНЫЯ ЖАНРЫ

Асноўнай асаблівасцю драматычнага спосабу адлюстравання жыцця з'яўляецца паказ чалавека ў напружаным скразным дзеянні, раскрыццё яго характеристару праз паводзіны, учынкі, выказванні. Гэтым драматычныя творы блізкія да эпічных. Але ў эпічных творах звычайна расказваецца аўтарам пра тое, што адбывалася з героямі раней, праз падзеі, якія ўжо былі, прайшлі. У драматычных — дзеянне адбываецца непасрэдна на нашых вачах, адсутнічае аўтарскі аповед, апісанне, зредку сустракаюцца толькі тлумачэнні таго, як выглядае сцэна, ды *рэмаркі* — аўтарскія заўвагі па ходзе дзеяння.

Драматычныя творы маюць форму *дыялогу* (размовы дзвюх асоб) або *палілогу* (размовы некалькіх асоб). Але не ўсякі дыялог можа быць асновай для драматычнага твора. Дыялог часта прысутнічае і ў эпічных творах: раманах, аповесцях, апавяданнях. У драматычных творах дыялог непасрэдна звязаны з дзеяннем, з *канфліктам* — вострымі сутыкненнямі паміж героямі, барацьбой характеристараў, якая ляжыць у аснове сюжэта, падштурхоўвае, рухае дзеянне. Канфлікт з'яўляецца асновай драматычнага твора. Побач з дыялогам у драматычных творах нярэдка сустрэнем і *маналог* — разгорнутае эмацыянальнае выказванне, разважанні героя, звернутыя да гледача ці чытача. Гэтым драматычныя творы збліжаюцца з лірыкай,

дзе кожны верш мае форму маналогу. Асобныя невялікія фразы герояў — гэта *рэплікі*.

Персанажы драматычнага твора характарызуюць сябе нібы самі, без удзелу аўтара, які нідзе прама не выказвае сваёй ацэнкі падзеі і ўчынкаў герояў. Аднак кожнае слова ў творы прыдумаў драматург, і нам трэба быць уважлівымі да яго пазіцыі, якая выяўляеца праз рэмаркі, кароткія апісанні дзейных асаб у пачатку п'есы, моўную характарыстыку персанажаў, іх імёны, мянушки. Важным сродкам выяўлення аўтарскай пазіцыі з'яўляеца падтэкст (тое, што маецца на ўвазе, але дасціпна схавана ў мастацкім вобразе), які заўсёды прысутнічае ў драматычным творы і ўзмацняе яго цікавасць.

Драматычны твор (п'еса) звычайна пішацца для пастаноўкі на тэатральнай сцэне, ён служыць літаратурнай асновай для спектакля з яго спецыфічнымі сродкамі мастацкай выразнасці: ігрой акцёраў, якія ўласбялююць характары дзейных асаб, дэкарацыямі, грымам і касцюмамі, музычным афармленнем. Над спектаклем працуе вялікая колькасць спецыялістаў-прафесіяналаў: рэжысёры, кампазітары, мастакі-дэкаратары, гукааператоры і г. д.

Сувязь драматычных твораў з тэатрам абумоўлівае іх будову, кампазіцыю. Яны не могуць быць вельмі вялікімі па працягласці дзеяння і па аб'ёме, не могуць мець шмат сюжэтных ліній, дзейных асаб. Сюжэт п'есы звязаны з tym, што ў спектаклі звычайна ёсць антракт — перапынак у дзеянні, які аддзяляе адну вялікую частку твора (*дзею, акт*) ад другой. У антракце звычайна істотна мяняюцца дэкарацыі, што адпавядае значным часавым ці змястоўным зменам у тэксце драматычнага твора. Меншыя сэнсава закончаныя часткі п'есы — *з'явы* ці *карціны* — звязаны са з'яўленнем новых дзейных асаб ці нязначнымі зменамі дэкарацый (адсюль і назвы гэтых частак твора).

Самая даўнія з драматычных жанраў — трагедыя і камедыя. Яны ўзніклі яшчэ ў Старожытнай Грэцыі з народных прадстаўленняў, якія разыгрываліся ў час розных свят, карнавальных відовішчаў. Пазней узнік такі жанр, як уласна драма. Такім чынам, слова «драма» можа абазначаць як род літаратуры, так і літаратурны жанр.

Трагедыя — драматычны жанр, які мае ў сваёй аснове вельмі востры канфлікт, непрымірому барацьбу супрацьлеглых сіл, якая заканчваецца смерцю галоўнага героя.

Камедыя — драматычны жанр, у якім камічна, у смешным выглядзе паказываецца часцей адмоўныя з'явы жыцця з мэтай іх крытыкі.

Драма — жанр літаратуры, у аснове якога — востры канфлікт, які заканчваецца без трагічнай развязкі.

ЯНКА КУПАЛА

Паўлінка

Камедыя ў двух актах

Асобы

С ц я п а н К р ы н і ц к і, засцянковы шляхціч, 45 г.

А л ь ж б е т а, яго жонка, 40 г.

П а ў л і н к а, дачка Крыніцкіх, 19 г.

П р а н ц і с ъ П у с т а р э в і ч, сваяк Крыніцкіх, 50 г.

А г а т а, яго жонка, 43 г.

Я к і м С а р о к а, настаўнік, 25 г.

А д о л ь ф Б ы к о ў с к і, 24 г.

Г ос ц і, м у з ы к і

Рэч адбываецца да рэвалюцыі, у хаце Крыніцкіх.

А К Т П Е Р Ш Ы

Абшырная святліца. Направа ад публікі вокны ў сад, бліжэй да аркестра — стол; каля стала — лавы і табурэцкі, над столом — вісячая недарагая лямпа, на сцяне — абразы. Налева — дзвёры ў сенцы, бліжэй да аркестра — куфар. Напроці — сцяна і дзвёры ў бакоўку (каморку); справа пры сцяне ад бакоўкі — ложак, засланы коўдрай, у галавах высока накладзена падушак; налева — у кутку — печ; на сцяне стрэльба, старасвецкі з гірамі гадзіннік і некалькі тандэтных¹ малюнкаў. Час — асенні вечар перад Пакровамі.

¹ Тандэнтных — тут: недарагіх, танных.

З'ЯВА I

Па ўлінка адна.

Стройная і досыць прыгожая дзяўчынка. Адзеўшыся ў недарагую крамніну¹, але чысценька; без хусткі — у валасах колькі грабенъчыкаў. Сядзіць на ложку і пільна шые крамны кафтанік. Як падымаецца заслона — Паўлінка пяе.

Ой, пайду я лугам, лугам,
Дзе мой мілы арэ плугам;
Ой, пайду я лугам, лугам!
Ён арэ поле валамі,
А я плачу ўсё слязамі;
Ён арэ поле валамі.
(*Перастаўшы пець.*)

Э-э, штось не плецца сягоння. Неяк сэрцайка трасецца, як бы
хто яго знячэўку перапужаў. А мо гэта песня вінавата? Даліпантачкі
аніяк не магу сама з сабой да ладу прыйсці. Ану, на шчасце зачну
другую. Якую ж бы тут? Ага!.. (*Пяе.*)

Дый чаго ж ты, дуб зялёны,
Пахінаешся?
Дый чаго ж ты, мой міленькі,
Задумляешся?
(*Пеючы, падыходзіць да акна і паглядае,
пасля ізноў садзіца.*)

А ўсё-такі нешта нецікава на сэрцы. І чаго яму, бедненъкаму,
не стае? Піць і есці, дзякаваць богу, хватае, часам татка дае гроши
і на сукенкі... Чаго, чаго, здаецца, тут хацець?.. Ох, ох, як жа
маркотненъка! Проста хоць збірай манаткі ды йдзі ўпрочкі з хаткі.
Ужо вечарэе: зараз не будзе як шыць, а трэба сягоння канешне
кончыць. Заўтра Пакровы... у Міхалішках кірмаш... Эх, эх, каб
хаця той прыйшоў, каго так хочацца сягоння пабачыць. (*Садзіца
пры акне і пачынае зноў, шыючы, пець.*)

¹ Крамніна — тканіна, вopратка, купленая ў краме.

Ой, ляцелі гусі дый з-пад Беларусі,
Селі яны, палі на сівым Дунаі!

Селі яны, палі, ваду замуцілі
Дый нас, маладзенькіх, з сабой разлучылі.

Бадай тыя гусі марне запрапалі,
Як мы любіліся — цяпер перасталі.
(Паглядзеўшы ў акно.)

Ну, ужо зусім няма як без агню шыць! Зараз трэба запаліць лямпу. Цямнее і цямнее, начка набліжаецца, а яго як няма, так няма! А шчыра абяцаўся, шэльма, напэўна прыйсці. (*Шукае запалак і запальвае лямпу.*) І што гэты тата да яго мае. З того часу, як даведаўся, што ён на мяне мілым вокам паглядае, усё роўна як чорная кошка між імі перабегла. Ён-то нічога, але тата — дык жыўцом бы яго з'еў. Ну, але тата — сваё, Якім — сваё, а я — сваё. Паглядзім, чый верх будзе: таткаў, ці мой, ці яго? (*Падумаўшы.*) Казаў, прыйдзе сягоння, каб там і ліха гарэла. «Трэба, кажа, сякую ці такую зрабіць пастанову. Мы, кажа, не дзееці — маем свой разум і можам сабой пакіравацца. Толькі ты, кажа, Паўлінка, павінна на гэта прыстаць канешне, бо іначай, кажа, згінем, як рудыя мышы...» (*Ускочыўшы.*) Ай! нехта ідзе. Ён, ён, напэўна, ён!

З'ЯВА II

Паўлінка, Якім.

Якім. Вось і я — як тут быў! Добры вечар яснепекнай панне Паўлінцы. Што, золатца маё ненагляднае, прачакалася трохі мяне, ненавісніка? (*Глянуўшы на бакі.*) А ці нікога няма? (*Гаворачы, набліжаецца да Паўлінкі, вітаеца і хоча абняць яе.*)

Паўлінка (*баронячыся*). Ой, ой! памалу! Усе дома, усе дома. Толькі ў Якіма не ўсе дома, бо поначы ходзіць да маладых дзяўчат. Дадуць, дадуць зараз пытлю старыя. (*Тупаючы нагой.*) Пазваленне ёсць гэтак позна прыходзіць?

Якім (*сяджаючы*). Ёсць, ёсць, мая ты сакатушка, шчабятушка! Кажы толькі хутчэй, галубка мая бяскрылая: тата твой дома ці не? Бо ж сама ведаеш, якая ў нас з ім страшэнная любасць...

П а ў л і н к а (*сядаючы за шыццё*). Ой, чаму ж не ведаю: як між катом і сабакам якраз. Але, але смела будзь, як у бога пад прыпекам. Паехалі абое на торг і, пэўна, позна вернуцца, бо маюць трохі сяго-таго да прадання і маняцца сякія-такія зрабіць пакупкі. Бачыш, заўтра мае быць трохі гасцей з кірмашу. (*Абнімае Якіма, раптам знаходзіць у кішэні книгу.*) А гэта што? (*Чытае няўмела першыя радкі з «Песні аб Сокале» М. Горкага. Потым ён забірае ў яе книгу і сам чытае.*)

Я к і м. Та-а-к! Значыцца, тым кшталтам, вечарынка будзе.

П а ў л і н к а. Так, так! Вечарынка быць-то будзе, але не ўсе на ёй будуць.

Я к і м. Эх, Паўлінка! Ты ўсё сваё; мне і так горка на душы, як бы хто там палын засеяў, а ты яшчэ прытычкамі сваімі соліш. Вазьму на злосць ды прыйду. Што ж яны са мною зробяць?

П а ў л і н к а. Зрабіць-то нічога не зробяць, але і ты сам нічога не зробіш; а толькі пераробіш...

Я к і м (*робячы папяросу*). Ці ясне-панна Паўлінка пазволіць мне закурыць пры ёй?

П а ў л і н к а. Ого, скуль такая далікатнасць? Рукам каля дзяўчыны дае волю без пытання, а як папяроску закурыць, дык пазвалення просіць. Не пазваляю затое, вось і ўсё тут!

Я к і м. А я закуру.

П а ў л і н к а. А я не дам!

Кідае шыццё і хоча адабраць папяросу. Нейкі час тузаюцца, бегаюць адно за адным па хаце і няўмысля раскідаюць на ложку падушкі.

Я к і м (*бегаючы*). Ну, ужо годзе, годзе, Паўлінка! Болей нічому без твайго пазвалення даваць волі не буду.

П а ў л і н к а. Ну, калі так, то згода!

Садзяцца. Паўлінка шые.

Я к і м (*памаўчаўшы*). Паўлінка!

П а ў л і н к а. Га! Ці пан Якім забыўся, як я завуся?

Я к і м. Ды не! Я хацеў бы, золатца, сур'ёзна з табой пагаварыць.

П а ў л і н к а. І-і!!! Ведаю я гэтыя сур'ёзныя. Перш-наперш будзе, ці я люблю, пасля — ці вельмі моцна, а пасля — ці гатова ўсё

чысценъка зрабіць, што чарнабрывы Якім захоча, а там, а там... і паехала, як на непадмазаных калёсах... Ці ж не праўда?

Якім. Праўда то праўда, але ўсяму мусіць быць канец.

Паўлінка. Ну, дык слухаем, вашэці. А вось, можа, і новую песеньку нам спяіцё. Адно толькі за ўмовай: або надта вясёлую-вясёлую, каб аж ляроніху захацелася ісці, або такую сумна-сумненъкую, што, выслушайшы яе, — раз, два, ды бухтыль у вір гала-вою! вось так!

Паказвае і чуць не валіцца; Якім падхоплівае і садзіць яе на лаве.

Якім. Гэта будзе ад цябе, маё ты сонейка, залежаць. Як захочаш — такая і песенька выйдзе: або вясёлая, радасная, як бы самое неба яснае, або сумная, гаротная, як асення хмары над гэтай зямель-кай чорнай. (*Памаўчаўшы.*) Эх, эх! І дакуль жа ўсё гэта будзе цягнуцца? Дакуль, як сухавей, сушыць і мучыць нас будзе?

Паўлінка (*жартаўліва*). Толькі не нас, а мяне, трэба гава-рыць. Мне дужа добра, весела і так лёганька, лёганька на сэрцы, што...

Якім (*з дакорам*). Паўлінка!

Паўлінка (*закрываючы губы рукой*). Ну, ну, ужо маўчу... як нямая рыба.

Якім (*як бы сам да сябе*). Калі, калі ўжо надойдзе тая часінка, што нас злучыць навекі, і мы ўжо ніколі не расстанемся? Калі?.. Калі?..

Паўлінка. Ха-ха-ха! На святое ніколі. Вельмі ўжо татка мой заеўся на цябе з таго часу, як даведаўся, што мы з табой злюбіліся. Ну, а без таты гэты інтэрэс наладзіць будзе вельмі трудна.

Якім. Трудна-то яно трудна, але няма таго злога, каб не выйшла на добрае. Хоць бы, прымерам, мы з табой так зрабілі: выбраўшы падхадзячую часіну, калі стары будзе не ў злосці, узяліся з табой за рукі, падышлі да яго, укленчылі і сказалі: так і так, наш добры бацечка, — я люблю Паўлінку, а я люблю Якімку — вельмі-вельмі моцна, так, што і жыцця нам аднаму без аднаго нямашака, ну дык супакойце нашы сэрцайкі, дайце нам пазваленне ўзяць ды пажаніціся.

Паўлінка. Э-э!!! Не туды, мой дурненъкі Якімка, паехаў! Уедзеш гэтак у нерат, што ні ўзад ні ўперад. Каб гэта яшчэ толькі

з мамкай, то яно сяк-так, як табе не раз я і казала, але са старым дык чистая бяды, сапраўднае гора. Хоць ты яму кол на галаве чашы, дык нічога не выдзеёбеш. «На парог, кажа, каб і не важыўся паказвацца; мазгаўню, кажа, гаду пашчапаю!» Вось і рабі з ім, што хочаш! Каб мог, дык на першай асіне павесіў быў цябе. Ну, і дзе ж у такім разе набрацца смеласці, ісці кленчыць перад ім і прасіць пазвалення?.. Задасць такога пытлю і табе, і мне разам, што і жаніцьба ў галаву не палезе.

Я к і м. Так-то яно так! Але я неяк усё яшчэ надзеі не трачу, — ану ж адпусціцца. Быў жа такі час, што мяне любіў ды нават у бядзе то тады, то сяды памагаў.

Па ў лінка. Быў час, але вадою сплыў. Памагаў, пакуль не ўбачыў, што трэба і дачкою памагчы, а як да гэтага стала даходзіць, вось у ім і адзвалася шляхоцкая фанабэрэя. Другую песню цяпер пяе. Нож точыць... востра нож точыць родны мой татка на таго, каго сам калісь любіў і каго я палюбіла... (*Устаючы, горача.*) І на векі вечныя любіць буду.

Ідзе і папраўляе падушкі, за ёй — Якім, абнімае яе, і садзяцца, абняўшыся, на ложку.

Я к і м (*памаўчаўшы, ласкава*). Паўлінка!

Па ў лінка (*смеючыся*). Ізноў забыўся, як завуся?

Я к і м. А ты ізноў сваё... Слухай, міленькая: ці ты надумалася зрабіць тое, аб што я цябе надовічы прасіў і маліў? Сама ж ты, золатца, казала мне не раз і цяпер кажаш, што татка твой ні на якія просьбы не згодзіцца. Значыцца, сама добра разумееш, што іншага выхаду для нас нямашака. А гэтак, як я казаў, будзе найлепей. Ці то мы будзем першыя, або апошнія? Янка Лукашонак са сваёй Зосяй так зрабілі, Ігнас Манякоўскі са сваёй Дамінісай, ды і шмат хто... Бацькі спачатку пазлуюць, пазлуюць трохі і адпусцяцца, — ведама, бацькаўскае сэрца. Вось мы з табой, міленькая, такім парадкам самі сабе шчасце збудуем і нічыёй ласкі прасіць не будзем. Адно, абы твая згода — і ўсё будзе добра. Я ўжо, прызнацца табе, гаварыў з папом. Ён заўтра прыязджаете ў Міхалішкі імшу адпраўляць і заначуе ў ваколіцы. Ну, а мы к яму... раз, два і — гатова.

Паўлінка. Думаць-то я думала, але неяк страшна. Можа б, было лепей, каб яшчэ трохі пачакаць, а то так скора, раптам... Хто спяшыць, той людзей смяшыць.

Якім. Якая ты нядобрая, Паўлінка! Ты зараз — страшна, страшна, пачакаць, пачакаць! Гэтак і ўсю сваю моладасць пачаканкамі перачакаем. А так гэта дачэснае жыццё можна добра наладзіць, так добра, абы толькі ахвота ў нас была ды вытрываласць.

Паўлінка. А што, калі зловяць? Гэта ж я не выжыву з сораму, людзі вочы выберуць, нельга будзе на свет паказацца. Цяпер і то колькі ўсякай брыды ў служлівыя суседзі і суседкі на нас вернуць, а што і гаварыць тады, як нам гэта «бог наш уцечка» не ўдасца.

Якім. Не бойся, золатца, не зловяць! Усё пойдзе гладка. Заўтра ў вас вечарынка; пасля вечарынкі ўсе будуць спаць моцна, так што хоць з гармат страляй — нічога не пачуюць. Я ўсё акуратна прыгатую, ты толькі звязжаш у клумак што патрэбнейшае, а там праз момант — і ты мая на векі вечныя.

Паўлінка (*нібы са злосцю*). Не я твая, а ты мой на векі вечныя!

Якім. Ну, хай будзе, як Сора казала; але гэта толькі тады ў нас выйдзе, калі ты прыстанеш на тое, аб што я цябе прасіў і прашу.

Паўлінка (*падумаўшы, смеючыся*). Ну, згода да... заўтрашняга дня, а там пабачым.

Якім (*павесялеўшы*). І даўно ўжо трэ было гэтак сказаць, мая ты кветачка майская. Заўтра вечарам, як толькі ўсе паўкладаюцца, — я ўжо ў садзе пад акном буду на цябе чакаць. Ты аконца адчыніш, лахі пад пахі ды скакель з хаты ў сад, як пятух!

Паўлінка. Гэта ты, як пятух, а я, як...

Якім (*перапыняючы*). Як курыца.

Паўлінка. Не курыца, а як зязюлька.

Якім. Як зязюлька, праз акно фырр! а пятух цап, а поп крапілам пырсы! а там...

Паўлінка (*смеючыся*). А там ізноў фырр!..

Размахвае рукамі і хоча вырвацца. Якім мацней прыціскае яе к сабе і хоча пацалаваць; яна нібы бароніцца, а пасля хапае яго за шыю і доўга горача цалуюцца.

Якім. Ох, каб гэтак усё жыццё і кожную мінутку.

Па ўлінка. Ого! Разласаваўся!.. Аскому нагоніш, пакуль ахвоту спагоніш. (*Прыслухаўшыся.*) Ой, недзе туркоча! Ці не едуць толькі нашы з торгу!

Якім (*прыслухаўшыся*). Такі ж нехта едзе!

Па ўлінка (*сумна*). Значыцца, Якімка, трэба ўжо табе рабіць фырр!

Якім (*устаючы, з уздыхам*). Нічога не парадзіш — трэба!.. Ой, гэтая бацькі! І чаму гэта не родзяцца на свет дочки без бацькоў!..

Па ўлінка (*устаючы*). Ах, чуць не забылася. Ці прынёс мне тое, што абяцаўся?

Якім. А як жа, прынёс, маё ты золатца. (*Дастае з кішэні фатаграфію і аддае Паўлінцы.*)

Па ўлінка (*прыглядаючыся да фатаграфіі, весела*). Вот так добра! Заместа аднаго маю ўжо двух: аднаго, што сам ходзіць да дзяўчат і рукам волю дае, а другога, што трэба насіць за... пазухай. (*Смлецца.*)

Якім (*любуеца ёю, ханае і цалуе*). Ах ты, зязулька мая ненаглядная!

Па ўлінка (*баронячыся*). Ну, ну, петушок! Не гарачыся: паспееш з козамі на торг. (*Выпіхаючи Якіма з хаты.*) Марш дадому! Раз, два, тры!..

Якім (*у дзвярах*). Помні, Паўлінка, — заўтра!.. (*Выходзіць.*)

З'ЯВА III

Па ўлінка адна.

Па ўлінка (*напраўляе ложак, пасля прыглядаеца да фатаграфіі, цалуе яе і хавае за пазуху, прыціскаючы грудзі рукамі*). А што, смачна? цёпленька?.. Га?.. Каля самага сэрцайка дзяўчага... Пэўна чуеш, як яно, бедненькае, трапечацца. Выгадна табе тут, як нідзе, нікому!.. Але не, не! Гэтак не выпадае. Яшчэ трохі порана... Пасля заўтра — іншая рэч. А цяпер... (*Ідзе к абразу.*) Пасядзі лепш, саколік, за абразікам. Седзячы гэтак у бога за плячыма, меней будзеш мець грэшных думак у галаве, чымся песцячыся тут (*паказвае*) у

маладой дзяўчыны. (*Напяваючы, падыходзіць да сцяны, хавае фатографію за абраз і як ні ў чым не бывала садзіца за шыццё.*)

Дый чым жа твая, дзеванька,
Галоўка занята? (і г. д.)

З'ЯВА IV

Паўлінка, Сцяпан, Альжбета.

Сцяпан (*п'янаваты ўваходзіць з Альжбетай з сенцаў і прыпявае*).

Дзе мы едзем, дзе мы йдзём, —
Карчмы не мінаем;
Дзе заедзем, дзе зайдзём, —
Там і пагуляем.

Альжбета (*кладучы пакупкі на куфар і раздзяваючыся, да Сцяпана*). Не смяшы ты людзей. Калі падпіў, дык ляж спаць!

Сцяпан. Маўчы, баба!.. Ты, кахраненка, родненка, нічога не разбіраеш... Валасы доўгія, а розум кароткі. (*Прыпявае.*)

Ой, там, на гарэ,
Мужык жонкай арэ,
А другая падбягае:
«Запражы ж ты мяне».
(Хоча абняць Альжбету.)

Альжбета (*адпіргнуўшы¹*). Ах ты, гнілая качарэжка! Яшчэ, можа, табе чаго захочацца?..

Сцяпан (*выкручваючы нагамі*).

Дзед боб малаціў,
Баба падсівала...

Паўлінка. Тата! Ды кіньце ўжо!.. Ось лепей раздзяваюцца
ды, можа, чаго з'яспе.

¹ *Адпіргваць* — тут: адштурхоўваць.

С ц я п а н. А можа, гэта і добра, каханенъкая, родненъкая... Каб так кіслай ды гарачай капусты. (*Скідае вопратку і кладзе на куфар.*)

Скіну бурку, скіну боты
Дый надзену лапці;
Кожны дурань ці разумны —
Пан у сваёй хаце.
(*Садзіца за стол.*)

П а ў л і н к а (*кінуўшы шыциё на ложак, да Альжбеты*). Мамка, дастаньце з куфра настольнік, а я прынясу вам з'есці. (*Выходзіць.*)

З'ЯВА V

С ц я п а н, А л ъ ж б е т а .

А л ъ ж б е т а (*дастаючы настольнік з куфра*). З кім ты гэтак намурзаўся?

С ц я п а н (*закурваючы люльку*). Я і з тым, я і з сім, а ты, каханенъкая, родненъкая, згадай, — з кім?

А л ъ ж б е т а . А немач цябе ведае, з кім!

С ц я п а н. Ці ж я не казаў, што ў цябе тут (*торкаючы сабе пальцам у лоб*) не ўсе дома? Але слухай: з зяцем!

А л ъ ж б е т а (*здзівіўшыся*). З зяцем?!

С ц я п а н. Так, так, каханенъкая, родненъкая. Хто са сватам, хто са сваццяй, а як Сцяпан Крыніцкі, дык з родным зяцем.

А л ъ ж б е т а (*накрываючы стол*). Такі праўду кажуць, што гарэлка людзей з поля зводзіць. Калі ж ты ўспеў яго нажыць?.. Дачка яшчэ замуж не выйшла, а бацька ўжо зяця мае!

С ц я п а н. Калі не маю цяпер, дык буду мець у чацвер. Гэта, бачыш, ён яшчэ толькі збіраецца падмазацца да нашай Паўлінкі; ну, а каб слізчэй усё пайшло, дык перш мяне ён падмазаў.

А л ъ ж б е т а (*садзіца*). Так бы і казаў адразу. А хто ж гэта такі?

С ц я п а н. Адольф Быкоўскі!

А л ъ ж б е т а . Э-э! Я думала, хто там!.. Ажно нічога людскога. Толькі ездзіць ды нюхае, якая дзяўчына пасагу больш мае, а сам дык голы, як бізун.

С ц я п а н. Пасаг нюхае, бо нос мае. Але ўсё-такі гэта для нас блін ды яшчэ маслам падмазаны. Ён сам мне, каханенъкая, родненъ-

кая, хваліўся, што яго гаспадарка ў сто раз лепшая ад усіх тутэйшых гаспадароў. За аднаго каня толькі, казаў, заплаціў сёлета тры сотні. «На гэтым жа кані, кажа, заўтра да васпанства заедуся з кірмашу». (*Мацаецца па кішэнях, сам сабе.*) Дзе ж бы яна падзелася?.. (*Да Альжбеты.*) Ты, баба, ці не бачыла кніжкі, што я купіў сягоння? Дзе яна прапала?

Альжбета. А што я, пастушка над тваімі кніжкамі? Прапіў, можа, з гэтым сваім зяцем.

Сцяпан (*ідзе да куфра, знаходзіць у бурцы кніжку і кладзе яе за аброз, дзе Паўлінка палажыла фатаграфію*). Кахранен'ская, роднен'ская, не думай, што я якую дрэнь выбраў сабе на зяця. Заўтра ён прыедзе, паглядзіш, дык адразу што другое запяеш. Адным словам, хлапец: шляхоцкага заводу, з рызыкай, з усякай далікатнасцяй і ўсё такое...

З'ЯВА VI

Паўлінка, Сцяпан, Альжбета.

Паўлінка (*уважаўшы з міскай, з лыжкамі і хлебам пад пахай*). Аб кім гэта, татка, гаворыце, што мае ўсякую далікатнасць і ўсё такое? (*Ставіць яду на стол і садзіцца за шыциё.*)

Сцяпан (*едучы.*) Вельмі васпанна цікавая! Скора састарышся, кахранен'ская, роднен'ская, як усё будзеш ведаць.

Паўлінка (*просячы*). Скажыце, скажыце, татачка!

Сцяпан. Ага, ні села ні пала, захацела баба сала! Калі ўжо табе, кахранен'ская, роднен'ская, так хочацца, дык скажу. (*З павагай.*) Знакам тым, гэты паніч з далікатнасцяй і з усякім такім — мой зяць.

Паўлінка (*прыснуўшы смехам*). Зяць?!

Сцяпан. Знакам тым, ён не саўсім яшчэ зяць, але скора на яго выкіруеца.

Паўлінка. А як жа годнасць гэтага... гэтага, ну, як яго... што некалі татавым зяцем зробіцца?

Альжбета. Дык гэты ж, гэты... Ты, пэўна, яго бачыла некалі... Адольф Быкоўшчык.

Паўлінка. Быкоўшчык!!

Сцяпан. Але. Але! Пан Адольф Быкоўскі!

Паўлінка. Ну, хіба, татка, для яго другой дачкі пастараецся або самі з ім ажэніцца, каб перарабіць яго з простага чалавека на свайго зяця.

Сцяпан. А ты што? Зломак?

Паўлінка. Зломак — не зломак, але і за ламаку не пайду.

Сцяпан. А дзяга нашто?

Паўлінка. На ёсё, толькі не на паганяку к замужству.

Сцяпан. Каханенская, родненская, яшчэ паглядзім, дзе каго пасадзім.

Альжбета (*едучы́, да Сцяпана*). Еш вот лепей, чымся з пустога ў парожняе пераліваць. Як прыедзе сватацца, тады тое і будзе.

Паўлінка. Татка, ведаеш не сягоння, за каго я толькі пайду, або за нікога.

Сцяпан (*змяніўшыся, кідаючы лыжку аб стол*). Што?.. За каго?..

Паўлінка (*устаючы і ідучы к ложку*). За каго? За Якіма.

Сцяпан (*стукаючы кулаком па стале*). Маўчы, гадаўка! Раз сказаў, каб гэтага шэльмы і звання не было ў маёй хаце, каб яго імені я не чуў ніколі... гэтага недавярка, гэтага... гэтага забастоўшчыка! Даўк і не забывайся аб гэтым, каханенская, родненская...

Паўлінка (*паірытавана¹*). Нашто дарэмшчыну вясці. Ён нікому ніякай забастоўкі не рабіў і не робіць.

Сцяпан (*закурваючы са злосцю люльку*). Чорт яго бяры, не тут успамінаючы, — рабіў ці не рабіў. Знаць і бачыць не хачу яго ў сваёй хаце, гэтага хамуйлу, гэтае плюгайства.

Альжбета. Прыбірай, Паўлінка, ужо са стала!

Паўлінка (*кінуўшы на ложак шыци ё ідучы к сталу*). А даўно гэта, татка, сам з ім цалаваўся?

Сцяпан. Каханенская, родненская, не лезь у вочы. А не, то вон з хаты і цябе з гэтай дрэнай выганю.

Паўлінка ідзе з міскай к дзвярам; неўспадзеўкі² дзвёры адчыніяцца, уваевецца ў хату п'яны Пранціс Пустарэвіч, за ім — яго жонка.

Пранціс няўмысля выбівае міску ў Паўлінкі.

Паўлінка. Ай, што ж гэта, дзядзька, зрабілі?

¹ *Паірытавана* — з раздражненнем.

² *Неўспадзеўкі* — неспадзянка, нечакана.

З'ЯВА VII

Паўлінка, Сцяпан, Альжбета, Пранціс, Агата.

Пранціс. Глупства, глупства, пане дабрудзею! Пахвалёны Езус. Собственно, адкупім, адкупім, вось-цо-да!

Сцяпан і Альжбета. Навекі.

Альжбета. А мае ж вы родненъкія, ці ж гэта вы ўсё яшчэ з рынку едзеце? Здаецца ж, раней за нас выехалі?

Пранціс. Собственно, вось-цо-да, кабыла заблудзіла, пане дабрудзею.

Агата. Тудэма-сюдэма, ці ж гэта мачыляпа калі прыехаў у сваім часе дамоў! Ён жа, як рызнік, то туды, то сюды блытаецца па дарозе.

Пранціс. Пане дабрудзею, тваё бабскае дзела — маўчаць! Я, собственно, вось-цо-да, спрытны, — тонка панімаю, што і як раблю.

Альжбета. Ды садзіцесь ж, мае міленъкія!

Агата. Тудэма-сюдэма, куды тут садзіцца! Ноч на дварэ, кабыла за плотам, паўвярсты да дому, а гэты, тудэма-сюдэма, начніца касавокая, не вытрываў, каб людзям не нарабіць уночы неспакойства. (*Садзіцца, а за ёй — іншия.*)

Сцяпан. Э, што там такое! Выспімся! Дзякую богу, ночка не пятровая, а пакровая.

Паўлінка (*падбіраючы чарапкі*). Заўтра госці будуць, а дзядзька апошнюю міску стойк. Трэба, каб на кірмашы дзве адкупіў.

Пранціс. Глупства, пане дабрудзею, глупства! Хаўтурнага, собственно, вып'ем па місцы. (*Дастае з бакавой кішэні пляшку, пацягае з яе і хавае назад.*)

Альжбета (*смеючыся*). А каб гэта нам сваток даў гэтай сусолькі пасмактаць. Ці ж мы са сваццяй паскрэбкі...

Паўлінка (*выходзячы з чарапкамі*). Ого! Гэтых свянцоных кропель дзядзька і каняючаму не даў бы, не то, што... (*Выходзіць.*)

З'ЯВА VIII

Сцяпан, Альжбета, Пранціс, Агата.

Пранціс (*услед Паўлінцы*). Глупства, глупства, пане дабрудзею. Маладзенъкная яшчэ, маладзенъкная! Лазы трэба, собственно, вось-цо-да.

А г а т а (да Альжбеты). Што, свацейка, тудэма-сюдэма, добраға куплялі на рынку?

А л ь ж б е т а. Ат, сёе ды тое. Паглядзіце, калі хочаце. Нічога такога цікаўскага. (*Устаюць і ідуць абедзве да куфра і разглядаюць кінутыя на ім пакупкі.*)

П р а н ц і с ь (да Сцяпана). Чуў, сват, пане дабрудзею, што ся-гоння людзі казалі?

С ц я п а н. Не, не, каханенькі, родненькі, не чуў, не было калі! А што?

П р а н ц і с ь. Ды як жа, вось-що-да! Кажуць, пранцуз, пане дабрудзею, ідзе на Барысава па шапку і рукавіцы, што калісь там заставіў. Чатырыста тысячі войска з сабой вядзе і, собственно...

А г а т а (перабіваючы з месца). Не чатырыста тысячі, а чатыры сотні тысячай...

П р а н ц і с ь. Глупства, глупства, пане дабрудзею. Усё роўна ідзе, вось-що-да. Спранжыновы¹ касцёл з сабой нясе, пане дабрудзею.

А г а т а (з месца). Тудэма-сюдэма, не нясе, а на паветры, на машины, што лётаюць, гэтые касцёл вязе.

С ц я п а н і А л ь ж б е т а (здзівіўшыся). Ай-я-я! Аж на паветры касцёл вязуць!..

А г а т а. Але ж, але! Тудэма-сюдэма, я сама на свае вушки чула.

С ц я п а н. Во калі пайшло ўсё ўверх нагамі! Як паставяць гэтые спранжыновы касцёл, то можна будзе спадзявацца і для нашага брата якога-такога палягчэння. Дзякую Богу, дзякую Богу!!! А вось мая гэта ахміstryня, дачушка мая сакатушка, сплуталася з гэтым... з гэтым бязбожнікам, і хоць ты ёй вар на галаву лі.

П р а н ц і с ь. Маладзенъкая, собственно, вось-що-да. Бярозавай кашы не шкодзіла б, пане дабрудзею.

А л ь ж б е т а. Дужа трудна паладзіць з цяперашняй моладдзю. Пайшло такое распуства на свеце, што не дай божа! Заместа кніжак ды набажэнства — чытаюць нейкія дрындышкі. Вецер у ва ўсіх па галаве ходзіць. Гэта ж мне калісь сказалі: ідзі за Сцяпана, — я і пайшла без ніякай спрэчкі са сваімі старымі.

¹ Спранжыновы — на спружынах.

А г а т а. А так, так, тудэма-сюдэма! І мой, як да мяне пасватаўся, бацька-нябожчык і кажа: ідзі, бо ўсё роўна ніхто цябе лепшы не возьме; я падумала, тудэма-сюдэма, ну і пайшла.

Глядзяць абедзве на сваіх мужоў, пасля — адна на адну, плююць кожная ў другі бок і разглядаюць ізноў клункі.

П р а н ц і с ь. Так, так, пане дабрудзею, іначай калісь было. (*Дастае пляшку і п'е, а пасля дае Сцяпану.*) Собственno, глупства, вось-что-да, было, а ты, сват, выпі, каб тое, што было, у памяці не сядзела.

Сцяпан п'е, Пранцісь прытрымлівае за пляшку, каб той залішне не выпіў.

С ц я п а н (*абціраючы вусы ды сплёўваючы*). Шчыпецца, каб яе гаручка!

П р а н ц і с ь (*хаваючы гарэлку*). Ага, вось-что-да, шчыпецца, собственно, бо чужая, пане дабрудзею.

А л ь ж б е т а (*да Агаты*). А ці заўтра, свацейка, будзеце на кірмашы?

А г а т а. Ды трэба ж будзе як сцягацца.

З'ЯВА IX

Тыя ж і Паўлінка.

П а ў л і н к а (*уваходзячы, да Альжбеты.*) Можа б, мамка, прыцінулі сыр, бо да заўтрашняга не адціснецца.

А л ь ж б е т а. Яшчэ паспее... Дай мне з цёткай разгаварыцца.

П а ў л і н к а. Ідзіце, ідзіце, мамка, а я за вас з цёткай пагавару.

А г а т а. Ідзіце, свацейка, тудэма-сюдэма, не зважайце на мяне. Мы тут з Паўлінкай пачакаем на цябе.

А л ь ж б е т а (*выходзячы*). Ну, як сабе хочаце.

Паўлінка з Агатай садзяцца на куфры і жыва аб чымсьці гавораць.

З'ЯВА X

Паўлінка, Сцяпан, Пранціс, Агата.

Сцяпан. Знаецце, сваток, гэтага, гэтага... як ён... а каб цябе...
(Да Паўлінкі.) Паўлінка, як гэты завецца, што мяне сягоння падмазываў?

Паўлінка (*з месца*). А скуль жа я магу ведаць, хто татку мазаў?

Сцяпан. Ну, гэты ж?.. каб ён цяміўся... зяць, зяць!

Паўлінка (*прыпамінаючы*). Як жа ён, як?.. Здаецца, Бык... Бычок...

Сцяпан. Ага, ён, ён. Не, не так! Быкоўскі, каханенъкая, родненькая, вось як. Пан Адольф Быкоўскі. (Да Пранціса.) Дык бачыш, сваток, ён, значыцца, падлабуньваецца да маёй Паўлінкі. Што ты на гэта?

Пранціс (*дастаючы гарэлку*). Глупства, глупства, пане дабрудзею. Собственno, бычок, вось-що-да, больш нічога. (*П'е і дае гарэлкі Сцяпану*.)

Сцяпан (*выпіўши*). Заўтра, знакам тым, прыедзе абнюхаць, як і што, дык і сваток са сваёй загляньце да нас. Ану ж, каханенъкі, родненькі, можа, які гандаль будзе наладжвацца, дык прыкінеш якое слайдзо. Прыйедзьце толькі.

Пранціс. Глупства, пане дабрудзею, і прыйсці можна. Собственno, блізка, вось-що-да.

Сцяпан. Блізка-то блізка, але каб не было слізка: на дождж як бы збіраецца.

Паўлінка (*з месца*). А ці, татка, каня пайлі?

Сцяпан. Не, каханенъкая, родненькая. Зараз пайду. (Да Пранціса.) Можа, разам са сватам пойдзем? Я свайго напаю, а сват свайго паглядзіш, ці добра прывязаны.

Пранціс. Глупства, пане дабрудзею. Собственno, жонка завяззе, калі б кабыла ўцякла. (Да Агаты.) Праўда, баба?

Агата (*з месца*). Што — праўда?

Пранціс. Собственno, калі б кабыла ўцякла, то мяне тады ты дамоў завязеш, пане дабрудзею.

Агата. А каб ты, тудэма-сюдэма, бокам ездзіў! Ідзі скарэй, паглядзі! Гэта ж і мне з памяці сышло.

С ц я п а н. Пойдзем, кахраненъкі, родненъкі. (*Абымаюца і сланяючыся выходзяць, напяваючы.*)

Чаму ж нам не пець,
Чаму ж не гудзець,
Калі ў нашых хатачках
Парадак ідзець?

З'ЯВА XI

Паўлінка, Агата.

Паўлінка. Але ж калі я яго люблю, цётачка.

Агата. Мала што, дзеткі, тудэма-сюдэма, любіш яго, але калі бацька не хоча, дык падумай, што людзі скажуць, як супроці волі старых пойдзеш.

Паўлінка. А што там людзі? Яны ж з ім жыць за мяне не будуць і па маёй смерці за мяне пакутаваць не будуць. Пагавораць, пагавораць ды перастануць, як намазоляць языкі.

Агата. Як уважаеш, мае дзеткі. Што ж, я, тудэма-сюдэма, нічога не дараджу.

Паўлінка (*заламаўшы рукі на каленях*). Калі ён такі добры, такі разумны, што і сказаць не магу.

Агата. Усе яны добрыя, пакуль не ўбярэ каторы дзяўчыны ў свае рукі, а як убярэ, тады на іншы лад, тудэма-сюдэма, зайграе, а ты танцуй пад яго дудку. І мой, пакуль толькі сватаўся да мяне, — патульны¹ быў, як цялё, а як ажаніўся, дык праўдзівым ваўком зрабіўся.

Паўлінка (*як бы не зважаючи на гаворку Агаты*). Кніжкі мне прыносіў... Хораша так аб усім рассказваў... як трэба жыць, як людзей трэба ўсіх любіць, і шмат, шмат чаго. І любіць жа ён гэтых людзей зусім неяк не так, як мы іх любім. Гэта ж трэба ведаць, столькі мой тата на яго ўсякай дарэмшчыны нагаварыў і ачарніў, а ён хоць бы што. «Ведама, кажа, чалавек: яму нешта абышло ці не спадабалася, дык і помстуе. У нас, кажа, усё ідзе не так, як трэба. Людзі, кажа, у нас, як звяры: адзін на другога кідаюцца, адзін

¹ Патульны — тут: ласкавы.

другога цкуюць, пад'юджваюць, ненавідзяць адзін другога. Змалку дзён, кажа, прывыкаюць у ненавісці жыць, змалку дзён іх да гэтага вучаць і дома, і за домам. Сляпяя, кажа, усе сляпяя. Адзін над другім не маюць ніякай літасці, хоць усіх душаць зверху ўсялякія пошасці ды злыдні».

А г а т а. Чула я, чула аб ім не раз. Вельмі ўжо, кажуць, тудэма-сюдэма, разумны і добры ён.

П а ў л і н к а (*ажывіўшыся*). А што ж, ці не праўда? І ўсё б было добра, каб не гэты тата: хоць немаведама што рабі з ім.

А г а т а. Трэба, дзеткі, пачакаць, ану ж, тудэма-сюдэма, ліха перамелецца, і ўсё добра будзе.

П а ў л і н к а. Трэці год, цётачка, чакаем, і нічога не выходзіць. Трэці год трасуся і выглядаю той часінкі, каб толькі з ім пабачыцца. Павешуся, цётачка, павешуся, калі мяне з ім разлучаць!..

А г а т а (*хрысцячыся*). Мёйца, сына! Тудэма-сюдэма, што ты, Паўлінка? Пабойся бога гэткія рэчы гаварыць напроць ночы! Цьфу! матачка найсвентшая!

П а ў л і н к а (*паказваючы*). Калі тут, цётачка, так пад сэрцам баліць, што і жыць неўмагату. Такі ён міленькі, такі прыгожанькі, такі паслухмяны... (*Заглядзеўшыся ўдалъ*.) Калі яшчэ з татам былі яны добра, прыйдзе, бывала, вады за мяне прынясе, дрэўкі нашчапае. Не глядзіць на тое, што калісь вучыўся, а цяпер сам вуча і большых, і меньшых. Ніколі ад яго слова благога не чула. Так, ведаеце, цётачка, і хочацца з кім-колечы аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. І чаму я такая няшчасная? (*Са слязьмі*.) Бацька родны хocha мяне адарваць ад таго, хто мне цяпер мілей ад усяго чиста — жыцця, хаты роднай, цэлага свету. І чаму ж я такая няшчасная?

А г а т а (*тулячы да сябе Паўлінку, праз слёзы*). Ціха, мае дзеткі, ціха. Не гаруй, не маркоцься, міленькая, вельмі. Неяк жа ды будзе. Бог найвышэйшы, тудэма-сюдэма, міласэрны і аб тваёй тут цяжанькай долі не забудзецца.

П а ў л і н к а (*як бы збудзіўшыся*). А няхай сабе будзе, што мае быць — я свайго такі даб'юся або згіну, каб і следу не засталося.

А г а т а. А ўсё ж такі, скажы мне, дзеткі, чаму так твой тата на яго заеўся?

П а ў л і н к а. Бо... бо Якім з мужыкоў...

З'ЯВА XII

Па ўлінка, Агата, Сцяпан, Пранціс.

Пранціс (за дзвярыма). Глупства, вось-цо-да. Недзе падзелася! Я знаю, собственно, дамоў уцякла, пане дабрудзею.

Сцяпан (уваходзячы ў хату, а за ім Пранціс). І трэ было ж свату так дрэнна яе прывязаць, ды ў гэткую яшчэ цемру.

Агата (усхапіўшыся). Каго прывязаць?

Пранціс. Кабылу, кабылу, пане дабрудзею. Ужо ж не цябе, вось-цо-да.

Агата. Дык дзе ж кабыла?

Пранціс (дастаячы пляшку). Собственно, няма кабылы, дзе была, вось-цо-да, пане дабрудзею.

Агата (падбягаючы да Пранціс з кулакамі). Дык чаго ж ты, тудэма-сюдэма, несвянцоная костка, рассеўся, як у сваёй хаце!

Пранціс (пацягваючы з бутэлькі). Глупства, глупства, вось-цо-да. Пасвенцім, собственно, пане дабрудзею, калі несвянцоная.

Агата (хоча вырваць пляшку, Пранціс не дае). Вот я цябе зараз, тудэма-сюдэма, як высвенчу гэтай пляшкай па галаве, дык і сваіх не пазнаеш, няшчасны ты «вось-цо-да». (Галосячы.) А божа ж мой, бацюхна мой! Нашто мяне пакараў гэтай, тудэма-сюдэма, п'яніцай, гэтай недарэкай, гэтай куксамордай, гэтай... гэтай...

З'ЯВА XIII

Тыя ж і Альжбета.

Альжбета (убягае, трymаючы ў руцэ клінок з тварагом). Што гэта ў вас тут парабілася, мае міленькія?

Па ўлінка. Кабыла дзядзькава ўцякла ці хто ўкраў. (Ідзе, садзіцца на ложак і шыле.)

Альжбета (да Пранціс). Дык чаго ж, сватка, чакаец?

Бяжыце скарэй дамоў, — пэўна, там; гэта ж ёй не першыня.

Агата. Ці ж гэту, тудэма-сюдэма, трухлявую калоду зрушыш з месца! Сядзіць жа вось анцыхрыст, каб яму моль пяты пабіла, і з месца не скранецца.

С ц я п а н (*закурваючы лульку*). Супакойцесь, свацця. Не дзе яна дзенеца. Каханенъкая, родненькая, яна дома, напэўна, дома.

А г а т а. А сват, тудэма-сюдэма, не сунься са сваім носам туды, куды цябе не просяць. (*Да Пранціся.*) Ідзём! Чуеш ці не!..

П р а н ц і с ь (*устаючы*). Глупства, пане дабрудзею, глупства. Мае мазгі спрытныя. На табе, вось-зо-да, паеду, собственно, дамоў.

А г а т а (*выводзячы Пранціся*). Бывайце здаровы! Пахвалёны Езус!.. Падла гэты, ламака, нарабіў работы!

Выходзяць, за імі — Альжбета з клінком.

З'ЯВА XIV

П а ў л і н к а, С ц я п а н.

С ц я п а н. Ох, і дающца ж гэтыя сваякі ў знакі. Але, дзякую богу, дзве дзюркі ў носе і сканчылося, — ужо пазбыўся.

П а ў л і н к а. А даўно гэта таткаў гняды ўцёк з Лужанкі, і татка дамоў пехатой прытрапаў?

С ц я п а н. Што было, тое сплыло і болей, каханенъкая, родненькая, не будзе, як кажуць людзі.

П а ў л і н к а. Паглядзім. Заўтра кірмаш.

С ц я п а н. Не бойся, каханенъкая, родненькая. Я кабылу злаўлю, але і ты глядзі, каб мне таго зяця злавіла, аб якім я табе сягоння гаварыў.

П а ў л і н к а. Што ён, конь ці вол, каб я яго яшчэ мела лавіць?

С ц я п а н. Не конь і не вол, а так сабе, дойная жывёліна.

П а ў л і н к а. Дык, татка, яго і дойце, калі ён для вас такі дойны, а я і не думаю.

С ц я п а н. Нічагутанькі, каханенъкая, родненькая. Надумаешся, ваша, як пакармлю бярозавай кашай. Вось толькі каб пагода была добрая, а то казаў ён, што на кірмаш не паедзе, калі будзе дожджісці.

П а ў л і н к а. Ліха не возьме! Гэткі цукар не размокне.

С ц я п а н. Каханенъкая, родненькая, як скажу, так і будзе; дзве дзюркі ў носе і сканчылося. Вось толькі трэба даведацца, ці будзе напэўна заўтра пагода. Купіў я сягоння каляндар — нейкі беларускі, як кажа крамнік. Пытаўся ў яго, ці піша аб пагодзе,

дык крамнік гавора мне, што аб пагодзе напісана ў ім болей, як аб чым іншым. Значыцца, паглядзім праўды.

Ідзе і дастае з-за абраза каляндар, адтуль валіцца на зямлю фатаграфія.

Паўлінка, саскочыўши з ложка, падбягае падняць яе, але не паспявае.

С ц я п а н (*падымаючы фатаграфію*). А гэта што такое?

П а ў л і н к а (*хочучы адабраць*). Гэта мая. Аддайце мне, тата!

С ц я п а н . Я пытаюся — хто гэта?

П а ў л і н к а . Ці ж, тата, не бачыце?

С ц я п а н (*са злоснай насмешкай*). Ха-ха-ха! Якім!.. Хай жа ён прападзе саўсім. (*Хоча рваць, Паўлінка адбірае.*)

П а ў л і н к а (*скроль слёзы*). Аддайце, татачка, аддайце, не рвіце! не здзекавайцесь над ім...

С ц я п а н (*адпіргнуўши ад сябе Паўлінку*). Адчапіся ад мяне, гіцлёўка! Я вам тут наразводжу шашняў...

Стукат у сенцах. Уваходзяць Пранцісъ, Агата, а за імі Альжбета. Паўлінка стаіць патупіўшыся, глытаючы слёзы, і скубе пальцамі фартух.

З'ЯВА XV

Паўлінка, С ц я п а н , Альжбета, Пранцісъ, Агата.

Пранцісъ. Глупства, пане дабрудзею. Я, вось-цо-да, казаў, собственно, недзе падзенецца.

Агата (*дражнячы*). Вось-цо-да, вось-цо-да! Сам кабылу, тудэма-сюдэма, паставіў у вас пад паветкай, а шукае за плотам. Дарма толькі поўзалі і слядоў прыглядаліся.

Альжбета. Ну, дзякую богу, што хоць найшлася. (*Да Сцяпана.*) Што ты там круціш у руках?

С ц я п а н (*тыкаючы фатаграфію ў твар Альжбеце*). На, на! Любуйся, якія празэнты атрымлівае твая дачушка!

Альжбета (*закрываючы рукой твар*). Чаго соваешся... Такая яна і твая, як мая.

С ц я п а н . Лжэш! Каб яна была мая, то была б такая, як і я.

Пранцісъ. Пакажы, пакажы, пане дабрудзею, што гэта за птушка?

С ц я п а н (*паказваючы*). На, глядзі, сваток! Павіншуй мяне з такой дачушкай і з гэтым, з гэтым гарэтыкам!

П р а н ц і сь (*разглядываючи*). Эге! Гэта гэты разумненъкі, вучоны, грамацей... Собственно, Сарока, вось-цо-да.

С ц я п а н. Але ж, але! Якім Сарока.

А г а т а (*да Сцяпана*). Тудэма-сюдэма, пакажыце і мне, сватка.

П р а н ц і сь (*да Агаты*). Ты, пане дабрудзею, баба, не лезь сюды з цікавым носам. Собственно, пільний свай ѿ спадніцы і панчохаў, вось-цо-да. А мы суд, суд зробім... правы і скоры.

П а ў л і н к а (*падыходзячы да Альжбеты, ласкава*). Мамачка, адбярыце яе ў таткі.

А л ъ ж б е т а. Што я з ім, дзеткі, зраблю? Яшчэ біцца будзе...

С ц я п а н (*да Пранціся*). А добра, сватка, кажаш. Зробім суд, перасуд добрым складам над гэтым гадам. А які?

П р а н ц і сь. А такі, пане дабрудзею: стражнікаў паклікаць, спраўніку данясці. Собственно, інквізітарскі суд зрабіць — па пала-віне шась! і гатова, вось-цо-да.

П а ў л і н к а (*кідаючыся да Сцяпана і цалуючы яму руکі, скроль слёзы*). Татачка, аддайце! Не здзекавайцесь над ім!.. Ён жа вам ні-чога благога не зрабіў.

С ц я п а н (*са злосцю*). Спаць, спаць пайшла, калі гэткага знай-шла! Спаць! (*Рве фатаграфію*.)

П а ў л і н к а (*з плачам апускаючыся на лаву*). Татка, згубіць мяне хочаце... Гвалтам з хаты выгнаць.

П р а н ц і сь (*дасточы пляшку*). А цяпер, собственно, вып'ем хаўтурнага, вось-цо-да. (*П'е.*)

П а ў л і н к а (*усхапіўшыся з лавы, кідаеца да Пранціся*). Па кабыле свай пі хаўтурнага, а не па чалавеку, якога і падноскаў не варт! (*Вырываючы і разбіваючы аб зямлю пляшку*.) Вось-цо-да!

П р а н ц і сь (*развесіўшы руکі, здзіўлены, як і ўсе*). О-о-о!!!

З а с л о н а

А К Т Д Р У Г I

Тая ж самая — што ў першым акце — святліца. За столом сядзяць: С ц я п а н, А л ъ ж б е т а і г о с ц і — трох хлопцы і трох дзяўчыны. Мужчыны сядзяць з аднаго канца стала, а жанчыны — з другога. П'юць гарбату, наліваючы на сподкі; закусваюць. Дзецюкі з дзяўчатамі жартуюць, перакідваючыся крошкамі ад хлеба. З левай стараны (гледзячы ад публікі) пры сцяне ад

бакоўкі сядзяць д в а м у з ы к і, зводзячы інструменты, ціха перагаворваюцца між сабой. Ля дзвярэй ад сенцаў, у канцы куфра, на табурэце стаіць самавар. П а ў л і н к а, прыбраўшыся па-святочнаму, увіхаецца каля гасцей. Трохі ў твары змяніўшыся; час ад часу ўздыхае і няўзнак паглядае ў акно; адно стараецца быць з усімі вясёлай і бойкай. Як падымаецца заслона — Паўлінка нясе гарбату.

З'ЯВА I

П а ў л і н к а, С ц я п а н, А л ъ ж б е т а, г о с ц і, м у з ы к і.

П а ў л і н к а (*стаўляючы гарбату перад Сцяпанам*). Што ж гэта нешта татавага зяця так позна ні слуху ні духу? Ці не знююхай ён, што ў мяне пасагу нямашака?

С ц я п а н. Каханенъкая, родненъкая, не бядуй. Не будзе Гірша, будзе чорт іншы.

П а ў л і н к а (*насмешліва*). Мала што будзе... Але ж, калі мяне ўжо неяк, як цмокам, стала цягнуць да гэтага Бык... Бычка... Ах, як яго?..

С ц я п а н (*з націскам*). Быкоўскага.

П а ў л і н к а (*падыходзячы да другога канца стала*). Можа, Адэльцы яшчэ шкляначку?

А д э л ь к а (*госця*). Дзякую. Ужо напілася.

А л ъ ж б е т а. Ды бяры! Што там пытаешся? Панна Адэля толькі дзве выспіла.

А д э л ь к а. Калі ж болей не хочацца.

П а ў л і н к а (*забіраючы шклянку*). Вып'еш, вып'еш, Адэлька, — змесціцца.

А л ъ ж б е т а (*падсоўваючы гасцям яду*). Страйцеся, госцікі, страйцеся. Вось — сыр, масла, вяндліна! Такі ж сягоння трохі папрацавалі каля полькі ды ляпоніхі.

К о л ь к і г а л а с о ў (*перажоўваючы і сёргаючы*). Дзякую, дзякую! Мы стараемся.

С ц я п а н. Чым хата багата — тым рада. Хлеб на стале — рукі свае. Выбачайце толькі, каханенъкія, родненъкія, што гарэлкі няма. Але я ў гэтым не вінават. Хацеў узяць у Міхалішках, дык, як на ліха, манаполька¹ цэлы дзень была закрыта.

¹ Манаполька — крама.

М у з ы к а (убок да другога). Каб не салгаў, дык бы і не жыў.
Д р у г і м у з ы к а. Слухаць! Скнэра¹, і больш нічога.

Па ў л і н к а (паставіўши Адэлі шклянку, да аднаго з гасцей).
Можа, пан Вінцусь яшчэ вып’е?..

В і н ц у с ь (госць; уціраючы канцом настольніка губы і лоб).
Яно-то было ўжо і досыць, але, калі панна Паўлінка так пекна просіць, дык можна яшчэ са шкляначку.

Па ў л і н к а (ідучы са шклянкай). Гэты ўжо дык пятую шклянку бабохае...

С ц я п а н (да Альжбеты). Ці добра хаця ты прасіла Пустарэвічаў?
Чаму іх так доўга няма?

А л ў ж б е т а. Каб і не прасіла, то прыедуць. (*З насмешкай.*)
Пэўна, собственно, кабыла заблудзіла.

А д з і н з г а с ц е й. Штось сягоння на кірмашы Якіма Сарокі не было. А то, бывала, такім франтам паходжывае, што куды мянене вядзеш, пусці мянене к чорту.

Па ў л і н к а (стаўляючы гарбату). А пану Банадысю зайдз-расць, што так прыадзеца не патрапіць, хоць мо і мае за што.

Г о с ц ь. Чымся грошы траціць на адзежу, я лепей іх каму пазычу.

Па ў л і н к а (сядаяучы на ложку). І працэнцік добры злуплю, каб аж у пяты другому закалола.

Г о с ц ь (самадавольна). Хе-хе-хе! А панне Паўлінцы злосць яшчэ не адышла, што калісь гэтamu ягамосці Сароцы не за які працэнт не пазычыў.

Па ў л і н к а. Вельмі ж яму гэтым і не пашкодзілі. Нашліся людзі, што і без працэнтаў пазычылі і далі яму магчымасць паехаць на настаўніцкія курсы. Цяпер нічыёй ласкі не патрабуе.

А д н а з г а с ц е й. Пэўна, што не! Такі чалавек нідзе не прападзе.

С ц я п а н (прыслухваючыся да гэтуль гутарцы аб Сароцы).
Каханен'кія, роднен'кія, кіньце аб гэтым свінапасе гаварыць. Прыйелася ўжо мне гутарка аб ім горш горкай рэдзькі. І ці гаманіце аб ім, ці не гаманіце — усё роўна нічога не выйдзе. Я ўжо яму даў дарогу.

¹ Скнэра (*скнáра*) — скупы.

П а ў л і н к а (*неспакойна*). Якую дарогу?

С ц я п а н. А ты, каханенькая, родненъкая, не слухай вушки развесіўши, ды лепей гасцей глядзі. Дзве дзоркі ў носе і сканчылося. Нейкую хвіліну ціха. Паўлінка падыходзіць браць шклянкі, але ўсе адказаўощца.

А л ѿ ж б е т а. Што ж, выбачайце, госцікі. Не хацелі піць і есці, пасля самі будзеце жалець.

С ц я п а н. Выбачайце, выбачайце, каханенькія, родненъкія, адно не скажыце, што ўсяго было ўдаволь, толькі прынукі не было.

К олькі г а л а с о ў (*устаючи з-за стала*). Дзякуем, дзякуем пану гаспадару і пані гаспадыні. Падмацаваліся, хвала богу, як лепей не трэба.

П а ў л і н к а (*устаючи з ложка*). Проша паненак сюды прысесці, а, паны кавалеры, вазьміце сабе табурэцкі ды вось тут падсядзьще, а я тым часам пачастую гарбатай нашых музыкаў.

С ц я п а н і А л ѿ ж б е т а (*вылазячы з-за стала*). А як жа — трэба, трэба!

Дзяўчата садзяцца на ложку, хлопцы каля іх на табурэтах; жартуюць між сабой.

А л ѿ ж б е т а (*падыходзячы да музыкаў*). Хадзіце, міленъкія, выпійце са шкляначку гарбаты.

М у з ы к і. Дзякуем пані! Мы ўжо сягоння пілі.

А л ѿ ж б е т а. Мала што калі было, а цяпер трэба яшчэ падмацавацца. (*Забірае інструменты і кладзе іх на куфар, садзіць музыкаў за стол і сама садзіцца. Да Паўлінкі.*) А ты, дзеткі, налі музыкам гарбаты!

С ц я п а н (*закурваючы люльку*). Выбачайце толькі, каханенькія, родненъкія, што гарэлкі няма.

М у з ы к і. І без гэтых кропель будзем жывы.

Чуваць стукат у сенцах.

С ц я п а н. А бач, нехта такі хоць нарэшце з'явіўся. Трэба ісці ды глянцуць, а то яшчэ ў дзвёры не луча¹. (*Ідзе.*)

¹ *Не лўча* — тут: не трапіць.

А д з і н з г а с ц е й. Нясі, божа, нежанатага ды багатага!
А д на з г а с ц е й. Жаніць будзем!
Па ў лінка (*стаўляе музыкам гарбату, падыходзіць і глядзіць у акно. Убок.*) Ах, як жа цёмненъка!
А д з і н з г а с ц е й. Каго так, панна Паўлінка, выглядаеце?
Па ў лінка. Таго ж — нежанатага ды багатага.

З'ЯВА II

Тыя ж і А д о л ъ ф Б ы к о ў с к і.

С ц я п а н (*спатыкаючы Адольфа ў дзвярах*). А-а! Нарэшце з'явіўся, дарагі госцік! Што ж гэта, каханенъкі, родненъкі, так доўга ча-каць на сябе нас заставіў?

А д о л ъ ф (*вешаючы паліто на сцяне каля парога*). Пахвалёны ў хату!

К олькі галасо ў. Навекі! Навекі!

А д о л ъ ф (*вітаючыся са Сцяпанам*). Выбачайце, што трохі прыпазніўся. Але гэта вінават мой жарабец. Як панёс з гары, што каля Прыйтыкаў, — і мяне выкінуў, і вось зламаў, так што аж мусіў другую каламажку ўзяць; праз тое і замарудзіў.

А д з і н з м у з ы к а ў (*убок да другога*). Каб ён толькі дыхаў. Які яго чорт нёс! Прыстаў конь, ды ўсё тут.

Д р у г і м у з ы к а. Няўжо ж што. У мае вочы заплаціў вясной за нейкую здыхляціну трыццаць рублёў, і тая ўжо скарэй яго панясе.

С ц я п а н (*да Адольфа*). Проша ж, проша далей, сюды, дзе бліжэй кут і дзе ўсе тут.

А д о л ъ ф. Дзякую, дзякую, вашэці. Проша са мной клопату не рабіць.

Ідзе і з усімі вітаецца; Альжбету цалуе ў руку, стоячы к ёй бокам і не згінаючыся.

А л ъ ж б е т а. Проша пана Адольфа, проша за стол! Можа, вып'еце гарбаты і чаго закусіце? (*Да Паўлінкі.*) Паўлінка, налі пану Быкоўскому гарбаты!

А д о л ъ ф (*сядаячуы за стол з другога канца ад музыкаў і закурваючуы папяроску*). А што ж у васпанства добрага чуваць?

С ц я п а н (*прысаджваючыся да стала*). Да што ў нас чуваць? — Старая баба не хоча здыхаць, а маладая — замуж ісці.

А д о л ь ф (*самадавольна*). Хе-хе-хе! Старую трэба пшыдусіць, а маладую пшымусіць.

А л ь ж б е т а (*да Сцяпана*). А, ваша, схадзі паглядзі, ці добра прывязаны конь пана Быкоўскага.

А д о л ь ф. Не турбуйцеся. Я яго добра прывязаў.

С ц я п а н. Каханенькі, родненъкі, хоць і прывязаў, але сена, пэўна, не даў. У нас так: госць як папала, а жывёліну дык трэба добра дагледзець. (*Выходзіць.*)

З'ЯВА III

Тыя ж без С ц я п а н а.

П а ў л і н к а (*стаўляе перад Адольфам гарбату і сама садзіца воддаль*). Што ж гэта пана Адольфа конь хацеў разнясці?

А д о л ь ф. А як жа! Тры сотні вясной заплаціў і толькі клопату нажыў. Але ў мяне ўсё так! Каровы мае кожная варта па якой сотні рублёў; як загілююць летам, дык і на добрым кані іх не ўгоніш.

П а ў л і н к а (*хітравата*). Пэўне і авечкі ў пана Адольфа так-сама гілююць?

А д о л ь ф. А так, так! Маю пятнаццаць старых і дваццаць маладых. Як ударыць гарачыня, дык яны чуць не ўсе чыста круцяцца на адным месцы.

П а ў л і н к а (*ідучы па гарбату для сябе, убок*). Матыліцы авечак мучаць, як і сам тут (*наказваючы пальцамі на сваю галаву*) матылі мае, а думае, што яны зыгуюць.

А л ь ж б е т а. Якія ж сёлета ўраджаі ў пана Адольфа?

А д о л ь ф. А нішто сабе. (*Відам лгучы.*) Жыта нажаў коп са дзвесце, аўса таксама са дзвесце, ячменю — з сотню.

А д з і н з г а с ц е й. А колькі ж у пана зямлі?

А д о л ь ф. Валокі¹ з паўтары добрая будзе.

Г о с ц ь. І лес ёсць?

А д о л ь ф (*абціраючы хустачкай лоб*). А як жа — ёсць: з паўвалокі, калі не болей. Сосна ў сасонку!

¹ *Валόка* (устар.) — мера зямлі, роўная прыкладна 21,36 га.

Г ос ц ь. І сенажаць ёсць?

А д о л ь ф. Ёсць, ёсць! Над самай рэчкай, таксама з паўвалочку. Мурог, як шафран.

М у з ы к а. Дык у пана ўсяго з паўвалочку ворнай зямлі?

А д о л ь ф. Н-нуу, так! З добрую паўвалочку!

А л ь ж б е т а. У нас ворнай зямлі, мусіць, і са тры валокі будзе, і то мы столькі не нажалі.

П а ў л і н к а (*сеўшы з гарбатай прыстале*). Пан Адольф лепшы, відаць, за нас гаспадар.

А д о л ь ф. О, у мяне гаспадарка ні ў чым не зблыша. У мяне жонка і то будзе лепшая, як у ва ўсіх.

А д з і н з г а с ц е й. Каб толькі не ўдалася наравістая.

П а ў л і н к а. Цікавасць, ці пан Адольф ужо затаргаваў сабе якую?

А д о л ь ф. Гэта пакуль што сакрэт.

П а ў л і н к а. А мне пан Адольф скажа?

А д о л ь ф. Так. Але перш тату і маме, а пасля ўжо і васпані на самае вушка.

П а ў л і н к а (*беручы ў яго шклянку*). Добра, добра! Пан Адольф як ведаў, што я трохі глухавата.

А д о л ь ф. Глухавата?!

П а ў л і н к а (*ідучы па гарбату, убок*). Трэба шэршня за нос павадзіць, каб і дзясятamu заказаў, як жонкі купляць.

А л ь ж б е т а. Пан Быкоўскі, здаецца, у нас першы раз?

А д о л ь ф. А так — першы!

А д на з г а с ц е й. Дык пану трэба даць пацалаваць старую бабу.

А д з і н з г а с ц е й. Пан Адольф толькі да маладых ды багатых лас, а старыя ў яго ўрахунак не йдуць.

А д о л ь ф. А праўда, праўда! Я толькі да маладых маю імпэт.

А л ь ж б е т а (*убок*). І дурны ж ён, як відаць.

П а ў л і н к а (*падаючы гарбату Адольфу*). Да каго гэта маецца такі імпэт, да дарагіх кароў ці дарагіх кабыл?

А л ь ж б е т а. Ды не! Пан Быкоўскі мае імпэт толькі да маладых дзяўчат.

А д о л ь ф (*п'ючы гарбату*). Але ж, але. Толькі да маладых дзяўчат.

П а ў л і н к а. А кільчака часам з гэтага не нагоніце на язык?

Альжбета. Што ты?! Ці ж пан Быкоўскі конь?

Музыка (*убок да другога*). Конь не конь, а як відаць, дык быдлё парадашнае.

Адольф (*да Паўлінкі*). Панна Паўлінка дык усё мне капліменты гавора.

Паўлінка (*рассеяна*). Ага! Капліменты. (*Да музыкаў*.) Мацуйцеся, мацуйцеся, музыканці. А то ўжо ногі чэшшуцца. Так і хочацца з панам Адольфам сыпнуць лялоніху.

Адольф. Фі! Я такіх мужыцкіх танцаў не гуляю.

Музыка (*да Паўлінкі*). Дзякуем! Ужо як належыць сабраліся, цяпер можам і рэзнуць штоколечы для паненкі. (*Садзяцца на свае месцы і зводзяць інструменты*.)

Паўлінка (*да Адольфа*). А якія ж вы танцы гуляеце?

Адольф. Гэрц-польку, падзі-спаць, манчыз, падзі-кварту. (*Выходзячы з-за стала, цалуе Альжбету ў руку, да Паўлінкі*.) Ну, што ж? Можа, мы з паненкай папрабуем?

Паўлінка. Калі ж я гэтых мудрых танцаў не толькі што не ўмею, але ніколі нават іх і не бачыла.

Адольф. Не бойцеся! Я на ўсе лады выўчу паненку скакаць. (*Бярэ Паўлінку як да танца, да музыкаў*.) Зайграйце нам гэрц-польку!

Музыка. Мы гэтага не ўмеем.

Адольф. Ну, дык падзі-спаць!

Музыка. Першы раз чуем.

Адольф. А можа, падзі-кварту знаеце?

Музыка. І гэта першы раз чуем.

Паўлінка (*як бы бядуючы*). А-ей-ей! Вось табе і на! Так і не наўчуся гэтых панскіх танцаў.

Адольф. Не бядуйце вельмі. Я буду вытылінгіваць на язык, а васпанна толькі прыслухоўвайся ды вырабляй нагамі так, як і я.

Паўлінка. Значыцца, будзем гуляць пад язык.

Смех. Адольф іграе на язык і без толку выкручваецца з Паўлінкай.

Адольф (*наказваючы*). Вось так, вось так! Правую нагу сюды, а левую туды. Галава ў левы бок, а задам пад парог, ды вось так!.. Раз, два, трох, то направа, то налева...

Усе прыгляджаюцца да іх і смяюцца.

З'ЯВА IV

Тыя ж і Пранцісъ, Агата, Сцяпан.

Пранцісъ (*п'яны*). Пахвалёны Езус. Вось-цо-да, пане дабрудзею.

Колькі галасо ў. Навекі! Навекі!

Пранцісъ (*глянушы на Паўлінку і Адольфа*). А гэта што такія, собственно, за выкрутасы, як у цырку ці ў сумашэдшым доме?

Адзін з гасцей. Гэта пан Быкоўскі навучае панну Паўлінку навамодным танцам.

Пранцісъ і Агата распранаюцца.

Пранцісъ. Можна, можна далей круціцца, як у хваробе святога Лявэнтага. Далей, далей! Раз, два, тры, вось-цо-да!

Адольф (*далей паказваючы Паўлінцы*). Вось як, вось так! То направа, то налева. Раз, два, тры! То туды, то сюды, ножка ў ножку, раз, два, тры!

Паўлінка (*вырываючыся*). Не, такі нічога не выйдзе. Не кемская я да навукі.

Адольф (*садзячы Паўлінку*). Гэта толькі трудна першы раз, а пасля пойдзе ўсё гладка, як пугай высмаліць!

Ходзіць па хаце, махаючы каля твару хустачкай. Пранцісъ, Агата і Сцяпан садзяцца за стол; Альжбета падае ім гарбату.

Пранцісъ (*закурваючы люльку са Сцяпанам*). Собственно, пане дабрудзею, кабыла заблудзіла і праз тое трохі спазніліся. Але гэта глупства, глупства! Яшчэ парой будзе, вось-цо-да.

Агата. Якое чорта заблудзіла! Пакуль аб'ехаў, тудэма-сюдэма, усю ваколіцу, як пагарэлец, дык і поўнач чуць не агарнула. Тудэма-сюдэма, усё гары тэй сабе шукаў.

Пранцісъ. Ты, баба, собственно, маўчы, вось-цо-да! Ты нічога ніколі не кеміш, а я маю розум спрытны. Я, пане дабрудзею, Барнашоў, дзе пайшоў, там і прайшоў. (*Да гасцей.*) А вы, маладзічкі, не зважайце, вось-цо-да, ды танцуйце, пане дабрудзею, пакуль ка-зінец¹ не ўбіўся ў ногі.

¹ *Казінец* — хвароба, скрыўленне ног.

П а ў л і н к а. А праўду дзядзька кажа. Будзем гуляць, нашто дарма час марнаваць! (*Да музыкаў.*) Зайграйце, калі ласка, польку, але такую, як ведаецце... каб аж свет хадыром пайшоў!

Музыкі іграюць польку; усе, апрача старых, танцуюць: Адольф з Паўлінкай, другія госці — хто з кім. За сталом Пранціс са Сцяпанам частуюцца гарэлкай з пляшкі, якую першы прынёс з сабою.

А д о л ь ф
(танцуучы, прыпявае)

Танцовала рыба з ракем,
А пятрушка з пастанакем,
А цыбуля дзівовала,
Цо пятрушка танцовала...

П а ў л і н к а
(адпяваючы)

А на печы, на лучыне,
Дзеўкі гроши палічылі;
Налічылі паўталера
Дый купілі кавалера.

А д о л ь ф
Дзяўчынэчка суха, бледна,
Я да цебе ў госці еду,
І конікаў не жалую,
Ушыстку ночку машырую.

П а ў л і н к а
У гародзе ячмень родзіць,
А да мяне Якім ходзіць.
Радзі, радзі, ячмень гусцей, —
Хадзі, хадзі, Якім, часцей!

А д о л ь ф
Сядзіць голуб на галіне,
Салавей на ветке;
С аднай дзвешкай гуляю,
Другая в прыметке.

Па ўлінка

Ажаніся, не ляніся, —
Будзеш панаваці:
З аднэй будзеш свінні пасвіць,
З другой — заганяці.

А д о л ь ф

Наша поле камяніста —
Ні праехаць, ні прайсці.
Нашы дзевачкі фарсісты —
Нельга к ім і падысці.

Па ўлінка

Я фарсуха, ты католік;
Не руш мяне за падолік, —
Мой падолік шоўкам шыты,
Хто палезе, будзе біты!

С ц я п а н (*як сціхла гульня*). Брава, брава, пан Адольф! Складзен да танцаў, як, не раўнуючы, закрыстыян да ружанцаў¹.

Пра н ц і с ь (*пацягваючы з пляшкі*). Глупства, глупства, вось-цо-да! Собственno, хоць у кішэні пуста, затое ногі сыплюць густа. Каб яму яшчэ ды мой разум растропны, дык зусім было б добра, пане дабрудзею.

А г а т а. Кінь ты ўжо, тудэма-сюдэма, плявузгаць, як латак у млыне! Гуляюць — няхай гуляюць; ты сваімі качэргамі так не патрапіш.

А л ь ж б е т а (*да Пранціся*). Можа б, чаго, сватка, закусілі?

Пра н ц і с ь. Глупства, вось-цо-да. Собственno, закушу, закушу. (*Да гасцей.*) А вы, пане дабрудзею, забаўляйцеся, пакуль гаспадар вон з хаты не гоне, вось-цо-да.

Па ўлінка (*да Адольфа*). Можа, пан Адольф, спяце нам штоколечы? Я чула, што вельмі пекны голас маеце.

А д о л ь ф (*астанаўліваючыся*). Э-э! які там пекны! Ось так сабе! Канешне, лепшы, як у іншых.

¹ Як закрыстыян да ружанцаў — тут: заўзяты, ахвотны.

К олькі галасоў. Дык проша спечь. Мы ўсе просім.

А дольф. Калі ўжо так пекна просіце, дык можна. А якую ж бы панна Паўлінка хацела?

П а ў л і н к а. А ўсё роўна, хоць якую! Ну, якая лепей у пана Адольфа выходзе.

А дольф (*пяе няскладна, махаючы хустачкай па твары*).

Плываё голэмбі,
Летаё лабэндзі;
З нашэго кахання,
Пэўна, ніц не бэндзе.

П а ў л і н к а. А такі ж нічога не будзе.

А дзін з гасцей. Ці ж гэта «голэмбі» плываюць, а «лабэндзі» лятаюць?!

А дольф. Ну, калі перабіваеце, дык саўсім не буду пець.

А лъжбета. Хай пан Быкоўскі на іх не зважае ды пяе; ведама, — блазнота, што яны знаюць!

П а ў л і н к а (*паглядзеўши ў акно*). Выбачайце, пан Адольф! У мяне няўмысле вылецела слайдо.

К олькі галасоў. Выбачайце, выбачайце! Просім, просім. Больш не будзем!

Пранціс. Собственno, пане дабрудзею, завядзі яшчэ сваю шарманку: яна ў цябе прост, як грамафон, вось-ци-да, трубіць.

А дольф. Ну, ужо буду! Але калі яшчэ хоць раз перапыніце, тады загневаюся і саўсім кіну пець. Пейце тады самі!

К олькі галасоў. Не, не! Не будзем!

А дольф (*пяе*).

Гляжу я без толку на хладную шаль,
І чорную душу церзае печаль.

П а ў л і н к а (*душацыся ад смеху*). Ці ж у пана Адольфа чорная душа?

А дзін з гасцей. Нашто ж глядзіш на яе, пан, без толку?

А дольф (*насупіўшися*). Болей пець вам не буду, хоць на каленях прасіце. Пейце сабе самі, калі такія разумныя! (*Садзіца*.)

П а ў л і н к а. Дык і спяём, калі пан Адольф такі някемкі, што нават жартаў не разумее. (*Убок*.) Эх, скарэй бы ўсё гэта скончылася!

А д з і н з г а с ц е й . А такі ж спяём, і ўсе разам.
Паўлінка (*да Адольфа хітравата*). А пан Адольф нам па-
можа?

А д о л ь ф . Ані думаў.
К олькі галасоў . А што мы спяём?
Паўлінка . «Дый куды ж ты, дуб зялёны, пахінаешся?..»
А д о л ь ф . Фі, мужыцкая!
Паўлінка . А пан Адольф, можа б, хацеў, каб завялі якога
манчыза?!

П р а н ц і с ь . Собственno, вось-цо-да, калі такой панскай нату-
ры, дык пазатыкай кудзеляй вушы, пане дабрудзею.

С ц я п а н (*да Пранціся, ціха*). Каханенькі, родненъкі, не кра-
тайце яго! Ён, бачыш, як я ўжо і казаў, масціца да маёй Паўлінкі.
Як будзеш яму наругацца, дык гатоў яшчэ адбіцца, а я яго стараюся
прыручыць.

Паўлінка . Ну, дык што? Згода на гэтu?
К олькі галасоў . Згода, згода!! А пасля другую.
Паўлінка . Толькі не збівацца з толку. Глядзець, як буду я
рукамі тахты адбіваць.
К олькі галасоў . Добра, добра!

Пяюць . Паўлінка, сумна ўсміхаючыся, дырыжыруе, пасля і Пранцісь па-
дыходзіць і пляшкай адмахвае тахты; музыкі такжа сваёй іграй памагаюць.

Дый куды ж ты, дуб зялёны,
Пахінаешся?
Дый чаго ж ты, мой міленькі,
Задумляешся?

П р а н ц і с ь (*як перасталі пець*). А цяпер, вось-цо-да, «Як жа
мне не пець», пане дабрудзею.

А д о л ь ф . Ізноў мужыцкую?
П р а н ц і с ь . Але, мужыцкую, але, вось-цо-да! А васпан,
собственno, сваю панскую схавай свінням на снеданне.

А г а т а (*падыходзіць і цягне Пранціся за полы*). Кінь ты ўжо,
тудэма-сюдэма, з поля сходзіць!

П р а н ц і с ь . Вось-цо-да, адчапіся ад мяне, пане дабрудзею!

Паўлінка. Ну, будзем пець «Як жа мне не пець, як жа не гудзець?...».

Пляоць, як першую.

Пранціс (як скончылі). А цяпер, собственно, «Чачотачку», пане дабрудзею.

Колькі галасоў. Чачотачку, чачотачку! (*Пляоць чачотачку.*)

Спарадзіла чачотачка семера дачок,
Спарадзіла невялічкіх семера малых...

Альжбета (як сціхлі). Аддыхніце, міленькія, хоць трохі, а то замарыліся дужа. (*Да Пранціся.*) Хадзіце, сваток, за стол, ды, можа, чаго закусіце, бо і ты ж памагаў.

Пранціс (сядаючы). Собственno, глупства, вось-цо-да. Маладым трэба паказаць, паказаць, пане дабрудзею, а яны ўсё патрапяць... правільна толькі навучыць іх. (*Папіваючы з пляшкі, да Сцяпана.*) А ты, сват, трymайся, вось-цо-да. Ім не дам, яны маладзічкі яшчэ, паспейць.

Сцяпан. А праўда, праўда, сватка! Яшчэ іх пара не ўцякла. (*Выпівае.*)

Паўлінка (каля гасцей). А што ж мы цяпер будзем рабіць? Ужо напяляліся, дык, можа, ізноў пагуляема?

Пранціс (закусваючы). Собственno, пачакайце, я зараз скамандую, пане дабрудзею, за што і як узяцца, бо мой розум растропны, а вы нічога не ведаецце.

Паўлінка. Ну, добра, пачакаем. (*Да Адольфа.*) Што ж гэта, пан Адольф, надуўся як мыш на крупы або як апошняе ў печ усыпашы?

Адна з гасцей. Пан Адольф, відаць, закахаўся.

Адольф. Ну, дык што, калі закахаўся?

Пранціс (перажоўваючы яду). Собственno, цяпер, вось-цо-да, пойдзем ляўоніху, пане дабрудзею!

Усе. Ляўоніху! Ляўоніху!

Адольф. Ізноў мужыцкае!

Паўлінка (да Адольфа). А мы з панам Адольфам сыпнем ляўоніху, сапраўды, сыпнем! Адпусціцеся на мяне, грэшную, болей ці ўдасца так весела з вамі паскакаць.

А д о л ь ф. Ды я ўжо вельмі не гневаюся. Калі ўжо так хочаце, дык пойдзем, што ж там надта такое?!

П р а н ц і с ь (*да музыкаў*). Собственno, рэжце, пане дабрудзею! (*Да Альжбеты.*) А мы з сваццяй тупнем, вось-цо-да!..

С ц я п а н (*да Агаты*). А мы са сваццяй, каханенъкая, родненъкая!

Музыкі іграюць лявионіху. Кабеты трохі ўпіраюцца, але пасля ідуць, за імі іншыя госці. Паўлінка з Адольфам.

П р а н ц і с ь

(*прывявае*)

О, Лявионіха Сымоніха была,
Ды Лявиону хлеба, солі не дала!
О, Лявионіха Сымоніха, а-ей!
Не хадзі ламаць капусткі маей!

А л ь ж б е т а

Хоць капуста зарасла лебядою,
Не пайду яе палоць за табою.
Прападзі ты і з капустай сваёй,
Не сушы ты маладосці маёй!

С ц я п а н

О, Лявионіха, ты жонка мая,
Дый не мытую сарочку дала;
Не качаную, не мытую,
Толькі шоўкам абашитую.

А г а т а

А мой татка, дзевярусенька,
Вядзі мяне памалюсеньку.
Не вядзі мяне па пожынцы,
Вядзі мяне па дарожынцы;
Па пожынцы мае ножкі не йдуць,
Па дарожынцы дык самі бягуць.

А д о л ь ф

Як я бегаў, дык і бегаў,
Абы мілую праведаў;

Як каціўся, дык каціўся,
Абы к мілай прыхіліўся.

Па ўлінка

А калі ж я у матулькі жыла,
Як вішанька у садочку цвіла,
Дасталася злому духу — мужыку,
Ссушыў мяне, як ліпінку у духу.

Адольф

Ты, бярозачка, бярозка мая,
Ты, бярозка, нецярэбленая;
Тваё лісце не сярэбранае,
Нашы дзеўкі непаседлівыя.

Па ўлінка

Не вядзі мяне ні ў лес, ані ў сад, —
Завядзі мяне к татульку назад;
Не вядзі мяне у лес, а ні ў бор, —
Завядзі мяне к татульку на двор!

Пранцісъ (як перасталі гульню, да Сцяпана). Собственno, і дала ж твая баба мне дыхту, вось-цо-да. Аж лыткі трасуцца, пане дабрудзею.

Сцяпан. І твая, каханенькі, родненъкі, не адстала, — аж дыхавіцу чуць мне не нагнала.

Агата. Абодва вы кавалёвыя мяхі, тудэма-сюдэма, непаваротлівыя, дык і здаецца, што нехта вам дыхту нейкага даваў.

Альжбета. А праўда, свацейка, праўда. Ім толькі каля пляшкі круціцца, а не з дарэчнымі жанкамі лявионіху ісці.

Пранцісъ. Ага, собственно, добра, што свацейка, пане дабрудзею, успомніла. (Дастае пляшку і частуюцца са Сцяпанам.)

Па ўлінка (да Адольфа). Ну, як жа пану Адольфу спадабаўся наш мужыцкі танец? Як я ўважаю, дык лепей у вас лявионіха выходзе, чымся тое нейкае «падзі-кварт»). І прыпейкі складныя знаецце.

Адольф (нібы скромна). А трохі ж нейкіх навучыўся калісь.

Адзін з гасцеў. Пара нам і чэсць знаць! Пэўна, ужо каля поўначы матаецца.

К олькі галасоў. Так, так, час рухацца дамоў!

Паўлінка (з аблігчэннем, убок). Дзякую богу!.. (Да гасцей.)

А можа б, яшчэ пагулялі?

Альжбета. Каму далёка, то яно так, а каму блізка, дык не шкодзіць яшчэ пазабаўляцца.

К олькі галасоў. Не! Не! Ужо час і пара!

Паўлінка. Ну, дык хай музыкі на адходнае хоць марша зайграюць, каб весялей усім снілася і каб моцна, моцна ўсім спалася.

Сцяпан. А гэта не шкодзіць. (Да музыкаў.) Што ж, каханенькія, родненъкія, зайдрайце, калі ласка, яшчэ што-колечы на адходнае дарагім госцікам, а там дзве дзюркі ў носе і сканчылося.

Музыкі іграюць марш. Госці апранаюцца, адвітваюцца і выходзяць, за імі — музыкі.

З'ЯВА V

Паўлінка, Адольф, Сцяпан, Альжбета, Пранціс і Агата.

Сцяпан. Вось і пацішэла трохі ў нашай хаце, няма ўжо каму скакаці.

Пранціс. Собственno, глупства, вось-цо-да. Было шумна, пане дабрудзею, і будзе шумна!

Агата. А так, так, тудэма-сюдэма, як будзе вяселле ў Паўлінкі.

Паўлінка. Э-э, майго вяселля ніколі не будзе, значыцца, і шумна не будзе!

Адольф. Ці ж у бацькоў маладога, паненка, думаеце, не хваце на вяселле?

Паўлінка. Хваце не хваце, а такі вяселля майго ніхто не ўбача...

Сцяпан. Гэта, каханенькай, родненъкай, пабачым. Яшчэ я на тое ёсць, і ў сваёй хаце гаспадар, а не госцы! Жыта повен аруд¹ і сала не адзін пуд.

Пранціс. Собственno, глупства, вось-цо-да. Часам ці вяселле, ці павесіў — адно на другое, пане дабрудзею, выходзе.

¹ *Арӯд* — засек, месца для зборожжа.

А г а т а . А ты, «вось-цо-да», прыкусі свой язык і не тыцкайся, тудэма-сюдэма, туды, куды цябе не просяць. Напіўся, наеўся, дык і маўчы!

А л ѿ ж б е т а (*да Агаты*). Што ж там, свацейка, такое? Сват жа нічога благога не кажа. (*Да Паўлінкі.*) Прыбрай ты ўжо, дзеткі, са стала.

П р а н ц і с ь . Собственno, ці свінні елі, ці шляхта папасавалася — гэтак, вось-цо-да, стол выглядае, пане дабрудзею.

П а ў л і н к а . Добра, мамка, зараз. (*Да Адольфа.*) А пан Адольф мне паможа!

А д о л ѿ ф . Калі патраплю, дык чаму ж не?

Прыбіраюць са стала; пасудак стаўляюць на табурэце, каля самавара.

А л ѿ ж б е т а . Вы бы, дзеткі, заняслі пасудак на туу палавіну.

П а ў л і н к а . Усё роўна, я пасля занясу сама, а цяпер... (*паглядаючы хітравата на Адольфа*) я баюся з панам Адольфам ісці адна на туу палавіну!..

А д о л ѿ ф (*несучы пасудак, убок*). Відаць, дзеўка ўлялюскалася ў мяне па самую шыю.

П а ў л і н к а (*ідучы да стала, убок*). І собіла ж Богу стварыць гэткую чапялу недарэчную!

П р а н ц і с ь (*да Паўлінкі*). А праўда, собственно, лепш старожа, як варожа, пане дабрудзею.

А г а т а (*да Пранціся*). А ты, «старожа», не мялі попусту, а думай, як дахаты ісці.

П р а н ц і с ь . Пане дабрудзею, дык і пойдзем; што ж там, собственно, такое.

Развітваюцца абое і выходзяць. Альжбета памагае прыбіраць са стала.

З'ЯВА VI

П а ў л і н к а , А д о л ѿ ф , С ц я п а н , А л ѿ ж б е т а .

П а ў л і н к а . Не так, пан Адольф, бярэш шклянкі; трэба вось як. (*Паказвае.*) Ну, і зграбны ж! не раўнуючы — як вол да карэты.

А д о л ѿ ф . А панна Паўлінка ўсё капліменты мне гавора.

Паўлінка (*убок*). Дурню плюнь у вочы, а ён скажа: дождж ідзе!

Альжбета (*да Сцяпана, які клюе носам за столом*). Што ты табаку важыш? Ідзі ды кладзіся спаць. Гэта ж табе тут не карчма!

Сцяпан (*сонна*). Каханенъкая, родненькая, я наважу, а ты купіш. Сон — някепская рэч. Для чаго калядкі — добрыя святкі, што пад'ёў ды на палаткі. (*Вылазячы з-за стала, да Адольфа.*) Каханенъкі, родненькі, выбачай... Забаўляйся тут з Паўлінкай, а я прыкархну трохі... Сягоння яшчэ досвіта мяне мая ўспарола. (*Адвадзячы Адольфа ў старану.*) Ну, што? Як мая Паўліна... падышла пад мысьль?

Адольф. О, важная маладзіца! Хоць сягоння гатоў з ёю жаніцца.

Сцяпан. Ну, так тупай каля яе; толькі смела; яна дзеўка падатлівая, хоць, можа, і мае трохі якіх мухаў у носе.

Адольф. Хэ-хэ-хэ! Я да ўсякай патраплю падлізацца.

Сцяпан. Ну, дык падлізываіся, каханенъкі, родненькі. (*Адвітваецца і ідзе ў бакоўку.*)

З'ЯВА VII

Паўлінка, Адольф, Альжбета.

Альжбета (*сціраючы стол*). А ты, Паўлінка, можа, у карты пайграеш з панам Адольфам?

Адольф. Ды і мне ўжо трэба збірацца дамоў.

Паўлінка. Ці ж пан Адольф рассыпаўся, што маніцёся збірацца? Заедзеце яшчэ; каня ж маеце не жартачкі!..

Адольф. О, конь мой добры!

Альжбета. Ну, дык і чаго ж спяшацца?.. Нам, старым, як той кажа, такая рэч: пад'ёў ды на печ.

Паўлінка (*убок*). Чаго добра — заначуе, вось будзе бяда! (*Голосна.*) А пагода сягоння нядрэнная. Нават месяц свеціць, што рэдка на Пакровы. Будзе добра для пана Адольфа дамоў ехаць.

Адольф. А хоць бы і дрэнная, дык мне блізка, жарабец мой умомант дамчыць.

Альжбета (*да Паўлінкі*). Ну, дык паглядзі ж ты, дзе карты, ды пазабаўляйцеся яшчэ трохі з панам Адольфам, бо я, мусіць, зраблю следам за дзедам. Трохі ж сягоння такі натупалася.

А д о л ъ ф. Проша, проша, панічка! На нас, маладых, не зважайце.

А л ъ ж б е т а. А ўжо ж я такі і пайду.

А д о л ъ ф (*цалуючи ў руку Альжбету*). Хутка і я паеду, вось толькі дам аднаго гаспадара панне Паўлінцы.

П а ў л і н к а. Паглядзім — хто каму?!

Шукае карт. Альжбета выходзіць у бакоўку.

З'ЯВА VIII

П а ў л і н к а, А д о л ъ ф.

А д о л ъ ф. Чаго паненка шукае?

П а ў л і н к а. Таго, чаго яшчэ не маю, — карт.

А д о л ъ ф (*глянуўшы на акно*). А вось яны, на акне.

П а ў л і н к а (*убок*). Думала, што не ўбачыць; скарэй бы, можа, з хаты выпхнула, не найшоўшы карт. (*Да Адольфа.*) Ну, калі ёсць, дык будзем іграць. (*Паглядзеўшы ў акно.*) А ў што?

А д о л ъ ф. У гаспадара.

П а ў л і н к а. Гэта, значыцца, у дурня?

А д о л ъ ф. Ну, гэта толькі мужыкі так гавораць. (*Раздае карты.*)

П а ў л і н к а. А як пан Адольф думаў, хто мы? То ж таксама мужыцкага роду.

А д о л ъ ф. Першы раз чую!

П а ў л і н к а. Ды і пан Адольф таксама мужыцкага роду. (*Іграюць у карты.*)

А д о л ъ ф (*здзіўлены*). І я?!

П а ў л і н к а. Але, але! Калісь былі ўсе мужыкі, ну дык цяпер кожны чалавек мужыцкага роду, хоць каторы і прыкідваецца панам ці графам. Ды і што гаварыць! Адам і Ева і то былі мужыкамі.

А д о л ъ ф (*здзіўлены*). Адам і Ева?!

П а ў л і н к а. І Ной, і Езус...

А д о л ъ ф. Што я чую? Адкуль гэта, панна Паўлінка, усё ведаец?

П а ў л і н к а. Ого, не скажу!

А д о л ъ ф (*просячы*). Проша сказаць.

П а ў л і н к а. Не тэй б'іце! Вот салапяка!

А д о л ъ ф (*направіўшыся*). Ды скажыце!

Паўлінка (*нецярпліва*). Ну, добра. Запытайцесь ў Якіма Сарокі: ён усё вам расскажа. (*Адольф праігрывае.*) Дурань пан! Дурань пан!

Адольф (*папраўляючы*). Гаспадар. (*Раздае карты.*)

Паўлінка (*убок*). Які чорта гаспадар, калі дурань?

Адольф. Што панна Паўлінка кажа?

Паўлінка. Кажу: але, гаспадар. (*Хвілю маўчаць. Паўлінка ўбок.*) Што тут гаварыць з гэтай вандзонкай. І трymае ж яго нядобрае! (*Да Адольфа.*) А ці, пан Адольф, жаніцца хочаце?

Адольф. Ой, страшэнна хачу. А панне Паўлінцы замуж хочацца?

Паўлінка. Ого, яшчэ і як хочацца!.. Калі ўдасца, дык яшчэ і сягоння, можа, пайду.

Адольф. А я ж яшчэ з таткам і мамкай вашымі нічога аб гэтым не гаварыў.

Паўлінка. Аб чым — аб гэтым?

Адольф. Ну, аб tym, як я жаніцца буду, а панна Паўлінка замуж ісці. (*Праігрывае.*)

Паўлінка. Ізноў пан дурнем! Ізноў дурнем!

Адольф. Гаспадаром!.. (*Раздае карты.*)

Паўлінка. А можа, ужо будзе? Нешта спаць як бы хочацца. (*Зявае, устае і паглядае ў акно. Убок.*) А што, калі не прыйшоў?

Адольф (*не пачуўшы*). Хто не пайшоў?

Паўлінка. Я кажу, каб хаця дождж не пайшоў. (*З удаванай жаласцю.*) Я так жалею, так жалею пана Адольфа, каб не замок, што аж тут нешта трасецца. (*Паказвае на грудзі.*)

Адольф. І я таксама панну Паўлінку жалею і цяпер, і потым.

Паўлінка. Калі гэта потым? Як пан Адольф яшчэ дурня возьме?

Адольф. Ды не! Тады, як будзем... як будзем... ну, як гэта сказаць?

Паўлінка. Ізноў скруціў! (*Папраўляе.*) Вось гэта было, гэта біць трэба, а з гэтай хаджу, і пан Адольф ізноў дурань, дурань, дурань!

Адольф. Гаспадар!

Паўлінка. Усё роўна, хоць гаспадар, але, як карты паказваюць, дык дурань!

А д о л ь ф. Хай будзе і так! Цяпер за тое, што панна Паўлінка мяне гэтак абыграла, вазьму ды паеду. (*Устае.*)

Паўлінка (з аблігчэннем, убок). Сабраўся-такі нарэшце.

А д о л ь ф. Дабранач панне Паўлінцы! Проша чакаць, — я прыеду па канчатак.

Паўлінка. Забярыце лепей яго цяпер!

А д о л ь ф. Каго?

Паўлінка. Ды канчатак той.

А д о л ь ф. А панна Паўлінка ўсё жартуе. (*Адвітваецца. Выходзячы, убок.*) Вот так на ўсе бакі дзеўка! Адным словам, як сторублёвая кабыла. Гэткая — дыхт для мяне жонка!

З'ЯВА IX

Паўлінка адна.

Паўлінка (*неспакойна*). А той, можа, хай бы лепей і не прыйшлоў. Так ўсё неяк у сярэдзіне трасецца... І нашто гэта я яму абяцала? Лепей было б пачакаць. Што тут рабіць? (*Ходзіць ад акна да акна і паглядае.*) Падшахнула ж мяне нядобрае на згоду прыстаць! (*Сумна-весела.*) А можа, не прыйдзе?.. (*Сумна.*) А калі не прыйдзе, то, значыцца, ён ужо мяне не любіць болей. Не, няхай прыйдзе лепей, а там — што будзе, то будзе. Трэба паваражыць. (*Стукае ў пальцы.*) Прыйдзе, не прыйдзе, прыйдзе, не прыйдзе, прыйдзе... (*Весела.*) Прыйдзе, прыйдзе! А цяпер — любіць ці не любіць? Ну, гэта трэба на карты паваражыць. (*Бярэ і перакідае карты.*) Любіць, не любіць, к сэрцу прыжме, к чорту пашле; любіць, не любіць, к сэрцу прыжме... (*Весела.*) Так, так, любіць, к сэрцу прыцісне! Ну, раз карты гэтак паказалі, то трэба збірацца. Але мушу ўперад паслухаць, ці спяць старыя. (*Ідзе і падслушоўвае ў дзвярах бакоўкі.*) Спяць, ажно храпуць, як бы суконкі дралі. (*Падыходзіць, глядзіць у акно, задумваецца.*) Што тут узяць? Ага, трэба заглянучы у куфар. (*Адчыняе куфар, капаецца ў ім; дастае пацеркі і прымярае.*) Во! Гэта дык трэба забраць, — так мне з імі да твару ідзе. Ну, сукенку новую таксама трэба ўзяць. Усё гэта звязкам у хустку. (*Рассцілае хустку і складвае свае рэчы.*) А-а, і чаравічкі мушу забраць, бо ў чым жа я з ім бегаць буду? Шнуровачку такжা вазьму, бо хто ж яе тут будзе насіць?.. I-i!! ужо болей, здаецца, нічога. (*Звязвае і ідзе да ложка. Чуваць шорах за акном. Паўлінка сціхае.*) Ай, хтось там прыйшоў!

(Весела.) Прыйшоў мой міленькі, прыйшоў! Такі карты праўду паказалі. (Ідзе да акна.) Хто там?

Г о л а с з-з а а к н а (прыдущаны). Я!.. Я!..

Па ў л і н к а (угледаючыся ў акно, убок). Нічагутанькі не відаць!
Цемната страшэнная! (У акно.) Хто — я?

Г о л а с. Я!.. Я!.. Ну, ці ж не пазнала?

Па ў л і н к а. Пачакай мінутку. Вось я зараз. Толькі падушачкі звязжу і коўдру.

Г о л а с. Ды мне нічога не трэба!

Па ў л і н к а. Мала што не трэба, а я вазьму... (Хутка ідзе да ложка, звязвае падушки і коўдру ў посцілку.) Ну, ужо гатова! (Адчыняе акно і выкідае вузлы.) Пераймай, а зараз — і мяне! (Да сябе.) Трэба з бакоўкі ўзяць верхнюю вопратку і хустку, толькі б хаця ж старыя не прабудзіліся. (Зніжае агонь у лямпе і ідзе ў бакоўку. Па нейкім часе выходитці ѿстуль адзеўшися.) А цяпер і сябе трэба выкінуць! (Шыбка ідзе к акну. Чуваць шорах у бакоўцы.) Ай, нехта ўстаў!

З'ЯВА X

Па ў л і н к а, С ц я п а н.

С ц я п а н (выбягае з бакоўкі, ахінуўшися коўдрай). Хто тут?
Хто тут лазіць апоўначы? Альжбета! Альжбета! Хутчэй сюды! (Паўлінка, перахрысціўшися, кідаеца ў акно. С цяпан убачыў.) Гвалт!
Злодзей! (Бяжыць да акна і хапае Паўлінку за ногі.) Альжбета!
Скарэй сюды! Стрэльбу хватай!

З'ЯВА XI

Па ў л і н к а, С ц я п а н, А л ъ ж б е т а.

А л ъ ж б е т а (выбягае — як С цяпан — акрыўшися коўдрай;
уся трасеца). Матачка найсвентшая! Што тут робіцца?! (Мацае па сцяне.) Зараз, зараз нясу стрэльбу. (Хватае за гіру ад гадзінніка,
гадзіннік з грохатам валіца са сцяны і разбіваецца.) Ай, што ж я нарабіла!!

С ц я п а н (трываючы Паўлінку за ногі, да Альжбеты). Куды цябе немач уперла? Падкруці хутчэй кнот ды памажы цягнуць!..

А л ъ ж б е т а (бяжыць к лямпе). Ужо, ужо!

Паўлінка (*перавесіўшыся праз акно*). Цягні, братка, ямчэй!

Альжбета (*падкруціўшы кнот і бегучы к Сцяпану*). Божухна мой! Гэта ж Паўлінка! Скуль ты ўзяў таго злодзея?

Сцяпан. Каханенка, родненка, не мялі языком ды вось памагай цягнуць; там нейкі гад яе за руکі трymае.

Паўлінка. Мацней, мацней, браток!

Альжбета (*памагаючи Сцяпану цягнуць*). Што ты, дзеткі, здурэла, ці што?.. (*Сцягваюць Паўлінку з акна на хату*.)

Сцяпан. Ты гэта, каханенка, родненка, куды намелася лящець?

Паўлінка (*апіраючыся рукой аб стол, патупіўшыся*). Я!.. Я!.. хацела замуж ісці!

Сцяпан і Альжбета. Праз акно?!

Паўлінка. А што ж, калі татка і мамка праз дзвёры не пускаеце.

З'ЯВА XII

Тыя ж і Пранцісъ, Адольф, Агата.

Пранцісъ (*без шапкі ўвальваеца ў хату, трymаючи за каўнер Адольфа*). Собственno, пане дабрудзею, злодзея, злодзея злавіў, вось-цо-да.

Агата (*цягнучы вузлы*). А як жа, тудэма-сюдэма, з гэтымі катомкамі каля вашага акна капаўся.

Паўлінка, Сцяпан і Альжбета. Пан Быкоўскі?

Пранцісъ. А так, так, пане дабрудзею. Адольф, Адольф! Злодзей, собственно, вось-цо-да!

Сцяпан (*да Адольфа*). Дык гэта ты мне хацеў дачку ўкрасці, зладзюга, каханенкі, родненкі!

Адольф (*заікаючыся і не разумеючы, у чым рэч*). Я... я... збіўся тут каля саду з дарогі, дык хацеў у панны Паўлінкі запытанаца праз акно, кудой выехаць...

Пранцісъ. Собственno, злодзей, злодзей! Вузлы з хаты праз акно павыцягваў. Можа, і шапку маю ўкраў.

Агата. Ты зараз, п'яніца, тудэма-сюдэма, і галаву забудзешся. Гэта ж аж дамоў давалокся і тады толькі агледзеўся, што шапкі забыўся.

Пранцісъ. Собственno, а баба нашто, — каб усяго пільнавала. Але злодзея, пане дабрудзею, злавіў, злавіў, вось-цо-да.

С ц я п а н (*да Паўлінкі*). Дык гэта ты, каханенъкая, родненькая, за яго хацела замуж уцякаць, як даведалася, што гэнага гада, гэнае плюгаўства за афішкі арыштавалі?

П а ў л і н к а (*глуха*). Божухна мой, божа! Якімку арыштавалі!!

С ц я п а н (*самадавольна*). Хе-хе-хе! ужо гэтае мужыцкае насенне не будзе больш нашых сцежак паганіць.

П а ў л і н к а. Якімку арыштавалі! Майго саколіка ненагляднага арыштавалі.

С ц я п а н (*да Адольфа*). А ты, каханенъкі, родненькі, негадзяй, вірутнік з-пад цёмнай гвядзы, вон з маёй хаты, каб твая і нага тут не была! Не мог, як трэба, па-хрысціянску — са сватам, з запаведзямі маю дачку ўзяць, але, як злодзей, хацеў праз акно вывалачы! Вон! Вон!

А д о л ь ф. Я... я... толькі хацеў дарогі запытацца...

П р а н ц і с ь (*развязваючы вузлы*). Собственno, злодзей, пане дабрудзею! Падушкі і сукенкі дзяячоцыя праз акно пакраў. К урадніку, марш! К урадніку, гіцаль, вось-що-да!

П а ў л і н к а. Якімку арыштавалі! Маю зорачку ясную арыштавалі. (*Дзіка.*) Ха-ха-ха! Звяры сляпыя!!!

Як сноп валіцца на зямлю. Суматоха. Крыкі: «Вады! Вады...»

П р а н ц і с ь. Собственno, пане дабрудзею, у мяне ёсць кроплі. (*Дастае з кішэні пляшку і пырскае ў твар Паўлінцы гарэлкай.*)

А г а т а (*кідаючыся да Пранціся*). Тудэма-сюдэма, ашалеў!..

С ц я п а н (*панура*). Каханенъкія, родненькія, дзве дзюркі ў ноце і сканчылося.

З а с л о н а

Пытанні да першага акта п'есы



1. Прагледзьце відэаролік да спектакля «Паўлінка». Ці захацелася вам наведаць гэты спектакль і чаму?
2. Падбярыце эпітэты да назвы п'есы. Якой вам уяўляецца Паўлінка пасля першага знаёмства з тэкстам твора?
3. Пазнаёмцеся з фотаздымкамі персанажаў камедыі і назавіце іх імёны і прозвішчы. Якіх двух герояў няма на фотаздымках?
4. Чаму Паўлінка і Якім Сарока сустракаюцца ў сакрэце ад бацькоў?

5. Якія выказванні і паводзіны Паўлінкі сведчаць пра тое, што яна кахае маладога настаўніка?
6. Па якіх каларытных выспоўях можна пазнаць Сцяпана Крыніцкага і Пранціся Пустарэвіча?
7. Як ставіцца Паўлінка да сваіх бацькоў? Аб чым гэта сведчыць?
8. Падрыхтуйце эскізы афішы да спектакля «Паўлінка».

Пытанні да другога акта п'есы

1. Знайдзіце ў тэксле другога акта п'есы неабходны матэрыял для харкторыстыкі Адольфа Быкоўскага, Сцяпана Крыніцкага, Пранціся Пустарэвіча, падкрэсліўшы пыхлівасць, духоўную абмежаванасць зацянковай шляхты.
2. Складзіце план харкторыстыкі аднаго з персанажаў камедыі і падрыхтуйце вуснае паведамленне пра яго.
3. Пазнайце героя па яго харкторыстыцы ў тэксле п'есы (трэнажор «Герой камедыі Янкі Купалы “Паўлінка”»). Каму з герояў аўтар сімпатызуе, каго асуджае, высмейвае?
4. Якімі прыёмамі і сродкамі ствараюцца смешныя, камічныя сцэны, вобразы герояў? Прывядзіце прыклады.
5. У якой яшчэ добра вядомай вам п'есе, вывучанай у VIII класе, герой танцуецца і спяваецца «Лявоніху»? Аб чым сведчыць выкарыстанне такай мастацкай дэталі?
6. Якія іншыя драматычныя творы вы чыталі або глядзелі ў тэатры, па тэлевізоры? Якіх беларускіх драматургаў, артыстуў вы ведаеце?

У час напісання (1912 г.) п'еса «Паўлінка» была вельмі актуальнымі творам. Пачатак дваццатага стагоддзя — час актыўнага нацыянальна-культурнага ўздыму, і шматлікія беларускія тэатральныя калектывы адчувалі востры недахоп рэпертуару. «Патрэбна была п'еса беларускага аўтара, не складаная для пастаноўкі дый няцяжкай для ўспрымання масавай аўдыторыяй, магчыма, “лёгкая” камедыйнага жанру — вадэвіль, жарт. Камедыя была напісана. І стала не проста тэкстам для сцэны — сапраўдным шэдэўрам літаратуры» (П. Васючэнка).

Прататыпам і адной з першых выкананіццаў ролі Паўлінкі была Паўліна Мядзёлка (гл. уклейку), да якой Янка Купала адчуваў вялікую сімпатию

і ў гонар якой назваў п'есу. Пад уплывам пісьменніка П. Мядзёлка ўдзельнічала ў працы Беларускага музычна-драматычнага гуртка, іграла ў іншых купалаўскіх п'есах. Першыя пастаноўкі камедыі адбыліся ў 1913 годзе ў Вільні і ў Пецярбургу і карысталіся вялікай папулярнасцю.

З 1920 г. па сённяшні дзень спектакль «Паўлінка» ідзе на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і адкрывае кожны тэатральны сезон. У спектаклі заняты лепшыя акцёры тэатра, а выступіць у ролі Паўлінкі лічыцца вялікім гонарам. Спектакль вытрымаў звыш дзвюх тысяч паказаў і карыстаецца нязменным поспехам.

Пытанні да ўсяго твора

1. Да якога жанру адносіцца твор Янкі Купалы «Паўлінка»? Абгрунтуйце свой адказ.
2. Знайдзіце ў творы прыклады камічнага паказу персанажаў і пасправуйце адрозніць, дзе смех нязлосны, а дзе — надзвычай востры, з'едлівы.
3. Зрабіце вуснае паведамленне па тэме «Што з'яўляецца галоўнай перашкодай на шляху Паўлінкі да щасця?».
4. Падрыхтуйце для інсцэніраванага прадстаўлення ўрывак з камедыі «Паўлінка». Падумайце, як аформіць сцэну, апрануць выкананіцаў. Зварніце ўвагу на фотаздымак сцэны са спектакля «Паўлінка» (гл. уклейку).

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДА РАЗДЗЕЛА

1. Чым адрозніваюцца драматычныя творы ад эпічных і лірычных?
2. Якімі сродкамі і прыёмамі паказу жыцця вызначаюцца драматычныя творы?
3. Назавіце асноўныя жанры драматычнага роду. Чым яны адрозніваюцца адзін ад аднаго ў паказе жыцця і герояў?
4. Разгадайце крыжаванку «Драматычныя жанры. Тэрміны».
5. Прыйгладайце знакамітых драматургаў свету. Назавіце вядомыя вам творы гэтых аўтараў або паставленыя па іх спектаклі ці кінафільмы.
6. Напішыце водгук на прагледжаны вами спектакль ці фільм.

Дадатак

МАКСІМ ТАНК

* * *

Я спытаў чалавека,
Які прайшоў праз агонь,
І воды,
І медныя трубы:
— Што самае цяжкое
На гэтым свеце?
І ён адказаў:
— Прайсці праз вернасць.

СЯРГЕЙ ЧЫГРЫН

Трыялет

Чыстая, вясёлая вада
З красавіцкім сонейкам у згодзе.
Па балоце першы бусел ходзіць —
Чыстая, вясёлая вада.
Будзе шчасце, кажуць у народзе,
Буслу кола пакладзі на дах.
Чыстая, вясёлая вада
З красавіцкім сонейкам у згодзе.

Даведнік пра аўтараў твораў, змешчаных у вучэбным дапаможніку

Максім Багдановіч (1891—1917) нарадзіўся ў Мінску. Раннія дзіцячыя гады правёў у Гродне, пасля жыў і вучыўся ў Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі. Скончыў юрыдычны ліцэй і восенню 1916 г. пераехаў у Мінск. Цяжкая хвароба прымусіла паэта ехаць на лячэнне ў Ялту, дзе ён і памёр.

Першы твор (апавяданне «Музыка») М. Багдановіч апублікаваў у 1907 г. У 1914 г. у Вільні выдаў зборнік вершаў «Вянок». Напісаў паэмы «Страцім-лебедзь», «Максім і Магдалена», для дзяцей — паэму-казку «Мушка-зелянушка і Камарык — насаты тварык». Вядомы як публіцыст, літаратурны крытык, перакладчык. Многія творы паэта пакладзены на музыку.

Рыгор Барадулін (1935—2014) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся на Віцебшчыне. Скончыў Ушацкую сярэднюю школу, БДУ.

Першы зборнік вершаў — «Маладзік над стэпам» — выйшаў у 1959 г. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, кніг, літаратурна-крытычных артыкуулаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы.

Міхась Башлакоў нарадзіўся ў 1951 г. на Гомельшчыне. Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. Вершы пачаў пісаць яшчэ ў школе. Першыя яго паэтычныя радкі былі надрукаваны ў раённай газеце, потым — у абласным друку, у часопісах «Маладосць», «Полымя». У сваіх паэтычных творах паэт уздымае праблемы экалогіі, гісторычнай памяці, любові да роднага палескага краю.

Данута Бічэль нарадзілася ў 1938 г. на Гродзеншчыне. Скончыла Гродзенскі педагогічны інстытут імя Янкі Купалы. Працавала настаўніцай, старшим навуковым супрацоўнікам Гродзенскага абласнога гісторыка-археалагічнага музея.

Аўтар зборнікаў вершаў «Дзяячае сэрца», «Запалянкі», «Дзе ходзяць басанож» і інш., а таксама шматлікіх кніг для дзяцей. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы.

Пятрусь Броўка (1905—1980) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся на Віцебшчыне. Скончыў БДУ. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. З 1945 г. — галоўны рэдактар часопіса «Полымя», у 1948—1967 гг. — старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, у 1967—1980 гг. — галоўны рэдактар Бела-

рускай Савецкай Энцыклапедыі. Лаўрэат Ленінскай прэмii, Дзяржаўных прэмій СССР і БССР.

Васіль Быкаў (1924—2003) — народны пісьменнік Беларусі. Нарадзіўся на Віцебшчыне. Вучыўся ў Віцебскім мастацкім вучылішчы. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Быў двойчы паранены. З вайсковай службай канчаткова развітаўся толькі ў 1955 г.

Аўтар шматлікіх кніг апавяданняў і аповесцей — «Жураўліны крык», «Альпійская балада», «Сотнікаў», «Абеліск», «Знак бяды», «Аблава», «Сцюжа» і інш. Лаўрэат Ленінскай прэмii, Дзяржаўных прэмій СССР і БССР.

Анатоль Вярцінскі нарадзіўся ў 1931 г. на Віцебшчыне. Скончыў БДУ. Працаўваў у газеце «Літаратура і мастацтва», выдавецтве «Беларусь», Саюзе пісьменнікаў БССР. Выдаў кнігі вершаў і паэм «Песня пра хлеб», «Тры цішыні», «Свято зямное» і інш. Напісаў п'есы для дзяцей «Дзякую, вялікі дзякую», «Гефест — друг Праметэя», «Скажы сваё імя, салдат». Лаўрэат Дзяржаўной прэмii БССР.

Анатоль Грачанікаў (1938—1991) нарадзіўся на Гомельшчыне. Скончыў Беларускі інстытут чыгуначнага транспарту. Працаўваў у газеце «Літаратура і мастацтва», у розныя гады ўзначальваў часопісы «Вясёлка», «Бярозка», «Маладосць». Упершыню выступіў у друку ў 1957 г. Лаўрэат Дзяржаўной прэмii БССР.

Генрых Даўдовіч нарадзіўся ў 1946 г. на Стайдзкоўшчыне. Скончыў БДУ, працаўваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. З 1973 г. — у рэдакцыі часопіса «Полымя», з 1979 па 2002 г. — у часопісе «Маладосць».

Аўтар зборнікаў прозы «Дажджы над вёскай», «Цяпло на першацвет», «Маладыя гады» і інш. Працуе і ў жанры рамана: «Гаспадар-камень», «Пабуджаныя», «Свой дом», «Заходнікі». Лаўрэат Дзяржаўной прэмii Рэспублікі Беларусь імя Якуба Коласа.

Аляксей Дудараў — беларускі драматург. Нарадзіўся ў 1950 г. на Віцебшчыне. Скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, быў акцёрам Тэатра юнага гледача, галоўным рэдактарам часопіса «Мастацтва». Друкуеца з 1973 г. Выдаў зборнік апавяданняў «Святая птушка». Аўтар п'ес «Вечар», «Парог», «Радавыя» і інш. Па сцэнарыях А. Дудараўа зняты мастацкія фільмы «Купальская ноч», «Восеніцкія сны», «Белыя росы» і інш. Лаўрэат Дзяржаўной прэмii СССР за спектакль «Радавыя».

Віктар Карамазаў — беларускі празаік і публіцыст. Нарадзіўся ў 1934 г. на Магілёўшчыне. Скончыў БДУ. Працаўваў у газетах «Звязда», «Літаратура і мастацтва», у часопісе «Полымя». Аўтар кніг аповесцей і апавяданняў «Падранак», «Вясёлка сярод зімы», «Дзяльба кабанчыка» і інш., раманаў «Пушча», «Бежанцы».

Уладзімір Караткевіч (1930—1984) нарадзіўся ў Оршы. Скончыў філалагічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта імя Т. Р. Шаўчэнкі. Працаўваў

настаўнікам. Аўтар зборнікаў апавяданняў і аповесцей «Блакіт і золата дня», «Чазенія», раманаў «Каласы пад сярпом тваім», «Нельга забыць», «Чорны замак Альшанскі» і інш., зборнікаў паэзіі «Матчына душа», «Мая Іліяда», «Быў. Ёсць. Буду», п'ес «Маці Урагану», «Званы Віцебска», «Калыска чатырох чаравініц» і інш. Выступаў як публіцыст і крытык. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа.

Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч, 1882—1956) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся на Стаўбцоўшчыне ў сям’і лесніка. Скончыў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, настаўнічаў, выкладаў у Мінскім беларускім педагогічным тэхнікуме, БДУ, з 1929 г. быў нязменным віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук БССР.

Дэбютаваў вершам «Наш родны край» (1906). Першы зборнік вершаў — «Песні жальбы» — выйшаў у Вільні ў 1910 г., затым — кнігі прозы «Апавяданні», «Родныя з'явы». У савецкі час выдадзены: кніга апавяданняў «Казкі жыцця», зборнік вершаў «Водгулле», паэмы «Новая зямля», «Сымон-музыка», trylogія «На ростанях», п'есы. Аўтар шматлікіх твораў для дзяцей: паэмы «Міхасёвы прыгоды», вершаванай казкі «Рак-вусач», вершаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

Кандрат Крапіва (Кандрат Кандратавіч Атраховіч, 1896—1991) — народны пісьменнік Беларусі. Нарадзіўся на Міншчыне. Працаваў настаўнікам, рэдактарам часопіса «Вожык», дырэктарам Інстытута мовазнаўства АН БССР (1952—1956), віцэ-прэзідэнтам АН БССР (1956—1982). Аўтар шматлікіх кніг сатыры і гумару: «Асцё», «Крапіва», «Байкі» і інш. Напісаў п'есы «Хто смеєцца апошнім», «Мілы чалавек», «Канец дружбы», «Брама неўміручасці» і інш. Аўтар літаратуразнаўчых і крытычных прац. Пераклаў на беларускую мову творы І. А. Крылова, А. С. Пушкіна, М. В. Гогаля, У. Шэкспіра і інш. Тройчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

Аркадзь Куляшоў (1914—1978) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся на Магілёўшчыне. Працаваў у газете «Чырвоная змена», на Беларускім радыё, на кінастудыі «Беларусьфільм». У 1930 г. выйшаў першы зборнік вершаў «Росквіт зямлі». Аўтар зборнікаў паэзіі «Сцяг брыгады», «На сотай вярсце», «Новая кніга», «Сасна і бяроза», «Крылы», шматлікіх паэм. Пераклаў на беларускую мову творы А. С. Пушкіна («Цыганы», «Яўгеній Анегін»), М. Ю. Лермантава, С. Ясеніна і інш. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР і БССР.

Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч, 1882—1942) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся ў фальварку Вязынка на Маладзечаншчыне ў сям’і арандатара. Скончыў Бяларуцкае народнае вучылішча, вучыўся ў Маскве, Пецярбургу. Удзельнічаў у стварэнні нацыянальнага тэатра, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Акадэміі навук БССР.

У літаратуру ўвайшоў вершам «Мужык» (1905), а ў 1908 г. выдаў першы паэтычны зборнік — «Жалейка». Аўтар зборнікаў вершаў «Гусляр», «Шляхам жыцця», «Спадчына», паэм «Курган», «Магіла льва», «Сон на кургане» і інш., п'ес «Паўлінка», «Раскіданае гняздо» і г. д. Напісаў шмат твораў для дзяцей («Хлопчык і лётчык», «Алеся» і інш.). Пераклаў на беларускую мову «Слова пра паход Ігараўы», творы А. С. Пушкіна, Т. Р. Шаўчэнкі, І. А. Крылова, А. Міцкевіча і інш. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

Генадзь Пашкоў нарадзіўся ў 1948 г., у паэзію прыйшоў у 1967 г. Аўтар кніг паэзіі «Кляновік», «Зямлю слухаю», «Гравюры дарог», «Люблю, спадзяюся, жыву» і інш. У яго вершах гучыць роздум пра складаныя праблемы часу, месца чалавека ў жыцці.

Максім Танк (Яўген Іванавіч Скурко, 1912—1995) — народны паэт Беларусі. Нарадзіўся на Мядзельшчыне. Працаваў у часопісах «Вожык», «Полымя» (1948—1966), у Саюзе пісьменнікаў БССР (1966—1990). Прыйшоў у літаратуру ў 1930-я гг. Першыя кніжкі паэзіі — «На этапах», «Журавінавы цвет», «Пад мачтай» — выдаў у Вільні. Аўтар зборнікаў паэзіі «Каб ведалі», «След бліскавіцы», «Мой хлеб надзённы», «Прайсці праз вернасць», «За майм сталом», «Збор калосся» і інш., кнігі-дзённіка «Лісткі календара», кніг вершаў і казак для дзяцей. Лаўрэат Ленінскай прэміі і Дзяржаўных прэмій СССР і БССР.

Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў

Адухаўлённе — адзін з відаў метафары, прыпадабненне нежывога прадмета да жывой істоты, чалавека.

Актáва — восьмірадковы верш, які часцей за ўсё пішацца пяцістопным або шасцістопным ямбам і рыфмуеца па схеме *абабабвв*.

Алегóрыя — іншасказальнае адлюстраванне прадмета ці з'явы праз вобразы, якія маюць пераносны сэнс.

Амфібрáхій — трохскладовая стапа з націскам на другім складзе; вершаваны памер з такіх стоп.

Анáпест — трохскладовая стапа з націскам на трэцім складзе; вершаваны памер з такіх стоп.

Антытéза — кантраснае супастаўленне процілеглых вобразаў, думак, перажыванняў для ўзмацнення ўражання ад іх ці выяўлення іх супярэчлівасці.

Апавядáнне — невялікі твор, у якім расказваецца, як правіла, пра адзін вызначальны выпадак з жыцця чалавека.

Апісáнне — падрабязная перадача, пералічэнне прымет, асаблівасцей розных з'яў жыцця, месца дзеяння, карцін прыроды (пейзаж), знешняга выгляду герояў (партрэт), іх мовы, манеры гаварыць, розных прадметаў, рэчаў.

Апóвед — паведамленне пра падзеі, што адбываюцца ў жыцці герояў, пра паводзіны, учынкі герояў.

Апóвесcь — твор, значна большы па памеры за апавяданне, сюжэт складаецца з некалькіх эпізодаў, якія ахопліваюць значны перыяд жыцця.

Байка — кароткае, часцей за ўсё вершаванае апавяданне, якое мае павучальны або выкryвальны характар.

Балáда — невялікі сюжэтны верш герайчнага ці легендарнага зместу, у якім расказваецца пра незвычайнае здарэнне.

Вóбраз-характár — абагульнены вобраз, тып, характар, якому аўтар надае пэўныя якасці, рысы, ablічча.

Гіpéрбала — моцнае перавелічэнне ўласцівасцей, якасцей ці памераў прадмета або з'явы з мэтай узмацнення паэтычнай выразнасці.

Грамадзáнская лíрыка — вершы пра Радзіму, яе гісторыю, народ.

Гúмар — паказ жыццёвых з'яў або чалавека ў камічным, смешным выглядзе; нязлосны, добразычлівы смех.

Дákтыль — трохскладовая стапа з націскам на першым складзе; вершаваны памер з такіх стоп.

Дráма — 1) род літаратуры, у якім жыццё паказваецца праз напружанае дзеянне, дыялог, праз узаемаадносіны паміж персанажамі, вырашэнне канфліктнай ситуацыі; 2) жанр літаратуры, у аснове якога — востры канфлікт, які заканчваецца без трагічнай развязкі.

Дыялóг — размова паміж двумя персанажамі ў мастацкім творы, якая перадаецца пры дапамозе простай мовы.

Жанр — форма літаратурнага твора, якая склалася гістарычна на аснове ўвасаблення пэўнага зместу.

Завýзка — момант, з якога пачынаецца развіццё дзеяння ў літаратурным сюжэтным творы.

Ідэя — асноўная думка, што вынікае з усяго паказанага, вывада, выснова, якую робіць чытач, пазнаёміўшыся з творам.

Інвéрсія — парушэнне прамога парадку слоў з мэтай вылучэння галоўнага.

Інспініроўка — перапрацоўка літаратурнага твора для пастаноўкі на сцэне тэатра або ў кіно.

Інтана́цыя — тон, харектар вымаўлення фразы, якія выяўляюць пачуццё, настрой, душэўны стан чалавека.

Інтыймная лíрыка — вершы пра каханне, сяброўства, узаемаадносіны паміж людзьмі.

Інтэрмéдыйя — невялікая камічная сцэнка, якая разыгрывалася паміж актамі асноўнага дзеяння спектакля.

Кáзка — жанр вуснай народнай творчасці, звычайна празаічнае апавяданне фантастычнага або сацыяльна-бытавога зместу з выкарыстаннем вымыслу (выдумкі).

Камéдия — драматычны жанр, у якім камічна, у смешным выглядзе паказываюцца часцей адмоўныя з'явы жыцця з мэтай іх крытыкі.

Камíчнае — тое, што выклікае смех, своеасаблівая форма крытыкі адмоўных з'яў у мастацкім творы.

Канфлікт — адлюстрыванне ў літаратурным творы барацьбы, сутычкі харектараў, што тлумачыцца процілегласцю інтарэсаў, намераў, імкненняў людзей.

Кульміна́цыя — пункт найвышэйшага напружання ў развіцці дзеяння, сюжета мастацкага творы.

Лíрыка — род літаратуры, які адлюстроўвае рэчаіснасць праз суб'ектыўнае выяўленне пачуццяў, перажыванняў аўтара.

Лíрычны герой — абагульнены образ, які ўзнікае ў думках чытача пасля прачытання верша і аб'ядноўвае ў сабе рысы, уласцівія многім людзям.

Маналóг — разгорнутае, тэматычна адзінае выказванне літаратурнага героя або аўтара, звернутае да іншых асоб або да сябе.

Метанімія — замена аднаго слова ці выразу іншым на аснове знешній ці ўнутранай сувязі паміж з'явамі.

Метафара — перанос уласцівасцей адной з'явы на другую паводле пада-
бенства.

Навёла — невялікі твор, які расказвае пра напружанае, выключнае зда-
рэнне ў жыцці чалавека і мае нечаканую развязку.

Ода — урачысты, узнёслы верш, хвалебная песня ў гонар важнай падзеи,
з'явы, асобы.

Паралелізм — кампазіцыйны прыём, пры якім дзве падобныя або проці-
леглыя з'явы раскрываюцца ў параўнанні, паралельна.

Параўнанне — супастаўленне дзвюх з'яў з мэтай іх характарыстыкі
адной праз другую.

Партрэт — апісанне ў літаратурным творы знешняга выгляду персанажа,
яго твару, адзення, манеры паводзіць сябе.

Паэзія — адзін з асноўных відаў мастацтва слова. Вызначаецца верша-
ванай формай, шырокім ужываннем слоўных образаў (тропаў, фігур), на-
строенасцю на думкі і пачуцці яркія, узнёслыя, прыгожыя, гарманічна вы-
казаныя.

Паэма — вялікі вершаваны, часцей сюжэтны твор, які расказвае пра
важныя падзеі, апівае моцныя характары і перадае глыбокія перажыванні
аўтара і яго герояў.

Пейзаж — апісанне прыроды ў літаратурным творы.

Пейзажная лірыка — вершы пра прыроду.

Персанаж — дзеяная асoba ў літаратурным творы.

Перыфраза — выраз, у якім назва з'яў або прадметаў падаеца пра
апісанне асобных вызначальных прымет.

Проблема — асноўнае жыццёвае пытанне, якое пісьменнік ставіць у
творы, на якое звяртае ўвагу чытача.

Проза — адзін з асноўных відаў літаратурна-мастацкай творчасці. Невер-
шаваная літаратура, сваім зместам звернутая на пазнанне і адлюстраванне
складаных жыццёвых з'яў, людскіх узаемадачыненняў, характараў. У праза-
ічнай форме звычайна пішуцца эпічныя творы, але могуць быць і такія, як
вершы ў прозе, свободны верш (гл. Паэзія. Эпас).

Развязка — заключны этап у развіцці дзеяння ў эпічным або драматычным
творы.

Раманс — невялікі лірычны верш напеўнага характару пра кахранне.

Рыфма — сугучнасць канчаткаў вершаваных радкоў.

Рэмарка — аўтарская заўвага ў тэксле драматычнага твора, у якой да-
юцца тлумачэнні адносна таго, як выглядае, паводзіць сябе герой у дадзены
момант, з дапамогай якіх рухаў, жэстаў, мімікі выяўляеца стан яго душы.

Рэфрэн — слова, радок ці некалькі радкоў, якія паўтараюцца пасля кож-
най страфы верша.

Санёт — верш з 14 радкоў, напісаных ямбам.

Саты́ра — форма востракамічнага, выкрывальнага паказу адмоўных з’яў, пры якім крытыкуюцца заганы грамадскага жыцця або асобных людзей.

Сімвал — умоўнае абазначэнне з’явы праз прадмет, які нечым яе нагадвае.

Страфá — група аўяднаных рыфмоўкай вершаваных радкоў, якая паўтараецца на працягу твора.

Сюжéтныя лінii — напрамкі сюжэта, звязаныя з найболыш значнымі харктарамі мастацкага твора.

Трагéдый — драматычны жанр, які мае ў сваёй аснове вельмі востры канфлікт, непрыміримую барацьбу супрацьлеглых сіл, якая заканчваецца смерцю галоўнага героя.

Трóбы — слова, якія набываюць у вершы пераносны сэнс.

Трыялéт — форма лірычнага верша з восьмі радкоў, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы і чацвёрты радкі аднолькавыя. Такім чынам, першы радок паўтараецца тройчы, другі — двойчы.

Тэ́ма — тое, пра што ідзе размова ў творы, што ў ім паказваецца.

Увасаблéнне — адзін з відаў метафары, перанясенне чалавечых уласцівасцей на з’явы прыроды.

Філасофская лíрыка — вершы пра сэнс чалавечага жыцця.

Хаráктар — мастацкі вобраз чалавека ў літаратурным творы, індывідуальнасць героя, што выяўляе яго адносіны да жыцця.

Харéй — двухскладовая стапа з націскам на першым складзе; вершаваны памер з такіх стоп.

Экспазíцыя — частка твора (перед завязкай сюжэта), у якой аўтар знаёміць чытача з героямі, месцам і часам дзеяння.

Элéгія — верш-роздум, у якім выяўляецца настрой смутку, журбы, меланхоліі.

Эпас — род літаратуры, у якім выкарыстоўваецца апавядальны спосаб паказу жыцця ў яго сюжэтным развіцці. Вызначаецца шырынёй ахопу падзеяй, харектараў, абставін, малюнкаў прыроды.

Эпізóд — асобная падзея ў эпічным творы, якая мае пэўнае самастойнае значэнне ў развіцці сюжэта або ў харектарыстыцы персанажа.

Эпілóг — частка мастацкага твора, якая ідзе пасля заканчэння сюжэта.

Эпítэт — мастацкае азначэнне, якое вобразна харектарызуе прадмет, з’яву або чалавека.

Ямб — двухскладовая стапа з націскам на другім складзе; вершаваны памер з такіх стоп.

Спіс выкарыстанных крыніц

Багдановіч, М. Зорка Венера : творы / М. Багдановіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1991.

Барадулін, Р. Трэба дома бываць часцей... : выбраныя старонкі лірыкі / Р. Барадулін. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1993.

Башлакоў, М. З. Далеч вячэрня : вершы, паэмы, араторыя / М. З. Башлакоў. — Мінск : Народная асвета, 2017.

Беларускі савецкі жывапіс / уклад., прадм. А. В. Аладава. — Мінск : Беларусь, 1978.

Беларускі савецкі жывапіс : альбом / уклад. А. В. Аладава. — Мінск : Беларусь, 1980.

Бечык, В. Л. Прад высокаю красою... : літ.-крытыч. артыкулы / В. Л. Бечык. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1984.

Бічэль, Д. І. Дзяячае сэрца : вершы / Д. І. Бічэль. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1961.

Броўка, П. Збор твораў : у 9 т. / П. Броўка. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1987—1992. — Т. 3 : Вершы, паэмы, 1954—1964. — 1988.

Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. / В. Быкаў. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1980—1982. — Т. 1 : Аповесці. — 1980.

Васючэнка, П. Драматургічна спадчына Янкі Купалы : вопыт сучаснага прачытання / П. Васючэнка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1994.

Вярцінскі, А. Хлопчык глядзіць... : выбр. вершы і паэмы / А. Вярцінскі. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1992.

Ганчароў, М. І. Маствацтва мужнасці і герайзму / М. І. Ганчароў. — Мінск : Беларусь, 1976.

Гілевіч, Н. С. Паэтыка беларускай народнай лірыкі / Н. С. Гілевіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 1975.

Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал. : С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1987—1994. — Т. 6 : 1960-я — сярэдзіна 1980-х гг. — 1994.

Грачанікаў, А. Палессе : вершы і паэма / А. Грачанікаў. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1983.

Далідовіч, Г. Жывы покліч : выбранае / Г. Далідовіч. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1995.

Исааковский, М. В. Собрание сочинений : в 5 т. / М. В. Исаковский. — М. : Художественная литература. 1981. — Т. 2 : Стихотворения. Песни. Переводы.

Камянецкая вежа, фота [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : <https://golos.io/vox-populi/@vp-minsk/seriya-zhemchuzhin-belorusi-bashnya-belayavezha>. — Дата доступу : 03.07.2018.

Карамазаў, В. Дзяльба кабанчыка : выбранае / В. Карамазаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.

Караткевіч, У. Збор твораў : у 8 т. / У. Караткевіч. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1987—1991. — Т. 1 : Вершы, паэмы. — 1987.

Караткевіч, У. Сівая легенда / У. Караткевіч. — Мінск : ТДА «Сталія», 2004.

Кацар, М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / М. С. Кацар. — Мінск : Юнацтва, 1990.

Клышка, А. Права на верш : літ.-крытыч. артыкулы / А. Клышка. — Мінск : Беларусь, 1967.

Колас, Якуб. Збор твораў : у 20 т. / Якуб Колас. — Мінск : Беларуская навука, 2007—2012.

Крапіва, Кандрат. Збор твораў : у 6 т. / Кандрат Крапіва. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1997—2004. — Т. 1 : Вершы, байкі, эпіграмы, паэмы. — 1997.

Куляшоў, А. Паміж наступным і былым : вершы, паэмы / А. Куляшоў. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1995.

Купала, Янка. Поўны збор твораў : у 9 т. / Янка Купала. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1995—2003.

Мірскі замак, фота [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : <http://belarusgid.by/mirskij-zamok/>. — Дата доступу : 03.07.2018.

Нясвіжскі палац, фота [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : <https://golos.io/mapala/@zavodfoto/nesvizhskii-zamok-i-ne-tolko>. — Дата доступу : 03.07.2018.

Пашкоў, Г. Люблю, спадзяюся, жыву... : лірыка / Г. Пашкоў. — Мінск : Мастицкая літаратура, 1990.

Римарович, Э. Живопись. Монументальное искусство / Э. Римарович. — Мінск : Белорусский союз художников, 2006.

Софійскі сабор, фота [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : <http://belarusgid.by/sofijskij-sobor-v-polotske/>. — Дата доступу : 03.07.2018.

Сучасная беларуская п'еса / маст. Ю. Касцюковіч, А. Рудая. — Мінск : Юнацтва, 1995.

Танк, Максім. Збор твораў / Максім Танк. — Мінск : Мастицкая літаратура, 2010. — (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі).

Чабан, Т. Крылы рамантыкі : рамантычныя тэндэнцыі ў сучаснай беларускай паэзіі / Т. Чабан. — Мінск : Навука і тэхніка, 1982.

Чыгрын, С. Шчырая Шчара : вершы / С. Чыгрын. — Слонім, 1993.

Шаранговіч, В. Кніжная графіка. Станкавая графіка. Акварэль. Малюнак / В. Шаранговіч. — Мінск : Беларусь, 2008.

Шматай, В. Ф. Сучасная беларуская графіка / В. Ф. Шматай. — Мінск : Беларусь, 1979.

З м е с т

Дарагія восьмікласнікі!	3
-------------------------	---

У ТРОХ АБЛІЧЧАХ

РОДЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ	5
Рыгор Барадулін. Трэба дома бываць часцей	7
Віктар Карамазаў. Дзяльба кабанчыка	9
Тэма, ідэя і проблематыка мастацкага твора	26
Аляксей Дудараў. Вечар (<i>Скарочана</i>)	27
Пытанні і заданні да раздзела	54

ГОЛАСАМ ДУШЫ І СЭРЦА

ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ	55
Народныя песні	56
Бяроза з лістом	57
Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці...	58
Паралелізм	59
«Я — сын сваёй зямлі, нашчадак беларусаў...». Грамадзянская лірыка	59
Янка Купала. Спадчына	60
Лірычны герой	62
Максім Багдановіч. Слуцкія ткачыхі	63
Пра верш «Слуцкія ткачыхі»	65
Сімвал	67
Уладзімір Караткевіч. Беларуская песня	68
«Пазнаць, знайсці сябе ў бязмежным...». Філасофская лірыка	70
Максім Танк. Шчасце	71
Генадзь Пашкоў. «Пазвоніць аднойчы вясна...»	72
Паэтычныя тропы	74
Анатоль Вярцінскі. «Жыццё даецца, каб жыццё тварыць...»	75
«Ты мне вясною прыснілася...». Інтымная лірыка	76
Максім Багдановіч. Раманс (<i>«Зорка Венера»</i>)	76
Аркадзь Куляшоў. Бывай...	78
Пяцрусь Броўка. Пахне чабор	79
Паэтычныя сінтаксіс	81
«З прыродай злўшыся душой...». Пейзажная лірыка	82
Якуб Колас. «О, край родны, край прыгожы!..» (<i>Урывак з паэмы «Сымон-музыка»</i>)	82
Максім Багдановіч. «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...»	83
Міхась Башлакоў. Верасень	84

Жанры лірыкі. Класічныя формы верша	86
Максім Багдановіч. Санет («Замёрзла ноччу шпаркая крыніца...»)	87
Анатоль Грачанікаў. «Свяці, кахання чыстая зара!..»	89
Максім Багдановіч. Трыялет («Калісь глядзеў на сонца я...»)	90
Данута Бічэль. «Лёгкія сняжынкі ў цішы...»	91
Пытанні і заданні да раздзела	92

ПАВОЛЬНАЯ ПЛЫНЬ АПОВЕДУ

ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ	93
Якуб Колас. Хмарка	94
Пра твор Якуба Коласа «Хмарка»	97
Уладзімір Карапкевіч. Паром на бурнай рацэ (<i>Урывак з рамана «Нельга забыць»</i>)	99
Генрых Далідовіч. Губаты	127
Апавяданне і наведа	143
Васіль Быкаў. Жураўліны крык (<i>Скарочана</i>)	144
Пра аповесць «Жураўліны крык»	209
Аповесць	210
Вобраз-характар у эпічным творы	211
Пытанні і заданні да раздзела	212

«ДЗВІЮХ ПЛЫНЯЎ ВОЛЬНАЕ ЗЛІЦЦЁ»

ЛІРА-ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ	213
Янка Купала. Магіла льва	214
Паэма	231
Аркадзь Кулішоў. Маці	232
Балада	235
Кандрат Крапіва. Ганарысты Парсюк	236
Кандрат Крапіва. Дыпламаваны Баран	238
Байка	239
Алегорыя	240
Пытанні і заданні да раздзела	240

КАЛІ ХАРАКТАРЫ РАСКРЫВАЮЩА Ў ДЗЕЯННІ

ДРАМАТЫЧНЫЯ ЖАНРЫ	241
Янка Купала. Паўлінка	243
Пытанні і заданні да раздзела	290
Дадатак	291
Даведнік пра аўтараў твораў, змешчаных у вучэбным дапаможніку	292
Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў	296
Спіс выкарыстаных крыніц	300

(Назва і нумар установы агульнай сярэдняй адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстаннне вучэбным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Вучэбнае выданне

**Лазарук Міхаіл Арсеньевіч
Русілка Вольга Іванаўна
Слесарава Іна Мікалаеўна
Рэпенка Ірына Уладзіміраўна**

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Вучэбны дапаможнік для 8 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*
Рэдактар *Н. М. Мамчыц*
Мастак *З. П. Болцікава*
Мастацкі рэдактар *З. П. Болцікава*
Карэктары *К. В. Шобік, С. С. Міхнёнак, Д. Р. Лосік*

Падпісана да друку 01.08.2018. Фармат 70×90¹/₁₆. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 22,82. Ул.-выд. арк. 17,0. Тыраж 131 030 экз. Заказ


Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца,
вытворцы, распаўсюджвалльніка друкаваных выданняў № 1/263 ад 02.04.2014.
Вул. Карагля, 16, 220004, г. Мінск

ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалльніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013.
Вул. Каржанеўская, 20, 220024, г. Мінск


Правообладатель Национальный институт образования



Мірський замак



Нясвіжскі палац



Сцэны са спектакля «Вечар»



Mihail Basal'ya.
Ілюстрацыя да верша Янкі Купалы «Спадчына»




Слуцкія паяси



Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Вясна



Леанід Шчамялёў. Асенні кліч



Таццяна Данчурава. Нечакана



Манумент у гонар маці-патрыёткі ў Жодзіна (скульптары А. Заспіцкі,
І. Міско, М. Рыжанкоў, архітэктар А. Трафімчук)



Паўліна Мядзёлка — адна
з першых выкананцаў
ролі Паўлінкі



Сцэна са спектакля «Паўлінка»